



Вадзім Э. Матуліс, Віталій Э. Матуліс, Т. А. Калевіч

# Зборнік задач по хімії 10









## Прасторавая будова малекул арганічных злучэнняў





пропан





2-метылпропан (ізобутан)




цыс-бутэн-2




бутин-1




бутин-2




циклагексан




метылбензол (талуол)





этанол





фармальдэгід





воцатная кіслата




метылавы эфір воцатной кіслаты




трыметыламін



глюкоза (цыклічная  $\beta$ -форма)




анілін



амінавоцатная кіслата (гліцын)

## Помогаем учить, помогаем учиться



**Тетрадь для практических  
работ по химии для 10 класса.  
Базовый уровень**

**Тетрадь для практических  
работ по химии для 10 класса.  
Повышенный уровень**

Тетради (авторы *Вадим Э. Матулис, Виталий Э. Матулис, Т. А. Колевич*) являются частью учебно-методического комплекса по химии для 10 классов. В изданиях содержатся практические работы и лабораторные опыты, предусмотренные учебной программой, предлагаются рациональные и эффективные способы их оформления. После каждого лабораторного опыта приводятся разноуровневые задания для самостоятельного закрепления знаний.

*Рекомендовано  
Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования  
Республики Беларусь*



### Общая химия

*В. А. Красицкий, Т. Н. Мякинник,  
И. Е. Шиманович*

Буклект составлен на основе учебной программы для учреждений общего среднего образования. В нем содержится тщательно отобранный и детально систематизированный материал, являющийся основой для успешного изучения школьного курса химии. Этот материал представлен в виде оригинальных подробных схем и таблиц с текстовыми и графическими пояснениями и многочисленными примерами уравнений реакций. Данное пособие будет содействовать запоминанию основной терминологии, пониманию существенных признаков различных понятий, усвоению фактического материала, обобщению знаний.

*Рекомендовано  
Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования  
Республики Беларусь*

Вадзім Э. Матуліс, Віталій Э. Матуліс,  
Т. А. Калевіч

# ЗБОРНІК ЗАДАЧ ПА ХІМІІ

Вучэбны дапаможнік для **10** класа  
ўстаноў агульной сярэдняй адукацыі  
з беларускай мовай навучання  
(базавы і павышаны ўзроўні)

*Дапушчана  
Міністэрствам адукацыі  
Рэспублікі Беларусь*

Мінск



Нацыянальны інстытут адукацыі  
2021

**УДК 54(075.3=161.3)**

**ББК 24я721**

**М34**

**Рэцэнзыенты:**

кафедра біярганічнай хіміі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» (дацэнт кафедры, кандыдат хімічных навук, дацэнт *Ф. Ф. Лахвіч*);

настайдунік хіміі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 22 імя С. І. Грыцаўца г. Мінска»  
*Л. Ф. Казак*

**Матуліс, Вадзім Э.**

**М34** Зборнік задач па хіміі : вучэбны дапаможнік для 10-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. мовай навучання (баз. і пав. узроўні) / Вадзім Э. Матуліс, Віталій Э. Матуліс, Т. А. Калевіч. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. — 264 с.

ISBN 978-985-594-960-3.

Зборнік задач прызначаны для паўтарэння і замацавання выучанага матэрыялу. Адрасаваны навучэнцам 10-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі і можа быць выкарыстаны для падрыхтоўкі да ўрокаў, хімічных алімпіяд і цэнтралізаванага тэстіравання.

**УДК 54(075.3=161.3)**

**ББК 24я721**

**ISBN 978-985-594-960-3**

© Матуліс Вадзім Э., Матуліс Віталій Э.,  
Калевіч Т. А., 2021

© Афармленне. НМУ «Нацыянальны  
інстытут адукацыі», 2021

## Прадмова

У дадзеным зборніку прыведзены пытанні, заданні і разліковыя задачы па курсе хіміі 10-га класа.

Перад тым як прыступіць да рашэння новых задач, неабходна паўтарыць раней вывучаны матэрыял. Для гэтага прызначаны першы раздзел «Задачы для паўтарэння», у якім размешчаны задачы, падобныя на тыя, што вы распалі раней. Такое паўтарэнне пройдзенага матэрыялу, якое ажыццяўляецца на практыцы, дапаможа вам паспяхова справіцца з рашэннем задач у 10-м класе, а таксама падрыхтавацца да ўступных выпрабаванняў і алімпіяд.

У 10-м класе вывучаецца арганічная хімія — хімія злучэнняў вугляроду. Спачатку вы будзеце вывучаць агульныя заканамернасці будовы атамаў хімічных элементаў. Пытанні па дадзенай тэмэ разлічаны на разуменне прынцыпаў будовы атамаў хімічных элементаў, заканамернасцей звязвання атамаў паміж сабой з утворэннем хімічных злучэнняў. Асаблівая ўвага нададзена вугляроду — асноўнаму элементу ў саставе арганічных злучэнняў.

У наступных раздзелах вы будзеце выконваць заданні па хіміі арганічных злучэнняў. Акрамя разліковых задач, тут прадстаўлены заданні, якія тычацца ўстанаўлення будовы арганічных злучэнняў і іх хімічных уласцівасцей. Звярніце асаблівую ўвагу: у арганічнай хіміі важна ўстановіць не проста колькасны састаў злучэння, але і будову яго малекулы, паколькі менавіта гэты фактар вызначае ўласцівасці рэчыва. Адзначым: прынцып узаемасувязі будовы рэчыва і яго ўласцівасцей адносіцца да арганічных і неарганічных злучэнняў, таму пры рашэнні хімічных задач

важна не толькі правільна праводзіць матэматычныя разлікі, але і разумець сутнасць з'яў, аб якіх ідзе гаворка ў заданні.

У зборніку прадстаўлены заданні базавага і павышанага ўзроўня ў вывучэння хіміі. Заданні павышанага ўзроўню, а таксама павышанай складанасці адзначаны зорачкай (\*). Для некаторых заданняў прыведзены рашэнні.

Мы прапануем найбольш рацыянальныя, на наш погляд, спосабы рашэнняў, але гэта не значыць, што яны з'яўляюцца адзіна магчымымі. Вы можаце выканаць заданне па-свойму, і калі ваша рашэнне будзе правільным, можаце павіншаваць сябе з поспехам. Для праверкі правільнасці рашэння ў канцы дапаможніка прыведзены адказы і каментары.

## Глava 1

# УВОДЗІНЫ Ў АРГАНІЧНУЮ ХІМІЮ

### 1.1. ЗАДАЧЫ ДЛЯ ПАЎТАРЭННЯ

- Вылічыце колькасць (моль) наступных рэчываў: а) вады масай 200 г; б) вуглякілага газу аб'ёмам  $5,6 \text{ дм}^3$  (н. у.); в) вады аб'ёмам  $500 \text{ см}^3$  (шчыльнасць вады роўная  $1 \text{ г}/\text{см}^3$ ).
- Знайдзіце колькасць (моль) атамаў кіслароду ў наступных рэчывах: а) азотнай кіслаце масай 6,3 г; б) сярністым газе ( $\text{SO}_2$ ) аб'ёмам  $4,48 \text{ дм}^3$  (н. у.).
- Вызначце масу і аб'ём (н. у.) порцыі метану ( $\text{CH}_4$ ), у якіх змяшчаецца: а) 0,1 моль малекул; б) 0,8 моль атамаў вадароду; в)\*  $0,12 \cdot 10^{23}$  атамаў вадароду.
- Маса нітрату амонію ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ) роўная 8,0 г:
  - знайдзіце колькасць (моль) атамаў вадароду ў гэтай порцыі нітрату амонію;
  - які аб'ём аміяку (н. у.) будзе змяшчаць такую ж колькасць атамаў вадароду?
- Арганічнае рэчыва спалілі ў лішку кіслароду і прадукты згарання (вуглякілы газ і вада) астудзілі да пакаёвой тэмпературы. У выніку скандэнсавалася  $36 \text{ см}^3$  вадкасці (шчыльнасць роўная  $1 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Вылічыце колькасць (моль) вадароду ў арганічным рэчыве (растваральнасць вуглякілага газу ў вадзе не прымаць да ўвагі).
- Змяшталі 10 г карбанату кальцыю ( $\text{CaCO}_3$ ) і 3 г аксіду крэмнію(IV) ( $\text{SiO}_2$ ). Вылічыце: а) масавую долю  $\text{SiO}_2$  у сумесі; б) масавую долю атамаў кіслароду ў сумесі.

7. \*Вылічыце масавую долю жалеза ў жалезнай рудзе, якая змяшчае 64 % аксіду жалеза(ІІ) па масе. Якая колькасць (моль) жалеза змяшчаецца ў 1,8 кг такой руды?
8. \*У састаў меднай руды ўваходзяць медны бляск  $\text{Cu}_2\text{S}$  і рэчывы, якія не змяшчаюць медзь. Масавая доля медзі ў рудзе роўная 6 %. Вызначце масавую долю меднага бляску ў гэтай рудзе.
9. У вадзе аб'ёмам 200 см<sup>3</sup> (шчыльнасць вады роўная 1 г/см<sup>3</sup>) раствоўрылі 49 г сернай кіслаты. Для прыгатаванага раствору вылічыце: а) масавую долю сернай кіслаты; б) колькасць (моль) атамаў кіслароду; в) масавую долю атамаў вадароду ў растворы.
10. У колбу змясцілі 100 см<sup>3</sup> салянай кіслаты (масавая доля HCl роўная 30 %, шчыльнасць раствора 1,15 г/см<sup>3</sup>). Вылічыце: а) масу HCl у растворы; б) колькасць (моль) атамаў вадароду ў растворы; в) масавую долю атамаў вадароду ў растворы.
11. \*Пачынаючы фермер даведаўся, што на некаторы ўчастак яго зямлі неабходна ўнесці 120 кг сульфату амонію. Аднак у асартыменце крамы з падыходзячых фермеру ўгнаенняў мелася толькі аміячная салетра, якая змяшчае акрамя нітрату амонію яшчэ 2 % прымесей, у састаў якіх азот не ўваходзіць. Якую масу аміячной салетры трэба набыць фермеру, каб унесці ў глебу неабходную колькасць азоту?
12. Іоны жалеза маюць ключавую фізіялагічную ролю і неабходны для многіх функцый арганізма, такіх як транспарт кіслароду, вытворчасць АТФ, сінтэз ДНК і інш. Жалеза ўваходзіць у састаў гемаглабіну, а таксама мае важнае значэнне для эрытрапаэзу. Адна таблетка прэпарата «Тардзіферон» змяшчае 217 мг  $\text{FeSO}_4$ . Пацыенту прызначылі прыём дзвюх таблетак у дзень. Вызначце масу жалеза, якое паступае ў арганізм пацыента за адзін дзень прыёму прэпарата.

- 13.** Прэпарат «Ферум Лек» ужываецца пры вострым дэфіцыце жалеза і ўводзіцца ўнутрымышачна. Адна яго ампула змяшчае 191 мг гідраксіду жалеза(ІІІ). У інструкцыі да прэпарата сказана, што маса жалеза, якую неабходна пакрыць пацыенту, звязана з масай цела пацыента і дэфіцытам гемаглабіну ў наступных суадносінах:

$$\begin{aligned} \text{маса жалеза (мг)} &= \\ = \text{маса цела (кг)} \cdot \text{дэфіцыт гемаглабіну (г/л)} &\times \\ &\times 0,24 + 500. \end{aligned}$$

Колькі ампул прэпарата «Ферум Лек» трэба ўвесці пацыенту, маса цела якога 70 кг, пры дэфіцыце гемаглабіну 30 г/л?

- 14.** \*Медыцынскі прэпарат, які змяшчае гептагідрат сульфату жалеза(ІІ) ( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ), падвергнулі аналізу. Для гэтага ўесь гептагідрат сульфату жалеза(ІІ), які змяшчаецца ў прэпараце масай 3,200 г, перавялі ў аксід жалеза(ІІІ) і атрымалі 0,320 г  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ . Вылічыце масавую долю (%) гептагідрату сульфату жалеза(ІІ) у прэпараце.

### Рашэнне

У першую чаргу адзначым, што ў задачы не патрабуеца адказаць на пытанне, як гептагідрат сульфату жалеза(ІІ) быў пераведзены ў аксід жалеза(ІІІ). У такім выпадку замест ураўненняў рэакцый можна скласці схему. Пры гэтым варта ўлічыць, што для ўтварэння аднаго моля  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  патрабуеца два моля  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , таму ў схеме перад формулай гептагідрату сульфату жалеза(ІІ) варта паставіць каэфіцыент 2:



Вылічым малярныя масы рэчываю:


$$M(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 278 \text{ г/моль},$$

$$M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 160 \text{ г/моль}.$$

Вылічым колькасць моль атрыманага  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ :

$$n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{0,320}{160} = 0,002 \text{ моль.}$$

Складзём прaporцыю:



Значыць:

$$n(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 0,002 \cdot 2 = 0,004 \text{ моль.}$$

Вылічым масу гептагідрату сульфату жалеза(ІІ):

$$\begin{aligned} m(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) &= n(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) \cdot M(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = \\ &= 0,004 \cdot 278 = 1,112 \text{ г.} \end{aligned}$$

Вылічым масавую долю гептагідрату сульфату жалеза(ІІ) у прэпараце масай 3,200 г:

$$\begin{aligned} \omega(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) &= \frac{m(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O})}{m(\text{сумесі})} \cdot 100 \% = \\ &= \frac{1,112}{3,200} \cdot 100 \% = 34,8 \% . \end{aligned}$$

*Адказ:* 34,8 %.

15. Для атрымання добра га ўраджаю пад маладыя пладовыя дрэвы ўносяць угнаенні. Важным элементам угнаення ў з'яўляецца азот. У якасці азотнага ўгнаення можа выкарыстоўвацца нітрат амонію  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ .
- Вызначце масавую долю азоту ў нітраце амонію.
  - Пад некаторае пладовае дрэва ўнеслі 80 г нітрату амонію. Вылічыце масу азоту, якую ўнеслі пад пладовае дрэва.
  - Садавод-аматар вылічыў, што пад кожнае пладовае дрэва на яго ўчастку неабходна ўнесці 38,5 г азоту. На ўчастку садавода-аматара расце 48 дрэў. Вызначце масу нітрату амонію, якую трэба набыць садаводу-аматару, каб угнаіць усе дрэвы на сваім участку.

- г) У краме нітрат амонію прадаецца ў пакетіках (мал. 1).

Кожны пакетік змяшчае 0,9 кг  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ . Кошт аднаго пакетіка складае 1 р. 87 кап. Вызначце, колькі грошай патраціць садаводаматар на пакупку ўгнаення.



Мал. 1

- д) Больш вопытны садаводаматар вырашыў, што раслінам, акрамя азоту, патрэбны яшчэ і калій. Ён прачытаў, што пад пладовае дрэва неабходна ўнесці 38,5 г азоту і 65,8 г аксіду калію  $\text{K}_2\text{O}$ . Вызначце масы нітрату амонію  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  і нітрату калію  $\text{KNO}_3$ , якія неабходна ўнесці пад адно пладовае дрэва, каб забяспечыць яго неабходнай колькасцю азоту і калію.

16. Комплекснае ўгнаенне амафос уяўляе сабой сумесь дзвюх солей — дыгідрафасфату амонію  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  і гідрафасфату амонію  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ . Акрамя таго, амафос змяшчае невялікую колькасць прымесей, у састаў якіх азот і фосфар не ўваходзяць. Вызначце масавую долю хімічнага элемента азоту ў амафосе, які змяшчае 80 % дыгідрафасфату амонію і 10 % гідрафасфату амонію.

### Рашэнне

Няхай маса ўгнаення (сумесі) роўная 100 г, тады маса дыгідрафасфату амонію — 80 г, а гідрафасфату амонію — 10 г (мал. 2).



Мал. 2

Вылічым колькасць (моль) солей у сумесі:

$$M(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4) = 115 \text{ г/моль};$$

$$n(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4) = \frac{80}{115} = 0,696 \text{ моль};$$

$$M((\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4) = 132 \text{ г/моль};$$

$$n((\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4) = \frac{10}{132} = 0,0758 \text{ моль.}$$

Знойдзем колькасць моль азоту ў сумесі. Для гэтага складзём схемы:



Са схем знаходзім, што колькасць моль атамаў N у  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  роўная 0,696 моль, а ў  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$  —  $0,0758 \cdot 2 = 0,1516$  моль. Сумарны лік моль азоту ў сумесі:

$$n(\text{N}) = 0,696 + 0,1516 = 0,848 \text{ моль.}$$

Маса азоту:

$$M(\text{N}) = 14 \text{ г/моль};$$

$$m(\text{N}) = 14 \cdot 0,848 = 11,9 \text{ г.}$$

Масавая доля азоту ў сумесі роўная:

$$\omega(\text{N}) = \frac{m(\text{N})}{m(\text{сумесі})} \cdot 100 \% = \frac{11,9}{100} \cdot 100 \% = 11,9 \%.$$

*Адказ:* 11,9 %.

17. Маецца сумесь сульфату і нітрату амонію. Маса сумесі роўная 250 г. У выніку хімічнага аналізу было ўстаноўлена, што масавая доля серы ў гэтай сумесі роўная 6,4 %. Вызначце: а) масу сульфату амонію ў сумесі; б) масавую долю азоту ў сумесі.
18. \*На ўчастак зямлі ўнеслі 35 кг угнаення, якое змяшчае 38 % калію па масе. Знайдзіце масу калімагнезіі ( $\omega(\text{K}_2\text{O}) = 27 \%$ ,  $\omega(\text{MgO}) = 9 \%$ ), якую неабходна дадаткова ўнес-

ці на ўчастак, каб утрай павялічыць колькасць калію, унесенага ў глебу раней.

- 19.** \*На  $1\text{ м}^2$  зямлі неабходна ўнесці 9,3 г фосфару, 4,2 г азоту і 7,8 г калію. Для ўнясення неабходнай колькасці элементаў было вырашана выкарыстоўваць сумесь гідрафасфату амонію, нітрату калію і дыгідрафасфату кальцыю. Вызначце сумарную масу ўсіх рэчываў у такой сумесі, якая патрабуецца, каб унесці неабходную колькасць фосфару, азоту і калію на поле плошчай  $100\text{ м}^2$ .

### Рашэнне

Вылічым колькасць (моль) фосфару, азоту і калію, якую патрабуецца ўнесці на  $1\text{ м}^2$  зямлі:

$$n(\text{P}) = \frac{m(\text{P})}{M(\text{P})} = \frac{9,3}{31} = 0,3 \text{ моль};$$

$$n(\text{N}) = \frac{m(\text{N})}{M(\text{N})} = \frac{4,2}{14} = 0,3 \text{ моль};$$


$$n(\text{K}) = \frac{m(\text{K})}{M(\text{K})} = \frac{7,8}{39} = 0,2 \text{ моль.}$$

Запішам формулы солей, якія ўваходзяць у састаў сумесі, і вылічым іх молярныя масы:




Молярныя масы (г/моль) 132 101 234

Складзём схему:




Бачна, што калій уваходзіць толькі ў састаў  $\text{KNO}_3$ . Значыць, ведаючы колькасць калію, можна знайсці колькасць


$\text{KNO}_3$  і колькасць азоту, якая патрапіць у глебу з  $\text{KNO}_3$ . Адзначым гэтая колькасці на схеме:



Са схемы бачна, што для ўнясення ў глебу неабходнай колькасці калію спатрэбіца 0,2 моль  $\text{KNO}_3$ . Пры гэтым у глебу патрапіць 0,2 моль азоту. Па ўмовах задачы ўсяго ў глебу патрабуецца ўнесці 0,3 моль азоту. Недастатковыя 0,1 моль азоту неабходна ўнесці ў глебу з  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ . Адлюструем гэта на схеме:




Значыць, ведаючы колькасць азоту ў  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ , можна знайсці колькасць  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$  і колькасць фосфару, якая патрапіць у глебу з  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ . Адзначым гэтая колькасці на схеме:



Са схемы бачна, што для ўнясення ў глебу неабходнай колькасці азоту патрабуецца 0,05 моль  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ . Пры

гэтым у глебу трапіць 0,05 моль фосфару. Па ўмовах задачы ўсяго ў глебу патрабуецца ўнесці 0,3 моль фосфару. Недастатковыя 0,25 моль фосфару неабходна ўнесці ў глебу з  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ . Адлюструем гэта на схеме:



Значыць, для ўнясення неабходнай колькасці фосфару патрабуецца 0,125 моль  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ .

Знойдзем масы рэчываю, якія неабходна ўнесці на  $1 \text{ m}^2$  зямлі:

$$\begin{aligned}
 m(\text{KNO}_3) &= 0,2 \cdot 101 = 20,2 \text{ г;} \\
 m((\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4) &= 0,05 \cdot 132 = 6,6 \text{ г;} \\
 m(\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2) &= 0,125 \cdot 234 = 29,25 \text{ г.}
 \end{aligned}$$

Маса сумесі солей:

$$m(\text{сумесі}) = 20,2 + 6,6 + 29,25 = 56,05 \text{ г.}$$


Для ўнясення на  $1 \text{ m}^2$  зямлі патрабуецца 56,05 г сумесі солей, а для ўчастка плошчай  $100 \text{ m}^2$  у сто разоў больш — 5605 г.

*Адказ:* 5605 г.

20. \*На ўчастак зямлі неабходна ўнесці 3,9 г калію і 5,6 г азоту. Вызначце сумарную масу калійнай салетры ( $\text{KNO}_3$ ) і амафосу (сумесь  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  і  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$  у мольных супадносінах 2 : 1 адпаведна), якая патрабуецца, каб унесці неабходную колькасць элементаў на ўчастак зямлі.
21. \*У сумесі чаднага і вуглякілага газаў на адну малекулу першага прыходзіцца 3 малекулы апошняга. Вылічыце колькасць моль атамаў кіслароду ў 10 г такой сумесі.

### Рашэнне

Няхай колькасць CO у сумесі роўная  $x$  моль. Па ўмовах задачы на адну малекулу CO прыходзіцца трывалыя малекулы  $\text{CO}_2$ , значыць, колькасць моль  $\text{CO}_2$  будзе роўная  $3x$  моль (мал. 3).




Мал. 3

Складзём ураўненне для масы сумесі:

$$\begin{aligned} m(\text{сумесі}) &= n(\text{CO}) \cdot M(\text{CO}) + n(\text{CO}_2) \cdot M(\text{CO}_2) = \\ &= x \cdot 28 + 3x \cdot 44 = 10; \\ 160x &= 10; \\ x &= 0,0625. \end{aligned}$$

Знойдзем колькасць моль атамаў кіслароду ў кожным з кампанентаў сумесі. Для гэтага складзём схемы:



Са схем знаходзім, што колькасць моль атамаў кіслароду ў CO роўная  $0,0625$  моль, а ў  $\text{CO}_2$  —  $0,1875 \cdot 2 = 0,375$  моль. Агульная колькасць моль кіслароду ў сумесі роўная:

$$n(\text{O}) = 0,0625 + 0,375 = 0,438 \text{ моль.}$$

*Адказ:* 0,438 моль.

22. \*Маецца сумесь сульфату і нітрату калію. Маса сумесі роўная 72,4 г. У выніку хімічнага аналізу было ўстаноўлена, што масавая доля калію ў гэтай сумесі роўная 43,1 %. Вызначце: а) масу сульфату калію ў сумесі; б) масавую долю азоту ў сумесі.

- 23.** \*Угнаенне амафос змяшчае 12,0 % азоту і 52,0 %  $P_2O_5$  па масе. Улічваючы, што амафос уяўляе сабой сумесь гідрафасфату амонію  $(NH_4)_2HPO_4$ , дыгідрафасфату амонію  $NH_4H_2PO_4$  і іншых рэчываў, якія не ўтрымліваюць азот і фосфар, вылічыце масавую долю дыгідрафасфату амонію ў амафосе.


### Рашэнне

Няхай маса ўгнаення (сумесі) роўная 100 г, тады маса N ва ўгнаенні роўная 12 г, а  $P_2O_5$  — 52 г. Знойдзем колькасць (моль) N і  $P_2O_5$  ва ўгнаенні:

$$n(N) = \frac{m(N)}{M(N)} = \frac{12}{14} = 0,857 \text{ моль};$$


$$n(P_2O_5) = \frac{m(P_2O_5)}{M(P_2O_5)} = \frac{52}{142} = 0,366 \text{ моль}.$$

Разгледзім малюнак 4:



Мал. 4

Няхай у сумесі змяшчаецца  $x$  моль  $NH_4H_2PO_4$  і  $y$  моль  $(NH_4)_2HPO_4$ . Выкарыстоўваючы схему, адлюструем колькасці N і  $P_2O_5$  праз  $x$  і  $y$  (мал. 5):



Мал. 5

Складзём і рашым сістэму ўраўненняў:

$$\begin{cases} x + 2y = 0,857, \\ 0,5x + 0,5y = 0,366. \end{cases}$$

$$x = 0,607 \text{ моль; } y = 0,125 \text{ моль.}$$

Знойдзем масу  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  ва ўгнаенні:

$$m(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4) = 0,607 \cdot 115 = 69,8 \text{ г.}$$

Масавая доля  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  ва ўгнаенні:

$$\omega(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4) = \frac{69,8}{100} \cdot 100 \% = 69,8 \%.$$

*Адказ:* 69,8 %.

24. Сумесь складаецца з нітрату калію, сульфату калію і сульфату амонію. Масавыя долі атамаў калію і азоту ў сумесі роўныя адпаведна 30,14 % і 9,14 %. Вылічыце масавыя долі рэчываў у сумесі.
25. Сумесь складаецца з браміду і сульфату калію. Колькасць (моль) браміду калію ў два разы большая за колькасць сульфату калію. Вядома, што ў сумесі змяшчаецца 1,5 моль атамаў. Вылічыце масу сумесі.
26. На некаторы ўчастак зямлі неабходна ўнесці 28 кг азоту і 31 кг фосфару. Вызначце агульную масу аміячнай салетры і амафосу, якую неабходна ўнесці на дадзены ўчастак зямлі. Вядома, што амафос, акрамя гідра- і дыгідрафасфату амонію, змяшчае 3 % па масе сульфату амонію, а масавая доля аксіду фосфару(V) у амафосе роўная 58,17 %.
27. \*Угнаенне амафос змяшчае 12,0 % азоту і 52,0 %  $\text{P}_2\text{O}_5$  па масе. Пад некаторыя культуры неабходна ўносіць аднолькавыя масы азоту і  $\text{P}_2\text{O}_5$ . Якую масу (кг) нітрату амонію трэба дадаць да амафосу масай 3 кг, каб масавыя долі азоту і  $\text{P}_2\text{O}_5$  у атрыманым угнаенні зраўняліся?

### Рашэнне

Вылічым масы азоту і  $P_2O_5$  у 3 кг амафосу (сумесі):


$$m(N) = m(\text{сумесі}) \cdot \omega(N) = 3 \cdot 0,12 = 0,36 \text{ кг};$$

$$m(P_2O_5) = m(\text{сумесі}) \cdot \omega(P_2O_5) = 3 \cdot 0,52 = 1,56 \text{ кг}.$$

Каб масы N і  $P_2O_5$  ва ўгнаенні зраўняліся, неабходна дадаць яшчэ  $1,56 - 0,36 = 1,2$  кг азоту. Вылічым, якая маса нітрату амонію змяшчае 1,2 кг азоту. Знойдзем колькасць моль азоту:

$$n(N) = \frac{m(N)}{M(N)} = \frac{1200}{14} = 85,7 \text{ моль.}$$

Складзём схему:



Са схемы бачна, што колькасць  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  роўная  $85,7 : 2 = 42,9$  моль. Знойдзем масу  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ :

$$m(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 42,9 \cdot 80 = 3432 \text{ г.}$$

*Адказ:* 3,43 кг.

28. Вылічыце масавую долю вугляроду ў наступных рэчывах: а) чадным газе; б) прапане ( $C_3H_8$ ); в) этылавым спірце ( $C_2H_5OH$ ).
29. Вызначыце масавую долю вады ў крышталегідраце фасфату цынку  $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$ .
30. Вызначыце масавую долю солі ў крышталегідраце сульфату медзі(II)  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ .
31. Злучэнне некаторага элемента мае формулу  $\mathcal{E}_3O_4$ , а масавая доля элемента ў ім складае 72,4 %. Вызначыце элемент.

### Рашэнне

Знойдзем масавую долю кіслароду ў рэчыве:

$$\omega(O) = 100 - 72,4 = 27,6 \text{ %}.$$

Складзём выражэнне для масавай долі кіслароду ў рэчыве:

$$\omega(\text{O}) = \frac{4 \cdot M(\text{O})}{M(\text{Э}_3\text{O}_4)} ;$$

$$0,276 = \frac{4 \cdot 16}{3 \cdot M(\text{Э}) + 4 \cdot 16} .$$


Рашаючы ўраўненне, знаходзім, што  $M(\text{Э}) = 56$  г/моль. Такім элементам з'яўляецца жалеза — Fe.

*Адказ:* Fe.

32. Некаторы элемент VA-групы перыядычнай сістэмы ўтварае злучэнне з вадародам, у якім масавая доля апошняга складае 8,8 %. Вызначце элемент.
33. Элемент утварае вышэйшы аксід саставу  $\text{ЭO}_3$ , а масавая доля вадароду ў яго лятучым вадародным злучэнні роўна 2,47 %. Вызначце элемент і запішыце ўраўненне рэакцыі яго вышэйшага аксіду з вадой.
34. Элемент утварае лятучае вадароднае злучэнне  $\text{ЭH}_3$ , а масавая доля кіслароду ў яго вышэйшым аксідзе роўная 34,78 %. Вызначце элемент і запішыце ўраўненне рэакцыі яго вышэйшага аксіду з вадой.
35. Аксід металу  $\text{XO}_2$  валодае моцнымі акісяльнымі ўласцівасцямі і пры награванні ўзаемадзейнічае з серай з утварэннем сульфіду металу  $\text{XS}$  (масавая доля металу X роўная 86,6 %) і сярністага газу. Вызначце X.
36. Малярная маса арганічнага рэчыва роўная 146 г/моль. Масавая доля азоту ў рэчыве роўная 19,2 %. Колькі атамаў азоту змяшчаецца ў адной малекуле рэчыва?
37. Пры спальванні 10,0 г металу было атрымана 18,9 г аксіду, пры гэтым метал акісліўся да ступені акіслення +3. Вызначце метал.

### Рашэнне

Складзём ураўненне рэакцыі, метал пазначым Me:




Па законе захавання масы маса кіслароду, які ўступіў у рэакцыю, роўная:

$$m(O_2) = 18,9 - 10,0 = 8,9 \text{ г.}$$

Знойдзем колькасць (моль) кіслароду і колькасць (моль) металу:

$$n(O_2) = \frac{8,9}{32} = 0,278 \text{ моль;}$$



$$x = \frac{0,278 \cdot 4}{3} = 0,371 \text{ моль.}$$

Знойдзем малярную масу металу:

$$M(Me) = \frac{10}{0,371} = 27,0 \text{ г/моль.}$$

Элемент з такой малярнай масай — алюміній, Al.


*Адказ:* Al.

38. У выніку поўнага раскладання 80 г карбанату металу, размешчанага ў ПА-групе перыядычнай сістэмы, вылучылася  $17,92 \text{ дм}^3 \text{ CO}_2$  (н. у.). Карбанат якога металу быў падвергнуты раскладанню?
39. Для растворэння 11,2 г аксіду металу(II) спатрэбілася  $38 \text{ см}^3 33\% \text{-най}$  (па масе) салянай кіслаты шчыльнасцю  $1,164 \text{ г/см}^3$ . Аксід якога металу быў узяты?

### Рашэнне

Паколькі гаворка ідзе пра аксід металу(II), формула гэтага аксіду  $\text{MeO}$ .

Запішам ураўненне рэакцыі ўзаемадзеяння аксіду  $\text{MeO}$  з салянай кіслатой:




Вылічым колькасць моль  $\text{HCl}$ , затрачанай на ўзаемадзеянне:

$$M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ г/моль;}$$

$$n(\text{HCl}) = \frac{V(\text{p-py HCl}) \cdot \rho(\text{p-py HCl}) \cdot \omega(\text{HCl})}{M(\text{HCl})} =$$

$$= \frac{38 \cdot 1,164 \cdot 0,33}{36,5} = 0,400 \text{ моль.}$$

Знойдзем колькасць MeO:



значыць:

$$n(\text{MeO}) = \frac{0,400}{2} = 0,200 \text{ моль.}$$

Знойдзем малярную масу аксіду MeO:

$$M(\text{MeO}) = \frac{11,2}{0,2} = 56 \text{ г/моль.}$$

Аднімем ад значэння малярнай масы аксіду малярную масу кіслароду, атрымае малярную масу металу:

$$M(\text{Me}) = 56 - 16 = 40 \text{ г/моль.}$$

Метал з такой малярнай масай — кальцый, Ca.

*Адказ:* Ca.


40. Аксід металу(II) масай 4,000 г награвалі ў току вадароду да таго часу, пакуль маса цвёрдага рэчыва не перастала змяняцца. У выніку было атрымана 3,143 г цвёрдага астатку. Вызначце метал.
41. Метал масай 9,58 г прарэагаваў з 8,96 л хлору (н. у.), пры гэтым утварыўся хларыд металу саставу  $\text{RCl}_4$ . Вызначце метал.
42. З 3,42 г гідраксіду элемента, які знаходзіцца ў ПА-групе першядычнай сістэмы, атрымана 5,94 г браміду (выхад прадукту рэакцыіроўны 100 %). Вызначце формулу гідраксіду.
43. Злучэнне саставу  $(\text{NH}_4)_2\text{X}_2\text{O}_7$  масай 10,08 г прапальвалі да таго часу, пакуль маса цвёрдага астатку не пераста-

ла змяніцца. У выніку ўтварылася 6,08 г аксіду элемента **X**, ступень акіслення элемента **X** у якім роўная +3. Вызначце элемент **X**.

- 44.** Да раствору, які змяшчае 9,52 г хларыду некаторага элемента ІІА-групы перыядычнай сістэмы, дадалі лішак раствору нітрату серабра. Маса атрыманага асадку склада 17,22 г. Хларыд якога элемента знаходзіўся ў выходным растворы?
- 45.** У выніку рэакцыі металу ІА-групы з вадой утвараецца добра растворальнае ў вадзе рэчыва і вылучаецца газ, прычым маса рэчыва ў растворы пасля рэакцыі (у грамах) адносіцца (у літрах, н. у.) да аб'ёму газу, які вылучыўся, як 5 : 1. Вызначце метал.

### Рашэнне

У выніку ўзаемадзеяння металаў ІА-групы (штолачных металоў) з вадой утвараецца штолач і вылучаецца вадарод. Запішам ураўненне рэакцыі, якая працякае, пазначыўшы метал **Me**:



Няхай у ходзе рэакцыі ўтварыўся 1 моль  $\text{H}_2$ . Тады па ўраўненні рэакцыі колькасць  $\text{MeOH}$  роўная 2 моль. Аб'ём вадароду роўны:

$$V(\text{H}_2) = 1 \cdot 22,4 = 22,4 \text{ дм}^3, \text{ або } 22,4 \text{ літра.}$$

Па ўмовах задачы маса (г)  $\text{MeOH}$  роўная:

$$m(\text{MeOH}) = 5 \cdot 22,4 = 112 \text{ г.}$$

Вылічым малярную масу  $\text{MeOH}$ :

$$M(\text{MeOH}) = \frac{112}{2} = 56 \text{ г/моль.}$$

Значыць, малярная маса металу роўная:

$$M(\text{Me}) = 56 - 17 = 39 \text{ г/моль.}$$


Метал з такой малярнай масай — калій, К.

*Адказ:* К.

- 46.** Да раствору нітрату металу(ІІ) дадалі неабходную для поўнага завяршэння рэакцыі колькасць крышталічнай соды ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ). Асадак, які выпаў, адфільтравалі і падзялілі на дзве роўныя часткі. Адну частку апрацаўвалі лішкам салянай кіслаты, пры гэтым вылучыўся газ **A** аб'ёмам  $2,24 \text{ dm}^3$  (н. у.). Другую частку прапальвалі да таго часу, пакуль маса цвёрдага астатку не перастала змяншацца. У выніку маса цвёрдага астатку склада 5,60 г.
- Вызначце метал, газ **A** і цвёрды астатак пасля прапальвання. Прывядзіце іх формулы і назвы, а таксама малекулярныя ўраўненні хімічных рэакцый, якія працякаюць.
  - Вызначце масу нітрату металу ў зыходным растворы.

### Рашэнне

Запішам ураўненні рэакцый, якія працякаюць, пазначыўши метал **Me** і ўлічваючы, што яго ступень акіслення роўная +2. Ураўненне рэакцыі ўзаемадзеяння нітрату металу з содай:



Звярніце ўвагу: ва ўраўненні рэакцыі, якая працякае ў растворы, запісваюць формулу растворанай солі без уліку крышталізацыйнай вады, паколькі гэтая вада пераходзіць у раствор.

Ураўненне рэакцыі ўзаемадзеяння асадку, які выпаў, з салянай кіслатой:




Ураўненне рэакцыі, якая працякае пры прапальванні карбанату металу:



Колькасць моль вуглякілага газу роўная:

$$n(\text{CO}_2) = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \text{ моль.}$$

Знайдзем колькасць (моль)  $\text{MeCO}_3$ :




значыць:

$$n(\text{MeCO}_3) = 0,1 \text{ моль.}$$

З умоў задачы вынікае, што асадак  $\text{MeCO}_3$  падзялілі на дзве роўныя часткі. Значыць, прапальвалі таксама 0,1 моль  $\text{MeCO}_3$ .

Знайдзем колькасць (моль)  $\text{MeO}$ :



значыць:

$$n(\text{MeO}) = 0,1 \text{ моль.}$$

Знайдзем малярную масу аксіду  $\text{MeO}$ :


$$M(\text{MeO}) = \frac{5,6}{0,1} = 56 \text{ г/моль.}$$

Аднімем ад значэння малярнай масы аксіду малярную масу кіслароду, атрымаем малярную масу металу:

$$M(\text{Me}) = 56 - 16 = 40 \text{ г/моль.}$$

Метал з такой малярнай масай — кальцый,  $\text{Ca}$ .

Агульная колькасць  $\text{CaCO}_3$  роўная 0,2 моль. Знайдзем масу  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ :




значыць:


$$n(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2) = 0,2 \text{ моль;} \\ m(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2) = 164 \cdot 0,2 = 32,8 \text{ г.}$$

*Адказ:* а)  $\text{Ca}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CaO}$ ; б) 32,8 г.

- 47.** На цвёрдую соль А, якую выкарыстоўваюць у якасці ўгнаення і якая афарбоўвае полымя ў фіялетавы колер, масай 4,97 г падзейнічалі лішкам канцэнтраванай сернай кіслаты пры слабым награванні. Газ, які ўтварыўся, паглынулі лішкам раствору гідраксіду барыю. Залішні гідраксід барыю ў растворы затым нейтралізавалі азотнай кіслатой. Да атрыманага раствора дадалі лішак раствора нітрату серабра і атрымалі 9,57 г тварожыстага асадку. Вызначце формулу солі А.
- 48.** Невядомы метал масай 32,89 г пры награванні поўнасцю прарэагаваў з канцэнтраваным растворам сернай кіслаты. Пры гэтым утварылася соль металу(II) і вылучыўся газ аб'ёмам 3,67 дм<sup>3</sup> (н. у.), які змяшчае роўныя масавыя долі кіслароду і серы. Вызначце невядомы метал.
- 49.** У трубку змясцілі парашок металу X масай 9,2 г, частку трубкі, у якой знаходзіўся парашок, награвалі да 400 °C у току хлору да таго часу, пакуль парашку ў ёй не засталося. Праз некаторы час у халоднай частцы трубкі назапасіліся чорна-сінія крышталі рэчыва Y масай 19,9 г. Вызначана, што малекула рэчыва Y мае форму правільнага актаэдра, у цэнтры якога знаходзіцца атам металу X (мал. 6). Вызначце метал X.
- 50.** У сумесі аксіду і гідраксіду металу, размешчанага ў IA-групе, масавая доля металу роўная 91,41 %. Вядома, што колькасць (моль) аксіду ў два разы менш, чым колькасць гідраксіду. Вызначце метал.
- 51.** Зялёны гоблін — знакаміты вораг Чалавека-павука. Як стала вядома, пад маскай Зялёнага гобліна хаваўся бізнесмен Норман Озбарн, які пасля няўдалага эксперыменту з так званым ОЗ-рэчывам набыў звышчалавечыя здольнасці, але разам з tym яго rozум sур'ёзна пацярпеў (мал. 7).



Мал. 6




Мал. 7

ОЗ-рэчыва ўяўляла сабой вадкасць зялёнаага колеру. Пасля смерці Нормана Озбарна формула ОЗ-рэчыва была страчана. Тым не менш на чорным злачынным рынку час ад часу з'яўляліся падробкі.

Адна з грубых падробак ОЗ-рэчыва ўяўляла сабой вельмі нестабільную вадкасць. Даследаванні паказалі, што вадкасць мела састаў  $\text{Э}_2\text{O}_7$  і змяшчала 50,5 % кіслароду па масе.

- Вызначце формулу падробкі.
- Пры тэмпературы блізкай да 0 °C падробка  $\text{Э}_2\text{O}_7$  цвярдзела. Але нават пры нізкай тэмпературы цвёрды  $\text{Э}_2\text{O}_7$  паступова раскладаўся, вылучаючы кісларод. Навуковец з лабараторыі Тоні Старка назіраў за гэтым працэсам і рэгістраваў змяненне масы цвёрдага астатку ў ходзе свайго эксперыменту. Вынікі вучоны адлюстраваў на графіку (мал. 8).



Мал. 8

Як змянялася (павялічвалася або памяншалася) маса цвёрдага рэчыва ў ходзе эксперыменту?


- в) На колькі працэнтаў змянілася маса цвёрдага рэчыва ў ходзе эксперыменту?
- г) Вызначце формулу цвёрдага астатку, атрыманага ў ходзе эксперыменту.
- 52.** З курса хіміі 7—9-х класаў вам вядомы гідраты солей, напрыклад, жалезны купарвас  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , гіпс  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  і іншыя. Юны хімік Пеця знайшоў у лабараторыі невядомы пакецік, фатаграфія якога прыведзена на малюнку 9.



Мал. 9. Невядомы пакецік

- а) Што магло збянтэжыць Пецию?

Пеця асцярожна награваў змесціва пакеціка працяглы час і сачыў, як пры гэтым змянялася маса цвёрдага рэчыва. Вынікі эксперыменту Пеця прадставіў графічна (мал. 10).



Мал. 10. Змена масы цвёрдага рэчыва ў часе пры награванні меднага купарвасу

- б) Як змянялася (павялічвалася або памяншалася) маса цвёрдага рэчыва ў ходзе эксперыменту?
- в) Улічваючи, што ва ўмовах эксперыменту сульфат медзі(ІІ) не раскладаўся, растлумачце, чаму крывая, паказаная на малюнку, ідзе ўніз.
- г) Растлумачце, чаму з цягам часу крывая на малюнку пераходзіць у прямую, паралельную восі абсцыс.
- д) На колькі працэнтаў змянілася маса цвёрдага рэчыва ў ходзе эксперыменту?
- е) Зыходзячы з атрыманых Пецяй эксперыментальных дадзеных, вызначце формулу меднага купарвасу. Адказ пацвердзіце разлікамі.
- ж) Акрамя меднага купарвасу, існуюць і іншыя крышталегідраты сульфату медзі(ІІ). Масавая доля вады ў адным з такіх крышталегідратаў роўная 10,1 %. Вызначце формулу гэтага крышталегідрату.
- з) Масавая доля кіслароду ў яшчэ адным крышталегідраце сульфату медзі(ІІ) роўная 52,3 %. Вызначце формулу гэтага крышталегідрату.

## 1.2. БУДОВА АТАМА

53. Вызначце зарад ядра і лік электонаў для атамаў вадароду, фтору, натрыю, серы.
54. Вызначце зарад ядра і лік электонаў для іонаў:  $Mg^{2+}$ ,  $O^{2-}$ ,  $K^+$ ,  $Br^-$ .
55. Вызначце лік электонаў у малекулах вадароду, кіслароду, вады, вуглякілага газу.
56. \*Вызначце лік электонаў у іонах:  $NH_4^+$ ,  $NO_3^-$ ,  $SO_4^{2-}$ . Прывядзіце назвы гэтых іонаў.
57. Электрон у атаме вадароду перайшоў з першага энергетычнага ўзроўню на другі. Пры гэтым атам вадароду паглынуў або выпраменіў энергію? Як змянілася сярэдняя адлегласць ад электрона да ядра?
58. Адлюструйце формы *s*- і *p*-арбіталей.

59. Колькі электронаў можа размяшчацца на адной арбіталі? Колькі арбіталаў маеца на *s*-падузроўні, а колькі — на *p*-падузроўні? Які максімальны лік электронаў можа размясціцца на *p*-падузроўні?
60. Адлюструйце схему атамных арбіталаў першага і другога энергетычных узроўняў (гл. мал. 2.2 у вучэбным дапаможніку). На гэтай схеме пазначце энергетычныя ўзроўні, падузроўні, арбіталі.
61. Які максімальны лік электронаў можа размясціцца на другім энергетычным узроўні?
62. Прывядзіце электронную канфігурацыю і электронна-графічную схему атама берылію. Колькі электронаў знаходзіцца на зневажнім энергетычным узроўні атама берылію? Параўнайце памеры *1s*- і *2s*-арбіталаў (прывядзіце адпаведныя малюнакі). Якія электроны, размешчаныя на *1s*- або *2s*-арбіталі, мацней прыцягваюцца да ядра?
63. Прывядзіце электронную канфігурацыю і электронна-графічную схему атама азоту. Колькі электронаў знаходзіцца на зневажнім энергетычным узроўні атама азоту? Вызначце лік няспараных электронаў у атаме азоту. На якіх арбіталах размяшчаюцца гэтыя электроны? Адлюструйце, як размяшчаюцца гэтыя арбіталі ў просторы.
64. \*Прывядзіце электронныя канфігурацыі і электронна-графічныя схемы атамаў вадароду, літыю, кіслароду, натрыю, серы. Для гэтых атамаў вызначце лік энергетычных узроўняў, часткова або цалкам запоўненых электронамі, і лік электронаў на зневажнім энергетычным узроўні. У якім перыядзе і ў якой групе перыядычнай сістэмы знаходзіцца пералічаныя элементы? Якія заканамернасці можна прасачыць?
65. \*Элементы, у атамах якіх адбываецца фарміраванне *s*-падузроўню, напрыклад, H, He, Li, называюцца *s*-элементамі. Элементы, у атамах якіх адбываецца фарміра-

ванне *p*-падузроўню, напрыклад, B, C, Ne, называюцца *p*-элементамі. Прывядзіце электронныя канфігурацыі атамаў Be, N, Mg, Cl. Якія з пералічаных элементаў з'яўляюцца *s*-, а якія – *p*-элементамі? Дзе ў перыядычнай сістэме знаходзяцца *s*- і *p*-элементы?

66. \*Прывядзіце электронныя канфігурацыі і электроннаграфічныя схемы іонаў  $\text{Be}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{O}^{2-}$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{O}^+$ .
67. Вызначце хімічны элемент, электронная канфігурацыя адназараднага аніёна якога  $...2s^22p^6$ .
68. \*Прывядзіце прыклады двух катыёнаў і двух аніёнаў, электронная канфігурацыя якіх  $...3s^23p^6$ . Прывядзіце прыклады рэчываў, якія складаюцца з такіх катыёнаў і аніёнаў.
69. На якім энергетычным узроўні ў атаме з'яўляецца *d*-падузровень?
70. \*Чаму  $3d$ -элементы знаходзяцца ў чацвёртым перыядзе перыядычнай сістэмы?
71. \*Прывядзіце электронныя канфігурацыі і электроннаграфічныя схемы атамаў вугляроду, крэмнію, фосфару, серы, хлору ў асноўным стане. Прывядзіце прыклады электронных канфігурацый і электроннаграфічных схем, якія адпавядаюць узбуджаным станам гэтых атамаў. Вызначце лік няспараных электронаў.
72. \*Сумесь вуглякілага і чаднага газаў займае пры наormalных умовах аб'ём, роўны  $1,68 \text{ дм}^3$ , і змяшчае  $1,45$  моль элекtronau. Вылічыце колькасць (моль) чаднага газу ў сумесі.

### Рашэнне


Знойдзем колькасць моль сумесі газаў:

$$n(\text{сумесі}) = \frac{V}{V_m} = \frac{1,68}{22,4} = 0,075 \text{ моль.}$$

У малекуле CO змяшчаецца  $14$  элекtronau ( $6$  у атаме C і  $8$  у атаме O).


У малекуле  $\text{CO}_2$  — 22 електроны (6 у атаме С і 16 у двух атамах кіслароду).

Разгледзім малюнак 11:



Мал. 11

Няхай у сумесі змяшчаецца  $x$  моль  $\text{CO}$  і  $y$  моль  $\text{CO}_2$ . Выкарыстоўваючы схему, выразім колькасць электронаў праз  $x$  і  $y$  (мал. 12):



Мал. 12

Складзём і рашым сістэму ўраўненняў:

$$\begin{cases} 14x + 22y = 1,45, \\ x + y = 0,075. \end{cases}$$

$$x = 0,025; y = 0,05.$$

*Адказ:* 0,025 моль чаднага газу.

### 1.3. ХІМІЧНАЯ СУВЯЗЬ

73. Атамы якіх хімічных элементаў існуюць пры звычайных умовах у свабодным выглядзе (у выглядзе нязвязаных паміж сабой атамаў)? Якія асаблівасці будовы электронных абалонак гэтых атамаў?
74. Вызначце лік валентных электронаў у атамах літыю, натрыю, калію, вугляроду, крамнію, азоту, фосфару.

Складзіце электронныя формулы пералічаных атамаў. У якім перыядзе і ў якой групе перыядычнай сістэмы знаходзяцца пералічаныя элементы? Якія заканамернасці можна прасачыць?

75. Пры дапамозе электронных формул адлюструйце ўтварэнне іоннай сувязі паміж натрыем і хлорам і кавалентнай сувязі паміж вадародам і хлорам. Чым адрозніваюцца кавалентная і іонная сувязі?
76. Вызначце тып хімічнай сувязі ў рэчывах:  $K_2S$ ,  $NaF$ ,  $Cl_2$ ,  $HBr$ ,  $O_2$ ,  $Zn$ ,  $NH_3$ ,  $SO_2$ .
77. Вызначце тып сувязі ў бінарным злучэнні, якое складаецца з элементаў, электронныя канфігурацыі якіх  $...4s^2$  і  $...3s^23p^5$ .
78. Пры дапамозе электронных формул адлюструйце ўтварэнне кавалентных сувязей у малекулах:  $Cl_2$ ,  $HBr$ ,  $H_2S$ .
79. Колькі агульных электронных пар у малекулах:  $Cl_2$ ,  $N_2$ ,  $H_2O$ ,  $CH_4$ ?
80. Разгледзьце прыведзеную табліцу:

Элемент	Характэрная валентнасць
H	I
F	I
O	II
N	III
C	IV

Выканайце заданні.

- a) Растлумачце прыведзеныя ў табліцы дадзеныя аб характеристычных валентнасцях элементаў зыходзячы з будовы электронных абалонак іх атамаў.
- б) Прывядзіце структурныя формулы рэчываў:  $F_2$ ,  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $HF$ ,  $H_2O$ ,  $NH_3$ ,  $CH_4$ ,  $CF_4$ ,  $CO_2$ ,  $CH_3F$ ,  $C_2H_6$ ,  $C_2H_4$ .

**81.** Разгледзьце прыведзеную табліцу:

Элемент	Характэрная валентнасць
Cl	I, III, V, VII
S	II, IV, VI
P	III, V
Si	IV

Выканайце заданні.

- Растлумачце прыведзеныя ў табліцы дадзеныя аб характеристарных валентнасцях элементаў зыходзячы з будовы электронных абалонак іх атамаў.
  - Прывядзіце структурныя формулы рэчываў:  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{PCl}_3$ ,  $\text{PCl}_5$ ,  $\text{SiH}_4$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{SO}_3$ . Вызначце валентнасці элементаў у гэтых рэчывах.
- 82.** Адлюструйце структурныя формулы кіслот:  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .
- 83.** Што такое кратныя сувязі? У якіх рэчывах, формулы якіх прыведзены ніжэй, маюцца кратныя сувязі:  $\text{I}_2$ ;  $\text{C}_2\text{H}_4$ ;  $\text{CO}_2$ ;  $\text{NH}_3$ ;  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ?
- 84.** \*Вядомы наступныя кіслародзмяшчальныя кіслоты хлору:  $\text{HClO}$ ,  $\text{HClO}_2$ ,  $\text{HClO}_3$ ,  $\text{HClO}_4$ . Адлюструйце структурныя формулы гэтых кіслот. Вызначце валентнасць хлору.
- 85.** Электраадмоўнасць элементаў памяншаецца ў наступным радзе:



Складзіце структурныя формулы рэчываў:  $\text{HF}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{HBr}$ ,  $\text{HI}$ . Вызначце частковыя зарады на атамах. Як змяняецца палярнасць сувязі ў прыведзеным радзе?

- 86.** Складзіце структурныя формулы рэчываў:  $\text{HF}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CH}_4$ . Вызначце частковыя зарады на атамах. Як змяняецца палярнасць сувязі ў прыведзеным радзе?


- 87.** Акрамя аміяку ( $\text{NH}_3$ ), вядомы і іншыя злучэнні азоту з вадародам, адно з іх называецца гідразін. Малекулярная формула гідразіну  $\text{N}_2\text{H}_4$ . Гідразін выкарыстоўваецца ў якасці кампанента ракетнага паліва. Напішице структурную формулу гідразіну. Вызначце палярныя і непалярныя сувязі.
- 88.** У якой малекуле,  $\text{O}_2$  або  $\text{N}_2$ , сувязь больш трывалая і чаму? Чым можна растлумачыць ніzkую рэакцыйную здольнасць малекулярнага азоту?
- 89.** Вядома, што двайная сувязь больш трывалая, чым адзінарная, а трайная больш трывалая, чым двайная. Аднак не трэба думаць, што ўсе адзінарныя сувязі маюць аднолькавую трываласць. Разгледзьце прыведзеную табліцу:

Структурная формула малекулы	Радыус атама, нм	Даўжыня сувязі, нм	Энергія сувязі, кДж/молль
$\text{Cl—Cl}$	0,079	0,199	243
$\text{Br—Br}$	0,094	0,228	193
$\text{I—I}$	0,115	0,267	151

Выканайце заданні.

- a) Растлумачце, чаму ў радзе малекул:  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{Br}_2$ ,  $\text{I}_2$  павялічваецца даўжыня сувязі.
- б) Якая ўзаемасувязь прасочваецца паміж змяненнем даўжыні хімічнай сувязі і змяненнем яе трываласці?
- 90.** Як змяняецца трываласць сувязі ў радзе малекул:  $\text{HF}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{HBr}$ ,  $\text{HI}$ ? Парадаўноўваючы энергіі сувязей, растлумачце, чаму  $\text{HCl}$  з'яўляецца моцнай кіслатай (у водным растворы цалкам распадаецца на іоны), а  $\text{HF}$  — слабай кіслатой.
- 91.** Напішице структурныя формулы малекул:  $\text{C}_2\text{H}_6$  і  $\text{Si}_2\text{H}_6$ . Якая сувязь,  $\text{C—C}$  або  $\text{Si—Si}$ , больш трывалая і чаму? Чаму злучэнні, у аснове якіх ляжаць ланцугі з атамамі вугляроду, больш устойлівые, чым аналагічныя злучэнні крэмнію?

- 92.** Пры награванні можа адбывацца разрыў сувязей у малекуле, пры гэтым рэчыва раскладаецца, напрыклад:



Як і чаму змяняецца ўстойлівасць да награвання (тэрмічная ўстойлівасць) у радзе рэчываў:  $\text{CH}_4$ ,  $\text{SiH}_4$ ,  $\text{GeH}_4$ ,  $\text{SnH}_4$ ?

- 93.** Кіруючыся становішчам неметалу ў перыядычнай сістэме элементаў, можна скласці формулу яго вышэйшага аксіду і лятучага вадароднага злучэння.


ІА	ІІА	ІІІА	ІVА	VA	VIA	VІІА
+1 $\text{Э}_2\text{O}$	+2 $\text{ЭO}$	+3 $\text{Э}_2\text{O}_3$	+4 $\text{ЭO}_2$	+5 $\text{Э}_2\text{O}_5$	+6 $\text{ЭO}_3$	+7 $\text{Э}_2\text{O}_7$
–	–	–	–4 $\text{ЭH}_4$	–3 $\text{ЭH}_3$	–2 $\text{ЭH}_2$	–1 $\text{ЭH}$

Складзіце формулы вышэйшых аксідаў і лятучых вадародных злучэнняў вугляроду, азоту, фосфару, хлору.

- 94.** Складзіце формулы лятучых вадародных злучэнняў кіслароду, серы, селену. Вызначце, як змяняецца ўрадзе лятучых вадародных злучэнняў:
- даўжыня сувязі;
  - энергія сувязі;
  - палярнасць сувязі;
  - тэрмічная ўстойлівасць.





## Глава 2

### ВУГЛЕВАДАРОДЫ




#### 2.1. АЛКАНЫ

95. Сярод пералічаных вызначце формулы алкануў:



96. Сярод пералічаных вызначце формулы алкануў:



97. Адносная шчыльнасць пароў алкану па азоце роўная 4,07. Вызначыце малекулярную формулу алкану.

98. У малекуле некаторага алкану змяшчаецца 12 атамаў вадароду.


а) Прыведзіце малекулярную формулу алкану.

б) Вылічыце адносную шчыльнасць пары алкану па паветры.

- в) Напішыце структурныя формулы ўсіх алканоў, якія задавальняюць умовам задачы. Вызначце першасныя, другасныя, трацічныя і чацвярцічныя атамы вугляроду.
- 99.** Сумарны лік атамаў вадароду і вугляроду ў малекуле алкану роўны 23.
- Вызначце малекулярную формулу алкану.
  - Напішыце структурныя формулы ўсіх алканоў, якія задавальняюць умовам задачы, галоўны ланцуг якіх змяшчае пяць атамаў вугляроду. Вызначце першасныя, другасныя, трацічныя і чацвярцічныя атамы вугляроду.
- 100.** Вылічыце масавую долю вугляроду ў сумесі ізамерных алканоў, шчыльнасць пары якіх па вадародзе роўная 43.
- 101.** Прыведзіце структурную формулу алкану, у малекуле якога маецца шэсць першасных атамаў вугляроду, але няма другасных і трацічных атамаў вугляроду.
- 102.** Вызначце, колькі разных рэчываў пазначана наступнымі структурнымі формуламі:
- $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ;
  - $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_3$ ;
  - в)  $\begin{array}{ccccccc} \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & & & \\ | & | & | & | & & & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C}-\text{H} & ; & & \\ | & | & | & | & & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & & & \end{array}$
  - д)  $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ ;
  - г)  $\begin{array}{cc} \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ | & | \\ \text{CH}_2 & \text{CH}_2 \\ | & | \\ \text{CH}_2 & \text{CH}_3 \end{array}$ ;
  - е)  $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ .


Знайдзіце сярод прыведзеных рэчываў ізамеры. Чаму роўныя значэнні валентных вуглоў у малекулах алканоў? Ці адлюстроўваюць прадстаўленыя структурныя формулы рэальныя значэнні валентных вуглоў у малекулах?

**103.** Вызначце, колькі розных рэчываў пазначана наступнымі мадэлямі:




Знайдзіце сярод прыведзеных рэчываў ізамеры.

**104.** Якую форму маюць арбіталі  $sp^3$ -гібрыды изванага атама вугляроду? Падпішце прыблізныя значэнні валентных вуглоў, адлюстраваных на схеме:




**105.** Структурная формула *n*-гексану:



Напішыце формулы двух ізамераў і двух гамолагаў *n*-гексану.

Структурная формула цыклагексану:





Ці з'яўляецца цыклагексан ізамерам *n*-гексану?

- 106.** Выкарыстоўваючы дадзенныя табліцы, прыведзеныя у п. 8 вучэбнага дапаможніка, пабудуйце графік залежнасці тэмпературы кіпення алканаў з неразгалінаваным вугляродным ланцугом ад ліку атамаў вугляроду ў іх малекулах.
- 107.** Ніжэй прыведзены тэмпературы кіпення і шчыльнасці ізамерных пентанаў:





Назва	Формула	$t_{\text{кіп.}}, ^\circ\text{C}$	$\rho$ пры $20^\circ\text{C}$ , г/см <sup>3</sup>
<i>n</i> -пентан	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	36	0,626
ізапентан	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	28	0,620
неапентан	$(\text{CH}_3)_4\text{C}$	10	0,613 (0 °C)

- У якім агрэгатным стане знаходзяцца ізамерныя пентаны пры нармальных умовах?
- Які з ізамераў пры пакаёвой тэмпературы ( $20^\circ\text{C}$ ) з'яўляецца газам?
- Якую заканамернасць можна прасачыць?
- Што будзе назірацца, калі змяшаць *n*-пентан з водой? Які са спосабаў, адлюстраваных на малюнку, варта выкарыстоўваць для раздзялення атрыманай сумесі?






108. Вылічыце масы  $250 \text{ см}^3$  (н. у.) неапентану (гл. папярэдніе заданне) і  $250 \text{ см}^3$  (н. у.) *n*-бутану. Чаму, нягледзячы на тое, што дадзеныя вуглевадароды займаюць аднолькавы аб'ём, іх масы гэтак моцна адрозніваюцца?
109. Прывядзіце структурныя формулы двух радыкалаў састаўу  $\text{C}_3\text{H}_7$ . Знайдзіце ў літаратуры назвы гэтых радыкалаў.
110. Прывядзіце структурныя формулы чатырох радыкалаў састаўу  $\text{C}_4\text{H}_9$ . Знайдзіце ў літаратуры назвы гэтых радыкалаў.
111. Прывядзіце назвы рэчываў, формулы якіх:



**112.** Прывядзіце назвы рэчываў, мадэлі малекул якіх:



**113.** Напішыце структурныя формулы наступных рэчываў:

- а) 2,2,3-трыметылбутан;
- б) 2,4-дыметылпентан;
- в) 2,2-дыметыл-3-этылгексан;
- г) 2,5-дыметыл-4-прапіл-4-этылактан.

Сярод пералічаных рэчываў знайдзіце пару ізамераў.

**114.** Вызначце пары, рэчывы ў якіх з'яўляюцца гамолагамі ў адносінах адзін да аднаго:

- а) *n*-бутан і 2-метылпрапан;
- б) *n*-гексан і 2,2-дыметылпрапан;
- в) прапан і *n*-бутан;
- г) метан і *n*-гептан.

**115.** Якія з прыведзеных назваў алкануў складзены пра- вільна:

- а) 2-этылбутан;
- б) 4,4-дыметылпрапан;
- в) 2-дыметылбутан;
- г) 2,2,3,3-тэтраметылбутан;
- д) 2,4,4-трыметылпентан?

Выпраўце дапушчаныя памылкі.

- 116.** Знайдзіце адпаведнасць паміж назвай рэчыва і формуляй яго ізамера.

A	3-этылгептан	1	$\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$
Б	<i>n</i> -гексан	2	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_3$
В	<i>n</i> -пентан	3	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}_3$
Г	2-метылпропан	4	$\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

Для 3-этылгептану састаўце формулы двух ізамераў, у малекулах кожнага з якіх маецца чатыры першасныя і чатыры другасныя атамы вугляроду.

- 117.** Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць пры ўзаемадзеянні *n*-пентану з хлорам пры апрамяненні. Лічыце, што толькі адзін атам вадароду ў малекуле *n*-пентану замяшчаецца на хлор. Падпішыце назвы арганічных рэчываў, якія ўтвараюцца.
- 118.** Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць пры ўзаемадзеянні 2,3-дыметылбутану з хлорам пры апрамяненні. Лічыце, што толькі адзін атам вадароду ў малекуле 2,3-дыметылбутану замяшчаецца на хлор. Падпішыце назвы арганічных рэчываў, якія ўтвараюцца.
- 119.** Напішыце структурныя формулы і назвы ўсіх рэчываў, якія ўтвараюцца пасля двух стадый хларавання пропану.
- 120.** Напішыце структурную формулу ізамера *n*-пентану, які дае пры монахлараванні толькі адно монахлорвытворнае.
- 121.** Пры ўзаемадзеянні  $224 \text{ см}^3$  (н. у.) метану з хлорам утварыліся толькі адно арганічнае рэчыва і хлоравадарод. На нейтралізацыю атрыманага хлоравадароду было затрачана  $10,9 \text{ см}^3$  10%-нага па масе раствору  $\text{NaOH}$  (шчыльнасць раствора роўная  $1,1 \text{ г}/\text{cm}^3$ ). Колькі атамаў вадароду ў малекуле метану замясцілася на хлор? Запішыце ўраўненне рэакцыі.


122. У газападобнай сумесі метану і хлору на трох малекулах метану прыходзіцца адна малекула хлору.
- Разлічыце масавыя долі метану і хлору ў гэтай сумесі.
  - Зыходную сумесь аб'ёмам 45 л (н. у.) змясцілі ў замкнёны сасуд і апрамянілі святлом. Лічачы, што толькі адзін атам вадароду ў малекуле метану замяшчаецца на хлор, вылічыце масы ўсіх рэчываў у сумесі, якая ўтварылася пасля заканчэння рэакцыі.
123. \*У сумесі прадуктаў хларавання этану разам з хлорвытворнымі і хлоравадародам прысутнічае невялікая колькасць *n*-бутану. Растворымае з'яву, якая назіраецца, напішыце ўраўненні рэакцый, якія прыводзяць да ўтварэння *n*-бутану.
124. Напішыце ўраўненні рэакцый гарэння бутану з утворэннем вуглякілага газу, чаднага газу і сажы.
125. Напішыце ў агульным выглядзе ўраўненні рэакцый гарэння алкану *n*-бутану з утворэннем вуглякілага газу, чаднага газу і сажы.
126. Колькі алкану можа ўтварыцца ў выніку прапускання пароў *n*-пентану праз нагрэты рэактар, запоўнены каталізатарам? Колькасны састаў малекул пры гэтым не змяняецца. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць. Ці можна пры напісанні гэтых ураўненняў выкарыстоўваць малекулярныя формулы рэчываў?
127. \*Які алкан утвараецца пры ўзаємадзеянні 2-бромуправану з натрыем? Запішыце ўраўненне рэакцыі.
128. \*Прывядзіце формулы алкану, якія ўтвараюцца пры ўзаємадзеянні сумесі  $\text{CH}_3\text{I}$  і  $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$  з  $\text{Na}$ . Напішыце ўраўненні рэакцый.
129. \*Прывядзіце формулу бромалкану, які неабходна выкарыстаць для атрымання з найбольшим выхадам:  
а) 3,4-дыметылгексану; б) 2,2,3,3-тэтраметылбутану.  
Напішыце ўраўненні рэакцый.

**130.** \*Пры хлараванні вуглевадароду саставу  $C_6H_{14}$  можа быць атрымана два структурныя ізамеры, якія змяшчаюць адзін атам хлору ў малекуле. Прывядзіце формулу хлорвытворнага алкану, з якога па рэакцыі Вюрца можа быць атрыманы гэты вуглевадарод з найбольшым выхадам. Запішыце ўраўненні рэакцый.

**131.** Які алкан утвараецца пры сплаўленні натрыевай солі 3-метылбутанавай кіслаты з гідраксідам натрыва? Запішыце ўраўненне рэакцыі.

**132.** Прывядзіце формулы дзвюх натрыевых солей карбонавых кіслот, у выніку сплаўлення якіх са шчолаччу ўтвараецца прапан. Запішыце ўраўненні рэакцый.

**133.** \*Дапоўніце схему ператварэння, назавіце прадукты, якія ўтвараюцца:



**134.** \*Атрымайце з прапану 2,3-дыметылбутан.

**135.** \*Якую будову мае карбонавая кіслата, калі пры сплаўленні яе натрыевай солі са шчолаччу ўтвараецца вуглевадарод  $C_4H_{10}$ , пры хлараванні якога ўтвараецца адно трацічнае і адно першаснае монахлорвытворныя?

**136.** \*Атрымайце 2,2,4-трыметылпентан па рэакцыі Вюрца. Якія пабочныя прадукты пры гэтым утвараюцца?

**137.** \*Вызначце будову вуглевадароду  $C_6H_{14}$ , пры монабраміраванні якога ўтвараецца трацічнае бромвытворнае  $C_6H_{13}Br$ . Вуглевадарод  $C_6H_{14}$  можа быць атрыманы па метадзе Вюрца без пабочных арганічных прадуктаў.

**138.** \*Якая будова вуглевадароду саставу  $C_8H_{18}$ , які можа быць атрыманы па метадзе Вюрца з першаснага галагенвытворнага ў якасці адзінага прадукту, а ў выніку монабраміравання дадзенага вуглевадароду ўтвараецца толькі адно трацічнае галагенвытворнае?

**139.** \*У малекуле бутану атамы вадароду неэквівалентныя (6 з іх знаходзяцца ў першасных атамаў вугляроду,


астатнія чатыры — у другасных). Пры ўзаемадзеянні алканаў з хлорам пры высокай тэмпературы скорасць замяшчэння ўсіх атамаў вадароду ў малекуле алкану прыкладна адноўлькавая і не залежыць ад таго, у якога атама вугляроду (першаснага, другаснага або трацічнага) знаходзяцца атамы вадароду. Вылічыце мольныя долі монахлорвытворных бутану, якія ўтвараюцца ў выніку хларавання бутану пры тэмпературы  $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ , калі скорасці замяшчэння аднаго атама вадароду пры першасным і другасным атамах вугляроду адносяцца як  $1:1$ .

- 140.** \*У малекуле прапану атамы вадароду неэквівалентныя (6 з іх знаходзяцца ў першасных атамаў вугляроду, астатнія два — у другаснага). Калі алканы ўзаемадзеянічаюць з хлорам пры невысокай тэмпературы, то скорасць замяшчэння атамаў вадароду ў другаснага атама вугляроду вышэйшая, чым у першаснага. Вылічыце мольныя долі монахлорвытворных прапану, якія ўтвараюцца ў выніку хларавання прапану пры невысокай тэмпературы, калі скорасці замяшчэння аднаго атама вадароду пры першасным і другасным атамах вугляроду адносяцца як  $1:3,9$ .
- 141.** \*Вылічыце мольныя долі монахлорвытворных 2-метылбутану, якія ўтвараюцца ў выніку радыкальнага хларавання, калі скорасці замяшчэння аднаго атама вадароду пры першасным, другасным і трацічным атамах вугляроду ва ўмовах доследу адносяцца як  $1:3,9:5,1$ .
- 142.** \*Пры ўзаемадзеянні алканаў з бромам скорасць замяшчэння атамаў вадароду ў другаснага атама вугляроду нашмат вышэйшая, чым у першаснага. Вылічыце мольныя долі монабромвытворных прапану, якія ўтвараюцца ў выніку радыкальнага браміравання, калі скорасці замяшчэння аднаго атама вадароду пры першасным і другасным атамах вугляроду адносяцца як  $1:32$ . Параўнайце рэакцыі монабраміравання і мона-

хларавання (гл. задачу 140) прапану. Якая з гэтых рэакцый з'яўляецца больш селектыўнай?

- 143.** \*Пры ўзаемадзеянні бромалкану з металічным натрыем утвараеца рэчыва составу  $C_8H_{18}$ , пры хлараванні якога можа быць атрымана толькі адно монахлорвытворнае. Прывядзіце назву бромалкану.
- 144.** Было ўстаноўлена, што вуглевадарод масай 20,00 г змяшчае 16,55 г вугляроду. Выведзіце найпрасцейшую і малекулярную формулы вуглевадароду. Напішыце структурныя формулы ўсіх рэчываў, якія задавальняюць умовам задачы.
- 145.** Масавая доля вугляроду ў некаторым вуглевадародзе роўная 80,0 %. Вызначыце малекулярную формулу вуглевадароду.
- 146.** \*Пры ўзаемадзеянні бромалкану з металічным натрыем утвараеца вуглевадарод ( $\omega(C) = 83,72\%$ ), пры монахлараванні якога можа быць атрымана трэхструктурныя ізамеры. Прывядзіце назву бромалкану.
- 147.** Масавыя долі вугляроду і кіслароду ў арганічным рэчыве роўныя 38,71 % і 51,61 %, астатніе прыходзіцца на вадарод. Вызначыце малекулярную формулу рэчыва, калі яго малярная маса роўная 62 г/моль.
- 148.** Пры ўзаемадзеянні вугляроду масай 2,4 г з вадародам атрымана 3,2 г вуглевадароду. Вызначыце малекулярную формулу атрыманага вуглевадароду. Чаму роўныя мольныя долі вугляроду і вадароду ў гэтым рэчыве?
- 149.** У вуглевадародзе маса вугляроду адносіцца да масы вадароду як 5 : 1. Пры монахлараванні гэтага вуглевадароду ўтвараеца трэхструктурныя ізамеры. Вызначыце структурную формулу вуглевадароду.
- 150.** Мольныя долі вугляроду, вадароду і кіслароду ў арганічным рэчыве роўныя адпаведна 25 %, 50 % і 25 %. Малярная маса рэчыва роўная 180 г/моль. Вызначыце малекулярную формулу рэчыва.

- 151.** Некаторы элемент утварае з вадародам злучэнне саставу  $\text{Э}_x\text{H}_y$ . Масавая доля вадароду ў злучэнні роўная 20,0 %, а мольная доля — 75,0 %.
- Вызначце найпрасцейшую формулу злучэння.
  - Ці можа малекула ўстойлівага пры н. у. рэчыва мець такі састаў і чаму?
  - Прывядзіце структурную формулу ўстойлівага рэчыва, якое адпавядае ўмовам задачы.
- 152.** Масавая доля вадароду ў вуглевадародзе роўная 12,2 %. Малекула гэтага вуглевадароду змяшчае адзін чацвярцічны атам вугляроду і адну трайную сувязь.
- Вызначце найпрасцейшую формулу злучэння.
  - Складзіце структурную формулу вуглевадароду.
- 153.** Метан сустракаецца ў прыродзе ў саставе прыроднага газу, яго ўтрымліваюць пласты вугалю (руднічны газ), а таксама выкіды метану з тарфяных балот (балотны газ). Гэта найбольш вядомыя формы знаходжання метану ў прыродзе. Метан таксама можа знаходзіцца на дне мораў у выглядзе гідрату метану  $x\text{CH}_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ . Гідраты метану яшчэ называюць «гаручым лёдам», паколькі знешнє гідраты метану нагадваюць крышталі лёду. Але калі разглядаць іх на малекулярным узроўні, то, аказваецца, малекулы метану ўключаны ў крышталічную рапотку лёду. Пры памяншэнні ціску і павышэнні тэмпературы гідраты распадаюцца на воду і метан:



Калі паднесці да гідрату метану падпаленую запалку, то метан, уключаны ў структуру лёду, пачынае гарэць.

З прычыны гэтага гідраты метану і атрымалі назыву «гаручы лёд» (мал. 13).

Адной з гіпотэз знікнення караблёў у Бярмудскім тройкуніку з'яўляецца насычэнне вады бурбалкамі метану,



Рис. 13

які вылучаецца, у выніку чаго шчыльнасць сумесі рэзка зніжаецца, карабель губляе плавучасць і тоне. Ёсьць здагадка, што, падняўшыся ў паветра, метан можа выклікаць таксама крушэнне самалётаў, напрыклад, з-за паніжэння шчыльнасці паветра, якое прыводзіць да зніжэння пад'ёмнай сілы і выбуху рухавікоў. Вызначце састаў гідрату метану, пры награванні 95,6 г якога вылучаецца метан аб'ёмам 17,92 л (н. у.).

- 154.** У выніку даследавання некаторага арганічнага злучэння атрымалася вызначыць: яно ўтрымлівае толькі атамы вугляроду, вадароду і азоту, масавая доля апошняга роўная 23,7 %. Лік атамаў вадароду ў малекуле арганічнага злучэння ў 3 разы большы, чым атамаў вугляроду. Вызначце малекулярную формулу арганічнага рэчыва, калі вядома, што яго малярная маса менш 100 г/моль. Прапануйце магчымую структурную формулу арганічнага рэчыва. Улічвайце, што валентнасць азоту роўная III.
- 155.** Арганічнае рэчыва складаецца з атамаў вугляроду, вадароду, кіслароду і азоту. Масавая доля кіслароду ў арганічным рэчыве — 42,7 %. Лік атамаў вугляроду ў 2 разы большы за лік атамаў азоту, а лік атамаў вадароду ў 2,5 разы большы за лік атамаў кіслароду. Вызначце малекулярную формулу рэчыва, калі вядома, што яго малярная маса менш 100 г/моль. Прапануйце магчымую структурную формулу арганічнага рэчыва. Улічвайце, што валентнасць азоту роўная III.
- 156.** Вуглевадарод **X** масай 4,60 г прарэагаваў з лішкам вадароду, пры гэтым было атрымана толькі адно рэчыва. Састаў атрыманага рэчыва —  $C_7H_{14}$ , а яго маса — 4,90 г. Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду **X**.
- 157.** Масавая доля вадароду ў вуглевадародзе **X** роўная 20,0 %.  
а) Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду **X**. У выніку хларавання дадзенага вуглевадароду атрымалі сумесь мона- і дыхлорзамешчаных ізамераў.

- б) Прывядзіце структурныя формулы і назвы ўсіх мона- і дыхлорвытворных, якія могуць утварыцца ў выніку апісанага вышэй працэсу.
- в) Вызначыце масавую долю дыхлорзамешчаных ізамераў у атрыманай сумесі хлорзмяшчальных арганічных рэчываў, калі вядома, што адносная шчыльнасць яе пары па паветры роўная 3,12.

Вуглевадарод **X** можна атрымаць па рэакцыі паміж CO і H<sub>2</sub>. Такі спосаб атрымання вуглевадародаў называецца працэсам Фішэра—Тропша.

- г) Улічваючы, што, акрамя вуглевадароду **X**, у працэсе Фішэра—Тропша яшчэ ўтвараецца вада, прывядзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякае.
- д) Вылічыце адносную шчыльнасць па вадародзе сумесі CO і H<sub>2</sub>, якая ўзята для сінтэзу вуглевадароду **X** і мае стэхіяметрычны састаў.

У іншых умовах у працэсе Фішэра—Тропша з сумесі CO і H<sub>2</sub> можна атрымаць сумесь двух алканоў, якія з'яўляюцца бліжэйшымі гамолагамі. Масавая доля вугляроду ў атрыманай сумесі роўная 78,2 %.

- е) Вызначыце малекулярныя формулы алканоў, аб якіх ідзе гаворка. Адказ абургунтуйце.

**158.** Пры поўным згаранні 4,3 г вуглевадароду атрымана 6,72 дм<sup>3</sup> (н. у.) вуглякілага газу. Шчыльнасць пары рэчыва па паветры роўная 2,97. Вызначыце малекулярную формулу рэчыва.

**159.** Вызначыце малекулярную формулу вуглевадароду, калі вядома, што пры поўным згаранні ўтварылася 3,36 дм<sup>3</sup> (н. у.) вуглякілага газу і 2,70 г вады. Грубыя вымярэнні паказалі, што вуглевадарод прыкладна ў паўтара разы цяжэйшы за паветра.

**160.** У выніку поўнага згарання ў кіслародзе навескі алкана масай 0,798 г атрымана 1,134 г вады. Вызначыце малекулярную формулу алкану.

- 161.** Пры поўным згаранні 3,6 г арганічнага рэчыва атрымана 5,4 г вады і вуглякілага газу ў колькасці 0,25 моль. Адносная шчыльнасць гэтага рэчыва па вадародзе роўна 36. Вызначце малекулярную формулу рэчыва. Напішыце структурныя формулы ўсіх магчымых рэчываў, якія задавальняюць умовам задачы.
- 162.** Пры поўным згаранні 6,9 г рэчыва ўтвараеца 13,2 г вуглякілага газу і 8,1 г вады. Адносная шчыльнасць пары гэтага рэчыва па паветры роўная 1,59. Вызначце малекулярную формулу рэчыва. Прапануйце яго магчымую структурную формулу.
- 163.** Пры спальванні 1,28 г арганічнага рэчыва ў лішку кіслароду ўтварыліся вуглякіслы газ масай 1,76 г і вада масай 1,44 г. Шчыльнасць пары дадзенага рэчыва па вадародзе роўная 16. Вызначце малекулярную формулу рэчыва.
- 164.** Пры поўным згаранні 5,8 г арганічнага рэчыва ўтвараеца 6,72  $\text{dm}^3$  (н. у.) вуглякілага газу і 5,4 г вады. Шчыльнасць пары гэтага рэчыва па паветры роўная 2. Вызначце малекулярную формулу рэчыва і прапануйце яго магчымую структурную формулу.
- 165.** Пры поўным згаранні 0,45 г арганічнага рэчыва атрымана 0,448  $\text{dm}^3$  (н. у.) вуглякілага газу, 0,63 г вады і 0,112  $\text{dm}^3$  (н. у.) азоту. Шчыльнасць пары арганічнага рэчыва па азоце роўная 1,607. Вызначце малекулярную формулу гэтага рэчыва.
- 166.** Пры поўным згаранні 11,8 г рэчыва атрымана 17,6 г  $\text{CO}_2$ , 0,5 моль вады і 2,24  $\text{dm}^3$  (н. у.) азоту. Адносная шчыльнасць пары рэчыва па азоце роўная 2,11. Вызначце малекулярную формулу рэчыва.
- 167.** Пры згаранні вуглевадароду ў лішку кіслароду маса вуглякілага газу, які ўтвараеца, у 2,173 разы больш за масу вады. Пры монахлараванні гэтага вуглевадароду ўтвараеца толькі адзін ізамер. Вызначце структурную формулу вуглевадароду.

- 168.** У выніку спальвання 1,74 г арганічнага злучэння ў лішку кіслароду атрыманы роўныя колькасці (моль) вуглякілага газу і вады, а сумарная маса  $\text{CO}_2$  і  $\text{H}_2\text{O}$  склала 5,58 г. Вызначце малекулярную формулу арганічнага рэчыва, калі вядома, што адносная шчыльнасць яго пары па азоце роўная 2,07.
- 169.** Пры згаранні бескіслароднага арганічнага рэчыва ўтварылася 4,48  $\text{dm}^3$  (н. у.) вуглякілага газу, 3,6 г вады і 3,65 г хлоравадароду. Вызначце малекулярную формулу згарэлага злучэння і прапануйце яго магчымую структурную формулу.
- 170.** Арганічнае рэчыва X (не змяшчае кіслароду) спалілі ў лішку кіслароду. З сумесі, якая ўтварылася, выдалі і залішні кісларод і атрыманую сумесь (вуглякіслы газ, вада і хлоравадарод) прывялі да нармальных умоў. У выніку атрымалі 13,44  $\text{dm}^3$   $\text{CO}_2$  і 14,03  $\text{cm}^3$  вадкасці ( $\rho = 1,16 \text{ г}/\text{cm}^3$ ) з масавай доляй  $\text{HCl}$  33,64 %. Вызначце малекулярную формулу згарэлага злучэння X і прапануйце яго магчымую структурную формулу (растваральнасць вуглякілага газу ў вадзе не прымаець да ўвагі).
- 171.** Пры спальванні вуглевадароду масай 0,92 г у лішку кіслароду атрымалі  $\text{CO}_2$ , які цалкам паглынулі лішкам раствору  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . Пры гэтым утварыўся асадак масай 7,00 г. Вызначце формулу вуглевадароду, калі вядома, што яго малярная маса менш 100 г/моль.
- 172.** Пры поўным спальванні 12,0 г арганічнага рэчыва атрымалі 14,4 г вады і вуглякіслы газ, які з лішкам вапнавай вады ўтварае 60,0 г асадку. Вызначце малекулярную формулу рэчыва, калі вядома, што шчыльнасць яго пары па паветры роўная 2,069.
- 173.** Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду, калі пры поўным паглынанні прадуктаў згарання гэтага злучэння растворам гідраксіду натрыва з 8,6 г вуглевадароду атрымана 21,2 г карбанату і 33,6 г гідракарбанату натрыва.

### Рашэнне

Спачатку разлічым колькасці рэчываў  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  і  $\text{NaHCO}_3$ :

$$M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106 \text{ г/моль.}$$

$$n(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0,2 \text{ моль.}$$

$$M(\text{NaHCO}_3) = 84 \text{ г/моль.}$$

$$n(\text{NaHCO}_3) = 0,4 \text{ моль.}$$

Сумарны лік моль атамаў вугляроду складае 0,6 моль, такім чынам, столькі ж вугляроду ўтрымлівалася ў вуглевадародзе. Знойдзем масу вугляроду, затым масу і лік моль атамаў вадароду ў вуглевадародзе, мольныя суадносіны вугляроду і вадароду, у выніку выведзем формулу:

$$m(\text{C}) = n \cdot M = 0,6 \cdot 12 = 7,2 \text{ г.}$$

$$m(\text{H}) = m(\text{вуглевадароду}) - m(\text{C}) = 8,6 - 7,2 = 1,4 \text{ г.}$$

$$n(\text{H}) = 1,4 \text{ моль.}$$

$$n(\text{C}) : n(\text{H}) = 0,6 : 1,4 = 3 : 7.$$

Вуглевадароду саставу  $\text{C}_3\text{H}_7$  не існуе, таму падвоім індэксы ў формуле. Тады шукаемая малекулярная формула —  $\text{C}_6\text{H}_{14}$ .


*Адказ:*  $\text{C}_6\text{H}_{14}$ .

- 174.** Вуглевадарод **X** масай 7,50 г спалілі ў лішку кіслароду. Пры паглынанні газападобных прадуктаў згарання растворам гідраксіду калію з масавай доляй  $\text{KOH}$ , роўнай 5 %, утварылася 30,0 г кіслай і 27,6 г сярэдняй солі.
- Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду **X** і дайце яму назvu.
  - Вызначце масу затрачанага раствору  $\text{KOH}$ .
- 175.** Пасля поўнага паглынання газападобных прадуктаў, якія ўтварыліся пры згаранні 224 мл (н. у.) алкану, лішкам вапнавай вады ўтварыўся асадак масай 3 г. Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду. Прыглядзіце ўраўненні хімічных рэакцый, якія працякаюць.

- 176.** Арганічнае рэчыва ўтрымлівае толькі вуглярод, вада-род і азот. Масавая доля вугляроду ў рэчыве роўная 53,3 %. Пры поўным згаранні рэчыве масай 2,73 г было атрымана  $0,68 \text{ дм}^3$  (н. у.) азоту. Вызначце малекулярную формулу рэчывы, калі вядома, што яно лягчэйшае за хлор.
- 177.** Арганічнае рэчыва ўтрымлівае толькі вуглярод, вада-род, кісларод і натрый. У выніку шэрагу аперацый увесь натрый з рэчывы быў пераведзены ў сульфат натрью, вуглярод — у карбанат барыю, а вада-род — у ваду. У выніку з 21,2 г рэчывы было атрымана 28,4 г сульфату натрью, 78,8 г карбанату барыю і 7,2 мл вады (шчыльнасць вады роўная 1 г/мл). Вызначце формулу рэчывы, калі вядома, што яго малярная маса роўная 106 г/моль.
- 178.** Арганічнае рэчыва масай 6,0 г спалілі ў лішку кіслароду. Прадукты згарання (вуглякіслы газ і вада) прапусцілі праз паглынальнік, які змяшчае аксід фосфару(V). Пры гэтым маса паглынальніку павялічылася на 3,6 г. Увесь вуглярод з порцыі таго ж арганічнага рэчывы масай 9,0 г перавялі ў карбанат кальцыю і атрымалі  $30,0 \text{ г } \text{CaCO}_3$ . Вызначце малекулярную формулу арганічнага рэчывы, калі вядома, што яго малярная маса роўная 90 г/моль.
- 179.** Арганічнае рэчыва масай 2,95 г спалілі ў лішку кіслароду. Прадукты згарання (азот, вуглякіслы газ і вада) прапусцілі праз паглынальнік, які змяшчае аксід фосфару(V). Пры гэтым маса паглынальніку павялічылася на 2,25 г. Непаглынутыя газы прапусцілі праз лішак раствору гідраксіду барыю. Пры гэтым выпаў асадак масай 19,7 г. Не паглынуты растворам гідраксіду барыю газ заняў аб'ём  $0,56 \text{ дм}^3$  (н. у.). Малярная маса арганічнага рэчывы менш 100 г/моль. Вызначце малекулярную формулу арганічнага рэчывы.

- 180.** Газападобны алкан аб'ёмам  $0,336 \text{ дм}^3$  (н. у.) спалілі ў лішку кіслароду, а прадукты згарання цалкам паглынулі растворам, якія змяшчае  $3,42 \text{ г}$  гідраксіду барью. Пры гэтым было атрымана  $1,97 \text{ г}$  асадку. Вызначце формулу алкану.
- 181.** Вуглевадарод масай  $2,88 \text{ г}$  спалілі ў лішку кіслароду. Атрыманы ў выніку спальвання вуглякіслы газ цалкам паглынулі растворам шчолачы, маса  $\text{NaOH}$  у якім  $14,00 \text{ г}$ . Пры гэтым утворылася кіслая соль масай  $4,20 \text{ г}$ . Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду.
- 182.** Алкан спалілі ў лішку кіслароду. Прадукты рэакцыі ( $\text{CO}_2$  і  $\text{H}_2\text{O}$ ) цалкам паглынулі лішкам раствору  $\text{KOH}$  (маса раствору роўная  $58,58 \text{ г}$ ). У выніку маса раствора стала роўная  $60 \text{ г}$ , а масавая доля солі ў ім склада  $4,6 \%$ . Вызначце формулу алкану. Лічыце, што гідракарбанат калію ў растворы не ўтрымліваецца.
- 183.** Масавая доля вадароду ў сумесі двух алданаў, якія з'яўляюцца бліжэйшымі гамолагамі, роўная  $19,51 \%$ . Вызначце мольныя долі алданаў у сумесі.
- 184.** Малярная маса сумесі двух алданаў, якія з'яўляюцца бліжэйшымі гамолагамі, роўная  $61,5 \text{ г/моль}$ . Вызначце мольныя долі алданаў у сумесі.
- 185.** Вуглевадарод спалілі ў лішку кіслароду. Пасля выдалення залішняга кіслароду газападобная сумесь прадуктаў поўнага згарання мае шчыльнасць па вадародзе, роўную  $15$  ( $110^\circ\text{C}$ , атмасферны ціск). Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду, напішице структурныя формулы ўсіх рэчываў з дадзенай малекулярнай формулай, назавіце іх па сістэматычнай наменклатуры.
- 186.** \*Напішице структурныя формулы метылцыклрапрану,  $1,2$ -дыметылцыклабутану, метылцыклапентану,  $1$ -метыл- $1$ -этылцыклагексану. Знайдзіце сярод прыведзеных рэчываў ізамеры.

- 187.** \*Хімічныя ўласцівасці цыклаалканаў з розным лікам атамаў вугляроду ў цыкліе істотна адрозніваюцца. Напрыклад, для цыклапрапану характэрны рэакцыі далучэння, якія ідуць з раскрыццём цыкла:





Напішыце ўраўненні рэакцыі злучэння брому з цыклапрапанам і метылцыклапрапанам.

- 188.** \*Цыклапентан і цыклагексан па хімічных уласцівасцях блізкія да алканаў. З галагенамі яны ўступаюць у рэакцыі замяшчэння, пры гэтым цыкл захоўваецца. Напішыце ўраўненне рэакцыі монахларавання цыклапентану.


## 2.2. АЛКЕНЫ

- 189.** Прыведзіце агульную формулу гамалагічнага раду алкенаў.
- 190.** Намалюйце схему перакрыцця атамных арбіталей пры ўтварэнні  $\sigma$ - і  $\pi$ -сувязей у малекуле этылену. Якая з сувязей,  $\sigma$ - або  $\pi$ -, у малекуле этылену больш трывалая? Сувязь вуглярод—вуглярод у малекуле якога з вуглевадародаў, этану або этылену, мае меншую даўжыню? Якая з названых сувязей больш трывалая?
- 191.** Прыведзіце структурную формулу малекулы этылену. У якім стане гібрыдызацыі знаходзяцца атамы вугляроду ў гэтай малекуле? Вызначце прыблізныя значэнні валентных вуглоў у малекуле этылену. Якая просторавая будова малекулы этылену?
- 192.** Прыведзіце структурную формулу і шарастрыжнёвую мадэль малекулы прапену. Пакажыце тыпы гібрыдызацыі атамаў вугляроду ў малекуле прапену. На шарастрыжнёвой мадэлі падпішыце прыблізныя значэнні валентных вуглоў у малекуле прапену.




**193.** Дайце назву алкенам, структурныя формулы якіх:



**194.** Дайце назву алкену, мадэль малекулы якога:



**195.** Прыведзены мадэлі малекул:



Дайце назвы ўсім прыведзеным рэчывам. Пакажыце мадэлі малекул алкенаў. Вызначце рэчывы, якія з'яўляюцца ізамерамі. Вызначце рэчывы, якія з'яўляюцца гамолагамі.

196. Напішыце структурныя формулы наступных алкенаў:  
а) 2,3-дыметылпентэн-2; б) 4-этылгептэн-1.
197. Напішыце структурныя формулы алкенаў саставу  $C_4H_8$  і дайце ім назвы.
198. Для якіх з прыведзеных злучэнняў магчыма *цыс*-*транс*-ізамерыя: а) бутэн-1; б) гексэн-2; в) 2-метыл-гексэн-2; г) бутэн-2? Напішыце формулы *цыс*- і *транс*-ізамераў.
199. Прывядзіце формулу і назvu міжкласавага ізамера прапену.
200. Прывядзіце формулы і назвы ўсіх ізамерных вуглевадародаў саставу  $C_4H_8$  з улікам прасторавай і міжкласавай ізамерыі.
201. У якіх агрэгатных станах знаходзяцца этэн, прапен, пентэн-1 і гексэн-1 пры  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ? Што будзе назірацца, калі ў шклянку, якая змяшчае  $30\text{ cm}^3$  гексэну-1, дадаць  $30\text{ cm}^3$  вады?
202. Выкарыстоўваючы дадзеныя табліцы, прыведзенай у п. 15 вучэбнага дапаможніка, пабудуйце графік залежнасці тэмпературы кіпення алкенаў з неразгалінаваным вугляродным ланцугом ад колькасці атамаў вугляроду ў іх малекулах. Пералічыце ўсе алканы і алкены з неразгалінаваным вугляродным ланцугом, якія з'яўляюцца газамі пры н. у.
203. Для алканаў характэрны рэакцыі замяшчэння. А які тып рэакцыі найбольш характэрны для алкенаў? Напішыце ўраўненне рэакцыі хларавання: а) этану; б) этылену. Вызначце ўмовы працякання гэтых рэакцый.
204. Запішыце ўраўненне рэакцыі гідрыравання этылену. Вызначце ўмовы працякання гэтай рэакцыі. Якая сувязь вуглярод—вуглярод ( $\sigma$ - або  $\pi$ -) разбураецца ў выніку дадзенай рэакцыі? Як змяняюцца валентныя вуглы і даўжыня сувязі вуглярод—вуглярод у малекуле арганічнага рэчыва ў ходзе дадзенай рэакцыі?
205. Напішыце структурныя формулы алкенаў, пры гідрыраванні якіх утвараецца 2-метылбутан.

- 206.** Напішыце ўраўненні рэакцый далучэння да бутэну-1 і бутэну-2: а) вадароду; б) брому. Вызначце ўмовы працякання дадзеных рэакцый. Назавіце прадукты рэакцый.
- 207.** Сумесь 15 г этану і 10 г этылену прапусцілі праз сасуд, які змяшчае лішак бромнай вады. Які з газаў не паглынуўся? Прывядзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякала. На якую велічыню ўзврасла маса сасуда?
- 208.** Пасля прапускання праз сасуд з бромнай вадой (лішак) 10 дм<sup>3</sup> (н. у.) сумесі метану і прапену маса сасуда павялічылася на 8,4 г. Вызначце аб'ём (н. у.) метану ў сумесі газаў.
- 209.** У хімічных лабараторыях для паглынання газаў вадкасцямі выкарыстоўваецца паглынальнік Петры (мал. 14). Пасля прапускання сумесі этану і этылену аб'ёмам 3,0 дм<sup>3</sup> (н. у.) праз паглынальнік Петры, запоўнены бромнай вадой (лішак), маса паглынальніка павялічылася на 3,0 г. Вызначце аб'ёмную долю этану ў першапачатковай сумесі. *Мал. 14*
- 210.** Напішыце ўраўненні рэакцый узаемадзеяння бромавадароду: а) з этыленам; б) бутэнам-2; в) 2,3-дыметылбутэнам-2; г) \*прапенам. Назавіце прадукты рэакцый.
- 211.** Напішыце схемы рэакцый, якія працякаюць праз прапусканні праз водны раствор перманганату калію наступных газаў: а) этылену; б) прапілену; в) бутэну-1; г) бутэну-2.
- 212.** Напішыце ўраўненні рэакцый: а) гарэння прапену; б) гарэння алкенаў у агульным выглядзе. Як адносяцца колькасць (моль) вуглякіслага газу і колькасць вады, якія ўтвараюцца ў выніку поўнага згарання любога алкену?
- 213.** Вуглевадарод **A** лягчайшы за паветра, пры гідрыраванні ўтварае рэчыва **B** цяжэйшае за паветра. Рэчыва **B** уступае ў рэакцыю замяшчэння з хлорам, утвараючы бескаляровы лёгказадаваны газ **V**, які ўжываецца



для анестэзіі. Вядома, што пры згаранні вуглевадароду А ў лішку кіслароду ўтвараюцца адноўкавыя колькасці (моль) вуглякіслага газу і вады. Прывядзіце формулы рэчываў А, Б і В. Напішыце ўраўненні рэакцый.


- 214.** Алкен А існуе ў выглядзе двух прасторавых (*цыс-* і *транс-*) ізамераў. У выніку гідрыравання алкену А ўтвараецца алкан Б, пры хлараванні якога можна атрымаць толькі два структурныя ізамеры, якія змяшчаюць адзін атам хлору ў малекуле, В і Г. Пры ўзаемадзейнні рэчыва А з бромнай вадой ўтвараецца рэчыва Д, якое змяшчае 14 атамаў у малекуле. Вызначце формулы рэчываў А—Д. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 215.** Напішыце ўраўненні рэакцый полімерызацыі этылену, прапілену, бутэну-1 і бутэну-2.
- 216.** \*Які прадукт будзе ўтварацца ў рэакцыі бутэну-1 з бромавадародам? Раствумачце чаму. Напішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае.
- 217.** \*Запішыце ўраўненні рэакцый далучэння хлоравадароду да наступных алкенаў: а) прапен; б) бутэн-2; в) 2-метылпрапен; г) 2-метылбутэн-2. У якіх выпадках вы кіраваліся правілам Маркоўнікова для вызначэння прадукту рэакцыі?
- 218.** \*Запішыце ўраўненні рэакцый далучэння бромавадароду да рэчываў:
- $$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{NO}_2 \text{ і } \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3.$$
- Раствумачце будову прадуктаў, якія ўтвараюцца.
- 219.** Напішыце ўраўненні рэакцый атрымання этылену: а) з этылавага спірту; б) этану; в) хлорэтану. Вызначце ўмовы працякання гэтых рэакцый. Усе названыя рэакцыі можна правесці ў зваротным напрамку. Запішыце ўраўненні зваротных рэакцый і пакажыце ўмовы іх працякання.
- 220.** Колькі алкенаў (без уліку прасторавай ізамерыі) можа быць атрымана пры дэгідрыраванні: а) бутану; б) 2,2-ды-

метылбутану; в) 2-метылпентану? Напішыце ўраўненні рэакцый і пакажыце ўмовы іх працякання.


- 221.** Які алкен утвараецца ў выніку дэгідратацыі бутанолу-1? Прывядзіце ўраўненне рэакцыі і пакажыце ўмовы яе працякання.
- 222.** Рэчыва А ўяўляе сабой бескаляровую вадкасць, якая лягчэйшая за ваду і добра ў ёй растворяецца. Пры награванні рэчыва А з канцэнтраванай сернай кіслатай утвараецца газ Б крыху лягчэйшы за паветра. Пры прапусканні газу Б праз сасуд з растворам перманганату калію назіраецца абясколерванне раствору і ўтвараецца арганічнае рэчыва В. Прывядзіце формулы рэчываў А, Б і В. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 223.** \*Запішыце ўраўненні рэакцый 1,2-дыхлорэтану і 2,3-дыхлорбутану з цынкам пры награванні.
- 224.** Пры прапусканні сумесі газападобных вуглевадародаў А і Б праз бромную ваду, узятую ў лішку, рэчыва А паглынулася цалкам і ўтварылася рэчыва В, а рэчыва Б не паглынулася. Вядома, што рэчыва Б можа быць атрымана ў выніку далучэння вадароду да рэчыва А. У выніку монахларавання рэчыва Б утвараецца толькі адно арганічнае рэчыва Г. Пры дзеянні спіртавога раствора гідраксіду калію на Г утвараецца рэчыва А. Прывядзіце формулы рэчываў А, Б, В, Г. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 225.** \*Пры прапусканні сумесі газападобных вуглевадародаў А і Б праз бромную ваду, узятую ў лішку, рэчыва А паглынулася цалкам і ўтварылася рэчыва В, а рэчыва Б не паглынулася. Вядома, што рэчыва Б можа быць атрымана ў выніку награвання натрыевай солі воцатнай кіслаты з гідраксідам натрыю. Адносная шчыльнасць А па Б роўная 3,5. Вядома таксама, што рэчыва А можа існаваць у выглядзе двух прасторавых ізамераў. Прывядзіце формулы рэчываў А, Б і В. Напішыце ўраўненні рэакцый. Прывядзіце ўраўненне рэакцыі атрымання рэчыва А з адпаведнага дыхлорвытворнага алкана.

**226.** Вызначце формулу і прывядзіце назву вуглевадароду саставу  $C_6H_{14}$ , пры монахлараванні якога ўтвараецца сумесь першасных і другасных хлорвытворных, а пры дэгідрыраванні — толькі адзін алкен. Запішыце ўраўненні рэакцый.


**227.** Напішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:



**228.** Напішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:




**229.** \*Напішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:



**230.** Вылічыце аб'ём (н. у.) этылену, які ўступіў у рэакцыю гідрыравання, калі ў выніку рэакцыі ўтварыўся этан масай 45 г.

**231.** Прапілен аб'ёмам  $11,2\text{ дм}^3$  (н. у.) прапусцілі праз халодны 5 % -ны раствор перманганату калію. Вылічыце масу атрыманага арганічнага рэчыва і масу асадку, які выпаў. Схема рэакцыі, якая працякае (каэфіцыенты не расстаўлены!):



**232.** Вылічыце аб'ём (н. у.) вуглякілага газу і масу вады, якія ўтвараюцца ў выніку поўнага згарання 2-метылпентэну-2 масай 21 г.


**233.** Які аб'ём паветра спатрэбіцца для поўнага згарання этылену аб'ёмам  $10\text{ дм}^3$ ? Аб'ёмная доля кіслароду ў паветры роўная 21 %. Які аб'ём вуглякілага газу ўтва-

раецца ў выніку названай рэакцыі? Усе аб'ёмы вымераны пры адолькавых умовах.

- 234.** У выніку прапускання сумесі 2-метылпрапану і прапену праз лішак бромнай вады маса сасуда з бромнай вадой павялічылася на 16,8 г, а аб'ём газу, які не паглынуўся, склаў  $4,48 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вылічыце аб'ём (н. у.) зыходнай сумесі вуглевадародаў і масу арганічнага рэчыва, якое ўтварылася ў выніку рэакцыі.
- 235.** Вылічыце аб'ём (н. у.) вуглекіслага газу, які вылучаецца пры поўным згаранні 10 г сумесі алкенаў.
- 236.** У выніку дэгідрыравання бутану ўтварылася 8,4 г сумесі ізамерных бутэнаў. Вызначце аб'ём (н. у.) бутану, які ўступіў у рэакцыю дэгідрыравання, і аб'ём (н. у.) вадароду, які ўтварыўся.
- 237.** Якую масу брому можа далучыць 21 г сумесі ізамерных пентэнаў?
- 238.** Газападобная сумесь ізамерных алкенаў мае шчыльнасць па вадародзе 28. Дадзеная сумесь можа максімальна далучыць 64 г брому. Прывядзіце структурныя формулы і назвы алкенаў, якія маглі ўваходзіць у састаў сумесі. Вызначце масу зыходнай сумесі алкенаў і масу прадуктаў рэакцыі браміравання.
- 239.** Якая маса этыленгліколю можа быць атрымана з хлорэтану масай 12,9 г па наступнай схеме:
- $$\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} \xrightarrow{\text{КОН (спірт.)}} \dots \xrightarrow{\text{KMnO}_4 \text{ (p-p)}} \dots ?$$
- 240.** Увесь этылен, атрыманы ў выніку дэгідрыравання этану, быў ператвораны ў 1,2-дыхлорэтан. Пры гэтым атрымана 49,5 г дыхлорэтану. Вылічыце аб'ём (н. у.) этану, які ўступіў у рэакцыю дэгідрыравання.
- 241.** Які аб'ём (н. у.) этану спатрэбіцца для атрымання 31 г 30% -нага раствору этыленгліколю па наступнай схеме:
- $$\text{C}_2\text{H}_6 \xrightarrow{+\text{Cl}_2/h\nu} \dots \xrightarrow{\text{КОН (спірт.)}} \dots \xrightarrow{\text{KMnO}_4 \text{ (p-p)}} \dots ?$$

**242.** Вылічыце масу арганічнага рэчыва, якое змяшчае бром і ўтвараецца ў выніку прапускання прапілену масай 21 г праз раствор, які змяшчае бром масай 64 г.

**243.** Вылічыце масу арганічнага рэчыва і масу асадку, якія ўтвараюцца ў выніку прапускання этылену аб'ёмам  $560 \text{ см}^3$  (н. у.) праз  $63,2 \text{ г}$  5%-нага раствору  $\text{KMnO}_4$ . Схема рэакцыі, якая працякае (каэфіцыенты не расставлены!):



**244.** Сумесь бутэну-1 і вадароду аб'ёмам  $22,4 \text{ дм}^3$  (н. у.) у аб'ёмных суадносінах  $1 : 4$  прапусцілі над плацінавым каталізатарам. Вызначце аб'ёмы (н. у.) і аб'ёмныя долі рэчываў у атрыманай сумесі. Лічыце, што бутэн-1 праэагаваў цалкам.

**245.** Увесь бром, атрыманы ў выніку дзеяння хлору аб'ёмам  $11,2 \text{ дм}^3$  (н. у.) на брамід калію масай  $95,2 \text{ г}$ , уступіў у рэакцыю далучэння з прапенам. Прывядзіце ўраўненні рэакцыі, якія працякалі. Вылічыце масу арганічнага рэчыва, якое ўтварылася.

**246.** Які аб'ём этылену (н. у.) можа праэагаваць з вадародам, атрыманым дзеяннем салянай кіслаты аб'ёмам  $82,95 \text{ см}^3$  ( $\rho = 1,1 \text{ г}/\text{см}^3$ ) з масавай долей  $\text{HCl}$  20 % на цынк масай  $13 \text{ г}$ ?


**247.** \*Натрыевую соль воцатнай кіслаты масай  $24,6 \text{ г}$  сплавілі з гідраксідам натрыю масай  $16 \text{ г}$ . Газ, які ўтварыўся, змяшалі з этыленам і атрымалі сумесь аб'ёмам  $17,92 \text{ дм}^3$  (н. у.). Які аб'ём 3%-най (па масе) бромнай вады ( $\rho = 1,02 \text{ г}/\text{см}^3$ ) можа пазбавіць колеру атрыманая сумесь газаў? На колькі грамаў пры гэтым павялічыцца маса сасуда з бромнай вадой?

**248.** Бутэн-1 аб'ёмам  $20 \text{ дм}^3$  (н. у.) далучыў вадарод аб'ёмам  $3,2 \text{ дм}^3$  (н. у.). Якую масу бруму можа далучыць сумесь арганічных рэчываў, якая ўтварылася?

- 249.** Прапілен масай 25,2 г уступіў у рэакцыю гідрыравання. Пры гэтым утварылася сумесь прапану і прапілену, пры прапусканні якой праз лішак разбаўленага раствору  $\text{KMnO}_4$  атрымана 11,6 г асадку. Вылічыце аб'ём (н. у.) вадароду, які ўступіў у рэакцыю гідрыравання.
- 250.** Алкен неразгалінаванай будовы масай 3,5 г можа да-  
лучыць 8 г брому. Прывядзіце структурную формулу  
алкену, калі вядома, што ён можа існаваць у выглядзе  
двух просторавых (*цыс-* і *транс-*) ізамераў.
- 251.** Для поўнага гідрыравання алкену масай 14 г патрабу-  
еца вадарод аб'ёмам 5,6  $\text{dm}^3$  (н. у.). Пры прапусканні такой жа колькасці дадзенага алкену праз лішак хо-  
ладнага раствора перманганату калію ўтвараецца двух-  
атамны спірт сіметрычнай будовы. Прывядзіце струк-  
турную формулу алкену. Ці магчыма для дадзенага  
алкену *цыс-транс-ізамерыя?* Разлічыце масу ўтвора-  
нага двухатамнага спірту.
- 252.** Для поўнага гідрыравання алкену патрабуеца вадарод  
аб'ёмам 560  $\text{cm}^3$  (н. у.). Пры прапусканні такой жа  
масы дадзенага алкену праз лішак раствора бруму ўтва-  
раеца дыбромвытворнае алкану масай 5,05 г. Вызнач-  
це формулу алкену.
- 253.** На алкен масай 25,2 г падзейнічалі хлоравадародам  
масай 7,3 г. Атрыманая сумесь арганічных рэчываў  
можа далучыць бром масай 16 г. Вызначце малекуляр-  
ную формулу алкену.
- 254.** Алкен, атрыманы ў выніку дэгідратацыі спірту масай  
24 г, можа далучыць вадарод аб'ёмам 8,96  $\text{dm}^3$  (н. у.). Вядома, што гідраксільная група ў спірце знаходзіцца  
пры другасным атаме вугляроду. Вызначце формулу  
алкену. Прывядзіце ўраўненні апісаных у задачы рэак-  
ций у структурных формулах.
- 255.** Сумесь прапану і невядомага алкену агульным аб'ёмам  
17,92  $\text{dm}^3$  (н. у.) прапусцілі праз лішак бромнай вады.

У выніку аб'ёму газу паменшыўся ў чатыры разы, а маса сасуда з бромнай вадой павялічылася на 16,8 г. Вызначце формулу алкену.

- 256.** Сумесь алкану і алкену аб'ёмам 672 см<sup>3</sup> (н. у.) можа пазбавіць колеру 106,7 г 3%-нага (па масе) раствору брому. Адносная шчыльнасць пары атрыманага рэчыва, якое змяшчае бром, па вадародзе роўная 101. Вядома таксама, што ў малекулах алкену і алкану змяшчаецца адноўлькаўская колькасць атамаў вадароду. Вызначце формулы алкану і алкену і іх масавыя долі ў выходнай сумесі.
- 257.** У выніку прапускання алкену масай 18,9 г праз лішак разбаўленага раствору перманганату калію выпаў асадак масай 26,1 г. Вызначце формулу алкену.
- 258.** У выніку прапускання алкену масай 33,6 г праз лішак разбаўленага раствору перманганату калію атрыманы двухатамны спірт масай 54 г. Вызначце малекулярную формулу алкену.
- 259.** У выніку гідрывравання порцыі алкену атрыманы алкан разгалінаванай будовы масай 3,6 г. Пры рэакцыі такой жа порцыі алкену з лішкам бромнай вады ўтвараецца дыбромвытворнае алкану масай 11,5 г. Вядома, што двайная сувязь у малекуле алкену знаходзіцца паміж другім і трэцім атамамі вугляроду. Прывядзіце структурную формулу і назну алкену. Запішыце ўраўненні рэакций, якія працякалі, у структурных формулах.
- 260.** У выніку полімерызацыі прапілену атрыманы поліпропілен масай 672 г. Вылічыце аб'ём (н. у.) прапілену, які ўступіў у рэакцыю полімерызацыі.
- 261.** Ажыццяўіце схему ператварэння:



а) Якую масу прадукту Y можна атрымаць па названай схеме ператварэння ў з хлорэтану масай 258 г?

б) Сярэдняя малярная маса  $Y$  роўная 8400 г/моль, вызначце ступень полімерызацыі.

- 262.** Вылічыце масавую долю вугляроду ў малекулах этылену, прапілену і бутэну-1. Растворы атрыманыя вынікі.
- 263.** Масавая доля вугляроду (выражаная ў працэнтах) у алкане на 2,381 менш, чым у алкене з той жа колькасцю атамаў вадароду ў малекуле. Вызначце формулы алкана і алкену.
- 264.** Вылічыце аб'ём (н. у.) вуглякілага газу, які вылучаецца пры поўным згаранні сумесі двух алкенаў масай 40 г у лішку кіслароду.
- 265.** Сумесь алкенаў масай 11 г можа далучыць бром масай 40 г. Вызначце аб'ём вадароду (н. у.), які павінен уступіць у рэакцыю з сумесцю алкенаў названага саставу, каб атрымалася сумесь алканаў масай 30 г.
- 266.** У малекуле алкана на два атамы вугляроду больш, чым у малекуле алкену. На спальванне сумесі гэтых рэчываў затрацілі кісларод аб'ёмам  $30,9 \text{ dm}^3$  (н. у.), пры гэтым утварылася вада масай 18 г. Вызначце максімальну колькасць атамаў вугляроду ў малекулах алкана і алкену, якія задавальняюць умовам задачы.
- 267.** Пры награванні спірту саставу  $C_nH_{2n+1}OH$  масай 9,2 г з канцэнтраванай сернай кіслатай утварыўся алкен масай 5,6 г. Вызначце формулу алкену.
- 268.** Вуглевадарод масай 5,6 г спалілі ў лішку кіслароду. Вуглякісты газ, які ўтварыўся, цалкам паглынулі растворам гідраксіду калію, які змяшчае 0,75 моль КОН. Маса сярэдняй солі, якая ўтварылася, склада 48,3 г. Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду, калі вядома, што ёй адпавядаюць 5 структурных ізамераў. Запішыце структурныя формулы ізамераў і назавіце іх па сістэматычнай наменклатуре.

- 269.** Пры дэгідратацыі насычанага спірту атрыманы ал-кен, які цалкам рэагуе з хлоравадародам, атрыманым з 29,25 г хларыду натрыю. Пры спальванні атрыманага вуглевадароду ўтвараецца  $44,8 \text{ дм}^3$  вуглікілага газу (н. у.).
- Вызначце малекулярную формулу спірту.
  - Прывядзіце ўраўненні ўсіх рэакцый, якія працякаюць.
- 270.** Пры ўзаемадзеянні 8,4 г алкену з 12,775 г хлоравадароду (лішак) у газавай фазе атрыманы галагеналкан. Пакінуты пасля рэакцыі хлоравадарод паглынулі неабходнай колькасцю раствору гідраксіду натрыю. Да атрыманага раствора дадалі раствор, які змяшчае 34 г нітрату серабра. Асадак, які выпаў, адфільтравалі, а ў фільтрат унеслі медны дрот. У выніку ў раствор перайшло 1,6 г медзі.
- Вызначце малекулярную формулу алкену.
  - Прывядзіце ўраўненні ўсіх рэакцый, якія працякаюць.
- 271.** Вуглевадарод масай 3,5 г спалілі ў лішку кіслароду. Вуглікіслы газ, які ўтварыўся, цалкам паглынулі растворам гідраксіду натрыю. У выніку атрымалі 10,6 г сярэдній солі і 12,6 г — кіслай.
- Вызначце найпрасцейшую формулу вуглевадароду.
  - Вызначце сапраўдную формулу вуглевадароду, калі ў выніку яго поўнага гідрыравання атрыманы алкан, масавая доля (выражаная ў працэнтах) вадароду ў якім на 1,99 больш, чым у зыходным вуглевадародзе.
- 272.** Вуглевадарод масай 2,1 г спалілі ў лішку кіслароду. Вуглікіслы газ, які ўтварыўся, цалкам паглынулі вапнавай вадой, якая змяшчае 0,8 моль  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . У выніку атрымалі асадак масай 15 г.
- Вызначце найпрасцейшую формулу вуглевадароду.
  - Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду, калі вядома, што такую формулу маюць шэсць розных рэчываў.

**273.** Адносіны малярных мас газападобнага (н. у.) алкену і вадкага (н. у.) алкану роўныя 7 : 12.

- а) Вызначце малекулярныя формулы алкену і алкану, прывядзіце структурныя формулы і назвы ўсіх іх ізамераў.

У сумесі дадзеных рэчываў на адну малекулу алкену прыходзіцца дзесяць малекул алкану.

- б) Вылічыце састаў сумесі вуглевадародаў у масавых долях.

- в) Вылічыце аб'ём раствору брому ў чатыроххlorыстым вугляродзе (шчыльнасць раствора  $1,6 \text{ г}/\text{см}^3$ , масавая доля брому ў растворы 3 %), які можа пазбавіць колеру апісаную ў п. б) сумесь алкену і алкану агульны масай 11,43 г. Прыядзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякае, назавіце ўсе рэчывы.

**274.** У выніку шэррагу ператварэнняў з вуглевадароду **A** атрымана арганічнае рэчыва **B**. Рэчыва **B** масай 14,5 г спалілі ў лішку кіслароду і атрымалі толькі вуглякіслы газ аб'ёмам  $16,8 \text{ дм}^3$  (н. у.) і ваду масай 13,5 г.

- а) Вызначце малекулярную формулу рэчыва **B**, калі вядома, што ў малекуле **B** змяшчаецца адзін атам кіслароду.

- б) Вызначце найпрасцейшую формулу вуглевадароду **A**, калі масавая доля вугляроду ў яго малекуле роўная 85,71 %.

- в) Прыядзіце структурную формулу і назву рэчыва **A**, калі вядома, што ў яго малекуле змяшчаецца столькі ж атамаў вугляроду, колькі і ў рэчыве **B**, і яно мае нецыклічную будову.

- г) \*Прыядзіце структурную формулу ізамера **A** і дайце яму назову.

**275.** Маецца сумесь роўных аб'ёмаў этэну і некаторага газападобнага (н. у.) алкану. Дадзеную сумесь падзялілі на дзве роўныя порцыі, аб'ём кожнай з якіх склаў  $5600 \text{ см}^3$  (н. у.). Першую порцию прапусцілі праз паглынальны

сасуд, які змяшчае  $0,8 \text{ дм}^3$  3%-най (па масе) бромнай вады ( $\rho = 1,02 \text{ г/см}^3$ ).

- Прывядзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякала.
- На якую велічыню ўзрасла маса паглынальнага сасуда ў выніку прапускання праз яго названай сумесі этэну і алкану?

Другую порцыю цалкам спалілі ў кіслародзе. Устаноўлена, што атрыманая ў выніку згарання сумесь (пасля выдалення лішняга кіслароду) мае пры тэмпературы  $110^\circ\text{C}$  і ціску  $100 \text{ кПа}$  адносную шчыльнасць па вадародзе, роўную 15.

- Прывядзіце ўраўненні рэакцый поўнага згарання алкану (у агульным выглядзе) і этэну.
- Вызначце малекулярную формулу алкану.

**276.** Для ўстанаўлення формулы невядомага вуглевадароду А юны хімік Генка Барбоскін правёў наступны эксперымент. Да некаторай порцыі вуглевадароду А ён дадаў лішак кіслароду і цалкам спаліў вуглевадарод А. У выніку астуджэння сумесі, якая ўтварылася, скандэнсавалася вада аб'ёмам  $11,25 \text{ см}^3$  і засталася сумесь двух газаў (простае рэчыва Б і складанае рэчыва В) агульным аб'ёмам  $20 \text{ дм}^3$  (н. у.). Гэту сумесь газаў Генка страсянуў з лішкам раствору гідраксіду калію, пры гэтым складанае рэчыва В цалкам паглынулася, а аб'ём пакінутага газу Б склаў  $8,8 \text{ дм}^3$  (н. у.).

- Прывядзіце формулу і масу (г) газу Б, які не паглынуўся.
- Прывядзіце формулу і колькасць (молъ) газу В, які ўтварыўся ў выніку спальвання вуглевадароду А і затым паглынуўся растворам КОН.
- Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду А.
- Прывядзіце структурныя формулы і назвы двух вуглевадародаў, якія падыходзяць пад апісаныя вышэй умовы задачы.

У іншым сваім эксперыменце Генка нагрэў порцыю вуглевадароду А масай  $17,4 \text{ г}$  без доступу паветра.

У выніку няпоўнага раскладання А ў якасці адзіных прадуктаў утварылася сумесь двух вуглевадародаў — Г і Д у роўных хімічных колькасцях і засталася некаторая колькасць рэчыва А. Вядома, што колькасць атамаў вугляроду ў малекуле Г такая ж, як і ў малекуле Д, і ў два разы менш, чым у малекуле А. Масавая доля вугляроду ў малекуле рэчыва Г роўная 85,71 %.

- д) Вызначце найпрасцейшую формулу рэчыва Г.
- е) Запішыце ўраўненне рэакцыі раскладання рэчыва А з утварэннем рэчываў Г і Д (выкарыстоўвайце малекулярныя, а не структурныя формулы).

Вядома, што вуглевадарод Г, які ўтварыўся ў выніку няпоўнага раскладання рэчыва А, можа пазбавіць кольеру  $408 \text{ см}^3$  5%-нага (па масе) раствору брому ў  $\text{CCl}_4$  ( $\rho(\text{р-ру}) = 1,6 \text{ г}/\text{см}^3$ ).

- ж) Вызначце ступень раскладання (%) вуглевадароду А (адносны колькасці раскладзенага вуглевадароду А да яго зыходнай колькасці) і адносную шчыльнасць па вадародзе ( $25^\circ\text{C}$  і атмасферны ціск) сумесі газаў, якая ўтварылася ў выніку раскладання.

У трэцім эксперыменте Генка падвергнуў вуглевадарод Г масай 11,2 г полімерызацыі. У выніку атрымаўся палімер, які змяшчае  $1,204 \cdot 10^{19}$  малекул, а аб'ём рэчыва Г, якое не прарэагавала, склаў  $1792 \text{ см}^3$  (н. у.).

- з) Вылічыце масу (г) палімера, які ўтварыўся, сярэднюю малярную масу (г/мол) палімера і ступень полімерызацыі (сярэдні лік монамерных звёнаў у малекуле палімера).

- 277.** \*Газападобная сумесь алканаў з этэнам мае аб'ём (н. у.)  $6,72 \text{ дм}^3$ . Палову сумесі прапусцілі праз сасуд з лішкам бромнай вады. Пры гэтым маса сасуда са змесцівам узрасла на 0,7 г. Другую палову сумесі спалілі ў лішку кіслароду, у выніку чаго ўтварылася вада масай 5,4 г. Вызначце формулу алканаў. Вызначце малярную масу сумесі вуглевадародаў.

- 278.** Якую масу брому можа далучыць сумесь этану і ізамерных бутэнаў агульным аб'ёмам  $22,4 \text{ дм}^3$  (у пераліку на н. у.), калі вядома, што масавая доля атамаў вугляроду ў зыходнай сумесі роўная  $85,04\%$ ?
- 279.** \*Газападобны вуглевадарод, масавая доля вугляроду ў якім роўная  $85,7\%$ , спалілі ў лішку кіслароду. Пры прапусканні газападобных прадуктаў (н. у.), якія ўтварыліся, праз  $201,44 \text{ см}^3$  раствору гідраксіду калію ( $\omega(\text{KOH}) = 10\%$ ,  $\rho = 1,39 \text{ г/см}^3$ ) утварыўся раствор, масавая доля кіслай солі ў якім роўная  $11,0\%$ .
- Вызначце найпрасцейшую формулу вуглевадароду.
  - Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду, калі вядома, што ёй адпавядаюць пяць структурных ізамераў.
  - \*Прывядзіце структурныя формулы ізамераў і назавіце іх.
  - Знайдзіце масу спаленага вуглевадароду.

### Рашэнне

Спачатку ўстановім найпрасцейшую формулу вуглевадароду:

$$n(\text{C}) : n(\text{H}) = \frac{85,7}{12} : \frac{14,3}{1} = 7,141 : 14,3 = 1 : 2.$$


Найпрасцейшая формула  $\text{CH}_2$ . Гэтай прасцейшай формуле могуць адпавядаць як алкены, так і цыклаалканы. Пяццю структурнымі ізамерамі ў дадзеным выпадку могуць быць тры ізамерныя бутэны і два цыклаалканы з чатырм атамамі вугляроду ў малекуле — цыклабутан і метылцыклапропан. Формулы ізамераў саставу  $\text{C}_4\text{H}_8$ :



Для адказу на апошняе пытанне спачатку знайдзем лік моль  $\text{KOH}$  у растворы:


$$n(\text{KOH}) = \frac{m\omega\rho}{M} = \frac{201,44 \cdot 0,1 \cdot 1,39}{56} = 0,500 \text{ моль.}$$

Вуглякіслы газ, які ўтварыўся ў выніку спальвання вуглевадароду, спачатку ўзаемадзейнічае са шчолаччу (мал. 15):




Мал. 15

Пры гэтым спачатку паглынаецца  $0,250$  моль  $\text{CO}_2$  і ўтвараецца сярэдняя соль  $\text{K}_2\text{CO}_3$  у колькасці  $0,250$  моль:




Далейшае паглынанне  $\text{CO}_2$  ажыццяўляецца ўжо растворам карбанату калію і прыводзіць да ўтварэння кіслай солі (мал. 16):



Мал. 16

Запішам ураўненне рэакцыі, якая працякала, улічваючы, што далейшае паглынанне вуглякілага газу абумоўлена яго ўзаемадзеяннем з карбанатам калію з утварэннем гідракарбанату. Па ўмовах задачы масавая доля гідракарбанату калію ў растворы, які ўтварыўся, складае  $11\%$ . Няхай колькасць паглынутага  $\text{CO}_2$  роўная  $x$  моль.



Складзём ураўненне для масавай долі гідракарбанату калію:

$$\omega(\text{KHCO}_3) = \frac{m(\text{KHCO}_3)}{m(\text{p-pa})}. \quad (1)$$

Відавочна, што маса кіслай солі роўная  $2x \cdot M(\text{KHCO}_3)$ .

Маса раствору будзе складацца з масы зыходнага раствора гідраксіду калію, масы 0,25 моль  $\text{CO}_2$ , паглынанне якога дала 0,25 моль  $\text{K}_2\text{CO}_3$ , і масы  $x$  моль  $\text{CO}_2$ , які ўтварыў  $2x$  моль кіслай солі:

$$\begin{aligned} m(\text{p-pu}) &= m(\text{p-pu KOH}) + 0,250 \cdot 44 + x \cdot 44 = \\ &= 280 + 11 + 44x = 291 + 44x. \\ M(\text{KHCO}_3) &= 100 \text{ г/моль.} \end{aligned}$$


Падстаўляем атрыманыя выражэнні ва ўраўненне (1) і расшаем яго:

$$\begin{aligned} \omega(\text{KHCO}_3) &= \frac{m(\text{KHCO}_3)}{m(\text{p-pu})} = \frac{100 \cdot 2 \cdot x}{291 + 44x} = 0,11; \\ x &= 0,164 \text{ моль.} \end{aligned}$$

Знойдзем агульную колькасць паглынутага вуглякілага газу:

$$n(\text{CO}_2) = 0,250 + 0,164 = 0,414 \text{ моль.}$$

Вылічым масу спаленага вуглевадароду. Нагадаем, што яго найпрасцейшая формула  $\text{CH}_2$ . Ураўненне рэакцыі гарэння вуглевадародаў такога саставу:




Маса спаленага вуглевадароду:

$$m = n \cdot M = 0,414 \cdot 14 = 5,8 \text{ г.}$$

**Адказ:** а)  $\text{CH}_2$ ; б)  $\text{C}_4\text{H}_8$ ; в) тры алкены і два цыклаалканы; г) 5,8 г.

### 2.3. АЛКАДЫЕНЫ

- 280.** Прывядзіце агульную формулу гамалагічнага раду алкадыенаў.
- 281.** Прывядзіце структурную формулу малекулы бутадыену-1,3. У якім стане гібрыдызацыі знаходзяцца атамы вугляроду ў малекуле? Якую просторавую будову мае малекула бутадыену-1,3? Вызначце прыблізныя значэнні валентных вуглоў у малекуле.
- 282.** Намалюйце схему перакрыцця атамных арбіталей пры ўтварэнні  $\pi$ -сувязей у малекуле бутадыену-1,3. На малюнку 17 прыведзены даўжыні сувязей вуглярод—вуглярод (нм) у малекулах этылену, этану і бутадыену-1,3:





*Мал. 17*


Растлумачце:

- чаму даўжыня сувязі паміж другім і трэцім атамамі вугляроду ў бутадыене-1,3 прыкметна менш, чым даўжыня сувязі вуглярод—вуглярод у малекуле этану;
  - чаму сувязі  $C(1)=C(2)$  і  $C(3)=C(4)$  у бутадыене-1,3 даўжэй сувязі  $C=C$  у этылене.
- 283.** Прывядзіце структурную формулу алкадыену, ізамернага бутадыену-1,3. Дайце назму гэтаму алкадыену.
- 284.** Прывядзіце структурныя формулы і назвы ўсіх алкадыенаў саставу  $C_5H_8$ . Якія з прыведзеных рэчываў адносяцца да спалучаных дыенаў? Якое з прыведзеных вамі рэчываў можа існаваць у выглядзе *цыс*- і *транс*-ізамераў?



**285.** Дайце назву алкадыенам, структурныя формулы якіх:



**286.** Якую трывіяльную назву мае алкадыен, мадэль малекулы якога:



**287.** Прыведзены мадэлі малекул:




Дайце назвы ўсім прыведзеным рэчывам. Пакажыце мадэлі малекул спалучаных алкадыенаў.

**288.** Напішыце формулы наступных алкадыенаў:

- 3-этылгексадыен-1,5;
- цыс*-2-метылпентадыен-1,3.

- 289.** Бутадыен-1,3 з'яўляецца газам пры н. у. ( $t_{\text{кіп}} = -4^{\circ}\text{C}$ ). У якіх агрэгатных станах пры н. у. будуць знаходзіцца прападыен і ізапрэн? Патлумачце ваш адказ. Як вы думаеце, ці змешваецца ізапрэн: а) з вадой; б) гексанам?
- 290.** Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць, і назавіце рэчывы, якія атрымліваюцца ў выніку далучэння да малекулы бутадыену-1,3: а) адной малекулы вадароду; б) адной малекулы хлору. Улічыце магчымасць утворэння прадуктаў 1,2- і 1,4-далучэння. Якія з атрыманых рэчываў могуць існаваць у выглядзе *цыс-транс-ізамераў*?
- 291.** Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць, і назавіце рэчывы, якія атрымліваюцца ў выніку далучэння да малекулы ізапрэну: а) адной малекулы брому; б) дзвюх малекул брому. Улічыце магчымасць утворэння прадуктаў 1,2- і 1,4-далучэння.
- 292.** Напішыце ўраўненні магчымых рэакцый, якія працякаюць пры паслядоўным далучэнні да малекулы бутадыену-1,3 спачатку адной малекулы хлору, а затым адной малекулы брому. Назавіце канчатковыя прадукты. Чаму сярод канчатковых прадуктаў не можа быць 1,4-дыбром-2,3-дыхлорбутану? Што трэба змяніць, каб у выніку паслядоўных рэакцый далучэння атрымаць з бутадыену 1,4-дыбром-2,3-дыхлорбутан?
- 293.** Напішыце структурныя формулы спалучаных дыенаў, пры гідрыраванні якіх утвораецца 2-метылпентэн-2. Улічыце магчымасць 1,2- і 1,4-далучэння.
- 294.** У выніку далучэння адной малекулы брому да малекулы алкадыену атрымана рэчыва саставу:




Прывядзіце структурную формулу і назву алкадыену, а таксама формулы іншых прадуктаў, якія могуць

утварыщца ў выніку далучэння адной малекулы брому да згаданага алкадыену.

- 295.** У выніку гідрыравання бутадыену-1,3 масай 16,2 г атрыманы бутан масай 8,7 г. Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 296.** У выніку дэгідрыравання бутану аб'ёмам  $8,96 \text{ дм}^3$  (н. у.) атрыманы бутадыен-1,3 масай 16,2 г. Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 297.** Бутадыен-1,3 аб'ёмам  $5,6 \text{ дм}^3$  (н. у.) уступіў у рэакцыю далучэння з бромам. Вылічыце масу атрыманага 1,4-дыбромбутэну-2, калі выхад прадукту рэакцыі склаў 40 % .
- 298.** Запішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае пры дзейнні лішку спіртавога раствору гідраксіду калію на 1,4-дыбромбутан. Вылічыце масу атрыманага ў дадзеным працэсе арганічнага рэчыва, калі для рэакцыі быў узяты 1,4-дыбромбутан масай 108 г, а выхад прадукту рэакцыі склаў 70 % .
- 299.** Якая маса 2-метылбутану спатрэбіцца для атрымання ізапрэну масай 32,64 г, калі выхад рэакцыі дэгідрыравання складае 80 % ?
- 300.** Запішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае пры дзейнні лішку спіртавога раствору гідраксіду калію на 2-метыл-1,4-дыхлорбутан. Якая маса 2-метыл-1,4-дыхлорбутану спатрэбіцца для атрымання ізапрэну масай 54,4 г па названай рэакцыі, калі выхад прадукту рэакцыі складзе 80 % ?
- 301.** Вылічыце масу 3,4-дыбромбутэну-1, які ўтвараецца ў выніку прапускання бутадыену-1,3 масай 27 г праз раствор, які змяшчае бром масай 96 г. Выхад прадукту рэакцыі складае 74 % .
- 302.** У сумесі бутадыену-1,3 і вадароду аб'ёмная доля бутадыену-1,3 складае 30 % , а аб'ём сумесі роўны  $50 \text{ дм}^3$

(н. у.). Гэту сумесь прапусцілі над нікелевым каталізаторам пры награванні. У выніку атрыманы бутан аб'ёмам  $12 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вызначце выхад прадукту рэакцыі.

- 303.** Вылічыце масу 1,4-дывромбутэну-2, атрыманага ў выніку двухстадыйнага сінтэзу з бутэну-1 аб'ёмам  $11,2 \text{ дм}^3$  (н. у.). Першая рэакцыя — дэгідрыраванне, другая — браміраванне. Вядома, што выхад прадукту рэакцыі на першай стадыі склаў  $80\%$ , а на другой —  $60\%$ .
- 304.** Ажыццяўіце ланцужок ператварэння:



Які аб'ём (н. у.) этылену спатрэбіцца для атрымання  $56 \text{ дм}^3$  (н. у.) рэчыва **Y** па названай схеме ператварэння, калі выхад прадукту рэакцыі на першай стадыі роўны  $75\%$ , а на другой стадыі страты склалі  $40\%$ ?

- 305.** Сумесь, якая складаецца з бутэну-1 і пары 2-хлорбутану, спалілі ў кіслародзе. Прадукты поўнага згарання астудзілі да тэмпературы  $20^\circ\text{C}$ . Вадкасць аб'ёмам  $34,2 \text{ см}^3$  са шчыльнасцю  $1,1 \text{ г}/\text{см}^3$ , якая ўтварылася ў выніку кандэнсацыі прадуктаў гарэння, дадалі да раствору гідракарбанату калію, узятага ў лішку. У выніку вылучыўся газ аб'ёмам  $4,48 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вылічыце аб'ём (н. у.) кіслароду, які ўступіў у рэакцыю ва ўмовах доследу.
- 306.** У выніку гідрыравання пентадыену-1,4 масай  $6,8 \text{ г}$  утварылася сумесь *n*-пентану і пентэну-1. Атрыманую сумесь растварылі ў *n*-гептане і да атрыманага раствора невялікімі порціямі дадавалі бромную ваду, пакуль раствор не перастаў абясколервацца. У выніку маса раствора ў гептане павялічылася на  $6,4 \text{ г}$ . Вызначце:  
а) масу пентэну-1;  
б) масавую долю *n*-пентану ў сумесі з пентэнам-1;  
в) аб'ём затрачанага на гідрыраванне вадароду.

- 307.** Пры спальванні ў кіслародзе сумесі прапену, бутыну-1 і пары хлорапрэну (2-хлорбутадыену-1,3) з наступным астуджэннем прадуктаў поўнага згарання да  $20^{\circ}\text{C}$  утварылася  $32,82 \text{ см}^3$  вадкасці са шчыльнасцю  $1,1 \text{ г}/\text{cm}^3$ , пры ўзаемадзеянні якой з лішкам гідракарбанату натрыю вылучаецца  $4,48 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вызначце масу прапену ў сумесі, калі вымераны пры н. у. аб'ём кіслароду, які ўступіў у рэакцыю, роўны  $65,408 \text{ дм}^3$ .
- 308.** Пры спальванні ў кіслародзе сумесі прапену, бутыну-1 і пары хлорапрэну (2-хлорбутадыену-1,3) з наступным астуджэннем прадуктаў поўнага згарання да  $20^{\circ}\text{C}$  утварылася  $16,41 \text{ см}^3$  вадкасці са шчыльнасцю  $1,1 \text{ г}/\text{cm}^3$ , пры ўзаемадзеянні якой з лішкам гідракарбанату натрыю вылучаецца  $2,24 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вызначце рознасць паміж максімальным і мінімальным аб'ёмам кіслароду, вымераным пры н. у., які можа ўступіць у рэакцыю ва ўмовах доследу.
- 309.** Палімер **X** атрымліваюць у прамысловасці з газападобнага (н. у.) вуглевадароду **Y**, пры поўным згаранні якога ўтвараецца вада масай, роўнай масе вуглевадароду. Сярэдняя малярная маса палімера **X** складае  $405\,000 \text{ г}/\text{моль}$ . Вызначце формулу вуглевадароду **Y**. Знайдзіце ступень полімерызацыі вуглевадароду **Y** у гэтым узоры.
- 310.** Палімер **X** атрымліваюць у прамысловасці з вуглевадароду **Y**. Пры поўным згаранні рэчыва **Y** масай  $34 \text{ г}$  утвараецца вада масай  $36 \text{ г}$ . У выніку полімерызацыі рэчыва **Y** масай  $34 \text{ г}$  утвараецца палімер, які змяшчае  $6,02 \cdot 10^{19}$  макрамалекул. Вызначце формулу вуглевадароду **Y**. Знайдзіце ступень полімерызацыі вуглевадароду **Y** у гэтым узоры.
- 311.** Для поўнага спальвання некаторага алкадыену патрабуеца кісларод аб'ёмам  $110 \text{ см}^3$ . Для гідрыравання такой жа колькасці гэтага алкадыену да адпаведнага алкану неабходны вадарод аб'ёмам  $40 \text{ см}^3$ . Вызначце:  
а) формулу алкадыену; б) ступень полімерызацыі ал-

кадыену, калі з яго атрыманы палімер з сярэдняй малярнай масай 1 080 000 г/моль.

- 312.** Вызначце масу вадароду, які ўступіў у рэакцыю гідрыравання з бутадыенам-1,3 аб'ёмам  $16,8 \text{ дм}^3$  (н. у.), калі атрыманая сумесь вуглевадародаў абысколервае 800 г раствору брому ў  $\text{CCl}_4$  з масавай долей брому 10 % .
- 313.** Пры спальванні 14,8 г сумесі бутадыену-1,3, прапену і этыну ў лішку кіслароду ўтварыўся вуглякіслы газ аб'ёмам  $24,64 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вызначце масу вады, якая вылучылася пры гэтым.
- 314.** Пры спальванні 21,2 г сумесі бутадыену-1,3, прапену і бутану ў лішку кіслароду ўтварыўся вуглякіслы газ аб'ёмам  $33,6 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вызначце масу (г) кіслароду, які ўступіў у рэакцыю.
- 315.** Масавая доля вугляроду ў малекуле алкадыену роўная 87,80 %. Вызначце малекулярную формулу алкадыену.
- 316.** Масавая доля вугляроду ў газападобнай сумесі двух бліжэйших гамолагаў алкадыенаў роўная 88,46 %. Вызначце формулы алкадыенаў і их аб'ёмныя долі ў сумесі.
- 317.** У выніку поўнага згарання сумесі двух бліжэйших гамолагаў алкадыенаў атрыманы вуглякіслы газ аб'ёмам  $62,72 \text{ дм}^3$  (н. у.) і вада масай 41,4 г. Вызначце формулы спаленых алкадыенаў і их масавыя долі ў сумесі.
- 318.** Пры спальванні арганічнага рэчыва масай 7,2 г атрыманы толькі вада масай 8,64 г і вуглякіслы газ. Вуглякіслы газ цалкам паглынулі растворам гідраксіду калію, маса КОН у якім была роўная 26,88, і атрымалі 16,56 г сярэдняй солі. Вызначце малекулярную формулу арганічнага рэчыва, калі вядома, што ў састаў яго малекулы ўваходзіць адзін атам кіслароду.
- 319.** Для поўнага згарання нецыклічнага вуглевадароду хімічнай колькасцю 0,2 моль спатрэбіўся кісларод аб'ёмам





24,64 дм<sup>3</sup> (н. у.). Вуглякіслы газ, які вылучыўся, паглынулі растворам NaOH. У сумесі кіслай і сярэдняй солей, якая ўтварылася, маса карбанату натрыю склада 5,3 г. Адносная шчыльнасць вуглевадароду па кіслародзе менш 2. Вызначце формулу вуглевадароду. Якая была маса NaOH у растворы?

## 2.4. АЛКІНЫ




- 320.** Прывядзіце агульную формулу гамалагічнага раду алкінаў.
- 321.** Пакажыце формулы рэчываў, якія могуць адносіцца да гамалагічнага раду алкінаў:
- $$\text{C}_6\text{H}_8, \text{C}_6\text{H}_{10}, \text{C}_{10}\text{H}_{20}, \text{C}_8\text{H}_{14}, \text{C}_2\text{H}_2, \text{C}_{12}\text{H}_{24}, \text{C}_5\text{H}_7\text{Cl}.$$
- 322.** Намалюйце схему перакрыцця атамных арбіталей пры ўтварэнні σ- і π-сувязей у малекуле ацэтылену. Вызначце тып гібрыдызацыі атамаў вугляроду. Размясціце наступныя малекулы: ацэтылен, этылен, этан у парадку: а) павелічэння трываласці сувязі вуглярод—вуглярод; б) павелічэння даўжыні сувязі вуглярод—вуглярод.
- 323.** Прывядзіце структурную формулу малекулы прапіну. Пакажыце тыпы гібрыдызацыі атамаў вугляроду і прыблізныя значэнні валентных вуглоў у гэтай малекуле. Адлюструйце шарастрэйжнёвую мадэль малекулы прапіну. Колькі атамаў у гэтай малекуле знаходзіцца на адной прамой?
- 324.** Прывядзіце структурныя формулы рэчываў, назвы якіх бутын-1, бутын-2, прападыен, прапен, бутадыен-1,3. Вызначце малекулы, у якіх усе атамы вугляроду знаходзяцца на адной прамой.
- 325.** Размясціце наступныя малекулы ў парадку павелічэння даўжыні сувязі вуглярод—вуглярод: этан, этылен, бутадыен-1,3 (сувязь паміж першым і другім атамамі вугляроду), бутадыен-1,3 (сувязь паміж другім і трэцім атамамі вугляроду), ацэтылен. Патлумачце ваш адказ.

**326.** Напішыце структурныя формулы ўсіх ізамерных алкінаў і алкадыенаў саставу  $C_4H_6$ . Дайце ім назвы.

**327.** Дайце назыву алкінам, структурныя формулы і мадэлі малекул якіх:



**328.** Прыведзены мадэлі малекул:



Дайце назву ўсім прыведзеным рэчывам. Пакажыце рэчывы, якія з'яўляюцца ізамерамі. Пакажыце малекул, якія змяшчаюць дзве  $\pi$ -сувязі.


329. У якіх агрэгатных станах пры тэмпературы  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  знаходзяцца ацэтылен, прапін, бутын-1 і пентын-1? Вылічыце шчыльнасць ацэтылену і прапіну пры н. у. Ці можна аналагічным чынам вылічыць шчыльнасць пентыну-1 пры н. у.?
330. Выкарыстоўваючы дадзенія табліцы, прыведзенай у п. 18 вучэбнага дапаможніка, пабудуйце графік залежнасці тэмпературы кіпення алкінаў  $\text{C}_2$ — $\text{C}_8$  з неразгалінаваным вугляродным ланцугом ад колькасці атамаў вугляроду ў іх малекулах. Растворы маюць заканамернасць, якая назіраецца.
331. Для алкінаў, як і для алкенаў, характэрны рэакцыі далучэння. Якія сувязі вуглярод—вуглярод ( $\sigma$ - або  $\pi$ )-разбураюцца ў выніку дадзеных рэакцый? Патлумачце свой адказ.
332. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць, і назавіце рэчывы, якія атрымліваюцца ў выніку далучэння да малекулы ацэтылену: а) адной малекулы вадароду; б) дзвюх малекул вадароду; в) адной малекулы брому; г) дзвюх малекул бруму. Якое з атрыманых рэчываў можа існаваць у выглядзе *цыс*-*транс*-ізамераў?
333. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць, і назавіце рэчывы, якія паслядоўна ўтворыцца ў выніку пропускання прапіну праз сасуд, які змяшчае лішак бромнай вады.
334. Сумесь 13 г этыну і 10 г этылену прапусцілі праз сасуд, які змяшчае лішак бромнай вады. Прывядзіце ўраўненні рэакцый, якія працякалі. На якую велічыню ўзрасла маса сасуда?
335. З дапамогай якой рэакцыі можна адрозніць этан і ацэтылен? Прывядзіце ўраўненне рэакцыі і апішыце з'явы, якія назіраюцца.

- 336.** Пасля прапускання праз сасуд з бромнай вадой (лішак)  $15 \text{ дм}^3$  (н. у.) сумесі этану і ацэтылену маса сасуда павялічылася на  $10,4 \text{ г}$ . Вызначце аб'ёмную долю этану ў сумесі газаў.
- 337.** У выніку прапускання праз сасуд з бромнай вадой (лішак)  $20 \text{ дм}^3$  (н. у.) сумесі прапану і прапіну не паглынулася  $8,8 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вызначце масу бромзмяшчальнага арганічнага рэчыва, якое ўтварылася ў выніку рэакцыі.
- 338.** У выніку няпоўнага гідрыравання алкіну атрымліваецца алкен, які можа існаваць у выглядзе двух прасторавых *цыс-транс*-ізамераў. Пры ўзаемадзеянні атрыманага алкену з бромнай вадой утвараецца дыбромвытворнае алкану саставу  $\text{C}_4\text{H}_8\text{Br}_2$ . Прывядзіце структурныя формулы алкіну і алкену, а таксама ўраўненні ўсіх рэакций, якія працякаюць.
- 339.** У выніку гідрыравання рэчыва **X** утвараецца алкан  $\text{C}_6\text{H}_{14}$  разгалінаванай будовы, пры хлараванні якога можна атрымаць чатыры структурныя ізамеры, якія змяшчаюць адзін атам хлору ў малекуле. Пры ўзаемадзеянні **X** з лішкам раствору брому ў  $\text{CCl}_4$  утвараецца рэчыва саставу  $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_4$ . Прывядзіце структурную формулу і назну рэчыва **X**, калі вядома, што яно ўтрымлівае толькі адну кратную сувязь.
- 340.** Напішыце ўраўненне рэакцыі далучэння адной малекулы хлоравадароду да малекулы бутыну-2. Назавіце атрыманае рэчыва. Пры ўзаемадзеянні атрыманага рэчыва з яшчэ адной малекулай хлоравадароду ўтварылася злучэнне, атамы хлору ў якім знаходзяцца пры адным атаме вугляроду. Напішыце ўраўненне рэакцыі і назавіце прадукт, які ўтварыўся.
- 341.** Вуглевадарод **A** лягчайшы за паветра. Пры гідрыраванні **A** ўтвараецца вуглевадарод **B**, які таксама лягчайшы за паветра. Пры ўзаемадзеянні рэчыва **B** з вадой у прысутнасці сернай кіслаты ўтвараецца рэчыва **B**.

Рэчыва А можа быць атрымана дзеяннем лішку спіртавога раствору гідраксіду калію на дыхлорвытворнае алкану Г, у якога атамы хлору знаходзяцца пры адным атаме вугляроду. Вызначце формулы рэчывоў А—Г, прывядзіце ўраўненні апісаных рэакцый і пакажыце ўмовы іх працякання.


- 342.** Пры дзеянні вады на цвёрдае рэчыва А ўтвараецца вуглевадарод Б, які лягчэйшы за паветра. Пры гідрыраванні Б утвараецца вуглевадарод В, які цяжэйшы за паветра. У выніку монахларавання рэчыва В пры апрамяненні атрымана рэчыва Г. Рэчыва Г узаемадзейнічае са спіртавым растворам гідраксіду калію з утварэннем газападобнага (н. у.) вуглевадароду Д. Вызначце формулы рэчывоў А—Д, прывядзіце ўраўненні апісаных рэакцый і пакажыце ўмовы іх працякання.

- 343.** Ажыццявіце ланцужок ператварэнняў:




Адносная шчыльнасць па вадародзе рэчыва А роўная 14.

- 344.** \*Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:




- 345.** \*Ажыццявіце ланцужок ператварэнняў:



- 346.** Якую трывіяльную назву мае рэчыва, структурная формула якога  $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ? Як атрымаць гэта рэчыва з ацэтылену? Прывядзіце ўраўненне рэакцыі. Запішыце

ўраўненне рэакцыі полімерызацыі дадзенага рэчыва. Якую масу палімера можна атрымаць з ацэтылену аб'ёмам  $1 \text{ м}^3$  (н. у.), калі выхад прадукту рэакцыі на першай стадыі склаў  $80\%$ , а на стадыі полімерызацыі страты роўныя  $35\%$ ? Чаму роўная ступень полімерызацыі, калі сярэдняя малярная маса атрыманага палімера складае  $37375 \text{ г/моль}$ ?


**347.** Ажыццявіце ланцужок ператварэння:



Якую масу ўзору аксіду кальцыю неабходна ўзяць для атрымання рэчыва **B** масай  $12,5 \text{ г}$ , калі агульны выхад працэсу складае  $60\%$ , а ўзор аксіду кальцыю ўтримлівае  $10\%$  інертных прымесей?

- 348.** Маецца сумесь ацэтылену і вадароду. Аб'ёмы (н. у.) газаў роўныя  $4,48 \text{ дм}^3$  і  $3,36 \text{ дм}^3$  адпаведна. Вызначце колькасць (моль) газаў у сумесі, іх аб'ёмныя долі, масу сумесі, малярную масу сумесі і адносную шчыльнасць сумесі па гелію.
- 349.** Маецца сумесь прапіну і метану. Масы рэчываў у сумесі роўныя  $4 \text{ г}$  і  $4,8 \text{ г}$  адпаведна. Вызначце колькасць (моль) газаў, аб'ёмы (н. у.) і аб'ёмныя долі газаў у сумесі, масу сумесі, малярную масу сумесі і адносную шчыльнасць сумесі па вадародзе.
- 350.** Маецца сумесь ацэтылену, вадароду і метану. Аб'ёмы газаў у сумесі аднолькавыя, а аб'ём сумесі роўны  $40 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вызначце масу сумесі, малярную масу сумесі, шчыльнасць сумесі (н. у.), масавыя долі рэчываў у сумесі.
- 351.** У сумесі ацэтылену і вуглякілага газу на адну малекулу ацэтылену прыходзіцца дзве малекулы вуглякілага газу. Вызначце адносную шчыльнасць па вадародзе гэтай сумесі.

- 352.** Піроліз метану можна адлюстраваць наступным ураўненнем:



Вылічыце малярную масу сумесі газаў, якая ўтвараецца ў выніку дадзенага працэсу. Лічыце, што метан раскладаўся цалкам.

- 353.** Масавыя долі этану і прапіну ў сумесі роўныя. Чаму роўныя аб'ёмныя долі газаў у сумесі і шчыльнасць сумесі (н. у.)?

- 354.** Пасля прапускання праз сасуд з бромнай вадой (лішак)  $11,2 \text{ dm}^3$  (н. у.) сумесі метану і ацэтылену маса сасуда павялічылася на 7,8 г. Вызначыце малярную масу сумесі газаў.

- 355.** У газавай сумесі аб'ёмы ацэтылену і метану адносяцца як 1:3. Да гэтай сумесі дадалі невядомы газ аб'ёмам, роўным аб'ёму ацэтылену, пры гэтым малярная маса сумесі паменшылася на 3,3 г/моль. Вызначыце малярную масу невядомага газу.

- 356.** Да сумесі, якая складаецца з вадароду аб'ёмам  $20 \text{ dm}^3$  і вуглякілага газу аб'ёмам  $30 \text{ dm}^3$ , дадалі прапін. Пры гэтым адносная шчыльнасць сумесі па вадародзе павялічылася на 7,84 %. Вылічыце аб'ём дадзенага праціну. Усе аб'ёмы вымераны пры н. у.

- 357.** Адносная шчыльнасць па вадародзе сумесі прапіну і прапану роўная 20,5. Вызначыце аб'ёмную долю і масавую долю прапіну ў сумесі.

- 358.**  $11,2 \text{ dm}^3$  (н. у.) сумесі метану і ацэтылену мае масу 11 г. Вызначыце аб'ём, масу, аб'ёмную долю і масавую долю метану ў сумесі.


- 359.** Шчыльнасць сумесі прапіну і вадароду роўная  $0,429 \text{ g/dm}^3$  (н. у.). Аб'ём сумесі роўны  $44,8 \text{ dm}^3$ .

а) Вызначыце аб'ёмы газаў у сумесі.

б) Дадзеную сумесь прапусцілі над нікелевым катализатарам пры награванні. Вылічыце масу атрыманай

нага прапану, калі выхад прадукту рэакцыі склаў 70 %.

- 360.** Адносная шчыльнасць сумесі ацэтылену і прапілену па вадародзе роўная 17,9. Маса гэтай сумесі роўная 179 г. Вылічыце аб'ём паветра (н. у.), неабходнага для поўнага спальвання названай сумесі. Аб'ёмная доля кіслароду ў паветры роўная 21 %.
- 361.** Піроліз метану можна адлюстраваць наступным ураўненнем:



Для рэакцыі выкарыстоўвалі метан аб'ёмам 80 дм<sup>3</sup> (н. у.). Вылічыце аб'ёмы (н. у.) і аб'ёмныя долі рэчываў у сумесі, якая ўтварылася ў выніку піролізу, калі раскладанню падвергнулася 70 % ад зыходнай колькасці метану.

- 362.** Сумесь прапену і вадароду з адноснай шчыльнасцю па гелію 3,2 прапусцілі над нікелевым каталізатарам, пасля чаго адносная шчыльнасць газавай сумесі па кіслародзе склада 0,5. Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 363.** Маса сумесі этылену і вадароду роўная 176 г, а аб'ём сумесі роўны 224 дм<sup>3</sup> (н. у.). Сумесь прапусцілі над плацінавым каталізатарам. Пасля аддзялення атрыманага этану адносная шчыльнасць газавай сумесі па вадародзе склада 10,75. Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 364.** Малярная маса сумесі этылену і вадароду роўная 12,4 г/моль. Сумесь прапусцілі над плацінавым каталізатарам, а затым праз лішак бромнай вады. У выніку гэтых аперацый малярная маса газавай сумесі павялічылася на 10,2 %. Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 365.** Пры няпоўным дэгідрыраванні этэну ўтварылася сумесь газаў, шчыльнасць па вадародзе якой 10. Вызначце аб'ёмныя долі газаў у сумесі, якая ўтварылася.

- 366.** Ацэтылен аб'ёмам  $10 \text{ дм}^3$  (н. у.) змяшалі з вадародам аб'ёмам  $16 \text{ дм}^3$  (н. у.). У выніку рэакцыі гідрыравання ў якасці адзінага прадукту ўтварыўся этылен, а аб'ём сумесі паменшыўся на  $6 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вызначце выхад прадукту рэакцыі і аб'ёмныя долі газаў у атрыманай сумесі.
- 367.** Бутын-1 аб'ёмам  $25 \text{ дм}^3$  змяшалі з лішкам кіслароду. Сумесь падпалілі. Пасля заканчэння рэакцыі аб'ём газавай сумесі склаў  $200 \text{ дм}^3$ . Які аб'ём кіслароду быў дададзены да бутыну-1? Усе аб'ёмы вымяраліся пры тэмпературы  $150^\circ\text{C}$  і ціску  $101,3 \text{ кПа}$ .
- 368.** Бутын-1 масай  $5,4 \text{ г}$  далучыў  $8 \text{ г}$  брому, пры гэтым утварылася сумесь рэчываў. Вызначце максімальны аб'ём ( $\text{дм}^3$ , н. у.) вадароду, які можа далучыць гэта сумесь.
- 369.** Газападобная сумесь алкану з ацэтыленам мае аб'ём  $8,96 \text{ дм}^3$  (н. у.). Палову сумесі прапусцілі праз сасуд з лішкам бромнай вады. Пры гэтым маса сасуда са змесцівам павялічылася на  $3,9 \text{ г}$ . Другую палову сумесі спалілі ў лішку кіслароду. У выніку ўтварылася вада масай  $4,5 \text{ г}$ . Вызначце формулу алкану. Вызначце малярную масу зыходнай сумесі вуглевадародаў.
- 370.** Алкін масай  $96,3 \text{ г}$  спалілі ў лішку кіслароду. Вуглякіслы газ, які ўтварыўся, змяшалі з геліем аб'ёмам  $336 \text{ дм}^3$  (н. у.). Малярная маса атрыманай сумесі склаў  $17 \text{ г}/\text{моль}$ . Вызначце малекулярную формулу алкіну.
- 371.** Пры поўным згаранні вуглевадароду **A** масай  $18,90 \text{ г}$  вылучылася  $31,36 \text{ дм}^3$  вуглякілага газу (н. у.).
- Вызначце найпрасцейшую формулу вуглевадароду **A**.
  - Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду **A**, калі яго адносная шчыльнасць па паветры менш  $3$ .
  - Прывядзіце структурныя формулы трох ізамерных рэчываў, якія задавальняюць умовам задачы.

- 372.** Масавая доля хлору ў арганічным рэчыве **X** роўная 56,8 %. Гэта рэчыва можа быць атрымана далучэннем адной малекулы хлоравадароду да малекулы адпаведнага вуглевадароду. Сярэдняя адносная малекулярная маса высокамалекулярнага злучэння, атрыманага полімерызацыяй рэчыва **X**, роўная 75 750. Вызначце сярэднюю ступень полімерызацыі высокамалекулярнага злучэння.
- 373.** Пры згаранні арганічнага рэчыва **X** атрымана 33,0 г  $\text{CO}_2$ , 6,75 г  $\text{H}_2\text{O}$  і 8,4 дм<sup>3</sup> (н. у.)  $\text{HCl}$ . Гэта рэчыва можа быць атрымана далучэннем адной малекулы хлоравадароду да малекулы адпаведнага вуглевадароду. Сярэдняя адносная малекулярная маса высокамалекулярнага злучэння, атрыманага полімерызацыяй рэчыва **X**, роўная 57 750. Вызначце сярэднюю ступень полімерызацыі высокамалекулярнага злучэння.
- 374.** У выніку полімерызацыі вінілхларыду масай 125 г атрыманы палімер, у якім утрымліваецца  $3,01 \cdot 10^{21}$  макрамалекул. Вінілхларыд, які не ўступіў у рэакцыю полімерызацыі, можа пазбавіць колеру 160 г раствору брому ў  $\text{CCl}_4$  з масавай доляй брому 5 %. Вылічыце:  
а) сярэднюю малярную масу палімера;  
б) ступень полімерызацыі полівінілхларыду.
- 375.** Масавая доля вугляроду ў алкіне, выражаная ў працэнтах, на 4,29 больш, чым у алкене з тым жа лікам атамаў вугляроду. Вызначце формулы алкіну і алкену.
- 376.** Маецца сумесь алкену і алкіну, прычым у малекуле алкіну лік атамаў вугляроду на адзін больш, чым у малекуле алкену. На поўнае спальванне некаторай порцыі такой сумесі спатрэбіўся кісларод масай 80,64 г. При гэтым утварылася вада масай 27 г. Вылічыце максімальна магчымае значэнне сумы малярных мас вуглевадародаў, якія задавальняюць умовам задачы.

- 377.** Пры паглынанні прадуктаў поўнага згарання некато-  
рага алкіну лішкам вапнавай вады выпаў асадак масай  
20 г. Маса раствору пры гэтым паменшылася на 8,32 г.  
Вызначце малекулярную формулу алкіну.

## 2.5. АРЭНЫ

- 378.** Прывядзіце агульную формулу гамолагаў бензолу.
- 379.** Прывядзіце структурную формулу малекулы бензолу.  
Вызначце тыпы гібрыдызацыі атамаў вугляроду, зна-  
чэнні даўжынъ сувязей вуглярод—вуглярод і значэн-  
ні валентных вуглоў у гэтай малекуле. Колькі атамаў  
у дадзенай малекуле знаходзіцца ў адной плоскасці?
- 380.** Намалюйце схему перакрыцця атамных арбіталей пры  
ўтварэнні  $\pi$ -сувязей у малекуле бензолу. Размясціце  
наступныя малекулы: ацэтылен, этылен, этан, бензол  
у парадку павелічэння даўжыні сувязі вуглярод—вуг-  
лярод. Як растлумачыць, што ў малекуле бензолу ўсе  
сувязі вуглярод—вуглярод аднолькавыя?
- 381.** Прывядзіце структурныя формулы талуолу, этылбен-  
золу, 1,2-дыметылбензолу, 1-метыл-4-этылбензолу,  
ізапрапілбензолу. Вызначце сярод прыведзеных рэчы-  
ваў: а) ізамеры; б) гамолагі этылбензолу.
- 382.** Прывядзіце структурныя формулы ўсіх гамолагаў бен-  
золу саставу  $C_8H_{10}$ . Дайце назвы прыведзеным рэчывам.
- 383.** Прывядзіце структурныя формулы ўсіх гамолагаў бен-  
золу саставу  $C_9H_{12}$ . Дайце назвы прыведзеным рэчывам.
- 384.** Як растлумачыць, што для бензолу, у адрозненне ад  
алкенаў, характэрны рэакцыі замяшчэння? Прывядзі-  
це ўраўненні рэакцыі этану з бромам пры награванні,  
гептэну-1 з бромнай вадой, бензолу з бромам у пры-  
сутнасці каталізатора  $FeBr_3$ .

**385.** Напішыце ўраўненні рэакцый нітравання і гідрыравання бензолу. Пакажыце ўмовы іх працякання.

**386.** Ажыццяўіце схему ператварэнняў:



**387.** Ажыццяўіце схему ператварэнняў:



**388.** Ажыццяўіце схему ператварэнняў:



**389.** Ажыццяўіце схему ператварэнняў:



**390.** Якія рэчывы (гамолагі бензолу) утвараюцца ў выніку дэгідрацыклізацыі *n*-актану? Прыведзіце ўраўненні рэакцый і дайце назвы арганічным рэчывам, якія ўтвараюцца.

**391.** \*Запішыце ўраўненне рэакцыі бензолу з хлорам пры награванні і інтэнсіўным ультрафіялетавым асвятленні. Вызначце назvu атрыманага рэчыва па сістэматычнай наменклатуре. Да якога тыпу адносіцца рэакцыя, якая працякае? Напішыце ўраўненне рэакцыі хларавання бензолу ў прысутнасці  $\text{FeCl}_3$ . Вызначце назvu атрыманага рэчыва. Да якога тыпу належыць дадзеная рэакцыя?


**392.** \*Бескаляровая вадкасць ( $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) **A** са спецыфічным пахам, нерастваральная ў вадзе здольна рэагаваць з хлорам з утварэннем розных злучэнняў у залежнасці ад умоў. Пры награванні і апраменяванні ўльтрафіялетавым святлом утвараецца толькі адно рэчыва, а ў прысутнасці каталізатора — два рэчывы, адно з якіх бескаляровы газ, які ўтварае пры прапусканні праз раствор нітрату серабра белы асадак. Вызначце формулу рэчыва **A** і прыведзіце ўраўненні ўсіх апісаных рэакций.

**393.** Вуглевадароды А і Б утрымліваюць па шэсць атамаў вугляроду ў малекулах. Рэчыва А не абясколервае бромную ваду і раствор марганцоўкі, але ўступае ў рэакцыю замяшчэння з бромам у прысутнасці  $\text{FeBr}_3$  у якасці каталізатара. Рэчыва Б абясколервае бромную ваду і раствор марганцоўкі. У выніку гідрыравання рэчыва А ўтвараецца злучэнне В, якое з'яўляецца ізомерам рэчыва Б. Вядома таксама, што рэчыва Б мае сіметрычную будову і здольна існаваць у выглядзе *цыс*-, *транс*-ізамераў. Вызначце формулы рэчываў А—В і прывядзіце ўраўненні апісаных рэакцый.

**394.** \*Ажыццяўіце схему ператварэнняў:



**395.** \*Ажыццяўіце схему ператварэнняў:




бензойная кіслата

**396.** \*Напішыце схему рэакцыі акіслення 1,4-дыметылбензолу перманганатам калію ў кіслым асяроддзі.

**397.** Вызначце будову араматычнага вуглевадароду  $\text{C}_9\text{H}_{12}$ , калі вядома, што пры яго акісленні перманганатам калію ў кіслым асяроддзі ўтвараецца злучэнне саста- ву  $\text{C}_6\text{H}_5(\text{COOH})_3$ , а пры браміраванні ў прысутнасці  $\text{FeBr}_3$  — толькі адно монабромвытворнае. Запішыце ўраўненні апісаных рэакцый.

**398.** \*Ажыццяўіце схему ператварэнняў:




**399.** Якія рэчывы і пры якіх умовах уступілі ў рэакцыю, калі ў выніку ўтварыліся наступныя рэчывы (пазна- чаны ўсе прадукты рэакцыі без каэфіцыентаў):

а) 1,2-дыметылбензол +  $\text{H}_2$ ;

б) \* $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2\text{Br}$  +  $\text{HBr}$ ;

в) 2-хлорталуол + HCl;



Напішыце ўраўненні рэакцый.


- 400.** \*Метыльная група арыентуе рэагент, які ўваходзіць у бензолънае кольца, у палажэнні 2 і 4, а група —COOH — у палажэнне 3. На падставе гэтых дадзеных прапануйце схему атрымання з талуолу: а) 4-бромбензойнай кіслаты; б) 3-бромбензойнай кіслаты.
- 401.** \*Галаген арыентуе рэагент, які ўваходзіць у бензолънае кольца, у палажэнні 2 і 4, а нітрагрупа — у палажэнне 3. На падставе гэтых дадзеных прапануйце схему атрымання з бензолу: а) 1-бром-4-нітрабензолу; б) 1-бром-3-нітрабензолу.
- 402.** Рэчыва А саставу C<sub>8</sub>H<sub>8</sub> абысколервае бромную воду з утварэннем прадукту Б. Рэчыва А атрымліваюць у выніку дэгідрыравання гамолага бензолу В. Рэчыва А ўступае ў рэакцыю полімерызацыі з утварэннем прадукту Г, матэрыйялы на аснове якога шырока прымяняюцца ў побыце. Вызначце формулы рэчываў А—Г і прывядзіце ўраўненні апісаных рэакцый.
- 403.** \*Як распазнаць на падставе хімічных уласцівасцей трох вадкасці: бензол, гептан і вінілбензол (стырол)? Прывядзіце ўраўненні адпаведных рэакцый. Пакажыце ўмовы іх працякання. Апішыце з'явы, якія назіраюцца.
- 404.** Сумесь бензолу і стыролу масай 13 г можа далучыць бром масай 8 г. Вылічыце аб'ём кіслароду (н. у.), які спатрэбіцца для поўнага спальвання 26 г сумесі бензолу і стыролу названага саставу.
- 405.** Сумесь бензолу і гептэну-1 можа пазбавіць колеру бромную воду, якая змяшчае 8 г брому. Пры згаранні такой жа колькасці сумесі ўтвараецца вуглякіслы газ аб'ёмам 11,872 дм<sup>3</sup> (н. у.). Вылічыце масавую долю бензолу ў сумесі.

- 406.** Сумесь цыклагексану і цыклагексэну пазбаўляе колеру 400 г 8 % -нага раствору брому ў  $\text{CCl}_4$ . Пры дэгідрыраванні такой сумесі з утварэннем бензолу атрымліваецца вадарод у колькасці, дастатковай для поўнага гідрыравання бутэну-1 масай 56 г. Вызначце масавую долю цыклагексану ў сумесі.
- 407.** Раствор бутадыену-1,3 і бутыну-2 у бензоле (маса раствора 10,5 г) можа далучыць 16 г брому. Вылічыце масавую долю бензолу ў зыходным растворы.
- 408.** Пры поўным згаранні сумесі бензолу і талуолу масай 17,7 г атрыманы вуглякіслы газ аб'ёмам  $30,24 \text{ dm}^3$  (н. у.). Вызначце масавую долю бензолу ў зыходнай сумесі.
- 409.** На поўнае згаранне сумесі бензолу і цыклагексану затрачаны кісларод аб'ёмам  $26,88 \text{ dm}^3$  (н. у.). Пры гэтым утварыўся вуглякіслы газ аб'ёмам  $20,16 \text{ dm}^3$  (н. у.). Вызначце масавую долю бензолу ў зыходнай сумесі.
- 410.** Маса вуглякілага газу, атрыманага ў выніку згарання сумесі бензолу і талуолу, у 4,444 разы больш масы вады, якая ўтварылася. Вызначце масавую долю талуолу ў зыходнай сумесі.
- 411.** Сумесь бензолу і этылбензолу масай 2,09 г спалілі ў лішку кіслароду. Газ, які ўтварыўся, прапусцілі праз лішак вапнавай вады. Пры гэтым выпаў асадак масай 16 г. Вызначце масавую долю этылбензолу ў зыходнай сумесі.
- 412.** Пры каталітычным дэгідрыраванні сумесі гексану, цыклагексану і цыклагексэну атрымана 46,8 г бензолу і вылучылася  $35,84 \text{ dm}^3$  (н. у.) вадароду. Вядома, што зыходная сумесь можа далучыць 48 г брому. Вызначце састаў зыходнай сумесі ў масавых долях.
- 413.** Сумесь бензолу, цыклагексэну і цыклагексану пры апрацоўцы бромнай вадой далучае 16 г брому. Пры каталітычным дэгідрыраванні зыходнай сумесі атрымана

27,3 г бензолу і вадарод, аб'ём якога ў два разы меншы за аб'ём вадароду, неабходнага для поўнага гідрыравання зыходнай сумесі. Вызначце састаў зыходнай сумесі ў масавых долях.

- 414.** Вуглякіслы газ, які ўтварыўся пры спальванні вуглевадароду масай 2,12 г, які адносіцца да гамалагічнага раду бензолу, паглынулі лішкам вапнавай вады. У выніку атрымалі асадак масай 16 г. Вызначце малекулярную формулу вуглевадароду. Прывядзіце структурныя формулы ўсіх вуглевадародаў, якія задавальняюць умовам задачы.
- 415.** У выніку нітравання гамолага бензолу масай 4,8 г з выхадам 85 % было атрымана монанітравытворнае масай 5,61 г. Вызначце малекулярную і структурную формулы гамолага бензолу, калі вядома, што пры яго ўзаємадзеянні з бромам у прысутнасці  $\text{FeBr}_3$  можа быць атрымана толькі адно монабромузмяшчальнае арганічнае рэчыва.
- 416.** Некаторая колькасць ненасычанага вуглевадароду ўступае ў рэакцыю далучэння з хлорам з утварэннем ды-хлорвытворнага вуглевадароду масай 7 г. Пры дзеянні на такую ж колькасць вуглевадароду лішку бромнай вады ўтвараецца дыбромузмяшчальнае масай 10,56 г. Вызначце формулу вуглевадароду і дайце яму назуву.
- 417.** Вылічыце аб'ём бензолу ( $\rho = 0,8 \text{ г}/\text{см}^3$ ), які можна атрымаць двухстадыйным сінтэзам з карбіду кальцыю масай 320 кг, калі выхад на кожнай стадыі роўны 80 %, а карбід кальцыю ўтрымлівае 10 % інертных прымесей.
- 418.** У выніку дэгідрыравання цыклагексану масай 4,2 г з выхадам 80 % атрыманы бензол. У выніку нітравання атрыманага бензолу ўтварыўся нітрабензол масай 3,69 г. Вызначце выхад прадукту рэакцыі нітравання.

- 419.** Пры поўным згаранні 34,6 г сумесі двух гамолагаў бензолу, якія адрозніваюцца па саставе на адну группу  $\text{CH}_2$ , атрымалі ваду масай 30,6 г. Вызначце малекулярныя формулы вуглевадародаў і іх масы.
- 420.** Адносная шчыльнасць пары сумесі двух бліжэйшых гамолагаў бензолу па гелію роўная 25,1. Вызначце малекулярныя формулы вуглевадародаў і аб'ём (н. у.) паветра, неабходнага для поўнага згарання дадзенай сумесі вуглевадародаў масай 50,2 г.
- 421.** Сумесь вуглевадародаў масай 34 г, якія адносяцца да гамалагічнага раду бензолу, спалілі ў кіслародзе. На спальванне было затрачана  $73,92 \text{ dm}^3$  (н. у.) кіслароду. Вылічыце масу вады, атрыманай пры згаранні названай сумесі.
- 422.** \*Закончыце ўраўненне рэакцыі акіслення талуолу гарачым нейтральным растворам марганцоўкі і расстаўце каэфіцыенты:




Сумесь бензолу і талуолу агульнай масай 24,9 г апрацавалі гарачым нейтральным растворам перманганату калію. Арганічны слой і асадак аддзялілі ад раствору. Маса асадку аказалася роўная 13,05 г. Чаму роўная маса арганічнага слоя?

- 423.** \*Сумесь бензолу і талуолу апрацавалі гарачым нейтральным растворам перманганату калію. Арганічны слой і асадак аддзялілі ад раствора. Устаноўлена, што маса арганічнага слоя ў выніку паменшылася на 27,6 г у параўнанні з зыходнай сумесцю. Вылічыце масу асадку, які ўтварыўся.
- 424.** Адносная шчыльнасць па вадародзе газавай сумесі, якая складаецца з пары бензолу і вадароду, роўная 4,8. Пасля прапускання сумесі над каталізаторам яе шчыльнасць па азоне ўзрасла да 0,274. Вызначце аб'ёмную долю цыклагексану ў канчатковай сумесі і ступень ператварэння бензолу ў цыклагексан.




## Глава 3

### КІСЛАРОДЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ



#### 3.1. СПІРТЫ

- 425.** Прывядзіце назвы рэчываю, шарагастрыжнёвыя мадэлі малекул якіх:








Знайдзіце сярод названых рэчываю першасны, другасны і трацічны спірты.

- 426.** Для злучэння ў саставу  $C_5H_{12}O$  прывядзіце прыклады ізамерыі вугляроднага шкілета, становішча функцыянальнай групы і міжкласавай ізамерыі. Прывядзіце назвы адпаведных рэчываю.


- 427.** Малярная маса спірту, які належыць да гамалагічнага раду метанолу, роўная 102 г/моль.

- Вызначце малекулярную формулу спірту.
- Прывядзіце структурныя формулы і назвы ўсіх першасных спіртоў, якія маюць такую малекулярную формулу.


- 428.** Прыведзіце структурную формулу і назву найпрасцейшага трацічнага спірту з чатырмай першаснымі атамамі вугляроду.
- 429.** Напішице структурную формулу двуххатамнага спірту саставу  $C_5H_{10}(OH)_2$ , які змяшчае тры метыльныя групы.
- 430.** Дыметылавы эфір і прапанол-1 маюць малекулярныя формулы адпаведна  $C_2H_6O$  і  $C_3H_8O$  і па саставе адрозніваюцца на адну группу  $CH_2$ . Ці з'яўляюцца дыметылавы эфір і прапанол-1 гамолагамі? Адказ патлумачце.
- 431.** Складзіце агульныя формулы гамалагічных радоў рэчываў:
- а)  $CH_3—CH_2—CH_2OH$ ;      в)  $CH\equiv C—CH_2OH$ ;  
 б)  $CH_2=CH—CH_2OH$ ;      г)  $C_6H_5—CH_2—OH$ .
- 432.** Выкарыстоўваючы дадзеныя табліцы, прыведзенай у п. 23 вучэбнага дапаможніка, пабудуйце графік залежнасці тэмпературы кіпення першасных спіртоў з неразгалінаваным вугляродным ланцугоў ад колькасці атамаў вугляроду ў іх малекулах. Выканайце заданні:
- а) растлумачце, чаму з ростам колькасці атамаў вугляроду ў малекулах спіртоў іх тэмпература кіпення павялічваецца;
- б) ці існуюць газападобныя пры н. у. спірты? Адказ патлумачце.
- 433.** Чаму тэмпература кіпення метанолу ( $+65^{\circ}C$ ) нашмат вышэйшая за тэмпературу кіпення этану ( $-89^{\circ}C$ )?
- 434.** Сярод рэчываў, формулы якіх:
- а)  $H_3C$   ;      г)  $H_3C$   ;  
 б)  $H_3C$   ;      д)  $\begin{matrix} HO & \\ & \diagdown \\ & S \\ & \diagup \\ HO & \end{matrix}$  ;  
 в)  $H$   ;      е) 

знайдзіце рэчывы, у якіх могуць быць вадародныя сувязі. Адлюструйце ўтварэнне гэтых вадародных сувязей.


- 435.** Сярод злучэнняў, формулы якіх прыведзены ў заданні 434, знайдзіце рэчывы, малекулы якіх здольны ўтвараць вадародныя сувязі з малекуламі вады. Адлюструйце ўтварэнне гэтых вадародных сувязей.
- 436.** Дадзены рэчывы: прапанол-1, этанол, дыметылавы эфір, бутанол-1. Размисціце гэтых рэчывыў ў парадку павелічэння тэмператур кіпення. Адказ абгрунтуйце.
- 437.** Шчыльнасць этанолу пры  $20^{\circ}\text{C}$  роўная  $0,79 \text{ г}/\text{cm}^3$ , шчыльнасць *n*-тексану —  $0,65 \text{ г}/\text{cm}^3$ , шчыльнасць вады —  $1 \text{ г}/\text{cm}^3$ .
- Што будзе назірацца, калі змяшаць этанол з вадой?
  - Што будзе назірацца, калі змяшаць *n*-тексан з вадой?
  - Якія са спосабаў, паказаных на малюнках 1—4, варта выкарыстоўваць для падзелу сумесей, атрыманых у пунктах а) і б)?




;



;



;







?

- 438.** Выканайце заданні.

- Вылічыце шчыльнасць этану і вуглякілага газу пры н. у.
- Ці можна сцвярджаць, што пры н. у. этан лягчэйшы за вуглякіслы газ?
- Ці можна вылічыць шчыльнасць метанолу пры н. у. тым жа спосабам, які вы выкарыстоўвалі ў пункце а)?




- г) Малярная маса метанолу роўная 32 г/моль, а вуглякілага газу — 44 г/моль. Ці можна сцвярджаць, што пры н. у. метанол лягчэйшы за вуглякілы газ?
- д) Малярная маса метанолу роўная 32 г/моль, а вады — 18 г/моль. Ці правільным будзе сцвярджэнне, што пры н. у. метанол цяжэйшы за ваду?
- 439.** Пры 20 °C у 1 літры вады растворяеца прыкладна 22 г пентанолу-1 і 0,3 г актанолу-1.
- Які спірт, пентанол-1 або актанол-1, лепш растворяеца ў вадзе і чаму?
  - Вылічыце масавыя долі пентанолу-1 і актанолу-1 у іх насычаных водных растворах пры 20 °C.
- 440.** Напішыце ўраўненні рэакцый бутанолу-2: а) з натрыем; б) бромавадародам; в) \*хромавай сумессю.
- 441.** Напішыце ўраўненні рэакцый, якія могуць працякаць пры награванні бутанолу-2 з канцэнтраванай сернай кіслатой.
- 442.** Вызначце формулы спіртоў, якія не могуць уступаць у рэакцыю ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі (змененне вугляроднага шкілета не адбываеца):
- прапанол-2;
  - метанол;
  - 3,3-дыметылбутанол-2;
  - 2,2-дыметылбутанол-1;
  - 3-метылбутанол-2.
- Запішыце ўраўненні ўнутрымалекулярнай (дзе гэта магчыма) і міжмалекулярнай дэгідратацыі пералічаных спіртоў.
- 443.** Вызначце формулы рэчываў, якія могуць быць атрыманы гідратацыяй адпаведнага ненасычанага злучэння без змены вугляроднага шкілета:













Запішыце ўраўненні рэакцый гідратацыі (дзе гэта магчыма).

- 444.** Пры апусканні нагрэтага пачарнелага меднага дроціка ў шклянку з рэчывам А дроцік зноў стаў бліскучым і ўтварыўся альдэгід саставу  $C_3H_6O$ . Прывядзіце магчымую структурную формулу рэчыва А. Напішыце ўраўненне рэакцыі.
- 445.** \*Напішыце ўраўненні рэакцый гідратацыі ўсіх ізамерных алкенаў саставу  $C_4H_8$ . Колькі розных спіртоў будзе атрымана? Улічыце, што далучэнне працякае па правіле Маркоўнікава.
- 446.** Напішыце ўраўненні рэакцый усіх ізамерных хлорвытворных алканаў  $C_4H_9Cl$  з водным растворам гідраксіду натрыю. Колькі розных спіртоў будзе атрымана?
- 447.** Знайдзіце ў сетцы інтэрнэт і ўважліва паглядзіце відэадоследы, якія ілюструюць рэакцыю розных насычаных аднаатамных спіртоў з натрыем. Які спірт, метанол або 2-метылбутанол-2, будзе больш актыўна ўзаемадзеянічаць з натрыем? Патлумачце свой адказ.
- 448.** Ажыццяўіце хімічныя ператварэнні згодна са схемамі:





- 449.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх можна атрымаць з прапанолу-2: а) 1,2-дыбромпрапан; б) 2-бромпрапан.
- 450.** Прапануйце двухстадыйны сінтэз бутанолу-2 з *n*-бутану.
- 451.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх можна атрымаць прапанол-2 з прапанолу-1.
- 452.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх з этылавага спірту можна атрымаць: а) этыленгліколь; б) бензол.
- 453.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх з этанолу і неарганічных рэчываў можна атрымаць бутанол-2.
- 454.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх можна атрымаць з метанолу: а) поліэтылен; б) полівінілхларыд; в) 1,4-полібутадыен.
- 455.** Злучэнне саставу  $C_4H_{10}O$  рэагуе з металічным натрыем, не можа быць акіслена ў альдэгіды або кетоны без змены вугляроднага шкілета, лёгка падвяргаецца ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі. Прывядзіце структурную формулу злучэння. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 456.** Спірт саставу  $C_6H_{13}OH$  пры акісленні не можа ўтвараць альдэгід з тым жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле. Пры ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі спірту ўтвараецца алкен, здольны існаваць у выглядзе *цыс*-, *транс*-ізамераў. Прывядзіце структурныя формулы ўсіх спіртоў, якія задавальняюць умовам задачы. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 457.** Спірт саставу  $C_6H_{13}OH$  пры акісленні ўтварае альдэгід з тым жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле. Пры ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі спірту ўтвараецца алкен разгалінаванай будовы (лічыце, што змены вугляроднага шкілета пры дэгідратацыі не адбываюцца). Прывядзіце структурныя формулы ўсіх спіртоў, якія задавальняюць умовам задачы. Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 458.** Рэчыва А ўяўляе сабой бескаляровую вадкасць са своеасаблівым пахам, якая лягчэйшая за воду і добра ў ёй раствоараецца. Пры награванні рэчыва А ў прысутнасці канцэнтраванай сернай кіслаты ўтвараецца газ В. Вядома, што газ В лягчэйшы за паветра і пры прапусканні В праз бромную воду назіраецца яе абясколерванне. Пры ўзаемадзеянні з бромавадародам А ўтварае цяжкую вадкасць С. Прывядзіце магчымыя структурныя формулы рэчываў А, В і С. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 459.** Злучэнне А саставу  $C_4H_{10}O$  рэагуе з бромавадародам, ператвараючыся ў рэчыва В. Рэчыва В рэагуе са спіртавым растворам гідраксіду калію, утвараючы рэчыва С саставу  $C_4H_8$ . Рэчыва С узаемадзеянічае з водой у прысутнасці сернай кіслаты з утварэннем трацінага спірту Д. Прывядзіце магчымыя структурныя формулы рэчываў А, В, С і Д. Напішыце ўраўненні рэакцый. Лічыце, што змены вугляроднага шкілета ў ходзе апісаных ператварэнняў не адбываюцца.
- 460.** \*Злучэнне А саставу  $C_5H_{12}O$  рэагуе з натрыем і акіслеяцца ў альдэгід  $C_5H_{10}O$ . Рэчыва А не можа ўступаць у рэакцыю ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі без змены вугляроднага шкілета, але пры награванні А з канцэнтраванай сернай кіслатай можа быць атрыманы прадукт саставу  $C_{10}H_{22}O$ . Прывядзіце магчымую структурную формулу рэчыва А. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 461.** Рэчыва А ўяўляе сабой бескаляровую вадкасць, якая добра раствоараецца ў водзе. Пры акісленні рэчыва А хромавай сумесцю ўтвараецца кетон В. Рэагуючы з ёдавадародам, А ўтварае рэчыва С. Пры ўзаемадзеянні С са спіртавым растворам шчолачы ўтвараецца газ Д. Вядома, што газ Д у паўтары разы цяжэйшы за азот. Пры прапусканні Д праз водны раствор перманганату калію адбываюцца знікненне афарбоўкі раствору і ўтвораецца рэчыва Е. Калі ў шклянчуку з рэчывам А змяс-

ціць кавалачак натрыю, то пачнецца бурная рэакцыя, якая суправаджаецца вылучэннем газу. Прывядзіце магчымыя структурныя формулы рэчываў А, В, С, D і Е. Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 462.** Два газы А (простае рэчыва) і В (складанае рэчыва) уступаюць паміж сабой у рэакцыю пры тэмпературы  $250^{\circ}\text{C}$  і ціску 10 МПа ў прысутнасці каталізатораў на аснове аксідаў цынку і медзі. Злучэнне С, якое ўтвараецца, уступае ў рэакцыю міжмалекулярнай дэгідратациі, утвараючы пры гэтым рэчыва D. Прывядзіце магчымыя структурныя формулы рэчываў А, В, С і D. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 463.** Пры згаранні 4,6 г арганічнага рэчыва ўтвараецца 8,8 г вуглякілага газу і 5,4 г вады. Азначанае рэчыва з'яўляецца газам пры н. у., не рэагуе з металічным натрыем і можа быць атрымана дэгідратацияй спірту.
- Вызначце малекулярную формулу зыходнага рэчыва.
  - Складзіце яго структурную формулу.
  - Прывядзіце ўраўненне рэакцыі яго атрымання са спірту.
- 464.** З 18,4 г этанолу было атрымана  $4,48 \text{ dm}^3$  (н. у.) этылену. Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 465.** 46 г этанолу нагрэлі ў прысутнасці канцэнтраванай сернай кіслаты, пры гэтым атрымалі этылен з выхадам 75 %. Вылічыце аб'ём (н. у.) атрыманага этылену.
- 466.** Вылічыце масу метанолу, якая спатрэбіцца для атрымання 2,99 г простага эфіру, калі рэакцыя дэгідратациі працякае з 65% -ным выхадам.
- 467.** Этыленгліколь атрымлівалі па схеме:



З  $5,6 \text{ dm}^3$  (н. у.) этылену атрымалі 12,4 г этыленгліколю. Вызначце сумарны выхад прадукту рэакцыі.

**468.** Этыленгліколь атрымлівалі па схеме:



Якую масу этиленгліколю можна атрымаць з  $11,2 \text{ дм}^3$  (н. у.) этилену, калі сумарны выхад прадукту рэакцыіроўны  $60 \text{ \%}$ ?

- 469.** Пры дэгідратацыі спірту масай  $150 \text{ г}$  атрымана  $45,2 \text{ дм}^3$  (н. у.) алкену. Вызначце формулу спірту.
- 470.** Пры ўзаемадзеянні насычанага аднаатамнага спірту з натрыем вылучылася  $5,6 \text{ дм}^3$  (н. у.) вадароду і ўтварылася  $48,0 \text{ г}$  алкагаляту натрыю. Вызначце малекулярную формулу спірту.
- 471.** Пры дэгідратацыі другаснага спірту масай  $15 \text{ г}$  атрымалі алкен, які можа пазбавіць колеру раствору, які змяшчае  $40 \text{ г}$  брому. Вызначце будову спірту.
- 472.** Порцыю насычанага аднаатамнага спірту падзялілі на дзве роўныя часткі. Пры ўзаемадзеянні першай часткі спірту з лішкам натрыю выдзелілася  $6,72 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Пры дэгідратацыі другой часткі спірту ўтварыўся алкен разгалінаванай будовы масай  $33,6 \text{ г}$ . Вызначце малекулярную формулу спірту. Пррапануйце структурную формулу спірту, калі вядома, што ён не можа быць акіслены ў альдэгіды або кетоны без змены вугляроднага шкілета.
- 473.** Насычаны аднаатамны спірт аб'ёмам  $13,1 \text{ см}^3$  (шчыльнасць  $0,79 \text{ г}/\text{см}^3$ ) падвергнулі ўнутры малекулярнай дэгідратацыі і атрымалі  $7,84 \text{ г}$  алкену. Вызначце будову спірту, калі вядома, што ён не акіслеецца хромавай сумесцю ў альдэгіды або кетоны без разбурэння вугляроднага шкілета.
- 474.** У выніку ўзаемадзеяння алкену масай  $5,6 \text{ г}$  з лішкам воднага раствора перманганату калію атрымалі  $9,0 \text{ г}$  двухатамнага спірту сіметрычнай будовы. Вызначце будову зыходнага алкену.

- 475.** Злучэнне А пры акісленні ўтварае альдэгід. Пры ўзаємадзеянні А з бромавадароднай кіслатой атрымліваецца рэчыва В масай 14,76 г (выход 60 % ад тэарэтычнага). Пары злучэння В маюць адносную шчыльнасць па паветры, роўную 4,24. Вызначце структурную формулу рэчыва А і яго масу. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 476.** Пры награванні 15 г насычанага аднаатамнага спірту з канцэнтраванай сернай кіслатой 80 % спірту падвергнулася міжмалекулярнай дэгідратацыі і вылучылася 1,8 г вады (іншыя працэсы не працякалі). Пры акісленні спірту можа быць атрыманы альдэгід з тым жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле. Вызначце структурную формулу спірту.
- 477.** Пры дэгідратацыі спірту масай 15 г атрымана  $3,39 \text{ dm}^3$  (у пераліку на н. у.) алкену сіметрычнай будовы (выход 75 %). Вызначце будову спірту.
- 478.** Порцыю насычанага аднаатамнага спірту падзялілі на дзве роўныя часткі. Пры дэгідратацыі першай часткі спірту і наступнай апрацоўцы злучэння, якое ўтварылася, лішкам бромавадароду атрымана 32,7 г бромвытворнага (сумарны выход 75 %). Пры ўзаємадзеянні другой часткі спірту з натрыем выдзелілася  $4,48 \text{ dm}^3$  (н. у.) газу. Вызначце формулу спірту.
- 479.** Насычаны аднаатамны спірт масай 300 г апрацавалі пры награванні канцэнтраванай сернай кіслатой. З выходам 74 % утварыўся газ (н. у.) аб'ёмам  $67,2 \text{ dm}^3$ , які паглынулі халодным водным растворам перманганату калію. У выніку рэакцыі з выходам 70 % утварыўся мнагаатамны спірт. Вылічыце масу атрыманага спірту. Прывядзіце ўраўненні рэакцый.
- 480.** У выніку апрацоўкі насычанага аднаатамнага спірту масай 14,8 г лішкам бромавадароднай кіслаты атрымалі 20,55 г алкілбраміду (выход 75 %). Вызначце будову спірту, калі вядома, што пры яго акісленні ўтвараецца кетон з тым жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле.


- 481.** Порцыю другаснага спірту падзялілі на дзве роўныя часткі. Аб'ём алкену, атрыманага пры дэгідратацыі першай часткі спірту, у тро разы меншы за аб'ём вуглякілага газу, які ўтварыўся пры спальванні другой часткі. Вызначце будову спірту.
- 482.** Дэгідратацыяй першаснага аднаатамнага спірту атрыманы алкен. Палова алкену, які ўтварыўся, можа пазбавіць колеру 120 г 20%-нага (па масе) раствору брому ў арганічным растворальніку, а пры спальванні другой паловы алкену ўтвараецца  $10,08 \text{ дм}^3$  (н. у.)  $\text{CO}_2$ . Які спірт і якой масы быў падвергнуты дэгідратацыі?
- 483.** Порцыю насычанага аднаатамнага першаснага спірту падзялілі на дзве роўныя часткі. Першую частку спалілі ў лішку кіслароду. Другая частка цалкам прарэагавала з лішкам металічнага натрыю. Аб'ём атрыманага ў першым доследзе вуглякілага газу ў 8 разоў пераўзыходзіць аб'ём вадароду, атрыманага ў другім доследзе. Вызначце структурную формулу спірту, калі вядома, што ў склад яго малекулы ўваходзяць дзве метыльныя групы.
- 484.** У выніку ўзаемадзеяння насычанага аднаатамнага спірту з каліем утварылася арганічнае рэчыва, якое змяшчае 34,8 % калію па масе. Вызначце малекулярную формулу спірту.
- 485.** Аб злучэнні А вядома наступнае: павольна рэагуе з натрыем; не можа быць акіслена ў альдэгіды або кетоны без змены вугляроднага шкілета; з канцэнтраванай салянай кіслатай рэагуе хутка з утварэннем алкілхларыду, які змяшчае 33,3 % хлору па масе. Вызначце будову злучэння А.
- 486.** Металічны натрый масай 11,2 г цалкам растворылі ў 96%-ным (па масе) водным растворы этанолу аб'ёмам  $225 \text{ см}^3$  (шчыльнасць  $0,8 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Вызначце масавыя долі рэчываў у растворы па заканчэнні рэакцыі.
- 487.** Сумесь этанолу і метанолу (маса сумесі 10,8 г) растворылі ў арганічным растворальніку. Да раствору дадалі

лішак натрыю і атрымалі  $2,8 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вылічыце масавую долю метанолу ў сумесі (растваральнік з натрыем не ўзаемадзейнічае).

- 488.** Сумесь этанолу і этиленгліколю падзялілі на дзве роўныя часткі. Пры ўзаемадзеянні першай часткі з лішкам натрыю ўтварылася  $672 \text{ см}^3$  (н. у.) газу. Другую частку цалкам спалілі, прадукты згарання прапусцілі праз лішак вапнавай вады і атрымалі  $10,0 \text{ г}$  асадку. Вылічыце масу этиленгліколю ў сумесі.
- 489.** Да  $41,5 \text{ г}$  сумесі этилавага і прапілавага спіртоў дадалі лішак натрыю. Вадарод, які вылучыўся пры гэтым, змяшалі з  $11,2 \text{ дм}^3$  (н. у.) неону і атрымалі сумесь са шчыльнасцю па вадародзе  $6,13$ . Вылічыце масавыя долі спірту ў зыходнай сумесі.
- 490.** Порцыю насычанага аднаатамнага спірту падзялілі на дзве роўныя часткі. Першая частка цалкам прарэагавала з лішкам металічнага натрыю, пры гэтым было атрымана  $6,72 \text{ дм}^3$  (н. у.) вадароду. Другую частку змяшалі з  $28,8 \text{ см}^3$  вады і атрымалі раствор з масавай долей спірту  $40\%$ . Вызначце малекулярную формулу спірту.
- 491.** Пры ўзаемадзеянні натрыю з сумесцю вады, метанолу і бутанолу-1 вылучыўся газ масай  $30 \text{ мг}$ . Вызначце масу натрыю, які ўступіў у рэакцыю.
- 492.** Пры міжмалекулярнай дэгідратацыі сумесі роўных колькасцей (моль) двух насычаных першасных аднаатамных спіртоў вылучылася  $10,8 \text{ г}$  вады і ўтварылася  $61,2 \text{ г}$  сумесі арганічных злучэнняў, якія належаць да аднаго і таго ж класа (выход  $100\%$ ). Вызначце формулы спіртоў.
- 493.** Пары этанолу прапусцілі над каталізатарам. У выніку частка этанолу падверглася ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі і ўтварылася сумесь газаў ( $110^\circ\text{C}$  і атмасферны ціск), шчыльнасць па вадародзе якой роўная  $20$ . Вызначце масавую долю этанолу ў гэтай сумесі.

- 494.** Пару этанолу прапусцілі над каталізатарам. У выніку частка этанолу падверглася ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі і ўтварылася сумесь газаў ( $110\text{ }^{\circ}\text{C}$  і атмасферны ціск), у якой утриманне этанолу складае 20 % па аб'ёме. Вылічыце адносную шчыльнасць па вадародзе гэтай газавай сумесі.
- 495.** Сумесь роўных аб'ёмаў вадароду і чаднага газу вытрымалі над каталізатарам пры награванні пад ціскам, у выніку чаго аб'ёмная доля вадароду ў сумесі знізілася да 20 %. Вылічыце аб'ёмную долю метанолу ў газавай сумесі, якая ўтварылася.
- 496.** Сумесь роўных аб'ёмаў вадароду, чаднага газу і метанолу вытрымалі над каталізатарам пры награванні пад ціскам, у выніку чаго аб'ёмная доля метанолу ў сумесі павялічылася да 50 %. Вылічыце аб'ёмную долю (%) вадароду ў газавай сумесі, якая ўтварылася (ва ўмовах доследу метанол — газ).
- 497.** Газападобную сумесь, якая складаецца з роўных аб'ёмаў этилену і вадзянай пары, прапусцілі над каталізатарам ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ). Пасля гэтага адносная шчыльнасць газавай сумесі па паветры пры  $110\text{ }^{\circ}\text{C}$  і атмасферным ціску склада  $0,933$ . Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 498.** Газападобную сумесь, якая складаецца з этилену і вадзянай пары, узятых у аб'ёмных адносінах  $2:3$ , вытрымлівалі ў закрытым сасудзе пастаяннага аб'ёму, які змяшчае каталізатар, пры пастаяннай тэмпературы. У выніку працякання рэакцыі гідратацыі ціск у сасудзе зменшыўся на 25 %. Вылічыце выхад прадукту рэакцыі.
- 499.** Сумесь этилену і пары вады (вада ўзята ў лішку) прапусцілі над каталізатарам. У выніку з выхадам 82 % быў атрыманы этанол. Пасля выдалення этанолу адносная шчыльнасць газавай сумесі па гелію склада  $4,87$  ( $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $101,3$  кПа). Вызначце ўтриманне пары вады (%) па аб'ёме) у зыходнай газавай сумесі.

- 500.** Змяшалі  $3 \text{ м}^3$  дыметылавага эфіру і лішак кіслароду. Сумесь падпалілі. Пасля заканчэння рэакцыі аб'ём газавай сумесі склаў  $17 \text{ м}^3$ . Які аб'ём кіслароду быў дададзены да дыметылавага эфіру? (Вымярэнні праводзілі пры  $150^\circ\text{C}$  і ціску  $101,3 \text{ кПа}$ .)
- 501.** Вызначце масу вады, якая ўтварылася ў выніку спальвання дыметылавага эфіру (газ пры н. у.) у кіслародзе (лішак), калі аб'ём зыходнай сумесі рэакцыі складаў  $10 \text{ дм}^3$  (н. у.), а пасля завяршэння рэакцыі і прывядзення да зыходных умоў ён паменшыўся ў  $1,497$  раза. Аб'ём вады і растворальнасць у ёй газаў не прымаць да ўвагі. Усе аб'ёмы вымяралі пры н. у.
- 502.** Маллярную масу рэчываў, якія ўяўляюць сабой лёгка-кіпачыя вадкасці, можна вымераць з дапамогай прыбора, адлюстраванага на малюнку 17.




Мал. 17

Для вызначэння маллярнай масы невядомай вадкасці  $X$   $1,000 \text{ г}$  яе змясцілі ў сасуд Гофмана (невялікую шклянчуку). Пасля таго як пры дапамозе высоўнага стрыжня сасуд быў скінуты на нагрэты пясок і рэчыва  $X$  цалкам выпарылася, з мернай трубкі было выцеснена  $825 \text{ мл}$  вадкасці.

- a) Па выніках апісанага эксперыменту вылічыце маллярную масу пары рэчыва  $X$ , калі вядома, што шчыль-

насць пентану, вымераная ва ўмовах доследу, роўная  $2,35 \text{ г/дм}^3$ .

- б) Значэнне малярнай масы рэчыва **X**, вызначанае іншымі метадамі, роўнае  $32 \text{ г/моль}$ . Устаноўлена, што памылка пры вызначэнні малярнай масы ў апісаным эксперыментце абумоўлена тым, што ў пары рэчыва **X** часткова дымерызавана. Выкарыстоўваючы правільнае значэнне малярнай масы і вынікі, атрыманыя ў п. а), вылічыце, колькі малекул **X**<sub>2</sub> прыпадае на кожныя 100 малекул **X** у пары.
- в) Прапануйце магчымую структуру рэчыва **X** і растлумачце прычыну яго дымерызацыі.
- 503.** Водныя растворы этыленгліколю маюць ніzkую тэмпературу замярзання. Дзякуючы гэтаму этыленгліколь выкарыстоўваецца ў вытворчасці антыфрызаў — вадкасцей, якія не замярзаюць пры ніzkай тэмпературе і прымяняюцца для ахаладжэння аўтамабільных рухавікоў. На графіку прыведзена залежнасць тэмпературы замярзання ад канцэнтрацыі (у % па аб'ёме) этыленгліколю ў водным растворы (мал. 18).



Мал. 18

- а) Вызначце тэмпературу замярзання  $60\%$ -нага (па аб'ёме) воднага раствору этыленгліколю.


- б) Змяшалі 35 г этиленгліколю (шчыльнасць 1,11 г/см<sup>3</sup>) і 100 г дыстыляванай вады. Вызначце тэмпературу замярзання такой сумесі.
- в) Які аб'ём этиленгліколю неабходна дадаць да 100 мл вады, каб атрыманая сумесь мела тэмпературу замярзання, роўную -35 °C?

**504.** Напішыце ўраўненні рэакцыі гліцэрыны: а) з натрыем; б) бромавадародам; в) азотнай кіслатай; г) гідраксідам медзі(II).

**505.** Як пры дапамозе хімічнай рэакцыі можна адрозніць этилавы спірт ад этиленгліколю? Прывядзіце ўраўненне гэтай рэакцыі.

**506.** Ажыццяўіце хімічныя ператварэнні згодна са схемамі:





- а)  $\text{CH}_4 \rightarrow \dots \rightarrow \text{HOCH}_2\text{—CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{BrCH}_2\text{—CH}_2\text{Br} \rightarrow \dots \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ ;
- б)  $\text{CH}_2=\text{CH—CH}_2\text{Br} \rightarrow \dots \rightarrow \text{гліцэрына} \rightarrow \text{nітрагліцэрына} \rightarrow \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ ;
- в)  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH(OH)—CH}_3 \xrightarrow[\text{ізамер}]{\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{O}, 5^\circ\text{C}} \dots \xrightarrow{\text{HBr (ліш.)}} \dots \xrightarrow{\text{KOH (ліш.)/спірт.}} 1 \text{ моль Y (спалучаны дыен)} \xrightarrow{1 \text{ моль Br}_2} \dots$ ;
- г)\*  $\text{CH}_2=\text{CH—CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+} \dots \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, t > 140^\circ\text{C}} \dots \xrightarrow{\text{Br}_2} \dots \xrightarrow{\text{KOH (ліш.)/спірт.}} \dots \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{Hg}^{2+}, \text{H}^+} \dots$ ;
- д)  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH(CH}_3\text{)—CH}_3 \xrightarrow{\text{кат., } t} 1 \text{ моль X (спалучаны дыен)} \xrightarrow{1 \text{ моль H}_2 \text{ (1,4-далучэнне)}} \dots \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{O}, 5^\circ\text{C}} \dots \xrightarrow{\text{HBr (ліш.)}} \dots \xrightarrow{\text{KOH (ліш.)/спірт.}} 1 \text{ моль X (спалучаны дыен)} \xrightarrow{1 \text{ моль H}_2 \text{ (1,2-далучэнне)}} \dots \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+} \dots \xrightarrow{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4} \text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ ;





- 507.** Пры ўзаемадзеянні 0,3 моль насычанага спірту з лішкам металічнага натрыю ўтвараецца  $6,72 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Пры згаранні 19,0 г спірту ў лішку кіслароду ўтвараецца  $16,8 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Прапануйце магчымую структурную формулу спірту і прывядзіце формулу яго бліжэйшага гамолага.
- 508.** Сумесь змяшчае аднолькавы лік малекул метанолу і этыленгліколю. Калі ўсе атамы вадароду гідраксільных групп у такой сумесі замясяціць на атамы натрыю, то вадароду, які вылучыўся, хопіць для поўнага гідрыравання сумесі этылену і ацэтылену (аб'ём сумесі пры н. у. роўны  $13,44 \text{ дм}^3$ ), у якой аб'ёмная доля ацэтылену роўная 75 %. Знайдзіце масу этыленгліколю ў сумесі.
- 509.** Пры даданні лішку натрыю да 21,82 г сумесі метанолу, этанолу і гліцэрэны вылучылася  $7,168 \text{ дм}^3$  (н. у.) вадароду. З такой жа колькасці сумесі можна атрымаць 27,24 г рэчыва, якое з'яўляецца асновай дынаміту. Вyzначце масавыя долі рэчываў у зыходнай сумесі.

### 3.2. ФЕНОЛЫ


- 510.** Сярод пералічаных рэчываў знайдзіце гамолагі і ізомеры:











- 511.** Напішыце структурныя формулы ўсіх ізамерных злучэнняў саставу  $C_7H_8O$ , якія змяшчаюць бензольнае кольца. Да якога класа арганічных рэчываў яны належаць?
- 512.** Сярод пералічаных знайдзіце формулы, якія могуць адпавядаць фенолам:
- $C_6H_6O$ ;  $C_6H_6O_2$ ;  $C_6H_{12}O$ ;  $C_6H_{14}O$ ;  $C_7H_8O$ ;  $C_7H_6O$ .
- Для кожнага выпадку запішыце структурныя формулы ўсіх ізамерных фенолаў.
- 513.** Прывядзіце структурныя формулы ўсіх бліжэйшых гомолагаў 2-метылфенолу.
- 514.** Параўнайце хімічныя ўласцівасці фенолу і бензілавага спірту на прыкладзе рэакцый: а) з натрыем; б) гідраксідам натрыю; в) бромавадародам; г) бромнай вадой.
- 515.** Размясціце рэчывы ў парадку павелічэння кіслотных уласцівасцей: этанол, вугальнай кіслата, фенол, вада. Улічваючы, што ў растворы слабую кіслату з солі можна выцесніць больш моцнай кіслатой, пацвердзіце свой адказ ураўненнямі адпаведных рэакцый.
- 516.** Прывядзіце структурныя формулы ўсіх ізамерных рэчываў саставу  $C_7H_8O$ , якія ўтрымліваюць гідраксільную группу, бензольнае кольца і пры дзеянні бромнай вады лёгка ўступаюць у рэакцыю замяшчэння. Напішыце ўраўненні рэакцый гэтых рэчываў з бромнай вадой.
- 517.** Прывядзіце структурныя формулы ўсіх ізамерных рэчываў саставу  $C_8H_{10}O$ , якія ўтрымліваюць гідраксільную группу, бензольнае кольца і не рэагуюць з  $NaOH$ , але рэагуюць з  $Na$ . Напішыце ўраўненні рэакцый гэтых рэчываў з натрыем і бромавадародам.





**518.** Вызначце сцвярджэнні, справядлівыя для рэчыва, формула якога



- 1) з'яўляецца араматычным спіртам;
- 2) пры дзеянні бромнай вады ўтварае белы асадак;
- 3) у адрозненне ад этанолу реагуе з растворам гідраксіду натрыю;
- 4) атрымліваюць шляхам далучэння вады да бензолу;
- 5) выцясняе вугальную кіслату з солей;
- 6) дрэнна раствараецца ў халоднай вадзе.

**519.** Ажыццяўіце хімічныя ператварэнні згодна са схемамі:





**520.** Злучэнне А — бескаляровое крышталічнае рэчыва, якое афарбоўвае полымя ў жоўты колер, добра растворальнае ў вадзе. Пры прапусканні газу В праз водны раствор рэчыва А раствор мутнее з-за ўтварэння рэчыва С, мала растворальнага ў халоднай вадзе, але добра растворальнага ў шчолачах. Рэчыва С мае характэрны пах, і пры яго згаранні ўтвараецца газ В. Пры ўзаемадзеянні С з сумесцю канцэнтраваных азотнай і сернай кіслот утвараецца выбуховае рэчыва D. Прывядзіце формулы рэчываў А, В, С і D. Напішыце ўраўненні рэакцый.

**521.** Злучэнне А — бескаляровое крышталічнае рэчыва, якое афарбоўвае полымя ў фіялетавы колер, добра растворальнае ў вадзе. А можа быць атрымана ўзаемадзеяннем рэчыва В з растворам шчолачы. Пры ўзаемадзеянні В з бромнай вадой адбываецца яе абясколерванне і ўтвараецца белы асадак С. Прывядзіце формулы рэчываў А, В і С. Напішыце ўраўненні рэакцый.

**522.** Рэчыва А саставу  $C_9H_{10}O$  ўзаемадзейнічае з растворам бруму ў  $CCl_4$  (растваральнік), ператвараючыся ў злучэнне  $C_9H_{10}Br_2O$ , а з водным растворам перманганату калію на холадзе ўтварае злучэнне  $C_9H_{12}O_3$ . А не ўзаемадзейнічае з водным растворам гідраксіду натрыва, але рэагуе з металічным натрыем з вылучэннем вадароду.

Прывядзіце магчымую структурную формулу рэчыва А і напішыце ўраўненні рэакцый.

- 523.** У чатырох непадпісаных прабірках знаходзяцца водныя растворы рэчываў: прапанолу-1, этыленгліколю, фенолу, алілавага спірту ( $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$ ). У вашым распараджэнні маюцца водныя растворы брому, сульфату медзі(II) і гідраксіду калію. Як пры дапамозе наяўных рэактываў адразніць рэчывы ў прабірках? Падрабязна апішыце ход эксперимента і назірання.
- 524.** Маецца сумесь фенолу і бензілавага спірту. Як можна раздзяліць гэтую сумесь? Падрабязна апішыце паслядоўнасць усіх дзеянняў і прывядзіце ўраўненні ўсіх хімічных рэакцый, якія працякаюць пры гэтым.
- 525.** Раствор фенолу ў этаноле (маса раствору 50 г) можа прарэагаваць з  $8,2 \text{ см}^3$  20%-нага па масе раствора NaOH (шчыльнасць раствора роўная  $1,22 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Вылічыце масавую долю фенолу ў зыходным растворы.
- 526.** У водны раствор з масавай долей гідраксіду калію, роўнай 4,2 %, дадалі фенол. Рэчывы прарэагавалі цалкам. Вызначце масавую долю солі ў атрыманым растворы.
- 527.** Сумесь утрымлівае бензілавы спірт і фенол. Гэту сумесь падзялілі на дзве роўныя часткі. Да адной часткі дадалі лішак натрыю і атрымалі  $784 \text{ см}^3$  (н. у.) газу. Пры ўзаемадзеянні другой часткі з лішкам бромнай вады было атрымана  $6,62 \text{ г}$  асадку. Вызначце масу бензілавага спірту ў сумесі.
- 528.** Раствор фенолу ў этаноле (маса раствора  $19,34 \text{ г}$ ) падзялілі на дзве роўныя часткі. Пры дадаванні лішку бромнай вады да адной часткі атрымалі  $3,31 \text{ г}$  асадку. Які аб'ём (н. у.) вуглякілага газу вылучыцца пры поўным спальванні другой часткі раствора?
- 529.** Сумесь бензілавага спірту і фенолу падзялілі на дзве роўныя часткі. Адна частка можа прарэагаваць з  $12,5 \text{ см}^3$  раствору з малярнай канцэнтрацыяй KOH  $10 \text{ моль}/\text{дм}^3$ . Пры поўным згаранні другой часткі сумесі


вылучаецца  $24,64 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вызначце масу і масавую долю бензілавага спірту ў сумесі.

- 530.** Сумесь фенолу і талуолу ў мольных адносінах  $1 : 2$  апрацавалі лішкам бромнай вады. Пры гэтым утварылася  $33,1 \text{ г}$   $2,4,6$ -трыбромфенолу. Вызначце масу талуолу ў сумесі.
- 531.** Пры дзеянні лішку металічнага натрыю на сумесь, якая змяшчае роўныя колькасці (моль) бензілавага спірту, фенолу і этыленгліколю, вылучылася  $5,60 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вызначце масу фенолу ў сумесі.
- 532.** Сумесь фенолу і гамолага бензолу ў мольных суадносінах  $2 : 1$  (маса сумесі  $7,35 \text{ г}$ ) апрацавалі лішкам бромнай вады і атрымалі  $16,55 \text{ г}$   $2,4,6$ -трыбромфенолу. Вызначце малекулярную формулу гамолага бензолу і напішыце структурныя формулы ўсіх рэчываў, якія маюць такую малекулярную формулу і задавальняюць умовам задачы.
- 533.** Сумесь двух ізамерных рэчываў, адно з якіх з'яўляецца гамолагам фенолу, а другое — араматычным спіртам, падзялілі на дзве роўныя часткі. Адна частка можа прарэагаваць з  $25 \text{ см}^3$   $40\%$ -нага па масе раствору КОН (шчыльнасць раствора роўная  $1,4 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Пры дадаванні лішку натрыю да другой часткі сумесі было атрымана  $7,0 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вылічыце масавыя долі рэчываў у зыходнай сумесі. Ці можна вызначыць малекулярныя формулы гэтых рэчываў?
- 534.** Маецца  $21,8 \text{ г}$  сумесі бензолу, фенолу і *n*-гептану. Колькасці (моль) усіх рэчываў у сумесі роўныя. Сумесь апрацавалі лішкам воднага раствора КОН. Вадкі арганічны слой аддзялілі. Вызначце яго масу.
- 535.** Раствор фенолу ў бензоле (маса раствора роўная  $20 \text{ г}$ ) апрацавалі лішкам воднага раствора гідраксіду калію. Водны слой аддзялілі. Арганічны слой апрацавалі нітруючай сумесцю і з выхадам  $65\%$  атрымалі монанітратывтворнае масай  $18,4 \text{ г}$ . Вызначце масавую долю фенолу ў зыходным растворы.



- 536.** Сумесь бензолу, фенолу і метылфенолу (маса сумесі 18,56 г) апрацавалі лішкам воднага раствору шчолачы. У выніку маса арганічнага слоя паменшылася на 2,96 г. Такую ж сумесь масай 0,928 г цалкам спалілі, прадукты згарання прапусцілі праз лішак вапнавай вады і атрымалі 6,95 г асадку. Вылічыце масавыя долі рэчываў у зыходнай сумесі.
- 537.** Металічны натрый масай 4,6 г цалкам праграванаў з сумесцю, якая змяшчае этыленгліколь, бензілавы спірт і фенол. Які аб'ём (н. у.) газу вылучыўся пры гэтym?
- 538.** Пры дзеянні металічнага натрью на сумесь, якая змяшчае бензілавы спірт, фенол і этыленгліколь, вылучылася 1,12 дм<sup>3</sup> (н. у.) газу. Якая маса натрью прагравала?
- 539.** З бензолу масай 11,7 г па схеме:
- $$\text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow{\text{Br}_2, \text{FeBr}_3} \dots \xrightarrow{\text{КОН (ліш.), } t, p} \dots \xrightarrow{\text{HCl}} \dots$$
- атрымалі 6,77 г фенолу. Вызначце выхад прадукту рэакцыі на першай стадыі, калі сумарныя страты на другой і трэцій стадыях працэсу склалі 20 %.
- 540.** Які аб'ём 9,4%-нага па масе раствору фенолу ў этаноле (шчыльнасць раствора роўная 0,9 г/см<sup>3</sup>) павінен праграваць з лішкам металічнага натрью, каб вылучыўся вадарод аб'ёмам 5,6 дм<sup>3</sup> (н. у.)?
- 541.** Пры дзеянні на араматычнае злучэнне А масай 23,5 г канцэнтраванай азотнай кіслаты ўтвараецца рэчыва В, якое змяшчае тры нітрагруппы. Пры ўзаємадзеянні ўсяго рэчыва В, якое ўтварылася ў першым доследзе, з лішкам пітной соды вылучаецца вуглякіслы газ у колькасці, роўнай колькасці рэчыва В, і ўтвараецца соль С масай 50,2 г. Вызначце формулу рэчыва А, калі вядома, што выхад рэакцыі нітравання роўны 80 %. Прывядзіце структурныя формулы рэчываў А, В і С. Параўнайце кіслотныя ўласцівасці рэчываў А, В і вугальнай кіслаты.


### 3.3. АЛЬДЭГІДЫ

- 542.** Прывядзіце агульную формулу гамолагаў мурашынага альдэгіду.
- 543.** Пакажыце шарастрыжнёвую мадэль малекулы альдэгіду:




- 544.** Намалюйце схему перакрыцця атамных арбіталей пры ўтварэнні  $\sigma$ - і  $\pi$ -сувязей у малекуле метаналю. Пазначце тып гібрыдызацыі атама вугляроду. Размясціце наступныя малекулы: метанол, метаналь, фенол у парадку змяншэння даўжыні сувязі вуглярод—кісларод.
- 545.** Прывядзіце структурныя формулы і назвы ўсіх ізамерных альдэгідаў саставу  $C_5H_{10}O$ .
- 546.** Прывядзіце структурныя формулы ўсіх ізамерных альдэгідаў і кетонаў саставу  $C_4H_8O$ .
- 547.** Дайце назвы альдэгідам, структурныя формулы і мадэлі малекул якіх:











**548.** \*Прыведзены мадэлі малекул:



Дайце назвы ўсім прыведзеным рэчывам. Пакажыце рэчывы, якія з'яўляюцца ізамерамі. Пакажыце мадэлі малекул, якія змяшчаюць  $\pi$ -сувязь.

**549.** Сярод прыведзеных формул рэчываю пакажыце формулы насычаных альдэгідаў і прывядзіце іх назвы:






Сярод прыведзеных рэчываў пакажыце гамолагі рэчываў а), б) і в). Пакажыце формулы рэчываў, якія з'яўляюцца ізамерамі.

- 550.** У якіх агрэгатных станах пры тэмпературы  $25^{\circ}\text{C}$  знаходзяцца метаналь, этаналь, метанол, этанол? Чаму тэмпературы кіпення альдэгідаў значна ніжэй, чым спіртоў з такім жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле?
- 551.** Як змяніяецца растваральнасць у вадзе (пры  $20^{\circ}\text{C}$ ) у радзе альдэгідаў: этаналь; прапаналь; бутаналь; пентаналь? Чаму растворальнасць у вадзе этаналю вышэйшая, чым метаналю? Патлумачце свой адказ.
- 552.** Для альдэгідаў харектэрны рэакцыі далучэння. Якая сувязь вуглярод—кісларод ( $\sigma$ - або  $\pi$ -) разбураеца ў выніку дадзеных рэакцый? Патлумачце свой адказ.
- 553.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пакажыце ўмовы іх працякання і назавіце рэчывы, якія атрымліваюцца ў выніку далучэння вадароду: а) да метаналю; б) этаналю; в) 2-метылбутаналю; г) ацетону.
- 554.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пакажыце ўмовы іх працякання і апішыце з'явы, якія будуць назірацца пры акісленні аміячным растворам аксіду серабра (лішак): а) ацетальдэгіду; б) мурашынага альдэгіду.
- 555.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пакажыце ўмовы іх працякання і апішыце з'явы, якія будуць назірацца пры акісленні гідраксідам медзі(II): а) этаналю; б) бутаналю. Як атрымліваюць гідраксід медзі(II) для дадзенай рэакцыі? Прывядзіце ўраўненне рэакцыі і апішыце з'явы, якія будуць назірацца.

- 556.** У выніку награвання воднага раствору рэчыва **A** з гідраксідам медзі(ІІ) утвараюцца кіслата **B** і асадак чырвонага колеру. Пры прапусканні сумесі рэчыва **A** з вадародам над нагрэтым нікелевым каталізатарам утвараецца спірт **B**. Пры награванні **B** з канцэнтраванай сернай кіслатай утвараецца дыэтылавы эфір. Вызначце формулы рэчываў **A**—**B** і прывядзіце ўраўненні рэакций, апісаных у заданні.
- 557.** Прапануйце спосаб атрымання бромэтану з воцатнага альдэгіду ў дзве стадыі.
- 558.** Прапануйце два спосабы атрымання воцатнага альдэгіду з бромэтану.
- 559.** \*Бескаляровы газ **A** лягчэйшы за паветра, пры акісленні кіслародам у прысутнасці хларыдаў паладыю(ІІ) і медзі(ІІ) утварае злучэнне **B**. Пры прапусканні сумесі пары рэчыва **B** з вадародам над нікелевым каталізатарам утвараецца рэчыва **B**. Рэчыва **B** таксама можна атрымаць у выніку гідратацыі газу **A** ў прысутнасці сернай кіслаты. Пры награванні **B** з гідраксідам медзі(ІІ) утвараецца рэчыва **G**, якое афарбоўвае лакмус у чырвоны колер. Вызначце формулы рэчываў **A**—**G**. Прывядзіце ўраўненні рэакций, якія працякаюць.
- 560.** Рэчыва **A** ўступае ў рэакцыю «сярэбранага люстра» з утварэннем рэчыва **B**. **B** рэагуе з метанолам, утвараючы рэчыва **B**. Пры згаранні 1 моль **B** вылучаецца ў 1,5 раза больш вуглякілага газу, чым пры згаранні 1 моль **B**. Вызначце формулы рэчываў **A**—**B**. Прывядзіце ўраўненні рэакций, якія працякаюць.
- 561.** У выніку награвання воднага раствора рэчыва **A** з аміачным растворам аксіду серабра на сценках прабіркі ўтварыўся асадак (мал. 19).

Пакажыце спосаб атрымання рэчыва **A**:








Мал. 19






Мал. 20



**562.** \*У выніку награвання воднага раствору рэчыва А са свежаатрыманым гідраксідам медзі(ІІ) утварыўся асадак (мал. 20).


Пакажыце спосабы атрымання рэчыва А:



**563.** У выніку акіслення гамолага мурашынага альдэгіду масай 3,6 г аміячным растворам аксіду серабра атрыманы асадак масай 10,8 г. Вызначце малекулярную формулу альдэгіду. Прывядзіце ўсе магчымыя структурныя формулы і назвы альдэгідаў, якія маюць вызначаную вами малекулярную формулу.

**564.** У выніку акіслення гамолага воцатнага альдэгіду масай 1,45 г гідраксідам медзі(ІІ) пры награванні атрыманы чырвоны асадак масай 3,60 г. Вызначце формулу альдэгіду.

- 565.** У выніку акіслення гамолага воцатнага альдэгіду масай 0,75 г гідраксідам медзі(ІІ) (лішак) пры награванні атрыманы чырвоны асадак масай 7,20 г. Вызначце формулу альдэгіду.
- 566.** У выніку акіслення гамолага мурашынага альдэгіду масай 1,76 г аміячным растворам аксіду серабра атрымана кіслата масай 2,40 г. Вызначце формулу альдэгіду.
- 567.** У выніку гідрыравання гамолага мурашынага альдэгіду масай 2,610 г з выходам 75 % атрыманы спірт масай 2,025 г. Вызначце формулы альдэгіду і спірту і дайце назвы гэтым рэчывам.
- 568.** Рэчыва А ўтвараецца ў выніку ператварэння:




Рэчыва Б з'яўляеецца адзіным ізамерам рэчыва А. Тэмпература кіпення якога з рэчываю (А або Б) вышэй і чаму?

- 569.** \*Пры дзеянні вады на цвёрдае рэчыва А ўтвараецца газ (н. у.) Б лягчэйшы за паветра. Пры прапусканні Б праз гарачы водны раствор, які змяшчае серную кіслату і сульфат ртуці(ІІ), утвараецца арганічнае рэчыва В. Рэчыва В можна таксама атрымаць двухстадыйным сінтэзам. Спачатку рэчыва Б гідрыруюць на спецыяльных каталізатах. Пры гэтым утвараецца газ (н. у.) Г, які лягчэйшы за паветра. Затым сумесь газу Г і кіслороду паглынаюць водным растворам, які змяшчае сумесь  $\text{CuCl}_2$  і  $\text{PdCl}_2$ . Пры гэтым утвараецца рэчыва В.
- а) Прывядзіце структурныя формулы рэчываў А, Б, В і Г.
- б) Запішыце ўраўненні ўсіх апісаных у задачы рэакцый.
- в) Пры гідрыраванні рэчыва В утвараецца рэчыва Д, якое мае толькі адзін ізамер (рэчыва Е). Прывядзіце формулы і назвы рэчываў Д і Е, а таксама ўраўненне рэакцыі гідрыравання рэчыва Г.


**570.** У трох прабірках знаходзяцца водныя растворы этаполу, гліцэрыны і этаналю. З дапамогай якога аднаго рэактыву можна адрозніць гэтыя рэчывы? Прывядзіце ўраёненні рэакцый, пакажыце ўмовы іх працякання і эфекты, якія назіраліся.

**571.** \*Ажыццяўіце ператварэнні паводле схемы:




(водны раствор **D** не змяняе афарбоўку індыкатараў).


**572.** Ажыццяўіце ператварэнні паводле схемы:



**573.** Ажыццяўіце ператварэнні паводле схемы (**X** змяшчае медзь, **Y** мае малекулярную будову):




**574.** Ажыццяўіце ланцужок ператварэнняў:




**X** і **Z** змяшчаюць медзь (рэчыва **Z** чырвонага колеру). **Y** — арганічнае рэчыва.


**575.** Ажыццяўіце ланцужок ператварэнняў:




**576.** Ажыццяўіце ланцужок ператварэнняў:



**577.** \*Ажыццявіце ланцужок ператварэнняў:



**578.** Ажыццявіце ланцужок ператварэнняў:



**X** і **Z** — арганічныя рэчывы малекулярнай будовы.  
**Y** — медзьзмяшчальнае рэчыва.

**579.** У выніку акіслення аксідам медзі(II) насычанага ад-наатамнага спірту масай 3,70 г з выходам 60 % атрыманы альдэгід масай 2,16 г. Вызначце малекулярную формулу альдэгіду. Прывядзіце структурныя формулы ўсіх альдэгідаў і адпаведных спіртоў, якія задавальняюць умовам задачы.

**580.** У выніку акіслення аксідам медзі(II) насычанага ад-наатамнага спірту атрыманы альдэгід і медзь масай 2,56 г. Альдэгід, які ўтварыўся, акіслілі лішкам аміячнага раствору аксіду серабра і атрымалі кіслату масай 2,96 г. Вызначце формулы спірту, альдэгіду і кіслаты. Прывядзіце ўраўненні рэакцый, апісаных у заданні.


**581.** У выніку акіслення некаторага спірту масай 7,5 г аксідам медзі(II) 80 % ад зыходнай колькасці спірту ператварылася ў альдэгід. Пры ўзаемадзеянні атрыманага альдэгіду з лішкам аміячнага раствору аксіду серабра атрымана серабро масай 21,6 г. Вызначце формулы альдэгіду і спірту.

**582.** Да 0,96 г сумесі прапанолу-1 і невядомага альдэгіду дадалі аміячны раствор аксіду серабра, які змяшчае 5,8 г  $\text{Ag}_2\text{O}$ , і злёгку нагрэлі сумесь. Асадак, які ўтва-


рыгүсі, аддзяллі ад раствору, а аксід серабра, які не прарәагаваў, перавялі ў хларыд серабра. Маса атрыманага хларыду серабра ақазалася роўная 2,87 г. Вядома, што мольныя суадносіны альдегіду да спірту ў зыходнай сумесі складалі 3 : 1. Вызначце формулу альдегіду.

- 583.** Для паглынання вуглякілага газу, атрыманага ў выніку поўнага згарання гамолага мурашынага альдегіду масай 1,44 г, патрабуеца 64 г 5%-нага (па масе) раствору гідраксіду натрыю (утвараеца толькі кіслая соль). Вызначце малекулярную формулу альдегіду.
- 584.** Вызначце структурную формулу рэчыва, якое змяшчае 51,89 % вугляроду, 9,73 % вадароду і 38,38 % хлору (па масе). Пры ўзаемадзеянні гэтага рэчыва з водным растворам гідраксіду калію ўтвараеца прадукт, пры акісленні якога аксідам медзі(II) атрымліваеца кетон.
- 585.** Пры ўзаемадзеянні воднага раствору, які змяшчае сумесь метаналю і этаналю агульной масай 1,18 г, з лішкам аміячнага растворау аксіду серабра атрымана 8,64 г серабра. Вызначце масу метаналю ў зыходным растворы.
- 586.** У выніку акіслення 7,6 г сумесі двух насычаных ацыкличных аднаатамных спіртоў аксідам медзі(II) утварылася медзь масай 9,6 г. На атрыманую сумесь арганічных рэчываў падзейнічалі лішкам аміячнага растворау аксіду серабра і атрымалі 43,2 г серабра. Вызначце формулы спіртоў і іх колькасць у сумесі.
- 587.** Пры акісленні 80 г воднага растворау этанолу і фармальдэгіду лішкам падкісленага растворау  $\text{KMnO}_4$  атрымалі 15 г карбонавай кіслаты і газ, які з лішкам вапнавай вады ўтварае асадак масай 20 г. Вызначце масавыя долі спірту і альдегіду ў зыходным водным растворы.


**588.** Пры акісленні першасных спіртоў утвараюцца альдэгіды, якія далей могуць ператварацца ў карбонавыя кіслоты:



Пры акісленні другасных спіртоў утвараюцца кетоны, якія далей не акісялюцца:




Трацічныя спірты не акісялюцца:



Для акіслення спіртоў да альдэгідаў і кетонаў можна выкарыстоўваць аксід медзі(ІІ), які ўтвараецца пры награванні меднага дроту ў польмі спіртоўкі. У сваю чаргу альдэгіды пры награванні акісялюцца да карбонавых кіслот такімі акісяльнікамі, як  $\text{Ag}_2\text{O}/\text{NH}_3$  і  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .

- а) Запішыце ўраўненні рэакцый акіслення аксідам медзі(ІІ): 1) этанолу; 2) прапанолу-1; 3) прапанолу-2.
- б) Запішыце ўраўненні рэакцый акіслення этаналю  $\text{Ag}_2\text{O}/\text{NH}_3$  і  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  пры награванні.
- в) Запішыце ўраўненне рэакцыі акіслення злучэння:




аміячным растворам аксіду серабра.


- г) \*На колькаснае акісленне некаторай порцыі насычанага аднаатамнага спірту А да адпаведнага альдэгіду Б расходуецца аксід медзі(ІІ) масай 4 г. Пры награванні ўсяго альдэгіду Б, які ўтварыўся, з аміячным растворам аксіду серабра (лішак) утвараецца асадак масай 21,6 г. Прывядзіце формулы рэчываў А і Б. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія працяжалі.
- 589.** Сумесь метаналю і вадароду з адноснай шчыльнасцю па вадародзе 4,500 прапусцілі над каталізатарам, пасля чаго адносная шчыльнасць па вадародзе сумесі газаў, якая ўтварылася, вымерана пры  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , склала 5,625. Вылічыце аб'ёмныя долі рэчываў у зыходнай сумесі і выхад прадукту рэакцыі.
- 590.** Сумесь метаналю і вадароду з адноснай шчыльнасцю па вадародзе 5,200 прапусцілі над каталізатарам, пасля чаго яе адносная шчыльнасць па вадародзе, вымерана пры н. у., склала 3,172. Вылічыце аб'ёмныя долі рэчываў у канчатковай сумесі і выхад прадукту рэакцыі.
- 591.** \*Метанол з прымесямі метаналю (адносная шчыльнасць сумесі па вадародзе пры  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$  роўная 15,9) падверглі каталітычнаму дэгідрыраванню ў прысутнасці медзі. Малярная маса сумесі газаў, якая ўтварылася, пры  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$  склала 20,0 г/моль. Вызначце выхад прадукту рэакцыі.
- 592.** \*Невядомы альдэгід масай 6,88 г нагрэлі са свежаасаджанай завіссю, атрыманай пры ўздзеянні лішку шчолачы на 32,0 г сульфату медзі(ІІ). Асадак, які ўтварыўся, адфільтравалі і вытрымалі пры тэмпературе  $250\text{ }^{\circ}\text{C}$  да пастаянной масы, якая склала 14,72 г. Вызначце магчымую формулу альдэгіду.
- 593.** У выніку акіслення 0,05 моль арганічнага рэчыва водным растворам  $\text{KMnO}_4$  утварыліся  $\text{K}_2\text{CO}_3$  масай 2,300 г,  $\text{KHCO}_3$  масай 3,335 г,  $\text{MnO}_2$  масай 5,800 г і вада. Вызначце формулу арганічнага рэчыва.

**594.** Адным з сучасных прамысловых метадаў атрымання воцатнага альдэгіду з'яўляеца акісленне этылену хларыдам паладью ў прысутнасці хларыду медзі(II) і кіслароду паветра (Вакер-працэс). Дадзены працэс можна падзяліць на тры стадыі:

1. Акісленне этылену да этаналю:



2. Рэгенерацыя акісляльніка:



3. Акісленне хларыду медзі(I) назад да хларыду медзі(II):



- а) Запішыце сумарнае ўраўненне Вакер-працэсу.
- б) Як называюцца рэчывы, якія ўдзельнічаюць у хімічнай рэакцыі, але пры гэтым не расходуюцца? Прывядзіце формулы такіх рэчываў у Вакер-працэсе.
- в) Зыходзячы з ураўненнем рэакцыі, прыведзеных ва ўмовах дадзенай задачы, пакажыце найлепшыя мольныя суадносіны хларыдаў паладью і медзі(II) у водным растворы для Вакер-працэсу.
- г) Якім павінна быць маса хларыду паладью ў растворы з найлепшымі мольнымі суадносінамі рэагентаў, які змяшчае 54 г хларыду медзі(II)?
- д) Зыходзячы з ураўненнем рэакцыі, прыведзеных ва ўмовах задачы, пакажыце, у якіх аб'ёмных адносінах рэагуюць этылен і кісларод пры працяканні Вакер-працэсу.

Для сінтэзу этаналю ў прамысловых умовах сумесь этылену і кіслароду прапускаюць праз рэактар, які змяшчае раствор хларыдаў паладью і медзі(II), пры тэмпературы 130 °C і ціску 400 кПа. Сумесь газаў, якая ўтвараецца на выхадзе з рэактара, уключае этаналь, пару вады, а таксама этылен і кісларод, якія не прагрэагавалі. Этаналь і пару вады аддзяляюць, а сумесь этылену і кіслароду, якая не прагрэагавала, зноў вяртаюць у рэактар.

- е) Вызначце, які аб'ём (н. у.) паветра (з улікам пункта д)) спатрэбіцца для атрымання з яго кіслароду, неабходнага для сінтэзу этаналю ва ўказаным працэсе, калі аб'ём (н. у.) узятага для сінтэзу этылену роўны  $10 \text{ м}^3$ . Аб'ёмная доля кіслароду ў паветры роўная 21 %, а страты пры атрыманні кіслароду з паветра складаюць 18 %.
- ж) Вядома, што ступень ператварэння рэчываў у рэактары ў названых умовах складае 25 %. Вызначце масу этаналю, які ўтвараецца з этылену аб'ёмам (н. у.)  $10 \text{ м}^3$  і дастатковай колькасці кіслароду.
- з) Пакажыце масу этаналю, які ўтвараецца пасля другога цыкла.
- і) Колькі цыклаў сінтэзу прыйдзецца правесці, каб выхад прадукту рэакцыі склаў 82 %?
- 595.** На выкарыстанні ўраўнення гарэння заснавана методыка вызначэння малекулярных формул арганічных рэчываў — эўдыяметрыя. Эўдыяметрычная методыка ўключае чатыры вымярэнні аб'ёму газаў ( $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  і  $V_4$ ). Усе яны выконваюцца пры аднолькавых тэмпературах і ціску.

Для вызначэння формулы рэчыва змяшчаюць у градуіраваную эўдыяметрычную трубку, што дазваляе вымераць яго аб'ём (няхай ён роўны  $V_1$ ). Затым у трубку дадаюць залішнюю колькасць кіслароду да агульнага аб'ёму  $V_2$ . Пасля спальвання ўтворанай сумесі і канденсацыі пары вады зноў вымяраюць аб'ём газаў, якія засталіся ( $V_3$ ). Гэтыя газы ўстрэсваюць з лішкам раствору гідраксіду калію і вымяраюць аб'ём газу, які застаўся ( $V_4$ ).


У адным з экспериментаў дадзеная методыка ўжывалася для ўстанаўлення формулы альдэгіду, які змяшчае адзін атам кіслароду ў малекуле.


- а) Вызначце, якія газы кожны раз знаходзіліся ў эўдыяметрычнай трубцы на момант вымярэння аб'ёмаў  $V_2$ ,  $V_3$  і  $V_4$ .

- б) Вызначце малекулярную формулу альдэгіду, які падверглі аналізу, калі ў выніку вымірэнняў былі атрыманы наступныя дадзенныя:  $V_1 = 20 \text{ см}^3$ ,  $V_2 = 180 \text{ см}^3$ ,  $V_3 = 150 \text{ см}^3$ ,  $V_4 = 110 \text{ см}^3$ .
- в) Выведзіце агульныя формулы, якія дазваляюць вызначыць лік атамаў вугляроду ( $x$ ) і лік атамаў вадараду ( $y$ ) у малекуле альдэгіду, які змяшчае адзін атам кіслароду, па выніках вымірэння аб'ёмаў  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  і  $V_4$ .

### 3.4. КАРБОНАВЫЯ КІСЛОТЫ




- 596.** Прыведзіце формулы насычанай аднаасноўнай, двухасноўнай і ненасычанай (якая змяшчае двойную сувязь  $\text{C}=\text{C}$ ) аднаасноўнай карбонавых кіслот, у малекулах якіх маецца трох атамы вугляроду.
- 597.** Прыведзіце формулу ненасычанай карбонавай кіслаты саставу  $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$ , здольнай існаваць у выглядзе *цыс*-, *транс*-ізамераў.
- 598.** Прыведзіце структурныя формулы ўсіх ізамерных двухасноўных араматычных карбонавых кіслот, якія змяшчаюць восем атамаў вугляроду ў малекулах.
- 599.** Прыведзіце агульную формулу гамолагаў воцатнай кіслаты.
- 600.** Ці могуць з'яўляцца насычанымі нецыклічнымі аднаасноўнымі карбонавымі кіслотамі злучэнні саставу  $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ ,  $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ ,  $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$ ,  $\text{C}_{14}\text{H}_{30}\text{O}_2$ ?
- 601.** Вызначце шарастрыжнёвыя мадэлі малекул карбонавых кіслот:





Прывядзіце назвы гэтых кіслот.





**602.** Дайце назвы кіслотам, формулы якіх:








**603.** Прывядзіце структурныя формулы і назвы па сістэматычнай наменклатуре ўсіх ізамерных карбонавых кіслот саставу  $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$ .


**604.** Прывядзіце структурныя формулы ўсіх складаных эфіраў, ізамерных: а) воцатнай кісласе; б) прапанавай кісласе.

**605.** Сярод прыведзеных рэчываў пакажыце формулы: а) ізамераў; б) гамолагаў рэчыва 1); в) гамолагаў рэчыва 2):





**606.** \*На малюнку прыведзена мадэль малекулы саліцылавай кіслаты:




Прывядзіце структурныя формулы ізамераў саліцылавай кіслаты, якія змяшчаюць бензольнае кольца і карбаксільную або альдегідную группу.

**607.** Прывядзіце структурныя формулы кіслот, назвы якіх: акрылавая; пальміцінавая; ліналенавая; лінолевая; алеінавая; стэрарынавая. Пакажыце сярод гэтых кіслот гамолагі. Якія з прыведзеных кіслот абясколерваюць бромную ваду? У выніку гідрыравання якіх кіслот утвараецца стэрарынавая кіслата?


**608.** У якіх агрэгатных станах пры тэмпературы  $25^{\circ}\text{C}$  знаходзяцца мурашыная, воцатная, прапанавая, пальміцінавая і стэрарынавая кіслоты? Чаму тэмпературы кіпення карбонавых кіслот значна вышэй, чым у альдэгідаў з такім жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле?

- 609.** Мурашыная, воцатная і прапанавая кіслоты змешваюцца з водой у любых супадносінах. Якія яшчэ неабмежавана растваразельныя ў водзе арганічныя рэчывы вам вядомы? Што агульнага ў структуры ўсіх гэтых рэчываў?
- 610.** Адлюструйце схему ўтварэння вадародных сувязей паміж: а) дзвюма малекуламі мурашынай кіслаты; б) малекулай мурашынай кіслаты і малекулай вады.
- 611.** За кошт утварэння вадародных сувязей у пары воцатная кіслата існуе ў выглядзе сумесі асобных малекул і цыклічных дымераў:




Пры некаторай тэмпературе адносная шчыльнасць па вадародзе пары воцатной кіслаты роўная 39. Вызначце, колькі малекул дымера прыпадае на 100 малекул манамера ў пары пры гэтых умовах.

- 612.** За кошт утварэння вадародных сувязей у пары воцатная кіслата існуе ў выглядзе сумесі асобных малекул і цыклічных дымераў:



Выпарылі па 1 г воцатной кіслаты і метылфарміяту ( $\text{HCOOCH}_3$ ).

- а) Порцыя якога рэчыва зойме большы аб'ём у пары?  
 б) Адносная шчыльнасць пары якога рэчыва будзе большая?
- 613.** За кошт утварэння вадародных сувязей у пары воцатная кіслата існуе ў выглядзе сумесі асобных малекул і цыклічных дымераў:




Адзін з ізамераў воцатнай кіслаты (рэчыва А) належыць да класа складаных эфіраў.


Вышарылі па адным граме рэчыва А і воцатнай кіслаты. Аб'ём пары воцатнай кіслаты, вымераны пры некаторай тэмпературе і ціску, аказаўся ў 1,4 раза меншы за аб'ём пары рэчыва А, вымеранага пры такіх жа ўмовах.

- a) Вылічыце адносную шчыльнасць пары рэчыва А і воцатнай кіслаты па вадародзе ва ўмовах праведзенага эксперыменту.
  - б) Якая колькасць малекул манамера прыпадае на 100 малекул дымера ў пары воцатнай кіслаты ва ўмовах апісанага эксперыменту?
- 614.** Пры некаторай тэмпературе ў пары мурашынай кіслаты на 10 малекул манамера прыходзіцца 3 малекулы дымера. У колькі разоў аб'ём пары, атрыманай пры выпарэнні 1 моль мурашынай кіслаты, меншы, чым аб'ём пары, атрыманай пры выпарэнні 1 моль цыклексану.
- 615.** \*У газавай фазе воцатная кіслата існуе ў выглядзе раўнаважной сумесі манамера і дымера. Пры  $50^{\circ}\text{C}$  у сасудзе аб'ёмам  $500 \text{ см}^3$  ціск некаторай колькасці пары воцатнай кіслаты склаў  $5,92 \text{ кПа}$ . Пасля заканчэння вымярэння ціску пара была скандэнсавана і вадкасць адціравана растворам гідраксіду барью. На цітраванне было зрасходавана  $22,60 \text{ см}^3$  раствору з малярнай канцэнтрацыяй  $0,0413 \text{ моль/дм}^3$ . Вылічыце ступень дысацыяцыі дымера пры названых умовах.
- 616.** Напішыце ўраўненні рэакцый (у малекулярнай і іоннай формах) узаемадзеяння воцатнай кіслаты з наступнымі рэчывамі: а) алюміній; б) аксід магнію; в) гідраксід натрыю; г) гідракарбанат кальцыю.

- 617.** Запішыце ўраіненні рэакцый паміж: а) прапанолам-1 і мурашынай кіслатой; б) гліцэрыйнай і стэарынавай кіслатой.
- 618.** Чаму мурашыная кіслата ўступае ў рэакцыю «сярэбранага люстра», а воцатная — не? Запішыце ўраіненне рэакцыі мурашынай кіслаты з аміячным растворам аксіду серабра і свежаатрыманым гідраксідам медзі(ІІ) пры награванні. Апішыце з'явы, якія назіраліся.
- 619.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:



- 620.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:
- $$1,2\text{-дыхлорэтан} \rightarrow \text{ацэтылен} \rightarrow \text{воцатны альдэгід} \rightarrow \\ \rightarrow \text{этанавая кіслата} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa}.$$
- 621.** \*Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:
- $$\text{CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CHO} \rightarrow \text{CH}_3-\text{COOH} \rightarrow \\ \rightarrow \text{CH}_2\text{Cl}-\text{COOH} \rightarrow (\text{CH}_2\text{Cl}-\text{COO})_2\text{Cu}.$$
- 622.** \*Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:




Рэчыва **X** — соль.


- 623.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:
- $$\text{C}_2\text{H}_4 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{X}_1 \xrightarrow{\text{NaOH}/\text{H}_2\text{O}} \text{X}_2 \xrightarrow{\text{CuO}, t} \begin{array}{c} \text{X}_3 \\ \swarrow \\ \text{X}_4 \end{array} \xrightarrow{\text{Cu(OH)}_2, t} \dots \\ \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ (канц.)}} \dots$$

- 624.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:
- $$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \qquad | \\ \text{Br} \qquad \text{OH} \end{array} \xrightarrow{\text{HBr}} \text{A} \xrightarrow{2\text{KOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, t} \text{B} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{Hg}^{2+}, \text{H}^+} \text{C} \xrightarrow{\begin{array}{l} \text{Ag}_2\text{O}, \text{NH}_3 \\ \diagdown \\ \text{H}_2/\text{Ni} \end{array}} \dots$$


**625.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:



**626.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:




**627.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:



**628.** Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:


этанол  $\rightarrow$  этэн  $\rightarrow$  воцатны альдэгід  $\rightarrow$   
 $\rightarrow$  воцатная кіслата  $\rightarrow$  хлорвоцатная кіслата.

**629.** \*Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:




калі вядома, што першае рэчыва — альдэгід, а рэчыва **X** не акісляецца  $\text{KMnO}_4$  у прысутнасці сернай кіслаты ў звычайных умовах.

**630.** \*Ажыццявіце ператварэнні паводле схемы:



калі вядома, што рэчыва **X** акісляецца  $\text{KMnO}_4$  у прысутнасці сернай кіслаты. Запішыце формулы ўсіх монахлорвытворных, якія ўтвараюцца на апошняй стадыі, і пакажыце іх лік без уліку стэрэаізамераў.

- 631.** Вуглевадарод А лягчайшы за паветра (н. у.). Пры далучэнні да малекулы А малекулы вады ўтвараеца вадкасць (н. у.) Б. Пры ўзаемадзеянні Б з натрыем вылучаеца гаручы газ В. Б рэагуе з карбонавай кіслатой Г саставу  $C_nH_{2n}O_2$ , утвараючы рэчыва Д. Пры згаранні 1 моль Д вылучаеца ў 1,5 раза больш вуглякілага газу, чым пры згаранні 1 моль Б. Вызначце формулы рэчываў А—Д. Прывядзіце ўраўненні апісаных рэакцый.
- 632.** Рэчыва А саставу  $C_5H_{12}O$ , якое мае неразгалінаваны вугляродны шкілет, рэагуе з металічным натрыем з утварэннем арганічнага рэчыва Б, акіслеца аксідам медзі(II) пры награванні з утварэннем арганічнага прадукту В. Пры дэгідратацыі рэчыва А ўтвараеца алкен Г, здольны існаваць у выглядзе *цыс*- і *транс*-ізамераў.
- Прывядзіце формулы і назвы *цыс*- і *транс*-ізамераў алкену Г.
  - Прывядзіце структурныя формулы рэчываў А, Б і В.
  - Запішыце ўраўненні ўсіх апісаных у задачы рэакцый і пакажыце ўмовы іх працякання.
  - Рэчыва Д з'яўляеца ізамерам рэчыва А. Рэчыва Д рэагуе з металічным натрыем, але не можа падвяргнацца ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі з утварэннем алкену з такім жа, як у Д, вугляродным шкілетам. Прывядзіце структурную формулу рэчыва Д (адказ патлумачце).
  - Ажыццяўіце ланцужок ператварэнняў:
- $$D \xrightarrow{+CuO, t} \dots \xrightarrow{+Cu(OH)_2, t} \dots \xrightarrow{+CH_3OH/H^+, t} E.$$
- Прывядзіце структурную формулу ізамера рэчыва Е, які мае неразгалінаваны вугляродны шкілет і афарбоўвае лакмус у ружовы колер.
- 633.** Вызначце сцвярджэнні, справядлівыя для рэчыва, формула якога:



1	ужываецца ў харчовай прамысловасці
2	выцясняе вугальную кіслату з солей
3	у адрозненне ад этанолу рэагуе з растворам гідраксіду натрыва
4	афарбоўвае фенолфталеін у малінавы колер
5	можа быць атрымана шляхам далучэння вады да этылену
6	рэагуе з меддзю з вылучэннем вадароду
7	пры пакаёвай тэмпературы змешваецца з вадой у любых суадносінах
8	афарбоўвае лакмус у чырвоны колер
9	тэмпература кіпення вышэй, чым у метылфарміяту

- 634.** У вадзе аб'ёмам 200 мл растворылі ацэтат натрыва масай 41 г. Вызначце масавую долю солі ў атрыманым растворы (шчыльнасць вады роўная 1 г/мл).
- 635.** Якую масу фарміяту калію і які аб'ём вады неабходна ўзяць для прыгатавання 200 г раствору з масавай доляй солі, роўнай 7 % ?
- 636.** У 1 л вады растворылі 168 л (н. у.) фармальдэгіду. Вызначце масавую долю альдэгіду ў атрыманым растворы.
- 637.** Да 250 г 40%-нага (па масе) раствору фарміяту натрыва дадалі 100 г 15%-нага раствору гэтай жа солі. Вызначце масавую долю фарміяту натрыва ў растворы, які ўтварыўся.
- 638.** У вадзе аб'ёмам 150 мл растворылі трывідрат ацэтату натрыва масай 136 г. Вызначце масавую долю ацэтату натрыва ў атрыманым растворы.
- 639.** Якую масу трывідрату ацэтату натрыва і які аб'ём вады неабходна ўзяць для прыгатавання 500 г раствора з масавай доляй ацэтату натрыва, роўнай 24,6 % ?

- 640.** Які аб'ём вады неабходна дадаць да 200 мл 60%-най воцатнай кіслаты (шчыльнасць раствору 1,063 г/мл), каб атрымаць раствор з масавай доляй воцатнай кіслаты 9,0 % ?
- 641.** Вызначце аб'ёмы раствора воцатнай кіслаты (шчыльнасць 1,064 г/мл, масавая доля кіслаты 90,0 %) і вады, неабходныя для прыгатавання раствора аб'ёмам 250 мл з масавай доляй кіслаты 20,0 % (шчыльнасць раствора роўная 1,025 г/мл).
- 642.** Пры выпарванні 20%-нага (па масе) раствора ацэтату натрыю маса раствора паменшылася на 50 г і стала роўна 190 г. Вызначце масавую долю солі ў растворы, які ўтварыўся.
- 643.** Якая масавая доля мурашынай кіслаты ў растворы, атрыманым пры дадаванні 50 мл вады да 200 мл 60%-нага (па масе) раствора мурашынай кіслаты (шчыльнасць 60%-нага раствора роўная 1,136 г/мл)?
- 644.** Які аб'ём (н. у.) мурашынага альдэгіду неабходна растворыць у 200 мл вады, каб атрымаць раствор з масавай доляй альдэгіду 15 % ?
- 645.** Які аб'ём (н. у.) мурашынага альдэгіду неабходна растворыць у 250 мл 10%-нага (па масе) раствора мурашынага альдэгіду (шчыльнасць раствора роўная 1,022 г/мл), каб масавая доля альдэгіду ў растворы павялічылася ў два разы?
- 646.** У выніку выпарвання 14%-нага (па масе) раствора фарміяту калію маса раствора паменшылася на 35 г, а масавая доля солі склада 20 %. Вызначце масу зыходнага раствора.
- 647.** Пры награванні 100 г раствора з масавай доляй фармальдэгіду 8,0 % утварыўся раствор масай 89 г з масавай доляй альдэгіду 7,3%. Вызначце масу вады, якая выпарылася, і аб'ём альдэгіду, які вылучыўся (н. у.).

**648.** Для прыгатавання сталовага воцату, у якім масавая доля  $\text{CH}_3\text{COOH}$  складае 9 %, можна выкарыстоўваць воцатную эсенцыю ( $\omega(\text{CH}_3\text{COOH}) = 80 \%$ ). Вылічыце, якую масу вады варта дадаць да воцатнай эсэнцыі масай 45 г для прыгатавання сталовага воцату.

**649.** У герметычны сасуд змясцілі дзве шклянкі. У першай шклянцы знаходзіўся лішак канцэнтраванай сернай кіслаты, у другім — насычаны раствор фарміяту натрыва (масавая доля рэчыва ў насычаным растворы складала 36 %). Праз некаторы час за кошт паглынання вады сернай кіслатой з другога раствора ў асадак выпаў  $\text{HCOONa}$  масай 6,3 г. Вылічыце, наколькі пры гэтым змянілася маса першай шклянкі.

**650.** Воцатны ангідрыд  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  лёгка ўзаемадзейнічае з вадой, утвараючы воцатную кіслату:




Які аб'ём вады варта дадаць да 20,4 г воцатнага ангідрыду, каб атрымаць 30% -ны (па масе) водны раствор воцатнай кіслаты?

**651.** Воцатны ангідрыд  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  лёгка ўзаемадзейнічае з вадой, утвараючы воцатную кіслату:



Які аб'ём вады варта дадаць да 51 г воцатнага ангідрыду, каб атрымаць 10% -ны (па масе) раствор воцатнага ангідрыду ў воцатнай кіслаце?

**652.** Воцатны ангідрыд  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  лёгка ўзаемадзейнічае з вадой, утвараючы воцатную кіслату:



Які аб'ём воднага раствора воцатнай кіслаты з масавай доляй  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , роўнай 60 % ( $\rho = 1,06 \text{ г/мл}$ ), варта дадаць да 220 г раствора воцатнага ангідрыду ў воцатнай кіслаце з масавай доляй  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ , роўнай 30 %, каб атрымаць 15% -ны раствор воцатнага ангідрыду?

- 653.** Воцатны ангідрыд  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  лёгка ўзаемадзейнічае з вадой, утвараючы воцатную кіслату:



Які аб'ём воднага раствору воцатной кіслаты з масавай доляй  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , роўнай 24 % ( $\rho = 1,03$  г/мл), варта дадаць да 300 г раствора воцатнага ангідрыду ў воцатной кіслате з масавай доляй  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ , роўнай 45 %, каб атрымаць 90%-ны водны раствор воцатной кіслаты?

- 654.** Воцатны ангідрыд  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  лёгка ўзаемадзейнічае з вадой, утвараючы воцатную кіслату:



Якую масу 40%-нага (па масе) раствора воцатнага ангідрыду ў воцатной кіслате неабходна дадаць да 120 г 70%-нага раствора воцатной кіслаты ў вадзе, каб атрымаць 15%-ны раствор воцатнага ангідрыду?

- 655.** Воцатны ангідрыд  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  лёгка ўзаемадзейнічае з вадой, утвараючы воцатную кіслату:



Якую масу 40%-нага (па масе) раствора воцатнага ангідрыду ў воцатной кіслате неабходна дадаць да 120 г 15%-нага раствора воцатной кіслаты ў вадзе, каб атрымаць 40%-ны раствор воцатной кіслаты ў вадзе?

- 656.** Ацэтат натрыва ўтвараецца ў выніку рэакцыі «гашэння» пітной соды ( $\text{NaHCO}_3$ ) вінным воцатам. Такая рэакцыя адбываецца ў працэсе прыгатавання цеста. Які аб'ём 8%-нага віннага воцату спатрэбіцца для таго, каб пагасіць пітную соду масай 4,2 г? Які аб'ём вуглякілага газу (н. у.) пры гэтым вылучыцца? Вылічыце масавую долю ацэтату натрыва ў атрыманым растворы. Шчыльнасць 8%-нага раствора воцатной кіслаты роўна  $1,01$  г/см<sup>3</sup>.

- 657.** Які аб’ём 8%-нага віннага воцату і якая маса пітной соды спатрэбяцца для атрымання трыгідрату ацэтату натрыю масай 34 г? Шчыльнасць 8%-нага раствору воцатнай кіслаты роўная  $1,01\text{ г}/\text{см}^3$ .
- 658.** Для атрымання трыгідрату ацэтату натрыю без выпарвання раствора можна выкарыстоўваць наступную методыку. Да пітной соды масай 42 г дадаюць 70%-ную воцатную эсенцыю да спынення выдзялення газу і невялікую колькасць дыстыляванай вады. Вылічыце масу воцатнай эсенцыі і аб’ём вады, якія спатрэбяцца для атрымання трыгідрату ацэтату натрыю па апісанай методыцы.
- 659.** Пры акісленні 100 г раствора фармальдэгіду і этанолу ў вадзе лішкам  $\text{KMnO}_4$ , падкісленага сернай кіслатой, атрымалі 30 г карбонавай кіслаты і газ, які з лішкам  $\text{Ba(OH)}_2$  дае 20 г асадку. Вызначце масавыя долі рэчываў у зыходным растворы.
- 660.** Для нейтралізацыі 150 г воднага раствора сумесі мурашынай і воцатнай кіслот спатрэбілася 243,5 мл 15%-нага (па масе) раствора гідраксіду калію (шчыльнасць раствора роўная  $1,15\text{ г}/\text{мл}$ ). Пасля выпарвання атрыманага раствора атрымалі астатац масай 68,6 г. Вызначце масавыя долі кіслот у зыходным растворы.
- 661.** 32 г раствора фенолу і воцатнай кіслаты ў дыэтылавым эфіры падзялілі на дзве роўныя часткі. Пры дадаванні да першай часткі лішку натрыю вылучыўся газ аб’емам 493 мл (н. у.). Да другой часткі дадавалі 5%-ны (па масе) раствор гідракарбанату натрыю да спынення выдзялення газу. Пры гэтым зрасходавалі 20,16 г раствора. Вылічыце масавыя долі фенолу і воцатнай кіслаты ў зыходным растворы.
- 662.** На нейтралізацыю 13,3 г сумесі воцатнай кіслаты, ацэтальдэгіду і этанолу затрачана 16,0 г 25%-нага (па масе) раствора гідраксіду натрыю. Пры ўзаемадзеянні такой жа колькасці сумесі з лішкам калію вылучыла-

ся  $1,68 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. Вылічыце масавыя долі рэчываў у зыходнай сумесі.

- 663.** У выніку паглынання лішкам вапнавай вады вуглякілага газу, які ўтварыўся пры поўным згаранні  $3,48 \text{ г}$  сумесі мурашынай, воцатнай і шчаўевай кіслот, утвараецца асадак масай  $9,0 \text{ г}$ . Для нейтралізацыі такой жа масы сумесі кіслот патрабуецца  $39,2 \text{ г}$   $10\%$ -нага (па масе) раствору гідраксіду калію. Вылічыце масавыя долі кіслот у сумесі.
- 664.** На  $90,6 \text{ см}^3$   $35\%$ -нага (па масе) раствору (шчыльнасць  $1,05 \text{ г}/\text{см}^3$ ) аднаасноўнай насычанай карбонавай кіслаты падзейнічалі лішкам гідракарбанату натрыю. Аб'ём газу, які вылучыўся, склаў  $10,08 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вызначце формулу кіслаты.
- 665.** Пры дзеянні лішку натрыю на  $3,32 \text{ г}$  сумесі гліцэріны і насычанай ацыклічнай аднаасноўнай карбонавай кіслаты вылучаецца газ аб'ёмам  $784 \text{ мл}$  (н. у.). Кіслата, выдзеленая з першапачатковай сумесі, можа ўступіць у рэакцыю этэрыфікацыі з сумесцю бутанолу-2 і 2-метылпрапанолу-1 агульнай масай  $2,96 \text{ г}$ . Вызначце формулу кіслаты.
- 666.** З пэўнай колькасці насычанага аднаатамнага спірту можна атрымаць альбо  $18 \text{ г}$  альдэгіду, альбо  $14 \text{ г}$  алкену. Якую масу складанага эфіру можна атрымаць з паказанай колькасці спірту і воцатнай кіслаты масай  $12 \text{ г}$ , калі выхад прадукту рэакцыі складзе  $86\%$ ?
- 667.** Пры дзеянні лішку натрыю на  $13,8 \text{ г}$  сумесі этылавага спірту і аднаасноўнай арганічнай кіслаты вылучаецца  $3,36 \text{ л}$  газу (н. у.), а пры дзеянні на туую ж сумесь лішку насычанага раствора гідракарбанату натрыю —  $1,12 \text{ л}$  газу (н. у.). Вызначце формулу арганічнай кіслаты і масавыя долі рэчываў у зыходнай сумесі.
- 668.** Пры награванні  $25,8 \text{ г}$  сумесі этылавага спірту і воцатнай кіслаты ў прысутнасці канцэнтраванай сернай


кіслаты было атрымана 14,08 г складанага эфіру. Пры поўным спальванні такой жа сумесі спірту і кіслаты ўтварылася 23,4 мл вады. Знайдзіце масавыя долі рэчываў у зыходнай сумесі і вылічыце, з якім выхадам працякала рэакцыя этэрыфікацыі.

- 669.** Пры награванні сумесі этанолу і воцатнай кіслаты ў прысутнасці сернай кіслаты атрымалі этылацэтат масай 13,2 г (выхад роўны 60 %). Пры дзеянні лішку гідракарбанату натрыю на такую ж сумесь утварыўся газ аб'ёмам 7,84 л (н. у.). Вызначце масы рэчываў у зыходнай сумесі. Якое рэчыва ўзята ў лішку?
- 670.** Порцыю першаснага насычанага аднаатамнага спірту падзялілі на дзве роўныя часткі. Пры акісленні першай часткі атрымалі 33,67 г насычанай карбонавай кіслаты (выхад роўны 70 %). Пры ўзаемадзеянні атрыманай карбонавай кіслаты з другой часткай спірту атрымалі складаны эфір масай 44,86 г (выхад — 85 %). Знайдзіце масу порцыі спірту.
- 671.** Пры акісленні альдэгіду атрымалі аднаасноўную карбонавую кіслату саставу  $C_xH_yO_2$ . Пры ўзаемадзеянні атрыманай кіслаты масай 28,06 г з этанолам з выхадам 80 % утварыўся складаны эфір масай 27,60 г. Прывядзіце назву карбонавай кіслаты.
- 672.** Пры акісленні альдэгіду саставу  $C_nH_{2n}O$  лішкам раствору  $Ag_2O$  атрымана 10,8 г серабра, а таксама кіслата, якая ў рэакцыі з этанолам утварае 2,2 г эфіру (выхад рэакцыі этэрыфікацыі роўны 50 %). Вызначце формулу альдэгіду.
- 673.** Метанол масай 6,0 г падверглі каталітычнаму акісленню. Пры гэтым утварылася сумесь рэчываў, якая не змяшчае  $CO_2$ . Вядома, што атрыманая сумесь з лішкам аміячнага раствору аксіду серабра ўтварае 43,2 г асадку. Пры ўзаемадзеянні такой жа колькасці сумесі з гідракарбанатам натрыю вылучаецца газ аб'ёмам 2,24  $dm^3$  (н. у.). Вылічыце, колькі працэнтаў метанолу не падверглася акісленню.

- 674.** Пры моцным награванні ў прабірцы сумесі, якая складаецца з цвёрдага гідраксіду натрыю і натрыевай солі воцатнай кіслаты, вылучаецца газападобны метан, а ў прабірцы застаецца цвёрдае белае рэчыва, у якім масавыя долі натрыю, вугляроду і кіслароду роўныя адпаведна  $43,4\%$ ,  $11,3\%$  і  $45,3\%$ .
- Вызначце формулу цвёрдага прадукту дадзенай рэакцыі.
  - Складзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякае.
  - Які максімальны аб'ём метану (н. у.) можна атрымаць пры прапальванні сумесі, якая складаецца з  $100\text{ g}$  гідраксіду натрыю і  $100\text{ g}$  натрыевай солі воцатнай кіслаты?
- 675.** Раствор рэчыва X у  $3,00\text{ g}$  воцатнай кіслаты спалілі ў кіслародзе. Пры гэтым зрасходавана  $2,352\text{ dm}^3$  кіслароду (н. у.). У выніку ўтварыліся толькі  $\text{CO}_2$  масай  $4,84\text{ g}$  і вада масай  $1,98\text{ g}$ .
- На падставе прыведзеных дадзеных вызначце рэчыва X і яго масу ў зыходным растворы.
  - Напішыце чатыры ўраўненні рэакцый, якія характерызуюць асноўныя хімічныя ўласцівасці рэчыва X.
- 676.** Цынкавую пласцінку масай  $40\text{ g}$  апусцілі ў  $300\text{ g}$  раствору з масавай доляй воцатнай кіслаты  $10\%$  і вытрымлівалі да поўнага спынення рэакцыі. Затым гэтую пласцінку змясцілі ў раствор нітрату аднавалентнага металу. Праз некаторы час маса пласцінкі стала роўная  $38,85\text{ g}$ , а маса нітрату цынку ў растворы склада  $18,9\text{ g}$ . Вызначце метал.
- 677.** Алюмініевую пласцінку масай  $50\text{ g}$  апусцілі ў раствор  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (маса раствора  $36\text{ g}$ ) з масавай доляй кіслаты  $10\%$  і вытрымлівалі да поўнага спынення рэакцыі. Затым пласцінку вынялі і вытрымалі ў растворы сульфату медзі(II) масай  $150\text{ g}$ . У выніку гэтых аперацый маса пласцінкі стала роўная  $52,5\text{ g}$ . Вызначце састаў пласцінкі ў масавых долях і масавую долю сульфату алюмінію ў растворы, які ўтварыўся.

### 3.5. СКЛАДАНЫЯ ЭФІРЫ. ТЛУШЧЫ









**678.** Вызначце, да якіх класаў арганічных рэчываў можна аднесці злучэнні, мадэлі малекул якіх:



**679.** Напішыце формулы рэчываў: а) этылпрапанаату; б) метылфарміяту; в) этылавага эфіру 3-метылбутанавай кіслаты; г) метылавага эфіру прапенавай кіслаты; д) фенілацэтату. Для кожнага выпадку прывядзіце формулу і назну адной карбонавай кіслаты, ізамернай дадзенаму складанаму эфіру.

**680.** Прывядзіце структурныя формулы двух складаных эфіраў, малярныя масы якіх роўныя 74 г/моль.


- 681.** Напішыце структурныя формулы ўсіх злучэнняў саста-  
ву  $C_4H_8O_2$ , якія адносяцца да класа складаных эфіраў  
альбо карбонавых кіслот. Назавіце гэтыя рэчывы.
- 682.** Прывядзіце два варыянты назвы складаных эфіраў,  
формулы якіх:




Вызначце, якія з прыведзеных рэчывіаў могуць усту-  
паць у рэакцыі полімерызацыі. Прывядзіце ўраўненні  
адпаведных рэакцый.

- 683.** Адносная шчыльнасць пары складанага эфіру па вада-  
родзе роўная 37. Напішыце магчымую структурную  
формулу складанага эфіру і структурныя формулы пяці  
яго ізамераў, якія адносяцца да розных класаў арганіч-  
ных рэчывіаў.
- 684.** Напішыце ўраўненні рэакцый кіслотнага і шчолачна-  
га (лішак  $NaOH$ ) гідролізу рэчывіаў:

a) прапілфарміяту;











- 685.** Напішыце структурныя формулы мона- і дыацэтатаў этыленгліколю. Якое з рэчываў можа ўступаць у рэакцыю этэрыфікацыі? Прывядзіце ўраўненне гэтай рэакцыі.
- 686.** Знайдзіце адпаведнасць паміж рэчывам і прадуктам (-амі), у вытворчасці якога (-іх) гэта рэчыва выкарыстоўваецца:

Алей	 Лаўсан
Этыленгліколь	 МАРГАРЫН
Тэрэфталевая кіслата	 АНТЫФРЫЗ
	 AQUA

- 687.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх з метылацэтату можна атрымаць фармальдэгід.
- 688.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх з пропілацэтату і неарганічных рэчываў можна атрымаць ізапрапілацэтат.
- 689.** Напішыце ўраўненні рэакцый, пры дапамозе якіх з 1-бромпрапану і неарганічных рэчываў можна атрымаць ізапрапілпрапанаат.
- 690.** Пры поўным гідролізе складанага эфіру ўтвараюцца арганічныя рэчывы А і Б, прычым хімічная колькасць рэчыва А ў два разы больш, чым хімічная колькасць рэчыва Б. Вызначце магчымыя формулы складанага эфіру:



Складзіце ўраўненні рэакцый гідролізу.

- 691.** Альдэгід А мае маларную масу менш 45 г/моль, пры гідрыраванні ўтварае рэчыва В з маларнай масай больш 45 г/моль. Пры акісленні А дыхраматам калію можа быць атрымана арганічнае рэчыва С, водны раствор якога афарбоўвае лакмус у чырвоны колер. Пры награванні В з С у прысутнасці сернай кіслаты ўтвараюцца лёгкакіпчая вадкасць D і неарганічнае рэчыва Е.

Прапануйце формулы рэчываў А—Е. Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 692.** Арганічнае рэчыва А з'яўляецца складаным эфірам. Пры гідролізе А ўтвараюцца рэчывы Б і В. Рэчыва Б уступае ў рэакцыю «сярэбранага люстра». Рэчыва В — спірт, які не акісляецца хромавай кіслатой без разбурання вугляроднага шкілета. Прапануйце формулы рэчываў А—В. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 693.** Арганічнае рэчыва А з'яўляецца складаным эфірам. Пры гідролізе А ўтвараюцца рэчывы Б і В. Рэчыва Б уступае ў рэакцыю «сярэбранага люстра», а рэчыва В — не. Пры дзеянні В на раствор соды адбываецца бурнае вылучэнне газу. Прапануйце формулы рэчываў А—В. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 694.** Пры гідролізе складанага эфіру ўтвараецца аднолькавая колькасць (моль) рэчываў А і Б. Пры поўным згаранні рэчыва А ўтвараецца 1,0 г вуглякіслага газу. Пры поўным згаранні рэчыва Б — 2,0 г вуглякіслага газу. Прывядзіце не менш чым дзве магчымыя формулы складанага эфіру. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 695.** Малярная маса складанага эфіру роўная 116 г/моль. Пры гідролізе гэтага эфіру ўтвараюцца аднолькавыя колькасці (моль) кіслаты і спірту. Пры згаранні ўсяго атрыманага спірту ўтвараецца столькі ж вуглякіслага газу, колькі і пры згаранні ўсёй кіслаты. Прывядзіце дзве магчымыя формулы складанага эфіру. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 696.** Малярная маса складанага эфіру роўная 88 г/моль. Пры гідролізе гэтага эфіру ўтвараюцца аднолькавыя колькасці (моль) кіслаты і спірту. Пры згаранні ўсяго атрыманага спірту ўтвараецца ўтрай больш вуглякіслага газу, чым пры згаранні ўсёй кіслаты. Прывядзіце дзве магчымыя формулы складанага эфіру. Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 697.** Адносная шчыльнасць пары **A** па вадародзе роўная 44. Пры гідролізе рэчыва **A** ўтвараюцца рэчывы **B** і **V**. Пры згаранні рэчыва **A** ўтвараецца ўдвая больш вуглякіслага газу, чым пры згаранні такой жа колькасці (моль) рэчыва **B**. Рэчыва **B** выкарыстоўваецца ў якасці кансерванту. Пры ўзаемадзеянні **B** з хлорам у прысутнасці чырвонага фосфару ўтвараюцца дзве кіслаты (слабая кіслата **Г** і моцная — **Д**). Прывядзіце формулы рэчываў **A**—**D**. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 698.** Соль **A** афарбоўвае полымя гарэлкі ў фіялетавы колер. Пры ўзаемадзеянні солі **A** з сернай кіслатой утвараецца арганічнае рэчыва **B**. Пры ўзаемадзеянні **B** з метылавым спіртам у прысутнасці сернай кіслаты ўтвараецца арганічнае рэчыва **V**. Пры згаранні рэчыва **B** утвараецца ў 1,5 раза больш вуглякіслага газу, чым пры згаранні такой жа колькасці (моль) рэчыва **B**. Прывядзіце формулы рэчываў **A**—**B**. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 699.** Соль **A** афарбоўвае полымя гарэлкі ў жоўты колер. Пры ўзаемадзеянні солі **A** з сернай кіслатой утвараецца арганічнае рэчыва **B**. Пры ўзаемадзеянні **B** з этылавым спіртам у прысутнасці сернай кіслаты ўтвараецца арганічнае рэчыва **V**, якое валодае прыемным пахам. Пры згаранні рэчыва **B** утвараецца ў 1,5 раза больш вуглякіслага газу, чым пры згаранні такой жа колькасці (моль) рэчыва **B**. Прывядзіце формулы рэчываў **A**—**B**. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 700.** Рэчыва **A** з'яўляецца ізамерам метылацэтату. Прычым тэмпература кіпення рэчыва **A** ( $^{\circ}\text{C}$ ) прыкладна ў 2,5 раза больш, чым у метылацэтату. Вядома, што рэчыва **A** і спірт **B** утвараюцца пры поўным гідролізе складанага эфіру **V**. Прычым колькасць (моль) рэчыва **A**, якое атрымліваецца, у два разы больш, чым колькасць спірту **B**. Спірт **B** выкарыстоўваецца ў вытворчасці антыфрызы. Вызначце магчымыя структурныя формулы рэчываў **A**—**B**. Напішыце ўраўненні рэакцый.

**701.** Пры поўным гідролізе складанага эфіру ўтвараюцца аднолькавыя колькасці (моль) рэчываў А і Б. Пры поўным згаранні рэчыва А ўтвараецца 10 г вуглякіслага газу. Пры поўным згаранні рэчыва Б — 15 г вуглякіслага газу. Рэчыва А выкарыстоўваецца для атрымання штучнага ацэтатнага валакна. Рэчыва Б з'яўляецца гамолагам метылавага спірту. Пры ўзаемадзеянні А з растворам гідраксіду барыю ўтвараецца соль В. Соль В у водным растворы реагуе з соллю Г, атрыманай пры прапусканні лішку аміяку праз водны раствор сернай кіслаты. Пры ўзаемадзеянні солі В з соллю Г ўтвараюцца асадак і раствоаральная соль Д. Прапануйце формулы рэчываў А—Д. Напішыце ўраўненні рэакцый.

**702.** Выберице сцвярджэнні, справядлівыя для алеінавай кіслаты:

1	пры пакаёвой тэмпературы ( $20^{\circ}\text{C}$ ) — алеістая вадкасць, нераствоаральная ў вадзе
2	структурная формула: $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-(\text{CH}_2)_7 \\ \diagdown \qquad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \qquad \diagdown \\ \text{H} \qquad \text{H} \\ \diagup \qquad \diagdown \\ (\text{CH}_2)_7-\text{COOH} \end{array}$
3	пры гідрыраванні ўтварае пальміцінавую кіслату
4	абясколервае бромную ваду
5	састав адпавядае формуле $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$
6	можа быць атрымана ў выніку гідролізу складанага эфіру, формула якога:
	$\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}-\text{C}_{17}\text{H}_{33} \\   \qquad   \\ \text{O} \qquad \text{O} \\    \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33} \end{array}$


**703.** Выберице правільныя сцвярджэнні адносна тлушчаў або карбонавых кіслот:






1	структурная формула алеінавай кіслаты: $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-(\text{CH}_2)_7 \\   \\ \text{H}-\text{C}=\text{C}-\text{H} \\   \quad   \\ (\text{CH}_2)_7-\text{COOH} \end{array}$
2	формула трыстэарату гліцэрыны: $\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ \text{C}_{17}\text{H}_{35}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}-\text{O} \\   \quad   \\ \text{C}_{17}\text{H}_{35} \quad \text{C}_{17}\text{H}_{35} \\ \text{O} \\    \\ \text{C}_{17}\text{H}_{35} \end{array}$
3	алеінавая кіслата, у адрозненне ад стэарынавай, далу- чае бром, утвараючы рэчыва:
4	трыалеат гліцэрыны, у адrozненне ад трыстэарату гліцэрыны, з'яўляецца вадкім пры $20^{\circ}\text{C}$
5	у малекуле алеінавай кіслаты змяшчаеца 17 атамаў вугляроду
6	пры гідрыраванні трыалеату гліцэрыны можа быць атрыманы трыстэарат гліцэрыны

**704.** Вызначце правільныя сцвярджэнні:

- 1) працэс атрымання маргарыну заснаваны на рэакцыі гідрыравання алею;
- 2) трывалымітат гліцэрыны не абясколервае бромную ваду;
- 3) тлушчы — гэта складаныя эфіры вышэйшых карбонавых кіслот і этиленгліколю;
- 4) працэс атрымання мыла заснаваны на рэакцыі шчо- лачнага гідролізу тлушчаў;

- 5) да класа складаных эфіраў адносіцца як нітрагліцэрына, так і нітрабензол;
- 6) тэмпература кіпення метылфарміяту ніжэй, чым ізамернай яму карбонавай кіслаты.
- 705.** Напішице магчымыя структурныя формулы трывліцэрыдаў, утвораных двумя астаткамі пальміцінавай і адным астаткам стэарынавай кіслот. У якім агрэгатным стане будуць знаходзіцца гэтая трывліцэрыды пры  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ? Складзіце ўраўненні рэакцый гідролізу гэтых трывліцэрыдаў у кіслотным і шчолачным асяроддзях.
- 706.** Напішице магчымыя структурныя формулы трывліцэрыдаў, утвораных адным астаткам алеінавай, адным астаткам лінолевай і адным астаткам ліналенавай кіслот. Пакажыце канфігурацыю двайных сувязей. У якім агрэгатным стане будуць знаходзіцца гэтая трывліцэрыды пры  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ? Сумесь такіх трывліцэрыдаў прадэагавала з лішкам вадароду ў прысутнасці нікелевага каталізатора. Які прадукт утварыўся пры гэтым? У якім агрэгатным стане ён будзе знаходзіцца пры  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ?
- 707.** Тлушч (трывліцэрыд) цалкам прагідрыравалі. Прадукт рэакцыі апрацавалі лішкам воднага раствору гідраксіду калію. У выніку было атрымана толькі два рэчывы: гліцэрына і стэарат калію. Вызначце магчымыя формулы тлушчу:





- 708.** У выніку поўнага гідрыравання вадкага (н. у.) рэчыва **A** ўтвараецца цвёрдае (н. у.) рэчыва **B**. Пры шчолачным гідролізе рэчыва **B** утвараецца рэчыва **B**, якое з'яўляецца кампанентам мыйных сродкаў. Прапануйце формулы рэчываў **A—B**. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 709.** У выніку поўнага гідролізу трывліцэрыйду **A** атрыманы насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты **B** і **V** у мольных суадносінах  $2:1$  і злучэнне **G**, якое са свежаасаджаным неарганічным рэчывам **D** утварае ярка-сіні раствор. Масавая доля вугляроду ў кіслаце **B** роўная  $75,0\%$ . Кіслата **V** пры пакаёвой тэмпературе змешваецца з водой у любых суадносінах і з'яўляецца ізамерам складанага эфіру, які складаецца з астаткаў малекул кіслаты і спірту, кожная з якіх утрымлівае цотную колькасць атамаў вугляроду. Вызначце формулы рэчываў **A—D**. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 710.** Для поўнага гідрыравання трывліцэрыйду колькасцю  $0,5$  моль патрабуецца вадарод аб'ёмам  $22,4 \text{ дм}^3$  (н. у.). Прадукт рэакцыі апрацавалі лішкам воднага раствору гідраксіду калію. У выніку было атрымана толькі два рэчывы: гліцэрына і стэарат калію. Прывядзіце прыклады чатырох розных трывліцэрыйдаў, якія задавальняюць умовам задачы.
- 711.** Вызначце максімальны лік малекул брому, які можа далучыць малекула тлушчу:
- 
- $\text{C}_{17}\text{H}_{31}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_{15}\text{H}_{29}$ .
- Напішыце ўраўненне рэакцыі.
- 712.** Вызначце колькасць (моль) брому, які можа далучыць  $1$  моль трывліцэрыйду з малекулярнай формулай  $\text{C}_{55}\text{H}_{98}\text{O}_6$ . (Трывліцэрыйд утвораны астаткамі нецыкліч-

ных карбонавых кіслот.) Складзіце магчымую структурную формулу такога трыгліцэрыва і запішыце ўраўненне рэакцыі яго з лішкам брому.

- 713.** Якая маса этылпрапанаату будзе атрымана пры ўзаємадзеянні 15,0 мл этанолу (шчыльнасць 0,79 г/мл) і 14,8 мл адпаведнай кіслаты (шчыльнасць 1 г/см<sup>3</sup>), калі выхад прадукту рэакцыі роўны 80 % ?
- 714.** Дыэтылавы эфір шчаўевай кіслаты масай 7,3 г кіпяцілі з 24,6 мл 20%-нага па масе раствору NaOH (шчыльнасць 1,22 г/мл). Пасля поўнага гідролізу складанага эфіру сумесь выпарылі дасуха. Знайдзіце масу атрыманага цвёрдага астатку.
- 715.** Складаныя эфіры алейнай кіслаты выкарыстоўваюцца для прыгатавання фруктовых эсенцый. Напрыклад, этылавы эфір алейнай кіслаты называюць ананаснай эсенцыяй. Якую масу ананаснай эсенцыі можна атрымаць пры награванні 24 см<sup>3</sup> спірту (шчыльнасць 0,8 г/см<sup>3</sup>, масавая доля этанолу 96 %) і 55 см<sup>3</sup> алейнай кіслаты (шчыльнасць 0,96 г/см<sup>3</sup>), калі выхад прадукту рэакцыі роўны 75 % ?
- 716.** Складаныя эфіры выкарыстоўваюцца для прыгатавання фруктовых эсенцый. Напрыклад, складаны эфір ізаамілавага спірту (3-метылбутанолу-1) і воцатнай кіслаты называюць грушавай эсенцыяй. Сумесь ізаамілавага спірту і воцатнай кіслаты (маса сумесі 50 г) падзялілі на дзве роўныя часткі. Першую частку апрацавалі лішкам гідракарбанату калію і атрымалі 4,93 л (н. у.) газу. Пры награванні другой часткі сумесі ў прысутнасці каталізатора было атрымана 10,8 г грушавай эсенцыі. Вызначце выхад рэакцыі этэрыфікацыі.
- 717.** Сумесь этанолу і воцатнай кіслаты падзялілі на дзве роўныя часткі. Першую частку апрацавалі лішкам гідракарбанату натрыю, а атрыманы газ прапусцілі праз лішак раствору гідраксіду барыю. Асадак, які ўтварыўся, адфільтравалі, высушылі і ўзважылі. Яго

маса аказалася роўная 9,85 г. Другую частку сумесі награвалі ў прысутнасці каталізатара і з выхадам 75 % атрымалі 3,30 г этылацэтату. Ці можна, выкарыстоўваючы дадзеныя, прыведзеныя ва ўмовах, вызначыць масу этанолу ў зыходнай сумесі?

- 718.** Сумесь этанолу і мурашынай кіслаты падзялі на дзве роўныя часткі. Першую частку апрацавалі лішкам гідракарбанату натрыю, а атрыманы газ прапусцілі праз лішак вапнавай вады. Асадак, які ўтварыўся, адфільтравалі, высушылі і ўзважылі. Яго маса аказалася роўная 5,00 г. Другую частку сумесі награвалі ў прысутнасці каталізатара і з выхадам 74 % атрымалі 2,19 г этылфарміту. Вызначце масы рэчываў у зыходнай сумесі.
- 719.** Порцыю бутаналю падзялі на дзве роўныя часткі. Аднаўленнем першай часткі з выхадам 75 % атрымалі спірт. Акісленнем другой часткі з выхадам 60 % атрымалі кіслату. Змяшаўшы атрыманыя кіслату і спірт, з выхадам 80 % атрымалі складаны эфір масай 14,4 г. Знайдзіце аб'ём зыходнай порцыі бутаналю (шчыльнасць бутаналю роўная  $0,8 \text{ г}/\text{см}^3$ ).
- 720.** Сумесь этанолу і мурашынай кіслаты падзялі на дзве часткі. Першую частку масай 23,0 г спалілі ў лішку кіслароду і атрымалі  $17,92 \text{ дм}^3$  (н. у.) газу. З другой часткі масай 11,5 г атрымалі 6,6 г этылфарміту. Вылічыце выхад складанага эфіру.
- 721.** Юны хімік Вася прачытаў, што ізабутылфарміят мае пах, які нагадвае пах малін. Для атрымання гэтага складанага эфіру Вася выліў у колбу на 100 мл увесь ізабутанол, які знайшоў у лабараторыі, і затым даліў у колбу мурашынай кіслаты да рыскі. На здзіўленне Васі, шчыльнасць атрыманай сумесі склала  $1 \text{ г}/\text{мл}$ . Змесціва колбы Вася падзяліў на дзве роўныя часткі. Адну частку Вася ўмудрыўся цалкам спаліць. На шчасце, яму ўдалося сабраць усю вадкасць, якая скандэн-

савалася пасля згарання сумесі. Яе аб'ём аказаўся роўным 41,8 мл. Другую частку Вася награваў у прысутнасці каталізатара і атрымаў 30,5 г ізабутылфарміту. Вызначце выхад прадукту рэакцыі этэрыфікацыі.

- 722.** Малярная маса складанага эфіру роўная 116 г/молъ. Пры яго гідролізе лішкам гідраксіду натрыю ўтвораўца соль А з масавай доляй натрыю, роўнай 24,0 %, і спірт Б. Пры акісленні спірту Б дыхраматам натрыю ў кіслым асяроддзі ўтвораецца кетон з тым жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле. Вызначце формулу складанага эфіру. Напішыце ўраўненні рэакцыі.
- 723.** Пры акісленні альдэгіду атрымалі аднаасноўную карбонавую кіслату. Пры ўзаемадзеянні гэтай кіслаты масай 56,12 г з этанолам з выхадам 70 % атрымалі 48,30 г складанага эфіру. Прывядзіце магчымую формулу альдэгіду.
- 724.** З пэўнай колькасці насычанага аднаатамнага спірту можна атрымаць альбо 18,0 г альдэгіду, альбо 14,0 г алкену. Вызначце формулу спірту. Якую масу складанага эфіру можна атрымаць з гэтай колькасці спірту і 12,0 г воцатнай кіслаты, калі выхад прадукту рэакцыі складзе 75 % ?
- 725.** Порцыю аднаатамнага першаснага спірту падзялілі на дзве роўныя часткі. Акісленнем першай часткі атрымалі 48,10 г карбонавай кіслаты (выхад 100 %). Пры ўзаемадзеянні гэтай карбонавай кіслаты з другой часткай спірту атрымалі 64,09 г складанага эфіру (выхад 85,00 %). Знайдзіце масу порцыі спірту і вызначце яго формулу.
- 726.** Пры награванні воцатнай кіслаты масай 15 г з лішкам аднаатамнага спірту з выхадам 80 % атрыманы складаны эфір. Пры спальванні складанага эфіру ў лішку кіслароду ўтворыўся вуглякіслы газ аб'ёмам  $13,44 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вызначце будову складанага эфіру.

- 727.** Сумесь фенолу і метылавага эфіру аднаасноўнай карбонавай кіслаты (маса сумесі 83,6 г) падзялі на дзве роўныя часткі. Адна частка цалкам можа прарэагаваць з 94,9 см<sup>3</sup> 20%-нага па масе раствору гідраксіду калію (шчыльнасць 1,18 г/см<sup>3</sup>). Пры апрацоўцы другой часткі лішкам бромнай вады ўтвараецца 99,3 г асадку. Вызначце будову складанага эфіру і яго масавую долю ў сумесі.
- 728.** У выніку хімічнага аналізу было ўстаноўлена, што рэчыва А мае састаў  $C_{18}H_{18}O_4$  і ўтрымлівае два бензольныя кольцы. У прысутнасці сернай кіслаты А падвяргаецца гідролізу, утвараючы злучэнні Б і В. Злучэнне Б пры ўзаемадзеянні са свежаасаджаным гідраксідам мідзі(ІІ) утварае комплекснае злучэнне, і раствор набывае васількова-сіні колер. Злучэнне Б можа быць атрымана пры ўзаемадзеянні гамолага этылену з растворам перманганату калію на холадзе. Рэчыва В — араматычнае злучэнне. Пры ўзаемадзеянні 18,3 г В з лішкам пітной соды вылучаецца 3,36 дм<sup>3</sup> (н. у.) газу. Вызначце магчымыя формулы рэчывоў А—В. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 729.** Пры поўным гідролізе 35,2 г складанага эфіру гліцэрыны атрымана 24 г аднаасноўнай кіслаты. Пры ўзаемадзеянні гэтай кіслаты з лішкам раствору гідракарбату калію атрымана 8,96 дм<sup>3</sup> (н. у.) газу. Прывядзіце магчымыя формулы складанага эфіру.
- 730.** У пары воцатная кіслата існуе як у выглядзе асобных малекул  $CH_3COOH$ , так і ў выглядзе дымера  $(CH_3COOH)_2$ . Пры некаторай тэмпературе лік малекул дымера ў тро разы меншы, чым колькасць асобных малекул воцатнай кіслаты. Пакажыце лік малекул дымера ў пары, атрыманай у выніку выпарэння 60 г воцатнай кіслаты.
- 731.** У пары воцатная кіслата існуе як у выглядзе асобных малекул  $CH_3COOH$ , так і ў выглядзе дымера  $(CH_3COOH)_2$ . Пры некаторай тэмпературе пара, атрыманая ў выніку выпарэння 60 г воцатнай кіслаты, утрымлівае

$1,505 \cdot 10^{23}$  малекул дымера. Вылічыце адносную шчыльнасць пары па паветры.

- 732.** Два розныя арганічныя рэчывы маюць аднолькавы састаў —  $C_3H_6O_2$ . Пры дзеянні лішку гідракарбанату калію на сумесь гэтых рэчываў масай 18,5 г атрымана  $1,12 \text{ dm}^3$  (н. у.) газу. Вядома, што адно з рэчываў у зыходнай сумесі не реагуе з растворам гідракарбанату калію і аміячным растворам аксіду серабра, але пры награванні з растворам гідраксіду калію падвяргаецца гідролізу. Вызначце рэчывы і знайдзіце іх масавыя долі ў зыходнай сумесі.
- 733.** Маецца сумесь этылавых эфіраў воцатнай і прапіёновай кіслот (маса сумесі роўная 26,6 г). Да сумесі дадалі  $77,4 \text{ cm}^3 21\% -$ нага па масе раствору КОН (шчыльнасць  $1,23 \text{ g/cm}^3$ ) і награвалі да поўнага гідролізу складаных эфіраў. Для нейтралізацыі лішку шчолачы спатрэбілася  $24,34 \text{ cm}^3 10\% -$ най па масе салянай кіслаты (шчыльнасць  $1,05 \text{ g/cm}^3$ ). Знайдзіце масы складаных эфіраў у сумесі.
- 734.** Маецца сумесь этылавага эфіру мурашынай і метылавага эфіру воцатнай кіслот. Маса сумесі роўная 7,4 г. Вызначце масу гідраксіду калію, неабхідную для поўнага гідролізу сумесі.
- 735.** Маецца сумесь этылавага эфіру воцатнай кіслаты і метылавага эфіру прапіёновай кіслаты. Да сумесі дадалі  $23,7 \text{ cm}^3 20\% -$ нага па масе раствору КОН (шчыльнасць  $1,18 \text{ g/cm}^3$ ) і награвалі да поўнага гідролізу складаных эфіраў. Для нейтралізацыі лішку шчолачы спатрэбілася  $13,9 \text{ cm}^3 10\% -$ най па масе салянай кіслаты (шчыльнасць  $1,05 \text{ g/cm}^3$ ). Знайдзіце масу сумесі складаных эфіраў.
- 736.** Маецца сумесь двух бліжэйшых гамолагаў складаных эфіраў, утвораных насычанымі аднаасноўнымі карбонавымі кіслотамі і насычанымі аднаатамнымі спіртамі. Масавыя долі эфіраў у сумесі роўныя. У малекуле

ніжэйшага гамолага суадносіны ліку атамаў вадароду да ліку атамаў кіслароду роўныя  $4 : 1$ . Да гэтай сумесі масай 5 г дадалі  $53 \text{ см}^3$  раствору з малярнай канцэнтрацыяй  $\text{KOH}$ , роўнай 3 моль/дм $^3$ , сумесь нагрэлі. Які аб’ём салянай кіслаты (масавая доля  $\text{HCl}$  роўная 20 %, шчыльнасць раствора  $1,1 \text{ г/см}^3$ ) спатрэбіцца для нейтралізацыі сумесі, атрыманай пасля поўнага гідролізу складаных эфіраў?


- 737.** \*Воцатны ангідрыд масай 10,2 г змяшалі з лішкам этанолу, які змяшчае невялікую колькасць вады. Маса сумесі, якая ўтварылася, склала 16,2 г, і вады ў сумесі не засталося. На нейтралізацыю гэтай сумесі затрацілі  $\text{KHCO}_3$  масай 12,0 г. Вызначце масавую долю вады ў спірце. Лічыце, што ва ўмовах эксперимента кіслата са спіртам не ўзаемадзейнічала.
- 738.** \*Сумесь ізамерных складаных эфіраў масай 1,76 г нагрэлі з  $15,9 \text{ см}^3$  22%-нага па масе воднага раствора гідраксіду калію (шчыльнасць раствора роўная  $1,2 \text{ г/см}^3$ ), затым раствор выпарылі, цвёрды асадак прапалілі. Пры прапальванні вылучылася  $448 \text{ см}^3$  (н. у.) сумесі алкануў са шчыльнасцю па паветры 0,612. Вызначце якасны і колькасны састаў зыходнай сумесі і цвёрдага астатку пасля прапальвання.
- 739.** У выніку шчолачнага гідролізу трывліцэрыду масай 1 кг атрыманы стэарат і алеат натрью ў мольных супадносінах  $1 : 2$ . Знайдзіце масу алеату натрью.
- 740.** Трываціцэрыд масай 17,56 г награвалі з гідраксідам натрью масай 2,80 г. Пасля поўнага гідролізу атрымалі раствор, які змяшчае соль толькі адной карбонавай кіслаты. Для нейтралізацыі лішку шчолачы спатрэбілася  $7,12 \text{ см}^3$  салянай кіслаты (масавая доля  $\text{HCl}$  роўная 5,0 %, шчыльнасць раствора  $1,025 \text{ г/см}^3$ ). Вызначце назву карбонавай кіслаты, астаткі якой уваходзяць у састаў трывліцэрыду.

- 741.** Прыродны трывгліцэрыд масай 8,80 г, які змяшчае астатакі толькі ненасычаных карбонавых кіслот, цалкам растворылі пры награванні ў  $19,0 \text{ см}^3$  25%-нага (па масе) раствору гідраксіду калію (шчыльнасць  $1,18 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Для нейтралізацыі лішку шчолачы спатрэблілася  $24,1 \text{ см}^3$  10%-най (па масе) салянай кіслаты (шчыльнасць  $1,06 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Атрыманыя ў выніку гідролізу солі карбонавых кіслот апрацавалі лішкам салянай кіслаты, арганічныя прадукты, якія ўтварыліся, аддзялілі і апрацавалі лішкам раствору брому. У выніку была атрымана сумесь тэтрабромвытворнага і дыбромвытворнага ў малярных суадносінах  $2 : 1$ , прычым масавая доля брому ў адным з бромвытворных складае 36,2 %. Вызначце магчымую формулу трывгліцэрыду.
- 742.** Прыродны трывгліцэрыд масай 33,2 г, які змяшчае астатакі толькі насычаных карбонавых кіслот, цалкам растворылі пры награванні ў  $94,9 \text{ см}^3$  25%-нага (па масе) раствору гідраксіду калію (шчыльнасць  $1,18 \text{ г}/\text{мл}$ ). Для нейтралізацыі лішку шчолачы спатрэблілася  $100,4 \text{ см}^3$  12%-най (па масе) салянай кіслаты (шчыльнасць  $1,06 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Пры наступным падкісленні раствору выпала 27,0 г асадку. Вызначце магчымую формулу трывгліцэрыду.
- 743.** Прыродны трывгліцэрыд масай 63,8 г, які змяшчае астатакі толькі насычаных карбонавых кіслот, цалкам растворылі пры награванні ў  $94,9 \text{ см}^3$  25%-нага (па масе) раствору гідраксіду калію (шчыльнасць  $1,18 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Для нейтралізацыі лішку шчолачы спатрэблілася  $139 \text{ см}^3$  5%-най (па масе) салянай кіслаты (шчыльнасць  $1,05 \text{ г}/\text{см}^3$ ). Пры наступным падкісленні раствору выпала 51,2 г асадку, які змяшчае 75 % вугляроду (па масе). Вызначце магчымую формулу трывгліцэрыду.
- 744.** Прыродны трывгліцэрыд масай 34,88 г, які змяшчае астатакі толькі адной карбонавай кіслаты, награвалі

з  $60,2 \text{ см}^3$  20%-нага (па масе) раствору сернай кіслаты (шчыльнасць  $1,14 \text{ г/см}^3$ ). У выніку трывліцэрыд падвергся поўнаму гідролізу. Для поўнай нейтралізацыі атрыманай сумесі спатрэбілася  $100,0 \text{ см}^3$  раствора з малярнай канцэнтрацыяй  $\text{КОН}$  4 моль/ $\text{дм}^3$ . Калі атрыманую пасля гідролізу кіслату апрацаваць лішкам раствору брому, то ўтворыцца гексабромвытворнае. Вызначце магчымую формулу трывліцэрыду.

- 745.** Сумесь трывліцэрыдаў падзялілі на дзве роўныя часткі. Для поўнага гідролізу першай часткі масай  $256,8 \text{ г}$  спатрэбіўся гідраксід калію масай  $50,4 \text{ г}$ . Другая частка сумесі можа далучыць  $144 \text{ г}$  брому. Знайдзіце малярную масу сумесі арганічных рэчываў, якія ўтвараюцца пры поўным гідрыраванні названай сумесі трывліцэрыдаў.
- 746.** Пры поўным гідролізе сумесі трывліцэрыдаў растворам гідраксіду натрыва ўтварыліся гліцэрына масай  $32,2 \text{ г}$  і солі карбонавых кіслот агульнай масай  $318,5 \text{ г}$ . Вызначце малярную масу зыходнай сумесі трывліцэрыдаў.
- 747.** На поўны гідроліз сумесі трывліцэрыдаў зрасходаваны гідраксід натрыва масай  $48 \text{ кг}$ . Пры гэтым утварылася сумесь солей карбонавых кіслот агульнай масай  $361,6 \text{ кг}$ . Вызначце малярную масу зыходнай сумесі трывліцэрыдаў.
- 748.** Сумесь трывліцэрыдаў падзялілі на дзве порцыі. На поўнае гідрыраванне першай порцыі масай  $43,5 \text{ г}$  затрачаны вадарод аб'ёмам  $5,60 \text{ дм}^3$  (н. у.). Пры ўзаемадзеянні другой порцыі гэтай сумесі трывліцэрыдаў з лішкам раствору брому было атрымана  $334 \text{ г}$  сумесі бромвытворных. Знайдзіце масу другой порцыі сумесі трывліцэрыдаў.
- 749.** Арганічнае злучэнне, якое мае малекулярную формулу  $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$ , уяўляе сабой бескаляровую вадкасць з прыемным фруктовым пахам. Гэта рэчыва растворанае эфіры цэлюлозы і выкарыстоўваецца ў працэсе атрымання


штучнага шоўку. Яно мае тэхнічную назыву «бананавы алей» і выкарыстоўваецца для праверкі герметычнасці процівагазаў у швейцарскай арміі. Гэта рэчыва можа быць атрымана па наступнай схеме:



Ізамер гэтага злучэння, які адносіцца да гэтага ж класа арганічных рэчываў, мае пах груш і ўваходзіць у склад грушавай эсенцыі.



- a) Напішице ўраўненні рэакцыі, зашыфраваныя ў прыведзенай схеме ператварэнняў.
  - б) Напішице структурныя формулы пахучага кампанента «бананавага алею» і грушавай эсенцыі.
  - в) Складзіце формулы трох структурных ізамераў пахучага кампанента «бананавага алею», якія адносіцца да того ж класа арганічных рэчываў.
  - г) Якую функцыю выконвае серная кіслата на апошній стадіі апісанай схемы ператварэнняў?
- 750.** У медыцыне шырока выкарыстоўваюцца лекавыя прэпараты аспірын (ацэтылсаліцылавая кіслата) і метылсаліцылат. Аспірын ( $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ ) — вядомы абязбольваючы, гарачкапаніжальны і супрацьзапаленчы прэпарат, маецца практычна ў кожнай дамашній аптэчцы. Метылсаліцылат ( $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$ ) уваходзіць у склад абязбольваючых і супрацьзапаленчых мазей, напрыклад, бальзаму «Бен-Гей» і мазі «Эфкамон». Як вынікае з назваў гэтых рэчываў, яны з'яўляюцца вытворнымі саліцылавай кіслаты:




саліцылавая кіслата

У малекуле саліцылавай кіслаты маюцца карбаксельная і гідраксельная групы, непасрэдна звязаныя з бензольным кольцам. Яна ўяўляе сабой белае крышталічнае рэчыва, добра растваральнае ў арганічных растворальніках. У вадзе пры тэмпературы  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  яе растворальнасць складае  $0,18\text{ g}$  на  $100\text{ g}$  вады, пры награванні растворальнасць павялічваецца ( $8,5\text{ g}$  на  $100\text{ g}$  вады пры  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).








Як бачна з будовы малекулы, саліцылавая кіслата з'яўляецца біфункцыянальным злучэннем — карбонавай кіслатай і фенолам.




- a) Назавіце саліцылавую кіслату па наменклатуре ІЮПАК.
- б) Для ачысткі саліцылавай кіслаты ад добра растворальных у вадзе прымесей  $20,00\text{ g}$  забруджанай саліцылавай кіслаты цалкам растворылі ў  $250\text{ ml}$  гарачай вады (прыкладна  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Затым раствор астудзілі да тэмпературы  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ , асадак, які выпаў, адфільтравалі. Якую максімальную масу ачышчанага рэчыва можна атрыманы пры гэтым?
- в) Аспірын і метылсаліцылат з'яўляюцца прадуктамі рэакцыі этэрыфікацыі саліцылавай кіслаты. Якое з рэчываў — воцатная кіслата альбо метылавы спірт — выкарыстоўваецца ў рэакцыі этэрыфікацыі для атрымання аспірыну, а якое — для атрымання метылсаліцылату?
- г) Напішыце ўраўненні рэакцый атрымання аспірыну і метылсаліцилату, улічваючы, што каталізаторам з'яўляецца серная кіслата (выкарыстоўвайце структурныя формулы рэчываў).
- д) У аспірыну маецца ізамер, які таксама з'яўляецца складаным эфірам араматычнай карбонавай кіслаты, якая выкарыстоўваецца для сінтэзу сінтэтычнага валакна лаўсан. Напішыце яго структурную формулу.

**751.** \*Ажыццявіце ператварэнні згодна са схемай:









**752.** Ажыццявіце хімічныя ператварэнні згодна са схемамі:






### 3.6. ВУГЛЯВОДЫ

753. Колькі розных рэчываў намалювана на схеме? Прывядзіце назвы гэтых рэчываў:



- 754.** Напішыце малекулярную і структурныя (для лінейнай і дзвюх цыклічных форм) формулы глюкозы. Якія функцыянальныя групы маюцца ў малекуле глюкозы? Прыведзіце ўраўненні рэакцый, якія дазваляюць доказаць наяўнасць гэтых функцыянальных груп, апішыце, што назіраецца ў ходзе гэтых рэакцый.
- 755.**  $\alpha$ -Глюкоза і  $\beta$ -глюкоза з'яўляюцца аптычна актыўнымі рэчывамі. Аптычна актыўнымі называюць рэчывы, здольныя вярцець плоскасць палярызацыі палярызаціі святла (мал. 21).



Мал. 21

Калі пры вымярэнні вугла павароту плоскасці палярызацыі  $\alpha$  выконваюцца пэўныя ўмовы (таўшчыня слоя рэчыва 1 дм, канцэнтрацыя рэчыва ў растворы 1 г/см<sup>3</sup>, тэмпература 20 °C), то  $\alpha$  называецца ўдзельным вярчэннем. Велічыні ўдзельнага вярчэння розных форм глюкозы прадстаўлены ў табліцы:

	$\alpha$ -форма	$\beta$ -форма	Водны раствор (сумесь $\alpha$ -, $\beta$ - і лінейнай форм)
Удзельнае вярчэнне	+112,2°	+18,7°	+52,5°

Выкарыстоўваючы дадзенныя табліцы, вылічыце, колькі працэнтаў малекул глюкозы ў водным растворы знаходзіцца ў  $\alpha$ -, а колькі ў  $\beta$ -форме. Улічваючы, што ў лінейнай форме знаходзіцца менш 1 % малекул глюкозы, наяўнасць у растворы гэтай формы не ўлічваць.

- 756.** Галактоза з'яўляецца прасторавым ізамерам глюкозы. Малекула галактозы адрозніваецца ад малекулы глюкозы прасторавым размяшчэннем гідраксільнай группы ў чацвёртага атама вугляроду. Прывяздзіце цыклічныя формы галактозы. Улічыце: падобна глюкозе, галактоза можа існаваць у  $\alpha$ - і  $\beta$ -форме.
- 757.** У выніку спіртавога браджэння глюкозы атрымалі рэчыва А (вадкасць з рэзкім пахам) і газ Б. Газ Б прапусцілі над распаленым вугалем і атрымалі газ В. Пры ўзаемадзеянні В са шчолаччу пры павышанай тэмпературы і ціску можа быць атрымана цвёрдае рэчыва Г. Пры награванні А з канцэнтраванай сернай кіслатай пры тэмпературы вышэй чым  $140\text{ }^{\circ}\text{C}$  утвараецца газ Д. Пры прапусканні сумесі Д і кіслароду праз раствор, які змяшчае хларыды медзі(ІІ) і паладыю(ІІ), можа быць атрымана рэчыва Е (вадкасць пры н. у.). Прапануйце формулы рэчываў А—Е. Напішыце ўраёненні рэакцый.
- 758.** Салодкае рэчыва А мае малекулярную формулу  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ . Пры яго аднаўленні ўтвараецца рэчыва Б саставу  $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$ , якое выкарыстоўваецца ў якасці заменніка цукру. Пры ўзаемадзеянні Б з натрыем можа быць атрымана рэчыва В саставу  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6\text{Na}_6$ , а пры ўзаемадзеянні Б з лішкам воцатнай кіслаты ў кіслым асяроддзі — злучэнне Г саставу  $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{O}_{12}$ . Прапануйце структурныя формулы рэчываў А—Г. Напішыце ўраёненні рэакцый.
- 759.** Запоўніце табліцу:

1	Формула $\beta$ -глюкозы ...
2	Па ліку атамаў вугляроду ў малекуле глюкоза адносіцца да класа ...
3	Глюкоза з'яўляецца ізамерам фруктозы, структурная формула якой ...
4	Пры аднаўленні глюкозы ўтвараецца прадукт, структурная формула і назва якога ...

5	Пры акісленні глюкозы $\text{Cu}(\text{OH})_2$ утвараецца прадукт, структурная формула і назва якога ...
6	Пры ўзаемадзеянні 1 моль глюкозы і 5 моль воцатнай кіслаты ўтвараецца складаны эфір, структурная формула і назва якога ...
7	Глюкоза ўтвараецца пры гідролізе крухмалу згодна з ураўненнем ...

- 760.** Маюцца дзве прабіркі. У адной прабірцы знаходзіцца водны раствор глюкозы, у другой — сарбіту. Пры даванні ў прабіркі аміячнага раствору аксіду серабра з наступным награваннем сумесі рэакцыі на сценках прабіркі № 2 утварыўся бліскучы налёт серабра, у прабірцы № 1 прыкметы хімічнай рэакцыі не назіраліся. Якое рэчыва знаходзілася ў прабірцы № 1, а якое — у прабірцы № 2? Растворы з'явилися, якія назіраюцца, напішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае.
- 761.** Напішыце малекулярную і структурныя (для лінейнай і двух цыклічных форм) формулы фруктозы. Што з пералічанага з'яўляецца аднолькавым для глюкозы і фруктозы: малекулярная формула; лік гідраксільных групп у малекуле; масавая доля вугляроду ў рэчыве; тэмпература плаўлення; здольнасць утвараць раствор васількова-сіняга колеру пры ўзаемадзеянні са свежаасаджаным гідраксідам медзі(ІІ); абодва рэчывы з'яўляюцца гексозамі; абодва рэчывы з'яўляюцца альдэгідаспіртамі; абодва рэчывы з'яўляюцца монацукрыдамі?

**762.** Запоўніце табліцу:

1	Цукроза мае малекулярную формулу ... і структурную формулу ...
2	Пры гідролізе цукрозы ўтвараюцца два монацукрыды, назывы якіх ...
3	Масавая доля вугляроду ў цукрозе роўная ...

4	У адrozненне ад глюкозы, цукроза не дае якасныя рэакцыі на ... группу, таму цукрозу называюць ... дыцукрыдам
5	У малекуле цукрозы маецца ... гідроксільных групп
6	Як і глюкоза, цукроза ўтварае раствор васільковасіняга колеру пры ўзаемадзеянні з ..., але пры награванні гэтага раствора ...
7	У адrozненне ад глюкозы, цукроза ўступае ў рэакцыю ...

**763.** Вызначце адпаведнасць паміж назвамі арганічных рэчываў (у прыведзенай пары) і рэактывам, з дапамогай якога можна адрозніць гэтых рэчывы. Рэчывы дадзены ў выглядзе водных раствороў:

Рэчыва	Рэактыў
А) глюкоза і этыленгліколь; Б) этанол і гліцэрына	1) фенолфталеін; 2) натрый; 3) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ; 4) $\text{NaOH}$


Напішыце ўраўненні рэакцый.

**764.** Вызначце адпаведнасць паміж рэчывам і рэактывам, які можна выкарыстоўваць для якаснага вызначэння гэтага рэчыва ў сумесі з іншым рэчывам, названым у дужках:


Рэчыва	Рэактыў
А) глюкоза (у водным растворы, які змяшчае цукрозу); Б) гліцэрына (у этанольным растворы); В) мурашыная кіслата (у водным растворы, які змяшчае воцатную кіслату)	1) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ пры награванні; 2) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ без награвання; 3) Na; 4) $\text{NaHCO}_3$

Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 765.** Напішыце структурную формулу малтозы. Ці будзе малтоза даваць якасныя рэакцыі на альдегідную групу? Прывядзіце ўраўненні такіх рэакцый.
- 766.** Напішыце малекулярную і структурныя формулы цэлюлозы і крухмалу. Што з пералічанага з'яўляецца справядлівым і для цэлюлозы, і для крухмалу: макрамалекулы складаюцца са структурных звёнаў




з'яўляецца поліцукрыдам; з'яўляецца ізамерам фруктозы; з'яўляецца прыродным палімерам; мае формулу элементарнага звяна  $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ ; у прамысловасці ў асноўным атрымліваюць з глюкозы па рэакцыі полікандэнсацыі; макрамалекулы маюць разгалінаваную будову; складаецца з двух поліцукрыдаў — амілозы і амілапекціну; утвораецца з глюкозы ў выніку рэакцыі полімерызацыі; утвораецца ў раслінах; добра растворяецца ў халоднай вадзе; пры змешванні з вадой утворае клейстар; пры гідролізе ўтворае глюкозу; пры гідролізе можа быць атрымана малтоза; пры аднаўленні прадукту поўнага гідролізу можна атрымаць сарбіт; дае ярка-сініе афарбоўванне з ёдам; выкарыстоўваецца для вытворчасці штучнага шоўку; выкарыстоўваецца для атрымання штучнага валакна віскозы; пры ўзаемадзеянні з азотнай кіслатай можа быць атрыманы прадукт, формула структурнага звяна якога



**767.** Сярод пералічанага знайдзіце вугляводы. Напішыце іх структурныя формулы. Пакажыце мона-, ды- і полі- цукрыды. Напішыце ўраўненні гідролізу.



**768.** Водны раствор арганічнага рэчыва А змяшалі са све- жаасаджаным гідраксідам медзі(ІІ). У выніку ўтварыў- ся раствор васількова-сіняга колеру (мал. 22). Пры награванні раствора адбылося ўтварэнне цагляна-чыр- вонага асадку (мал. 23). Прапануйце формулу рэчыва А і напішыце ўраўненні рэакцый.



Мал. 22







Мал. 23

**769.** Арганічнае злучэнне А, элементны састаў якога С, Н, О, уяўляе сабой цвёрдае, добра растваральнае ў вадзе рэчыва салодкае на смак. У выніку яго гідролізу ўтва- раюцца дзве ізамерныя адна адной гексозы — Б і В. У выніку гідрыравання Б утвараецца рэчыва Г, якое выкарыстоўваецца ў якасці заменніка цукру. Б такса- ма падвяргаецца браджэнню, прадуктамі якога з'яўля- юцца рэчыва Д, якое змяшчае 34,78 % кіслароду па масе, і газ (н. у.) Е. Вядома, што ў малекуле Д маецца

адзін атам кіслароду. Пры ўзаемадзеянні **Д** з бутанавай кіслатой утвараецца вадкасць **Ж**, якая мае пах абрыкосаў. Прапануйце формулы рэчываў **А—Ж**. Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 770.** Злучэнне **A** — белы нерастваральны ў вадзе парашок, які набухае ў гарачай вадзе з утварэннем клейстара. Канчатковым прадуктам гідролізу **A** з'яўляецца рэчыва **B**, якое пад дзеяннем ферменту малочнакіслых бактэрый утварае злучэнне **C** з дваістай хімічнай функцыяй, якое назапашваецца пры скісанні малака. Прапануйце формулы рэчываў **A—C**. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 771.** Рэчыва **X** мае найпрасцейшую формулу  $\text{CH}_2\text{O}$  і ўтвараецца пры гідролізе амілозы. У выніку спіртавога бражжэння **X** атрымалі рэчыва **A** (вадкасць з рэзкім пахам) і газ **B**. Пры акісленні **A** лішкам дыхрамату калію ў кіслым асяроддзі атрымана вадкасць **B**, якая мае рэзкі пах. Пры ўзаемадзеянні **B** з бутанолам-1 у прысутнасці сернай кіслаты атрымана вадкасць **Г**, якая мае прыемны пах. Газ **B** прапусцілі праз водны раствор феналяту шчолачнага металу **Д** і атрымалі асадак. Пры ўзаемадзеянні атрыманага асадку з лішкам азотнай кіслаты ў прысутнасці сернай кіслаты ўтвараецца рэчыва **E** (змяшчае З атамы азоту ў малекуле). Вядома, што **Д** афарбоўвае полымя ў жоўты колер. Прапануйце формулы рэчываў **A—D**. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 772.** Рэчыва **A** ўваходзіць у склад абалонак клетак раслін. Канчатковым прадуктам гідролізу **A** з'яўляецца рэчыва **B**. Пры награванні **B** з аміячным растворам аксіду серабра ўтвараецца злучэнне **B**, якое валодае дваістай хімічнай функцыяй. Пад дзеяннем азотнай кіслаты **A** ператвараецца ў складаны эфір **Г**, а пад дзеяннем вогнатнага ангідрыду — у складаны эфір **D**. Прапануйце формулы рэчываў **A—D**. Напішыце ўраўненні рэакцый.


**773.** Крухмал падверглі кіслотнаму гідролізу, атрыманы раствор нейтралізавалі. Пакажыце формулы рэчываў, якія могуць прысутнічаць у растворы, што ўтварыўся:




**774.** Напішыце ўраўненні рэакцый цэлюлозы з воцатнай кіслатай з утварэннем мона-, ды- і трывяцэтатаў цэлюлозы. Выкарыстоўвайце структурныя формулы рэчываў.




**775.** Напішыце ўраўненні рэакцый цэлюлозы з азотнай кіслатай з утварэннем мона-, ды- і трывнітратаў цэлюлозы. Выкарыстоўвайце структурныя формулы рэчываў. Да якога класа адносяцца атрыманыя рэчывы?

**776.** Выберыце рэчывы, якія падвяргаюцца гідролізу. Складзіце ўраўненні рэакцый:








- в)  $C_{12}H_{22}O_{11}$  — цукроза;  
г)  $(C_6H_{10}O_5)_n$  — цэлюлоза;















з) фруктоза.

**777.** У пяці прабірках знаходзяцца водныя растворы этанолу, этаналю, глюкозы, цукроzy, амілозы. У вашым распарараджэнні маюцца растворы ёду, сульфату медзі(II) і гідраксіду калію. Як пры дапамозе хімічных рэакций вызначыць, якое рэчыва ў якой прабірцы знаходзіцца? Апішыце ход эксперимента і з'явы, якія назіраюцца. Прыведзіце ўраўненні рэакций, якія працякаюць.

**778.** Ажыццявіце хімічныя ператварэнні згодна са схемамі:







**779.** \*З цэлабіёзы, не выкарыстоўваючы іншых вугляродзмяшчальных злучэнняў, атрымайце пентаацэтат глюкозы. Напішыце ўраўненні рэакцый.


**780.** З глюкозы, не выкарыстоўваючы іншых вугляродзмяшчальных злучэнняў, атрымайце 6 вугляродзмяшчальных каліевых солей.

**781.** З глюкозы, не выкарыстоўваючы іншых вугляродзмяшчальных злучэнняў, атрымайце два складаныя эфіры, у састаў малекул якіх уваходзіць па пяць атамаў вугляроду.

**782.** Якія з пералічаных рэчываў могуць парамі ўступаць у хімічныя рэакцыі: цукроза; мурашыная кіслата; аксід серабра (аміячны раствор); воцатная кіслата; вада; гідраксід медзі(II)? Напішыце ўраўненні рэакцый.

**783.** Прыроднае арганічнае злучэнне А масай 3,6 г пры ўзаемадзеянні з лішкам аміячнага раствору аксіду серабра ўтварае 4,32 г асадку. Аб'ём кіслороду, неабходны для поўнага спальвання рэчыва А, роўны аб'ёму вуглякілага газу, які вылучаецца пры гэтым. Прапануйце формулу рэчыва А.

- 784.** З глюкозы атрымліваюць 2-гідраксіпрапанаат натрыю па схеме:



Выход прадукту рэакцыі на стадыі малочнакілага браджэння (першая стадыя) роўны 45 %, а на другой стадыі страты складаюць 15 %. Якая маса глюкозы спатрэбіцца для атрымання 22,4 г 2-гідраксіпрапанаату натрыю?


- 785.** З малтозы масай 34,2 г атрымалі глюкозу, якую затым падверглі спіртавому браджэнню. Пару атрыманага спірту прапусцілі над распаленым медным дротам. Альдэгід, які ўтварыўся падчас рэакцыі, акіслілі дыхраматам калію ў кіслым асяроддзі і атрымалі карбонавую кіслату. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякалі. Вядома, што выходы на 1—4-й стадыях апісанага працэсу складаюць 90 %, 60 %, 75 % і 65 % адпаведна. Які аб'ём раствору гідраксіду натрыю (масавая доля  $\text{NaOH}$  10 %, шчыльнасць раствора  $1,11 \text{ г}/\text{см}^3$ ) спатрэбіцца для нейтралізацыі атрыманай кіслаты?
- 786.** Водны раствор глюкозы масай 10 кг з масавай доляй  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  10 % падверглі спіртавому браджэнню. Знайдзіце масавую долю этанолу ў растворы ў момант, калі прарэагуе 90 % глюкозы.
- 787.** Водны раствор глюкозы масай 250 г з масавай доляй  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  18 % падверглі спіртавому браджэнню. Газ, які вылучыўся, прапусцілі праз лішак барытавай вады і атрымалі 93,2 г асадку. Знайдзіце масавыя долі рэчываў у растворы пасля браджэння.
- 788.** Цукрозу масай 41 г растворылі ў 10% -ным водным растворы сернай кіслаты масай 240 г. Атрыманы раствор кіпяцілі некаторы час, у выніку чаго 90 % цукрозы падверглася гідролізу. Вылічыце масавую долю фруктозы ў атрыманым растворы, калі ў працэсе экспе-

рымента з рэакцыйнай сумесі выпарылася  $32 \text{ см}^3$  вады. Шчыльнасць вады пры дадзеных умовах роўная  $1 \text{ г}/\text{cm}^3$ .

- 789.** Водны раствор глюкозы масай  $500 \text{ г}$  з масавай долей  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$   $9 \%$  падверглі спіртавому браджэнню. Газ, які вылучыўся к моманту, калі прарэагавала  $80,0 \%$  глюкозы, прапусцілі праз  $1,71 \text{ кг}$  барытавай вады з масавай долей гідраксіду барыю, роўнай  $3,00 \%$ . Знайдзіце масавую долю солі ў атрыманым растворы і масу асадку, які выпаў.
- 790.** Пры гідролізе цукрозы атрымалі  $27,0 \text{ г}$  сумесі глюкозы і фруктозы. Вызначце масу цукрозы, якая падверглася гідролізу.
- 791.** Пры поўным гідролізе дыцукрыду атрымалі  $942 \text{ г}$  сумесі монацукрыдаў. Адносныя малекулярныя масы монацукрыдаў, якія ўтварыліся, роўныя  $180$  і  $134$  адпаведна. Вызначце масу дыцукрыду, які падвергся гідролізу.
- 792.** Маецца па  $1 \text{ кг}$  рэчываў: а) глюкозы; б) цукрозы; в) крухмалу; г) малтозы. Якую максімальную масу этанолу можна атрымаць з кожнага рэчыва? Лічыце, што этанол утвараецца пры браджэнні і глюкозы, і фруктозы.
- 793.** З драўнянага пілавіння было атрымана  $40 \text{ дм}^3$   $96\%-нага$  (па масе) этылавага спірту (шчыльнасць  $0,8 \text{ кг}/\text{dm}^3$ ). Вызначце аб'ём (н. у.) вуглякілага газу, які вылучыўся пры гэтым.
- 794.** Зярніты рысу змяшчаюць  $70 \%$  крухмалу (па масе). Якая маса рысу спатрэбіцца для атрымання  $300 \text{ дм}^3$   $70\%-нага$  (па масе) этылавага спірту (шчыльнасць раствору  $0,87 \text{ г}/\text{cm}^3$ )?
- 795.** Масавая доля крухмалу ў бульбе складае  $20 \%$ . Сумарны выхад атрымання этанолу з бульбы роўны  $60 \%$ . Вызначце масу этанолу, якая будзе атрымана з  $162 \text{ кг}$  бульбы.


**796.** Масавая доля крухмалу ў бульбе складае 22 %. Якая маса бульбы спатрэбіцца для атрымання 50 літраў 92%-нага (па масе) этылавага спірту ( $\rho = 0,81 \text{ г/мл}$ )? Выходы прадуктаў рэакцыі атрымання глюкозы з крухмалу і спіртавога браджэння глюкозы складаюць 80 % і 75 % адпаведна.

**797.** Масавая доля крухмалу ў бульбе роўная 16,2 %. З 3,0 кг бульбы быў сінтэзаваны этылен па схеме:



Полімерызацыяй этылену атрымалі 32,0 г поліэтылену. Вылічыце сумарны выхад атрымання этылену з крухмалу, калі страты на стадыі полімерызацыі этылену складаюць 20 %.

**798.** Вyzначце масу крухмалу, якая спатрэбіцца для атрымання 60 г воцатнай кіслаты па схеме:



калі выхад прадукту рэакцыі на кожнай стадыі складае 80 %.

**799.** З 77,2 кг бульбы атрымана  $5,0 \text{ дм}^3$  92%-нага (па масе) этылавага спірту ( $\rho = 0,81 \text{ г/см}^3$ ). Масавая доля крухмалу ў бульбе складае 20 %. Выхад прадукту рэакцыі спіртавога браджэння глюкозы роўны 50 %. Вyzначце выхад працэсу атрымання глюкозы з бульбы.

**800.** Пры ўтварэнні глюкозы колькасцю 1 моль у выніку фотасінтэзу паглынаецца 2900 кДж цеплыні. Вyzначце аб'ём ( $\text{дм}^3$ , н. у.) кіслароду, які вылучыўся ў працэсе фотасінтэзу, калі пры гэтym паглынулася 1450 кДж цеплыні.

- 801.** Пры акісленні цукрозы колькасцю 1 моль у арганізме чалавека вылучаецца 5643 кДж цеплышні. Пры бегу на працягу 1 мін затрачваецца энергія, роўная 40 кДж. Чалавек ажыццяўляў забег працягласцю 300 секунд. Колькі цукру (г) ён павінен з'есці, каб аднаўіць страты энергіі?
- 802.** Пры поўным акісленні 1 моль глюкозы вылучаецца 670 ккал энергіі, а пры поўным акісленні 1 моль цукрозы вылучаецца 1350 ккал энергіі. Юны хімік Мікалай непрыкметна для сябе з'еў 20 г глюкозы, а Юны хімік Васіль — 20 г цукрозы. На падставе прыведзеных дадзеных дапоўніце наступнае выказванне: юны хімік Мікалай спажыў на ... ккал ..., чым юны хімік Васіль.
- 803.** У 2015 годзе Сусветная арганізацыя аховы здароўя (СААЗ), абапіраючыся на аналіз апошніх навуковых дадзеных, выпусціла рэкамендацыі скараціць дарослыі і дзецям штодзённае спажыванне свабодных цукроў да менш чым 10 % ад свайго сумарнага энергаспажывання. На афіцыйным сайце СААЗ указаны, што свабодныя цукры — гэта монацукрыды і дыцукрыды, дададзеныя ў харчовыя прадукты і напоі вытворцамі, кухарамі або спажыўцамі, і цукры, якія натуральна прысутнічаюць у мёдзе, сірапах, фруктовых соках і канцэнтатах фруктовых сокаў.
- Прывядзіце структурныя формулы глюкозы, мальтозы, крухмалу. Якія з гэтых рэчываў з'яўляюцца мона- або дыцукрыдамі? Ці можна аднесці крухмал да свабодных цукроў?
  - Сумарнае энергаспажыванне дзіцяці ва ўзросце 5—6 гадоў складае прыкладна 8000 кДж у суткі. У табліцы паказана прыкладная энергетычная каштоўнасць (кДж/г) асноўных кампанентаў прадуктаў харчавання:

Тлушчы	Бялкі	Вугляводы
36	16	16

Карыстаючыся дадзенымі табліцы, вылічыце, якую максімальную масу свабодных цукроў можа спажыць 5—6-гадовае дзіця ў суткі, каб не перавысіць норму, рэкамендаваную СААЗ.

- в) Дзіцячыя сокі і нектары часта прадаюцца ў пакеціках аб'ёмам 200 мл. На адным з такіх пакецікаў паказана харчовая каштоўнасць 100 мл нектару (мал. 24).

Харчовая каштоўнасць 100 мл нектару (сярэднія значэнні):	
вугляводы, г	11,0
бялкі, г	0,4
клятчатка, г	0,1
Прыроднае змяшчэнне вітаміну С, мг	10,0
Энергетычная каштоўнасць, кДж/ккал	190/45

Мал. 24

Выкажам здагадку, што ўсе вугляводы ў складзе нектару — гэта свабодныя цукры. Колькі пакецікаў дадзенага нектару можа выпіць 5—6-гадовае дзіця ў суткі, каб не перавысіць норму спажывання свабодных цукроў, рэкамендуемую СААЗ?

**804.** У зялёных раслінах ажыццяўляецца фотасінтэз:



Сутачная патрэба дарослага чалавека ў энергіі складае каля 10 000 кДж, у кіслародзе — каля 700 г. Адзін квадратны метр зялёных раслін ва ўмераным клімаце за дзень паглынае ў сярэднім 20 000 кДж сонечнай энергіі, пры гэтым каля 1,2 % паглынутай энергіі расходуецца на фотасінтэз.

Вылічыце, колькі квадратных метраў зялёных раслін трэба для забеспячэння чалавека:

- а) энергіяй (умоўна лічыце, што ёсю назапашаную раслінамі энергію чалавек атрымлівае ў форме глюкозы);  
б) кіслародам.

Чаму на практыцы для забеспечэння чалавека патрэбна больш плошчы зялёных раслін?


- 805.** Сярэдні лік астаткаў глюкозы ў макрамалекуле ўзору цэлюлозы роўны 6000. Вызначце сярэднюю адносную малекулярную масу ўзору цэлюлозы.
- 806.** Ва ўзоры крухмалу масай 100 г змяшчаецца  $1,505 \cdot 10^{20}$  макрамалекул. Вылічыце сярэднюю маліярную масу ўзору крухмалу і сярэдні лік астаткаў глюкозы ў макрамалекуле.
- 807.** Масавая доля цэлюлозы ў драўніне складае 50 %. Якую масу трывацэтату цэлюлозы можна атрымаць з 1 т драўніны? Які аб'ём 95%-най (па масе) воцатнай кіслаты (шчыльнасць  $1,06 \text{ г}/\text{см}^3$ ) спатрэбіцца для правядзення рэакцыі этэрыфікацыі?
- 808.** Вылічыце масу арганічнага злучэння, атрыманага з выхадам 80 % пры нітраванні цэлюлозы масай 81 г лішкам азотнай кіслаты.
- 809.** \*У сумесі рыбозы і дэзаксірыбозы масавая доля вугляроду роўная 43 %. Вылічыце масавую долю вугляводаў у сумесі.
- 810.** \*Вылічыце масавую долю вугляроду ў сумесі глюкозы і рыбозы.
- 811.** \*Чаму можа быць роўная масавая доля вугляроду ў сумесі рыбозы і дэзаксірыбозы?

## Глava 4

### АЗОТЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ





#### 4.1. АМИНЫ

812. Напішыце структурную формулу бутанолу-2. Да якога тыпу спіртоў (першасныя, другасныя або трацічныя) адносіцца бутанол-2? Да якога тыпу амінаў (першасныя, другасныя або трацічныя) адносіцца рэчыва, формула якога



? Коратка патлумачце свае адказы.

813. Знайдзіце першасныя, другасныя і трацічныя аміны сярод рэчываў, формулы якіх:



814. Прывядзіце агульную формулу гамолагаў метыламіну.

815. Прывядзіце агульную формулу гамолагаў аніліну.

816. Напішыце структурныя формулы ўсіх першасных амінаў саставу  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ .

- 817.** У табліцы прыведзены структурныя формулы, назвы і тэмпературы кіпення ізамерных амінаў саставу  $C_3H_9N$ :

№	Структурная формула	Назва	Тэмпература кіпення, °C
1	$CH_3—CH_2—CH_2—NH_2$	<i>n</i> -прапіламін	49
2	$CH_3—\overset{ }{CH}—NH_2$   $CH_3$	<i>iза</i> -прапіламін	34
3	$CH_3—CH_2—NH—CH_3$	метылэтыламін	36
4	$CH_3—\overset{ }{N}—CH_3$   $CH_3$	трыметыламін	3

Растлумачце, чаму ў злучэння 4 тэмпература кіпення значна ніжэйшая, чым у яго ізамераў.


- 818.** Напішыце ўраўненне рэакцыі метыламіну з салянай кіслатой у малекулярнай і іоннай формах. Падпішыце назvu прадукту рэакцыі. Пакажыце валентнасць і ступень акіслення азоту ў зыходным рэчыве і прадукце рэакцыі.
- 819.** Напішыце ўраўненне рэакцыі метыламіну з вадой. Запоўніце табліцу:

Індикатор	Афарбоўка індикатору ў водным растворы метыламіну
Лакмус	
Метылавы аранжавы	
Фенолфталеін	

Коратка патлумачце свой адказ.

- 820.** Напішыце ўраўненне рэакцыі дыметыламіну з воцатнай кіслатой у малекулярнай і іоннай формах. Падпішыце назvu прадукту рэакцыі. Пакажыце валентнасць і ступень акіслення азоту ў зыходным рэчыве і прадукце рэакцыі.


- 821.** Напішыце ўраўненні наступных рэакцый: а) узаемадзеяння этыламіну з бромавадароднай кіслатой; б) узаемадзеяння метыламіну з сернай кіслатой у мольных супадносінах 1 : 1; в) узаемадзеяння метыламіну з сернай кіслатой у мольных супадносінах 2 : 1; г) узаемадзеяння раствору хларыду метыламонію з канцэнтраваным растворам KOH пры награванні. Назавіце продукты рэакцый.
- 822.** Размясціце наступныя злучэнні ў парадку павелічэння асноўных уласцівасцей: аміак; дыметыламін; анілін; метыламін. Абгрунтуйце адказ.
- 823.** Пры працяканні хімічнай рэакцыі ўтварыліся прадукты  $\text{CH}_3\text{NH}_2$ ,  $\text{NaBr}$  і  $\text{H}_2\text{O}$ . Вызначце формулы рэчываў, якія рэагуюць.
- 824.** Для рэчыва, формула якога , справядлівыя сцвярдженні:
- водны раствор мае  $\text{pH} < 7$ ;
  - з'яўляецца драгасным амінам;
  - называецца ізапрапіламін;
  - у вадкім стане паміж малекуламі ўтвараюцца вадародныя сувязі;
  - дзякуючы наяўнасці непадзеленай электроннай пары ў атама азоту праяўляе ўласцівасці асновання і ўтварае солі пры ўзаемадзеянні з кіслотамі;
  - пры згаранні ўтварае вуглякіслы газ, ваду і азот;
  - пры ўзаемадзеянні з сернай кіслатой можа быць атрымана соль:




- асноўныя ўласцівасці выяўлены мацней, чым у аніліну;
- водны раствор афарбоўвае фенолфталеін у малінавы колер;


- к) з'яўляецца ізамерам дыметыламіну;  
 л) валентнасць азоту ў малекуле роўная IV;  
 м) атам азоту можа быць донарам электроннай пары;  
 н) гамолагі маюць агульную формулу  $C_nH_{2n+1}NH_2$ ;  
 о) можа быць атрыманы ўзаемадзеяннем браміду пра-  
     піламонію са шчолаччу:  $CH_3(CH_2)_2NH_3Br + KOH \rightarrow$ .

**825.** Выберыце сцвярджэнні, справядлівыя для рэчыва, формул




1	Называецца феніламін
2	Адносіцца да насычаных амінаў
3	Раствалярльнасць у вадзе ніжэйшая, чым у бензоле
4	З бромнай вадой уступае ў рэакцыю далучэння
5	Пры ўзаемадзеянні з сернай кіслатай можа быць атрымана соль, формула якой  
6	Утвараецца пры аднаўленні нітрабензолу
7	З'яўляецца гамолагам этыламіну
8	Выкарыстоўваецца для атрымання фарбавальнікаў і лекавых препаратаў
9	Абясколервае бромную воду
10	Асноўныя ўласцівасці выяўлены мацней, чым у метыламіну
11	Утвараецца пры дзеянні шчолачы на хларыд феніламонію

**826.** Араматычнае злучэнне **X** атрымалі па схеме:



Выберыце рэчывы, з якімі рэагуе злучэнне **X**, і прывядзіце ўраўненні рэакцый:  $\text{HCl}$ ;  $\text{O}_2$ ;  $\text{Br}_2$  ( $\text{H}_2\text{O}$ );  $\text{KCl}$ ;  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ;  $\text{NaOH}$ ;  $\text{CH}_4$ .

**827.** Дадзена схема ператварэння:















Ці могуць рэагентамі **X** і **Y** быць:


- a)  $\text{Cu} + \text{HCl}$  (ліш.) і  $\text{AgNO}_3$ ;
- б)  $\text{Fe} + \text{HCl}$  (ліш.) і  $\text{HNO}_3$ ?

Адказ абгрунтуйце і прывядзіце правільныя рэагенты **X** і **Y**.

**828.** Ажыццяўіце хімічныя ператварэнні згодна са схемамі:







**829.** Напішыце ўраўненні рэакцый, якія дазваляюць атрымачы анілін з бензолу.

**830.** Газападобнае пры н. у. арганічнае рэчыва А (масавая доля вугляроду 38,7 %) змяняе афарбоўку воднага раствора фенолфталеіну (мал. 25). Рэчыва А ўтварае солі пры ўзаемадзеянні з кіслотамі. Пры згаранні А ў лішку кіслароду ўтвараюцца газы (н. у.) Б і В. Газ Б выклікае памутненне вапнавай вады, а газ В — не. Прапануйце формулы рэчываў А—В. Напішыце ўраўненні рэакцый.



Мал. 25

**831.** У колбу змясцілі нітрабензол, бромавадародную кіслату (лішак) і жалезнае пілавінне. Пры гэтым утварылася арганічнае рэчыва Х, масавая доля брому ў якім роўная 46,0 %.

- Напішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае, і назавіце рэчыва Х.
- Напішыце малекулярнае і іоннае ўраўненні рэакцыі рэчыва Х са шчолаччу ў водным растворы.
- Напішыце малекулярнае і іоннае ўраўненні рэакцыі рэчыва Х з нітратам серабра ў водным растворы.

**832.** Цвёрдае, растваральнае ў вадзе арганічнае рэчыва А пры ўзаемадзеянні з водным растворам нітрату серабра ўтварае белы тварожысты асадак. Пры дзеянні гідраксіду калію на рэчыва А ўтвараецца злучэнне В, бескаляровая алеістая вадкасць, якая мала раствараецца ў вадзе. Пры дзеянні бромнай вады на В утвараецца белы

асадак рэчыва С. Масавая доля азоту ў рэчыве А роўна 10,8 %. Прапануйце формулы рэчываў А—С. Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 833.** Цвёрдае, раствалярльнае ў вадзе арганічнае рэчыва А пры ўзаемадзеянні з водным растворам нітрату серабра ўтварае белы тварожысты асадак. Пры дзеянні гідраксіду калію на рэчыва А ўтвараецца газ В. Пры згаранні В утвараюцца два газы — С і D. Пры гэтым аб'ём газу С аказваецца ў два разы большы, чым аб'ём газу D. Газ С выклікае памутненне вапнавай вады. Газ D не паглынаеца вапнавай вадой. Прапануйце формулы рэчываў А—D. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 834.** Пры поўным гідролізе складанага эфіру ўтвараюцца аднолькавыя колькасці (моль) рэчываў А і Б. Пры поўным згаранні рэчыва А ўтвараецца 10 г вуглякіслага газу. Пры поўным згаранні рэчыва Б — 15 г вуглякіслага газу. Рэчыва А выкарыстоўваецца для атрымання штучнага ацэтанага валакна. Рэчыва Б з'яўляеца гамолагам метылавага спірту. Пры ўзаемадзеянні А з растворам гідраксіду барыю ўтвараецца соль В. Соль В у водным растворы рэагуе з соллю Г, атрыманай пры прапусканні лішку этыламіну праз водны раствор сернай кіслаты. Пры ўзаемадзеянні солі В з соллю Г утвараюцца асадак і растваралярльная соль Д. Прапануйце формулы рэчываў А—Д. Напішыце ўраўненні рэакцый.
- 835.** \*Напішыце ўраўненні рэакцый, якія дазваляюць атрымаць метыламін: а) з хлорметану; б) метанолу. Ці можна атрымаць метыламін узаемадзеяннем метану з аміякам? Коратка патлумачце свой адказ.
- 836.** \*Прывядзіце ўраўненні рэакцый, якія могуць працягваць пры ўзаемадзеянні лішку метанолу з аміякам.
- 837.** \*Прапануйце схему атрымання этыламіну, зыходзячы з метану і неарганічных рэчываў. Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

- 838.** Другасны амін утварае з бромавадародам соль, масавая доля брому ў якой складае 57,14 %. Прывядзіце структурную формулу аміну, напішыце ўраўненне рэакцыі.
- 839.** Некаторае арганічнае злучэнне, акрамя вугляроду і вадароду, змяшчае азот, масавая доля якога 31,1 %. Малекула злучэння не ўтрымлівае цыклаў, але змяшчае два вуглевадародныя радыкалы і адзін атам азоту. Вызначце структурную формулу рэчыва. Напішыце ўраўненне яго рэакцыі з воцатнай кіслатой.
- 840.** У выніку спальвання 8,85 г арганічнага злучэння атрымана  $10,08 \text{ дм}^3$  вуглякіслага газу,  $12,15 \text{ г}$  вады і  $1,68 \text{ дм}^3$  азоту. Аб'ёмы газаў вымераны пры наормальных умовах. Малекула злучэння змяшчае адзін атам азоту. Выведзіце яго малекулярную формулу. Прывядзіце структурныя формулы ўсіх рэчываў, якія задавальняюць умовам задачы.
- 841.** У выніку спальвання 24,2 г сумесі метыламіну і этыламіну ўтварылася  $6,72 \text{ дм}^3$  азоту (н. у.). Вылічыце масавыя долі амінаў у сумесі.
- 842.** Газападобную сумесь метану і метыламіну (аб'ём сумесі, вымераны пры н. у., роўны 5,6 л) прапусцілі праз лішак салянай кіслаты. Пры гэтым маса раствору павялічылася на 4,65 г. Вызначце адносную шчыльнасць па паветры зыходнай сумесі газаў.
- 843.** Газападобную сумесь прапану і метыламіну (масавая доля прапану складае 44 %) прапусцілі праз лішак салянай кіслаты. Пры гэтым маса раствору павялічылася на 9,3 г. Вылічыце адносную шчыльнасць па вадародзе зыходнай газавай сумесі.
- 844.** Прапіламін падзялілі на дзве роўныя часткі. Першую частку спалілі ў лішку кіслароду. Пасля выдалення залішняга кіслароду і пары вады газападобныя працукты згарання занялі аб'ём 7,84 л (н. у.). Пры ўзаємадзеянні другой часткі з сернай кіслатай было вы-

дзелена 8,4 г сярэдняй солі. Вызначце выхад прадукту рэакцыі атрымання солі.

- 845.** Газападобная сумесь насычанага аміну і алкіну мае сярэднюю малярную масу 57 г/моль. Вядома, што ў малекуле аміну на 3 атамы вадароду больш, чым у малекуле алкіну. Вылічыце масу алкіну ў такой сумесі, калі яе аб'ём (у пераліку на н. у.) роўны 5,6 л.
- 846.** Маецца раствор аніліну і фенолу ў бензоле. Як з дапамогай хімічных рэакцый падзяліць дадзеную сумесь на асобныя кампаненты? Апішыце ход працэсу і напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.
- 847.** Праз раствор аніліну ў бензоле пратусцілі лішак сухога хлоравадароду. Пры гэтым выпаў асадак масай 5,18 г. Асадак адфільтравалі. Аб'ём вадкасці, якая засталася, шчыльнасцю  $0,89 \text{ г}/\text{см}^3$  склаў  $42,7 \text{ см}^3$ . Вызначце масавую долю аніліну ў зыходным растворы.
- 848.** Праз 100 г сумесі бензолу, фенолу і аніліну пратускалі ток сухога хлоравадароду да заканчэння рэакцыі, пры гэтым у асадак выпала соль. Асадак адфільтравалі. Маса фільтрату склада 80 г. Фільтрат змясцілі ў шклянку і дадалі да яго лішак воднага раствора гідраксіду натрыю. Пры гэтым у шклянцы ўтварыліся два вадкія слоі. Верхні слой аддзялілі. Яго маса склада 56 г. Вызначце масы рэчываў у зыходным растворы.
- 849.** Сумесь бензолу, фенолу і аніліну масай 24 г апрацавалі лішкам салянай кіслаты, пры гэтым маса арганічнага слоя паменшылася на 5,4 г. Пры апрацоўцы высушанаага арганічнага слоя лішкам металічнага натрыю вылучылася 896 мл газу (н. у.). Вызначце масы рэчываў у зыходнай сумесі. Растваральнасць фенолу ў салянай кіслаце не прымаць да ўвагі.
- 850.** Праз 85,0 г сумесі бензолу, фенолу і аніліну пратускалі сухі бромавадарод да заканчэння рэакцыі, пры гэтым у асадак выпала соль. Асадак адфільтравалі. Да фільтрату дадалі лішак воднага раствора гідраксіду натрыю.


Вадкі арганічны слой аддзялілі. Яго маса склада 40 г. З воднай фазы вылучылі 37,12 г феналяту натрыю. Вызначце масу солі, якая выпала ў асадак у апісаным эксперыменте.

- 851.** Юны хімік Вася застаўся ў лабараторыі без нагляду і пачаў выконваць дзіўныя эксперыменты. Да воднага раствору масай 40 г з масавай доляй гідраксіду калію 14 % Вася дадаваў раствор фенолу і аніліну ў бензоле да завяршэння рэакцыі. У выніку Вася атрымаў 90 г неаднароднай сумесі. Нейкім незразумелым чынам Васю ўдалося ўстанавіць, што гэтая сумесь можа пра-рэагаваць з бромавадародам аб'ёмам  $3,36 \text{ дм}^3$  (н. у.). Вылічыце масу бензолу ў растворы, які Вася дадаваў да шчолачы.
- 852.** Бензольны раствор, які змяшчае сумесь гептанаміну-1 і фенолу, падзялілі на дзве роўныя порцыі. Пры дада-ванні да першай порцыі лішку бромнай вады выпаў белы асадак масай 33,1 г. У шклянку з другой пор-цыяй сумесі прапускалі бромавадарод да заканчэння рэакцыі. Пры гэтым маса шклянкі павялічылася на 12,15 г, а ў шклянцы ўтварылася неаднародная сумесь. Вылічыце, якая маса воднага раствора гідраксіду на-трыю з масавай доляй шчолачы 8 % зможа прарэага-ваць з гэтай неаднароднай сумесью.
- 853.** \*Да сумесі фенолу, аніліну і дыэтылавага эфіру дада-валі водны раствор гідраксіду натрыю да заканчэння рэакцыі (улічыце, што дыэтылавы эфір з гідраксідам натрыю не рэагуе). Пры гэтым было затрачана 50 мл раствора з канцэнтрацыяй  $\text{NaOH}$  0,4 моль/л. Арганічны слой аддзялілі і прапусцілі праз яго лішак бромавадароду, пры гэтым выпала 5,22 г асадку. Асадак адфільтравалі, маса фільтрату склада 38,9 г. Пры да-даванні да фільтрату воднага раствора нітрату серабра выпала 7,52 г светла-жоўтага асадку. Вызначце масы рэчываў у зыходнай сумесі.

- 854.** Сумесь масай 14,94 г, якая змяшчае воцатную кіслату і гідрасульфат аміну, падзялі на дзве роўныя часткі. Першую частку сумесі апрацавалі 72,7 мл 10%-нага (па масе) раствору гідраксіду натрыю (шчыльнасць 1,1 г/мл). Атрыманы раствор награвалі да поўнага выдалення аміну. Пасля гэтага для нейтралізацыі раствора спатрэбілася 27,8 мл 10%-най (па масе) солянай кіслаты (шчыльнасць 1,05 г/мл). Пры апрацоўцы другой часткі сумесі воцатнай кіслаты і гідрасульфату аміну лішкам воднага раствора нітрату барью вылучыўся асадак масай 6,99 г. Вызначце малекулярную формулу аміну і напішыце ўраўненні рэакцый.
- 855.** Гексаметылендыамін ( $\text{NH}_2-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$ ) уяўляе сабой бескаляровыя крышталі ( $t_{\text{пл.}} = 42^{\circ}\text{C}$ ), уваходзіць у склад ацвярджальнікаў эпаксідных смол, а таксама з'яўляецца зыходным рэчывам для сінтэзу рада палімераў, такіх як нейлон і поліурэтаны. Нейлон — прадукт полікандэнсацыі гексаметылендыаміну і адышпінавай кіслаты ( $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ ).
- Напішыце ўраўненні наступных рэакцый: 1) \*атрымання гексаметылендыаміну з 1,6-дыхлоргексану і аміяку; 2) узаемадзеяння гексаметылендыаміну з сернай кіслатой у мольных суадносінах 2 : 1; 3) полікандэнсацыі гексаметылендыаміну з адышпінавай кіслатой.
  - У выніку рэакцыі полікандэнсацыі гексаметылендыаміну масай 5,80 г з адышпінавай кіслатой быў атрыманы палімер, у макрамалекулах якога на адзін астатак гексаметылендыаміну больш, чым адышпінавай кіслаты. Пры гэтым вылучылася 1,74 г вады. Вызначце сярэдні лік астаткаў гексаметылендыаміну ў макрамалекуле.

### Рашэнне

Ураўненне рэакцыі полікандэнсацыі:



$$M_r(\text{гексаметылендыаміну}) = 116.$$

$$n(\text{гексаметылендыаміну}) = 0,05 \text{ моль.}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 0,09667 \text{ моль.}$$

Як бачна з ураўнення рэакцыі, каэфіцыйент перад гексаметылендыамінам роўны  $x + 1$ , а перад вадой —  $2x$ .

Складзём прапорцыю:

$$\frac{x + 1}{2x} = \frac{0,05}{0,09667}; \\
 x = 29.$$

Такім чынам, лік астаткаў гексаметылендыаміну ў макрамалекуле роўны 30.

**Адказ:** 30.

- 856.** Да  $40 \text{ дм}^3$  сумесі, якая складаецца з метану і метыламіну (н. у.), дадалі  $20 \text{ дм}^3$  хлоравадароду. Пасля заканчэння рэакцыі і прывядзення газавай сумесі, якая ўтварылася, да першапачатковых умоў яе шчыльнасць па вадародзе склада  $11,75$ . Пасля прапускання газавай сумесі, якая ўтварылася, праз ваду з некалькімі кроплямі фенолфталеіну назіраецца малінавае афарбоўванне. Знайдзіце аб'ём метыламіну ў зыходнай сумесі.
- 857.** Да сумесі прапану і метыламіну агульным аб'ёмам  $30 \text{ дм}^3$  дадалі бромавадарод аб'ёмам  $15 \text{ дм}^3$ . Пасля заканчэння рэакцыі і прывядзення газавай сумесі, якая ўтварылася, да першапачатковых умоў яе аб'ём склаў  $25 \text{ дм}^3$ , а шчыльнасць па вадародзе —  $25,7$ . Знайдзіце аб'ём прапану ў зыходнай сумесі.

### Рашэнне

Знайдзем малярную масу сумесі, якая ўтварылася:

$$M = D_{H_2} \cdot M(H_2) = 25,7 \cdot 2 = 51,4 \text{ г/моль.}$$

Гэта значэнне малярнай масы сведчыць аб тым, што сумесь, якая ўтварылася, складаецца з прапану ( $M = 44 \text{ г/моль}$ ) і бромавадароду ( $M = 81 \text{ г/моль}$ ). Іншы варыянт: прапан і метыламін ( $M = 31 \text{ г/моль}$ ) немагчымы, паколькі малярная маса сумесі большая, чым у прапану і метыламіну, такім чынам, у ёй утрымліваецца больш цяжкі газ — бромавадарод. Можна зрабіць выснову, што метыламін прагаагаваў цалкам, у сумесі, якая ўтварылася, засталіся прапан і лішак бромавадароду.

Знайдзем іх аб'ёмныя суадносіны, пазначыўшы долю прапану  $x$ :

$$M(\text{сумесі}) = 44x + 81(1 - x) = 51,4;$$


$$37x = 29,6;$$

$$x = 0,8.$$

Такім чынам, аб'ёмная доля прапану ў сумесі, якая ўтварылася, роўная 0,8. Улічваючы, што аб'ём сумесі прапану і лішку бромавадароду роўны 25 дм<sup>3</sup>, аб'ём прапану:

$$V(\text{прапану}) = V(\text{сумесі}) \cdot \varphi = 25 \cdot 0,8 = 20 \text{ дм}^3.$$


Пасля дадавання бромавадароду да сумесі метыламіну і прапану метыламін цалкам прагаагаваў з бромавадародам, утварыўся цвёрды брамід метыламонію:



Прапан з бромавадародам не ўзаемадзейнічае, такім чынам, у першапачатковай сумесі было 20 дм<sup>3</sup> прапану.

**Адказ:** 20 дм<sup>3</sup>.

**858.** Анілін у лабараторыі можа быць сінтэзаваны ў адпаведнасці з наступнай схемай:



Напішыце формулы рэчываў А, Б, В.


Вылічыце масу аніліну, які быў атрыманы ў выніку ажыццяўлення названых ператварэнняў з  $15 \text{ см}^3$  бензолу шчыльнасцю  $0,89 \text{ г/см}^3$ , калі выхад на першай стадыі склаў  $80 \%$ , а сумарны выхад стадый II і III роўны  $81 \%$ .

- 859.** Параамінафенол (або 4-амінафенол) уяўляе сабой бескаляровыя крышталі ( $t_{\text{пл}} = 186 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , растворальнасць складае прыкладна 1 г на 100 г вады), якія цямнеюць на паветры з прычыны акіслення, прымняеца ў плёнчатай фатаграфіі ў якасці праявіцеля. Каб пазбегнуць акіслення, параамінафенол выкарыстоўваюць у выглядзе солей, утвораных у выніку ўзаемадзеяння з салянай або сернай кіслатой, пры гэтым таксама павышаецца растворальнасць у вадзе. Параамінафенол добра раствораецца ў растворах шчолачаў.
- Напішыце структурную формулу параамінафенолу.
  - Напішыце ўраўненні рэакцый узаемадзеяння параамінафенолу з растворамі хлоравадароднай кіслаты і гідраксіду натрыва.
  - Чаму растворальнасць у вадзе прадуктаў узаемадзеяння параамінафенолу з  $\text{HCl}$  і  $\text{NaOH}$  вышэйшая ў параўнанні з зыходным рэчывам?

## 4.2. АМІНАКІСЛОТЫ

- 860.** Напішыце структурныя формулы і назвы  $\alpha$ -амінакіслоты саставу  $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$ .
- 861.** Прывядзіце ўраўненні рэакцый аланіну: а) з растворам шчолачы; б) салянай кіслатой.
- 862.** Якія з рэчываў, назвы якіх прыведзены ніжэй, узаемадзеянічаюць і з салянай кіслатой, і з водным растворам КОН: а) прапанавая кіслата; б) *n*-бутыламін; в) аланін; г) фенол; д)  $\varepsilon$ -амінакапронавая кіслата; е) анілін?


**863.** Гідрахларыд аланіну растварылі ў вадзе.




Да раствору дадавалі гідраксід натрью да той пары, пакуль pH раствора не стаў прыблізна роўным 7. Затым да атрыманага раствора дадалі лішак гідраксіду натрью. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць пры гэтых. Якія рэчывы будуть уваходзіць у склад цвёрдага астатку, атрыманага пасля выпарвання раствора, які ўтварыўся?

**864.** Натрыевую соль аланіну растварылі ў вадзе. Да раствора дадавалі саляную кіслату да таго часу, пакуль pH раствора не стаў прыблізна роўным 7. Затым да атрыманага раствора дадалі лішак салянай кіслаты. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія працякаюць пры гэтых. Якія рэчывы будут уваходзіць у састаў цвёрдага астатку, атрыманага пасля выпарвання раствора, які ўтварыўся?

**865.** Складзіце ўраўненні рэакцый паміж аманійнай соллю



**866.** Складзіце ўраўненні рэакцый паміж аманійнай соллю




**867.** Напішыце ўраўненне рэакцыі, якая працякае пры працесканні хлоравадароду праз раствор амінавоцатнай кіслаты ў этаноле.

**868.** Напішыце структурную формулу лінейнага дыпептыду, утворанага астаткамі аланіну.

**869.** Колькі розных дыпептыдаў будзе атрымана пры на- граванні сумесі гліцыну і аланіну? Прыведзіце формулы гэтых дыпептыдаў.

**870.** Вызначце лік пептыдных сувязей у рэчыве, формула якога




Напішыце ўраўненні рэакцый гідролізу дадзенага рэчыва ў прысутнасці: а) лішку шчолачы; б) лішку хлоравадароду.

**871.** Малекула лінейнага (нецыклічнага) пептыду складаецца з двух астаткаў аланіну, трох астаткаў гліцыну і двух астаткаў фенілаланіну. Вызначце лік пептыдных сувязей у малекуле такога пептыду.


**872.** У выніку гідролізу лінейнага трывептыду былі атрыманы гліцын і аланін у мольных судносінах  $2 : 1$ . Напішыце структурныя формулы ўсіх трывептыдаў, якія задавальняюць умовам задачы.

**873.** Выберыце прадукты, асноўным кампанентам якіх з'яўляецца азотзмяшчальнае арганічнае рэчыва:





- 874.** Прывядзіце ўраўненні рэакцый атрымання капрону, лаўсану, полістыролу, ізапрэнавага каўчуку з адпаведных монамераў. Якія з прыведзеных вамі рэакцыі з'яўляюцца рэакцыямі полімерызацыі, а якія — полікандэнсацыі?
- 875.** Зыходзячы з метану і не выкарыстоўваючы іншыя арганічныя рэчывы, атрымайце аманійную соль гліцыну.
- 876.** Вызначце сцвярджэнні, справядлівыя для рэчыва, формула якога




1	З'яўляецца гамолагам гліцыну
2	Не змяняе афарбоўку лакмусу
3	Вадкасць пры н. у.
4	Афарбоўвае фенолфталеін у малінавы колер
5	Узаемадзейнічае як з салянай кіслатой, так і з растворамі гідраксіду натрыва
6	Можа быць атрымана пры ўзаемадзейнні 2-бромуэтанавай кіслаты з аміякам
7	Утвараецца пры гідролізе пептыдаў лішкам раствору шчолачы

**877.** \*Выберыце сцвярджені, справядлівыя для бялкоў:

- а) у малекулах маюцца пептыдныя сувязі;
- б) другасная структура падтрымліваецца за кошт утва-

рэння вадародных сувязей паміж групамі




розных амінакіслотных астаткаў;

- в) ксантапратэінавая рэакцыя даказвае наяўнасць у малекулах пептыдных сувязей;
- г) складаюцца з астаткаў  $\alpha$ -амінакіслот;
- д) дэнатурацыяй называецца працэс разбурэння першаснай структуры бялкоў;
- е) наяўнасць бензольных кольцаў у малекулах вызначаецца біурэтавай рэакцыяй;
- ж) бялкі падвяргаюцца кіслотнаму, шчолачнаму і ферментатыўнаму гідролізу.

**878.** Дыпептыд колькасцю 2 моль, які складаецца з астатакаў гліцыну, растворылі ў лішку салянай кіслаты, сумесь пракіпяцілі да заканчэння рэакцыі. Напішыце ўраўненне рэакцыі і знайдзіце масу хлоравадароду, які ўступіў у рэакцыю.

**879.** Трыпептыд колькасцю 2 моль, які складаецца з астатакаў аланіну, растворылі ў лішку воднага раствору гідраксіду натрыю, сумесь пракіпяцілі да заканчэння рэакцыі. Напішыце ўраўненне рэакцыі і знайдзіце масу  $\text{NaOH}$ , які ўступіў у рэакцыю.


**880.** Дыпептыд колькасцю 1 моль, формула якога



растварылі ў лішку воднага раствора гідраксіду натрыю, сумесь пракіпяцілі да заканчэння рэакцыі. Напі-

шыше ўраўненне рэакцыі і знайдзіце масу  $\text{NaOH}$ , які ўступіў у рэакцыю.

- 881.** Да воднага раствору, які змяшчае 0,5 моль рэчыва, формула якога



дадалі 2 моль гідраксіду натрыю. Сумесь пракіпяцілі да завяршэння рэакцыі. Атрыманы раствор выпарылі дасуха. Пакажыце колькасць (моль) рэчываў у цвёрдым астатку.

- 882.** Напішыце формулы двух магчымых трывептыдаў, утвораных: а) з 1 малекулы гліцыну і 2 малекул аланіну; б) 2 малекул гліцыну і 1 малекулу аланіну. Колькі пептыднах сувязей у малекулах кожнага пептыду? Колькі ўсяго трывептыдаў задавальняюць умовам задачы?

- 883.** Пра цвёрдае пры н. у. арганічнае рэчыва **A** вядома наступнае:


- а) астаткі **A** ўваходзяць у састаў малекул бялкоў;
- б) пры згаранні 1 моль **A** ў лішку кіслароду ўтвараецца 2 моль вуглякілага газу;
- в) порцыя рэчыва **A** хімічнай колькасцю 1 моль здольна прарэагаваць з 1 моль хлоравадароду з утварэннем солі **B**. Пры ўзаемадзеянні 1 моль рэчыва **A** з 1 моль гідраксіду калію ўтвараецца соль **C**, якая рэагуе з хлоравадародам у суадносінах 1 : 2 з утварэннем рэчыва **B**.

Прапануйце формулы рэчываў **A**—**C**. Напішыце ўраўненні рэакцый.

- 884.** Пры шчолачным гідролізе 16,0 г дыпептыду ўтварылася толькі адно арганічнае рэчыва — натрыевая соль адной з амінакіслот. Маса гэтай солі роўная 22,2 г. Вызначце будову дыпептыду.

### Рашэнне


Напішам ураўненне рэакцыі:



Складзём ураўненне і знайдзем  $x$ :

$$\frac{16,0}{2x + 130} = \frac{22,2}{2(x + 96)} ; \\
 x = 15 \text{ г/моль.}$$

Такім чынам, формула дыпептыду:




- 885.** Пры поўным гідролізе некаторага пептыду масай 7,2 г, які складаецца з астаткаў гліцыну, лішкам салянай кіслаты вылучана соль амінакіслаты масай 13,38 г. Вызначце малярную масу пептыду.
- 886.** Пры гідролізе трывептыду масай 3,78 г у прысутнасці ферменту была атрымана толькі адна амінакіслата масай 4,5 г. Вызначце формулу амінакіслаты.
- 887.** У выніку даследавання структуры некаторага трывептыду было ўстаноўлена, што N-канцавым амінакіслотным астаткам у яго малекуле з'яўляецца аланін. Для


поўнага гідролізу 32,55 г дадзенага пептыду патрабуеца 5,40 г вады. Вызначце магчымую структуру трывпептыду.

**888.** \*Маецца сумесь насычанага першаснага аміну і прыроднай амінакіслаты ў мольных суадносінах 1 : 2. Вядома, што колькасць атамаў вугляроду ў малекуле аміну роўная ліку атамаў вугляроду ў малекуле амінакіслаты. Пры ўзаемадзеянні 5,38 г сумесі з лішкам саляной кіслаты атрымана 7,57 г сумесі солей. Вызначце формулу амінакіслаты.

**889.** \*Для спальвання 31,1 г сумесі дзвюх прыродных амінакіслот спатрэбілася 43,12 л кіслароду (н. у.). Порцыю адной з гэтых амінакіслот масай 3,65 г апрацавалі лішкам азоцістай кіслаты і атрымалі 1,12 л газу (н. у.). Для поўнага ўзаемадзеяння з порцыяй другой амінакіслаты масай 13,2 г спатрэбілася 4,48 г гідраксіду калію. Вызначце будову амінакіслот, якія ўваходзяць у састаў сумесі, і іх масавыя долі. Улічыце, што азоцістая кіслата рэагуе з першаснымі амінамі згодна з ураўненнем:



**890.** \*Пры поўным гідролізе 22,14 г трывпептыду было атрымана 24,30 г сумесі толькі дзвюх прыродных амінакіслот. Адну з атрыманых кіслот апрацавалі лішкам азоцістай кіслаты і атрымалі арганічнае рэчыва масай 19,92 г. Вызначце формулы амінакіслот, астаткі якіх уваходзілі ў склад трывпептыду. Улічыце, што азоцістая кіслата рэагуе з першаснымі амінамі згодна з ураўненнем:



**891.** Дыпептыд масай 1,60 г, які складаецца з астаткаў амінакіслот, што належаць да гамалагічнага рада гліцыну, падверглі поўнаму гідролізу водным растворам

гідраксіду калію, які змяшчае 0,05 моль КОН. У выніку быў атрыманы раствор, у якім колькасць (моль) КОН у 1,5 раза большая за сумарную колькасць моль солей. Вызначце магчымыя формулы дыпептыду.

**892.** Арганічнае рэчыва **A** змяшчае 11,97 % азоту, 9,40 % вадароду і 27,35 % кіслароду па масе і ўтвараеца пры ўзаемадзеянні арганічнага рэчыва **B** з прапанолам-1. Вядома, што рэчыва **B** мае прыроднае паходжанне і здольна ўзаемадзейнічаць як з кіслотамі, так і са шчо-лачамі.

- Вызначце малекулярную формулу рэчыва **A**.
- Складзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякала.

### Рашэнне


Вызначым найпрасцейшую формулу арганічнага рэчыва  $C_xH_yO_zN_k$ :

$$x : y : z : k = \frac{51,28}{12} : \frac{9,40}{1} : \frac{27,35}{16} : \frac{11,97}{14} =$$

$$4,27 : 9,40 : 1,71 : 0,855 = 5 : 11 : 2 : 1.$$

Найпрасцейшая формула  $C_5H_{11}O_2N$ .

Улічваючы ўмовы задачы, знаходзім, што рэчыва **B** — гліцын. Складзём ураўненне рэакцыі:



На практыцы ў рэакцыі ўтвараеца соль складанага эфіру, якую ператвараюць у нейтральнае злучэнне, дзейнічаючы аснаваннем.


**893.** У выніку рэакцыі этэрыфікацыі паміж гранічным аднаатамным спіртам і амінаэтанавай кіслатай быў атрыманы складаны эфір **A**. Масавая доля азоту ў **A** складае 13,59 %.

- а) Прывядзіце малекулярную формулу спірту.  
 б) Складзіце ўраўненне рэакцыі, якая працякала.

- 894.** Арганічнае рэчыва масай 11,8 г спалілі ў лішку кіслароду. Прадукты згарання (азот, вуглякіслы газ і вада) прапусцілі праз паглынальнік, які змяшчае аксід фосфару(V). Пры гэтым маса паглынальніка павялічылася на 9,0 г. Газы, якія не паглынуліся, прапусцілі праз лішак раствору гідраксіду барыю. Пры гэтым выпаў асадак, а маса раствора паменшылася на 61,2 г. Газ, які не паглынуўся растворам гідраксіду барыю, заняў аб'ём 2,24 дм<sup>3</sup> (н. у.). Малярная маса арганічнага рэчыва менш 100 г/моль. Прапануйце магчымую формулу арганічнага рэчыва.
- 895.** Амфатэрнае, цвёрдае (пры н. у.) арганічнае рэчыва **A** мае якасны састаў С, Н, N, O. Пры ўзаемадзеянні **A** з лішкам HBr утвараецца 17 г солі. Пры ўзаемадзеянні такої жа порцыі рэчыва **A** з лішкам NaOH утвараецца 11,1 г солі. Малекула рэчыва **A** змяшчае адзін атам азоту. Астаткі **A** ўтрымліваюцца ў прыродных палімерах. Прапануйце магчымую формулу арганічнага рэчыва **A**. Якія функцыянальныя групы ў малекуле рэчыва **A** абумоўліваюць яго амфатэрныя ўласцівасці?
- 896.** \*Для вызначэння саставу амінакіслаты, якая ўваходзіць у састаў бялкоў, яе навеску масай 0,8925 г спалілі ў лішку кіслароду. Пасля выдалення залішняга кіслароду засталося 0,756 дм<sup>3</sup> газу (н. у.). Пасля прапускання гэтага газу праз лішак раствору KOH аб'ём газу паменшыўся да 0,084 дм<sup>3</sup>. Вядома таксама, што масавая доля кіслароду ў гэтым рэчыве прыкладна ў 3,4 раза больш, чым азоту.
- а) Вызначце амінакіслату.
- б) Вядома, што дадзеная кіслата адносіцца да ліку незаменных. Якія прадукты неабходна ўключачыць у рацыён харчавання для забеспячэння патрэбнасці арганізма ў гэтай амінакіслате?

- 897.** Глутамінавая кіслата  $\text{NH}_2\text{—CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{—COOH}$  вядома тым, што ўваходзіць у склад бялкоў усіх жывых арганізмаў. Не менш вядома і яе натрыевая соль, глутамат натрыю (харчовая дабаўка Е621), якая з'яўляецца ўзмакнільнікам смаку (мясны смак, або *umami*). Колькасць глутамату натрыю ў харчовым канцэнтраце, такім як булённы кубік, можа дасягаць 0,5 % па масе. У цяперашні час лічыцца, што залішнє спажыванне глутамату натрыю з'яўляецца шкодным для здароўя, паўлятальнай лічыцца яго доза 15—18 г на 1 кг вагі.
- У якім агрэгатным стане знаходзіцца глутамінавая кіслата пры  $25^{\circ}\text{C}$ ?
  - Ці будзе адрознівацца рН водных раствороў гліцыну і глутамінавай кіслаты? Адказ абгрунтуйце.
  - Напішыце ўраўненні рэакцый узаемадзеяння глутамінавай кіслаты з хлоравадароднай кіслатой і лішкам гідраксіду натрыю.
  - Вызначце састаў глутамату натрыю. Улічыце, што з 30 г глутамінавай кіслаты можа быць атрыманы 31 г глутамату натрыю з 90%-ным выхадам.
  - Якая маса глутамату натрыю можа змяшчацца ў адным булённым кубіку масай 10 г? Ці небяспечна для здароўя перыядычнае спажыванне гэтага прадукту?
- 898.** \*Гіпуравая кіслата з'яўляецца адным з прадуктаў абмену рэчываў у арганізме. Атрутная бензойная кіслата з дапамогай рада біяхімічных працэсаў звязваецца гліцынам і выводзіцца з арганізма з мочай у форме гіпуравай кіслаты, малекулярная формула якой  $\text{C}_9\text{H}_9\text{NO}_3$ . У лабараторыі гіпуравую кіслату можна атрымаць у выніку ўзаемадзеяння амінавоцнатнай кіслаты з хлорангідрыдам бензойнай кіслаты (бензайлхларыдам), рэакцыйная здольнасць якога вышэй, чым у бензойнай кіслаты. Напішыце структурную формулу гіпуравай кіслаты і ўраўненне рэакцыі яе атрымання з амінавоцнатнай кіслаты і бензайлхларыду.

**899.** Інсулін — фермент, які рэгулюе вугляводны аблмен у арганізме чалавека. Ён уяўляе сабой бялок, які складаецца з 51 амінокіслотнага астатаку, якія злучаны ў два ланцугі: ланцуг **A** — 21 амінокіслотны астатак, ланцуг **B** — 30 амінокіслотных астатакаў. Ланцугі **A** і **B** злучаны паміж сабой двумя дысульфідны мосткамі ( $-S-S-$ ), яшчэ адзін дысульфідны мосток змяшчаецца ў ланцугу **A** (мал. 25):



Мал. 25.

Недастатковая выпрацоўка інсуліну падстраўнікавай залозай прыводзіць да цяжкага захворвання — цукровага дыябету.

- Напішыце агульную формулу амінокіслот, якія ўтвараюць бялкі.
- Напішыце структурныя формулы аланину, глутаміновай кіслаты, трэяніну, лізіну і цыстэіну, улічваючы,

што іх назвы па сістэматычнай наменклатуры наступныя:

Трывіяльная назва	Назва па наменклатуры ІЮПАК
Аланін	2-амінапрапанавая кіслата
Глутамінавая кіслата	2-амінапентандыёвая кіслата
Трэанін	2-аміна-3-гідраксібутанавая кіслата
Лізін	2,6-дыамінагексанавая кіслата
Цыстэін	2-аміна-3-меркаптапрапанавая кіслата (меркаптагрупа мае формулу —SH)

- в) Колькі розных нецыклічных трывептыдаў можна ўтварыць з гліцыну, аланіну і цыстэіну?
- г) Колькі пептыдных сувязей змяшчае малекула інсуліну?
- д) Дысульфідныя масткі ў малекуле інсуліну ўтвараюцца за кошт акіслення дзвюх малекул цыстэіну. Адлюструйце агульную схему гэтага працэсу, выкарыстоўваючы для абазначэння акіслення наступны сімвал:  $\xrightarrow{[O]}$ .

## АДКАЗЫ

### Глава 1. УВОДЗІНЫ Ў АРГАНІЧНУЮ ХІМІЮ

#### 1.1. Задачы для паўтарэння

1. а) 11,1 моль; б) 0,25 моль; в) 27,8 моль.
2. а) 0,3 моль; б) 0,4 моль.
3. а) 1,6 г і 2,24 дм<sup>3</sup>; б) 3,2 г і 4,48 дм<sup>3</sup>; в) 0,08 г і 0,11 дм<sup>3</sup>.
4. а) 0,4 моль; б) 2,99 дм<sup>3</sup>.
5. 4 моль.
6. а) 23,1 % ; б) 49,2 % .
7. 44,8 % і 14,4 моль.
8. 7,5 % .
9. а) 19,7 % ; б) 13,1 моль; в) 84,2 % .
10. а) 34,5 г; б) 9,89 моль; в) 8,6 % .
11. 74,2 кг.
12. 160 мг.
13. 10 ампул.
14. 34,8 % .
15. а) 35 % ; б) 28 г; в) 5,28 кг; г) 11 руб. 22 кап.; д) 141 г KNO<sub>3</sub>, 54 г NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>.
16. 11,9 % .
17. а) 66 г; б) 31,4 % .
18. 119 кг.
19. 5605 г.
20. 37 г.
21. 0,438 моль.
22. а) 52,2 г; б) 3,9 % .
23. 69,8 % .
24. 20 % нітрату калію, 50 % сульфату калію і 30 % сульфату амонію.
25. 56 г.
26. 152 кг.
27. 3,43 кг.

**28.** а) 42,9 %; б) 81,8 %; 52,2 %.

**29.** 15,8 %.

**30.** 64,0 %.

**31.** Fe.

**32.** P.

**33.** Se.

**34.** As.

**35.** Pb.

**36.** 2 атамы.

**37.** Al.

**38.** Ca.

**39.** Ca.

**40.** Ni.

**41.** Ti.

**42.** Ba(OH)<sub>2</sub>.

**43.** Cr.

**44.** Sr.

**45.** K.

**46.** а) Ca, CO<sub>2</sub>, CaO; б) 32,8 г.

**47.** KCl.

**48.** Hg.

**49.** W.

**50.** Cs.

**51.** а) Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; б) памяншалася; в) 21,6 %; г) MnO<sub>2</sub>.

**52.** а) медны купарвас — гэта крышталегідрат, а на пакеціку напісана формула «CuSO<sub>4</sub>»; б) маса памяншалася; в) маса цвёрдага астаткү памяншаещца, паколькі з яго выдаляецца вада; г) пасля таго як уся вада будзе выдалена з крышталегідрату, маса цвёрдага астаткү перастане змяняцца; д) паменшылася на 36 %; е) CuSO<sub>4</sub> · 5H<sub>2</sub>O; ж) CuSO<sub>4</sub> · H<sub>2</sub>O; з) CuSO<sub>4</sub> · 3H<sub>2</sub>O.

## 1.2. Будова атама

**53.** H +1, 1; F +9, 9; Na +11, 11; S +16, 16.

**54.** Mg<sup>2+</sup> +12, 10; O<sup>2-</sup> +8, 10; K<sup>+</sup> +19, 18; Br<sup>-</sup> +35, 36.


**55.** H<sub>2</sub> 2; O<sub>2</sub> 16, H<sub>2</sub>O 10; CO<sub>2</sub> 22.

**56.** NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 10; NO<sub>3</sub><sup>-</sup> 32; SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 50.

**57.** Атам паглынуў энергію, сярэдняя адлегласць ад электрона да ядра павялічылася.

**59.** На адной арбіталі можа размясціцца не больш за два электроны; на  $s$ -падузроўні — адна арбіタル, на  $p$ -падузроўні — тры; на  $d$ -падузроўні можа размясціцца не больш за шэсць электронаў.

**61. 8.**

**62.** Be:  $1s^2 2s^2$ ; Be: ...  . На зневшнім энергетычным узроўні —

2 электроны;  $1s$ -арбіタル мае меншы памер, чым  $2s$ -арбіタル, і электроны, размешчаныя на  $1s$ -арбіталі, прыцягваюцца да ядра мацней, чым электроны, якія займаюць  $2s$ -арбіタル.

**64.** Лік энергетычных узроўняў у атаме, часткова або цалкам запоўненых электронамі (лік электронных слоёў), роўны нумару пeryяду; лік электронаў на зневшнім энергетычным узроўні атама роўны нумару групы (апошняе выполнваецца для элементаў, размешчаных у групах А).

**65.** Be і Mg —  $s$ -элементы; N і Cl —  $p$ -элементы.

**66.**  $\text{Be}^{2+}$ :  $1s^2$ ;  $\text{Na}^+$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$ ;  $\text{O}^{2-}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$ ;  $\text{Cl}^-$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ;  $\text{O}^+$ :  $1s^2 2s^2 2p^3$ .


**67.** Фтор.

**68.**  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{S}^{2-}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ; з такіх іонаў складаюцца злучэнні з іонным тыпам сувязі:  $\text{KCl}$ ,  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{K}_2\text{S}$ .

**69.** На трэцім.

**70.** Гэта тлумачыцца тым, што спачатку ў атамах запаўняецца  $4s$ -падузровень і толькі потым —  $3d$ .

**71.** Для атама вугляроду:



У асноўным стане — 2 няспараныя электроны, у прыведзеным узбуджаным — 4.


**72.** 0,025 моль.

### 1.3. Хімічная сувязь


**73.** Атамы высакародных газаў. Яны маюць завершаныя электронныя абалонкі: He  $1s^2$ ; астатнія  $...ns^2 np^6$ .

**74.** Li, Na і K маюць адзін валентны электрон і знаходзяцца ў IA-групе; С і Si — чатыры валентныя электроны і знаходзяцца ў IVA-групе; N і P — пяць валентных электронаў і знаходзяцца ў VA-групе. Гэта значыць, што лік валентных электронаў роўны нумару групы.


- 75.** Кавалентная сувязь утворана пры дапамозе агульных электронных пар і ў структурнай формулe абазначаецца пры дапамозе рысачак; іонная сувязь абумоўлена электрастатычным прыцягненнем рознайменна зараджаных іонаў.
- 76.** Іонная:  $K_2S$ ,  $NaF$ ; кавалентная непаллярная:  $Cl_2$ ,  $O_2$ ; кавалентная паллярная:  $HBr$ ,  $NH_3$ ,  $SO_2$ ; металічная:  $Zn$ .
- 77.**  $CaCl_2$ , іонная.
- 79.**




- 80.** Для адказу на пункт а) вызначыце лік няспараных электронаў у атамах у асноўным і ўзбуджаных станах.
- 81.** Для адказу на пункт а) вызначыце лік няспараных электронаў у атамах у асноўным і ўзбуджаных станах.
- 83.** Кратныя сувязі (вылучаны сінім колерам) маюцца ў рэчывах:



- 85.** Палярнасць сувязі ў прыведзеным радзе памяншаецца, паколькі памяншаецца рознасць электраадмоўнасцей атамаў, якія ўтвараюць сувязь.
- 86.** Палярнасць сувязі ў прыведзеным радзе памяншаецца, паколькі памяншаецца рознасць электраадмоўнасцей атамаў, якія ўтвараюць сувязь.
- 88.** У малекуле  $N \equiv N$  сувязь трайная, а ў малекуле  $O=O$  — двайнай. Значыць, у малекуле  $N_2$  сувязь больш трывалая, чым у  $O_2$ .
- 90.** У прыведзеным радзе ( $H-F$ ,  $H-Cl$ ,  $H-Br$ ,  $H-I$ ) кратнасць сувязі не змяняецца, але растуць радыусы атамаў, такім чынам, павялічваецца даўжыня сувязі і памяншаецца яе энергія.
- 92.** У прыведзеным радзе



кратнасць сувязі не змяняецца, але растуць радыусы атамаў, такім чынам, павялічваецца даўжыня сувязі і памяншаецца яе энергія. Таму цяжэй за ўсё разарваць сувязі ў малекуле  $CH_4$ :



Такім чынам, у прыведзеным радзе тэрмічная ўстойлівасць рэчываў памяншаецца.

**93.**  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{N}_2\text{O}_5$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{PH}_3$ ,  $\text{Cl}_2\text{O}_7$ ,  $\text{HCl}$ .

**94.**  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2\text{Se}$ . Даўжыня сувязі павялічваецца (паколькі кратнасць не змяняецца, а радыусы атамаў растуць), энергія сувязі памяншаецца (паколькі павялічваецца даўжыня сувязі), паліярнасць сувязі памяншаецца (паколькі памяншаецца рознасць электраадмоўнасцей атамаў, якія ўтвораюць сувязь), тэрмічная ўстойлівасць памяншаецца (паколькі памяншаецца энергія сувязі).

## Глава 2. ВУГЛЕВАДАРОДЫ

### 2.1. Алканы


**96.** Агульная формула гамалагічнага раду алканаў  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ . Такім чынам, алканамі з'яўляюцца  $\text{C}_6\text{H}_{14}$  і  $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ .

**97.**  $\text{C}_8\text{H}_{18}$ .

**98.** а)  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ ; б) 2,48; в) 3 ізамеры.

**99.** а)  $\text{C}_7\text{H}_{16}$ ; б) 5 ізамераў.

**100.** 83,7 %.



**102.** Прыведзены формулы трох розных рэчываў; ізамерамі з'яўляюцца *n*-пентан і 2-метылбутан.


**103.** Прыведзены формулы чатырох розных рэчываў; ізамерамі з'яўляюцца *n*-гексан, 3-метылпентан і 2,3-диметылбутан.

**108.**  $m(\text{неапентану}) = 153,3$  г,  $m(\text{n-бутану}) = 0,647$  г; пры н. у. неапентан знаходзіцца ў вадкім агрэгатным стане, таму яго шчыльнасць нашмат большая, чым шчыльнасць газападобнага *n*-бутану.


**113.** Ізамерамі з'яўляюцца а і б.

**114.** б, в, г.

- 115.** Правільна складзены назвы б і г.
- 116.** А3Б4В1Г2; 2,2-дыметылгептан, 3,3-дыметылгептан.
- 117.** Можа быць атрымана 3 структурныя ізамеры.
- 118.** Можа быць атрымана 2 структурныя ізамеры.
- 119.** Можа быць атрымана 4 структурныя ізамеры саставу  $C_3H_6Cl_2$ .
- 120.** 2,2-дыметылпрапан.
- 121.** 3 алкены.
- 122.** а) 40,3 % метану, 59,7 % хлору; б)  $m(CH_4) = 16$  г,  $m(CH_3Cl) = 25,25$  г,  $m(HCl) = 18,25$  г.
- 126.** 2 рэчывы: 2-метылбутан і 2,2-дыметылпрапан.
- 127.** 2,3-дыметылбутан.
- 128.** 3 алканы: этан, прапан і бутан.
- 129.** а) 2-бромуэтан; б) 2-брому-2-метылпрапан.
- 130.** 2-ёдпрапан.
- 131.** 2-метылпрапан.



- 137.** 2,3-дыметылбутан.
- 138.** 2,5-дыметылгексан; 2-брому-2,5-дыметылгексан.
- 139.** 60 % 1-хлорбутану і 40 % 2-хлорбутану.
- 140.** 43 % 1-хлорпрапану і 57 % 2-хлорпрапану.
- 141.** 27 % 2-метыл-1-хлорбутану, 14 % 3-метыл-1-хлорбутану, 36 % 2-метыл-3-хлорбутану, 23 % 2-метыл-2-хлорбутану.
- 142.** 9 % 1-бромупрапану і 91 % 2-бромупрапану.
- 143.** 2-брому-2-метылпрапан.
- 144.**  $C_4H_{10}$ .
- 145.**  $C_2H_6$ .
- 146.** 1-бромуэтан.
- 147.**  $C_2H_6O_2$ .
- 148.**  $CH_4$ , мольная доля вугляроду роўная 20 %, вадароду — 80 %.
- 149.**  $n$ -пентан.
- 150.**  $C_6H_{12}O_6$ .
- 151.** а)  $CH_3$ ; б) гэта формула адпавядзе свабоднаму радыкалу, таму пры нармальных умовах  $CH_3$  няўстойлівы; в)  $CH_3—CH_3$ .



**153.**  $\text{CH}_4 \cdot 5,75\text{H}_2\text{O}$  або  $4\text{CH}_4 \cdot 23\text{H}_2\text{O}$ .

**154.**  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ .

**155.**  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$ .

**156.**  $\text{C}_7\text{H}_8$ .

**157.** а)  $\text{C}_2\text{H}_6$ ; б) могуць утварыцца 1 мона- і 2 дыхлорвытворныя;

в) 82,4 %; г)  $2\text{CO} + 5\text{H}_2 = \text{C}_2\text{H}_6 + 2\text{H}_2\text{O}$ ; д) 4,7; е)  $\text{CH}_4$  і  $\text{C}_2\text{H}_6$ .

**158.**  $\text{C}_6\text{H}_{14}$ .

**159.**  $\text{C}_3\text{H}_6$ .

**160.**  $\text{C}_8\text{H}_{18}$ .

**161.**  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ .


**162.**  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  або  $\text{CH}_3\text{OCH}_3$ .

**163.**  $\text{CH}_4\text{O}$ .

**164.**  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ .

**165.**  $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$ .

**166.**  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}$ .



**168.**  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ .

**169.**  $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ .

**170.**  $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ .

**171.**  $\text{C}_7\text{H}_8$ .

**172.**  $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ .

**173.**  $\text{C}_6\text{H}_{14}$ .

**174.** а)  $\text{C}_2\text{H}_6$ ; б) 784 г.

**175.**  $\text{C}_3\text{H}_8$ .

**176.**  $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$ .

**177.**  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{Na}_2$ , напрыклад,  $\text{NaO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{ONa}$ .

**178.**  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ .

**179.**  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}$ .

**180.**  $\text{C}_2\text{H}_6$ .

**181.**  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ .


**182.**  $\text{C}_2\text{H}_6$ .

- 183.** 79,9 %  $C_2H_6$  і 20,1 %  $C_3H_8$ .
- 184.** 75 %  $C_4H_{10}$  і 25 %  $C_5H_{12}$ .
- 185.**  $C_6H_{14}$ .

## 2.2. Алкены

- 189.**  $C_nH_{2n}$ .
- 190.** У малекуле этылену сувязь вуглярод—вуглярод мае меншую даўжыню і яна больш трывалая.
- 191.** Тып гібрыдызацыі —  $sp^2$ ; валентныя вуглы прыблізна роўныя  $120^\circ$ ; малекула плоская.
- 193.** а) 2-метылбутэн-2; б) 3,4-дыметылпентэн-2.
- 194.** 2-метылпентэн-2.
- 195.** а) 2-метылбутан; б) 2-метылпрапан; в) бутэн-2; г) 2-метылпрапен.  
Алкены: в і г. Ізамеры: в і г. Гамолагі: а і б.
- 197.** Бутэн-1, бутэн-2, 2-метылпрапен.
- 198.** Цыс-транс-ізамерыя магчыма для б і г.
- 199.** Цыклапрапан.
- 200.** Бутэн-1, цыс-бутэн-2, транс-бутэн-2, 2-метылпрапен, цыклабутан, метылцыклапрапан.
- 201.** Этэн і прапен — газы, пентэн-1 і гексэн-1 — вадкасці; у шклянцы будзе два слоі вадкасцей, якія не змешваюцца: верхні — гексэн-1, ніжні — вада.
- 203.** Для алкенаў харектэрны рэакцыі далучэння; пры хлараванні этану працякае рэакцыя замяшчэння (утвараюцца хлорэтан і хлоравадарод); пры хлараванні этэну працякае рэакцыя далучэння (утвараецца 1,2-дыхлорэтан).
- 204.** У выніку рэакцыі ўтвараецца этан, разрываецца  $\pi$ -сувязь, валентныя вуглы памяншаюцца, таму што атамы вугляроду пераходзяць з  $sp^2$ - у  $sp^3$ -гібрыдны стан. Даўжыня сувязі вуглярод—вуглярод павялічваецца.
- 205.** 2-метылбутэн-1; 2-метылбутэн-2; 3-метылбутэн-1.
- 206.** Утвараюцца: а) *n*-бутан у абодвух выпадках; б) 1,2-дымбромуэтан і 2,3-дымбромуэтан адпаведна.
- 207.** Не паглынуўся этан; маса павялічылася на 10 г (маса этылену, які паглынуўся).
- 208.** 5,52 дм<sup>3</sup>.
- 209.** 20 %.
- 210.** Утвараюцца: а) бромэтан; б) 2-бромуэтан; в) 2-брому-2,3-дыметылбутан; г) 2-бромупрапан.

- 211.** Утвараюцца: а) этандыёл-1,2; б) прапандыёл-1,2; в) бутандыёл-1,2; г) бутандыёл-2,3.
- 212.** Колькасці (моль) вуглякілага газу і вады адносяцца 1 : 1.
- 213.** А — этылен; Б — этан; В — хлорэтан.
- 214.** А — бутэн-2; Б — *n*-бутан; В і Г — 1-хлорбутан і 2-хлорбутан; Д — 2,3-дыбромбутан.
- 216.** 2-бромуэтан.
- 217.** Утвараюцца: а) 2-хлорпрапан; б) 2-хлорбутан; в) 2-хлор-2-метылпрапан; г) 2-хлор-2-метылбутан.
- 218.** Br—CH<sub>2</sub>—CH<sub>2</sub>—NO<sub>2</sub> і 2-бромуэтан.
- 219.** а) дэгідратацыя пры награванні з канцэнтраванай сернай кіслатой пры тэмпературы вышэй за 140 °C; б) дэгідрыраванне пры награванні на каталізаторы Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; в) дэгідрагалагенаванне пад дзеяннем спіртавога раствору шчолачы. Зваротныя рэакцыі: а) гідрагатацыя разбаўленым растворам сернай кіслаты; б) гідрыраванне на плацінавым каталізаторы пры пакаёвой тэмпературы; в) гідрагалагенаванне растворам хлоравадароду.
- 220.** а) бутэн-1 і бутэн-2; б) 3,3-дыметылбутэн-1.
- 221.** Бутэн-1.
- 222.** А — этанол; Б — этылен; В — этыленгліколь.
- 223.** Адбываецца рэакцыя дэгалагенавання, і ўтвараюцца адпаведна этылен і бутэн-2.
- 224.** А — этылен; Б — этан; В — 1,2-дыбромэтан; Г — хлорэтан.
- 225.** А — бутэн-2; Б — метан; В — 2,3-дыбромбутан.
- 226.** 2,2-дыметылбутан.
- 227.** Паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: этан; бромэтан; этылен; 1,2-дыхлорэтан; этыленгліколь.
- 229.** Паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: 2-бромуэтан; прапанол-2; прапілен; 2-хлорпрапан; 2,3-дыметылбутан.
- 230.** 33,6 дм<sup>3</sup>.
- 231.** Ураўненне рэакцыі:



38 г прапіленгліколю і 29 г асадку.

**232.**  $V(\text{CO}_2) = 33,6 \text{ дм}^3$ ;  $m(\text{H}_2\text{O}) = 27 \text{ г}$ .

**233.**  $V(\text{пав.}) = 142,9 \text{ дм}^3$ ;  $V(\text{CO}_2) = 20 \text{ дм}^3$ .

**234.**  $V(\text{сумеси}) = 13,44 \text{ дм}^3$ ;  $m = 80,8 \text{ г.}$

**235.**  $16 \text{ дм}^3$ .

**236.**  $\text{Па } 3,36 \text{ дм}^3$ .

**237.**  $48 \text{ г.}$

**238.** Бутэн-1, бутэн-2, 2-метылпропен;  $22,4 \text{ г}$ ,  $86,4 \text{ г.}$


**239.**  $12,4 \text{ г.}$

**240.**  $11,2 \text{ дм}^3$ .

**241.**  $3,36 \text{ дм}^3$ .

**242.**  $80,8 \text{ г.}$

**243.** Ураённенне рәакцыі:



$1,55 \text{ г}$  этиленгліколю і  $1,45 \text{ г}$  асадку.

**244.**  $V(\text{H}_2) = 13,44 \text{ дм}^3$ ,  $\varphi(\text{H}_2) = 75 \%$ ;  $V(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 4,48 \text{ дм}^3$ ,  $\varphi(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 25 \%$ .

**245.**  $80,8 \text{ г.}$

**246.**  $4,48 \text{ дм}^3$ .

**247.**  $2614 \text{ см}^3$ ;  $14 \text{ г.}$

**248.**  $120 \text{ г.}$

**249.**  $8,96 \text{ дм}^3$ .

**250.**  $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ .

**251.**  $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ ; так;  $22,5 \text{ г.}$

**252.**  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ .

**253.**  $\text{C}_6\text{H}_{12}$ .

**254.** Пропен, прапанол-2.

**255.** Этэн.

**256.** Пропен ( $73,7 \%$ ) і этан ( $26,3 \%$ ).

**257.** Пропен.

**258.**  $\text{C}_4\text{H}_8$ .

**259.** 2-метылбутэн-2.

**260.**  $358,4 \text{ дм}^3$ .

**261.** а)  $112 \text{ г}$ ; б)  $300 \text{ г.}$

**262.**  $85,71 \%$  ва ўсіх малекулах, таму што суадносіны колькасці вугляроду да вадароду ў малекулах усіх алкенаў адноўкавыя.

**263.**  $\text{C}_5\text{H}_{12}$  і  $\text{C}_6\text{H}_{12}$ .

**264.**  $64 \text{ дм}^3$ .

**265.**  $14,6 \text{ дм}^3$ .

**266.** 7 і 5.

**267.** Этылен.

**268.**  $\text{C}_4\text{H}_8$ .

**269.** а)  $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ .


**270.** а)  $\text{C}_3\text{H}_6$ .

**271.** а)  $\text{CH}_2$ ; б)  $\text{C}_6\text{H}_{12}$ .


**272.** а)  $\text{CH}_2$ ; б)  $\text{C}_4\text{H}_8$ .

**273.** а)  $\text{C}_3\text{H}_6$  і  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ ; б) 5,51 %  $\text{C}_3\text{H}_6$  і 94,49 %  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ ; в) 50 см<sup>3</sup>.

**274.** а)  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ; б)  $\text{CH}_2$ ; в)  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$  — пропилен;



**275.** а)  $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$ ; б) на 3,5 г;



**276.** а)  $m(\text{O}_2) = 12,57$  г; б)  $n(\text{CO}_2) = 0,5$  моль; в)  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ;

г)  $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  — бутан;  $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$  — метилпропан; д)  $\text{CH}_2$ ; е)  $\text{C}_4\text{H}_{10} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{C}_2\text{H}_6$ ; ж)  $\alpha = 68\%$ ;  $D_{\text{H}_2} = 17,3$ ; з) 8,96 г, 448 000 г/моль, 16 000.

**277.** Метан; 18 г/моль.

**278.** 128 г.

**279.** а)  $\text{CH}_2$ ; б)  $\text{C}_4\text{H}_8$ ; в) трои алкены і два цыклаалканы; г) 5,8 г.

### 2.3. Алкадыены

**280.**  $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ .

**281.** Тып гібрыдызацыі —  $sp^2$ ; валентныя вуглы прыблізна роўныя 120°; малекула плоская.

**282.** а) і б) з-за наяўнасці сістэмы спалучэння, якая прыводзіць да некаторага выраўноўвання даўжынъ сувязей.

**283.** Бутадыен-1,2.

**284.** Пентадыен-1,2, пентадыен-1,3 (спалучаны), пентадыен-1,4, 2-метылбутадыен-1,3 (спалучаны).

**285.** а) 2,3-дыметылбутадыен-1,3; б) 3,4-дыметылпентадыен-1,3.

**286.** Ізапрэн.

**287.** а) 2-метылпентадыен-2,3; б) бутэн-2; в) бутадыен-1,3 (спалучаны дыен); 2-метылбутадыен-1,3 (спалучаны дыен).

- 289.** Прападыен — газ, ізапрэн — вадкасць; ізапрэн не змешваецца з водой, але раствараецца ў гексане.
- 290.** Утвараюцца: а) бутэн-1 і бутэн-2; б) 3,4-дыхлорбутэн-1 і 1,4-дыхлорбутэн-2.
- 291.** Утвараюцца: а) 3,4-дыбром-2-метылбутэн-1; 3,4-дыбром-3-метылбутэн-1; 1,4-дыбром-2-метылбутэн-2; б) 1,2,3,4-тэтрабром-2-метылбутан.
- 292.** Варта спачатку ажыццяўіць рэакцыю з бромам, а затым — з хлорам.
- 293.** 4-метылпентадыен-1,3 (1,2-далучэнне); 2-метылпентадыен-1,3 (1,4-далучэнне).
- 294.** Пентадыен-1,3; могуць утварацца 4,5-дыбромпентэн-2 і 3,4-дыбромпентэн-1.
- 295.** 50 %.
- 296.** 75 %.
- 297.** 21,4 г.
- 298.** 18,9 г.
- 299.** 43,2 г.
- 300.** 141 г.
- 301.** 79,2 г.
- 302.** 80 %.
- 303.** 51,4 г.
- 304.** 249 дм<sup>3</sup>.
- 305.** 56,6 дм<sup>3</sup>.
- 306.** а) 2,8 г; б) 60,7 %; в) 3,584 дм<sup>3</sup>.
- 307.** 11,76 г.
- 308.** 4,48 дм<sup>3</sup>.
- 309.** Бутадыен-1,3; ступень полімерызацыі 7500.
- 310.** C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>; ступень полімерызацыі 5000.
- 311.** а) C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>; б) 20 000.
- 312.** 2 г.
- 313.** 14,4 г.
- 314.** 73,6 г.
- 315.** C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>.
- 316.** φ(C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>) = 40 %; φ(C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>) = 60 %.
- 317.** 35,6 % C<sub>5</sub>H<sub>8</sub> і 64,4 % C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>.
- 318.** C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O.
- 319.** C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>; 34 г.

## 2.4. Алкіны

- 320.**  $C_nH_{2n-2}$ .
- 321.**  $C_6H_{10}$ ,  $C_8H_{14}$ ,  $C_2H_2$ .
- 322.** а) этан, этилен, ацетилен; б) ацетилен, этилен, этан.
- 323.** На адной прамой знаходзяцца чатыры атамы ( $H-C\equiv C-C$ ).
- 324.** На адной прамой атамы вугляроду знаходзяцца ў малекулах бутыну-2 і прападыену.
- 325.** Ацетилен, этилен, бутадыен-1,3 (сувязь паміж першым і другім атамамі вугляроду), бутадыен-1,3 (сувязь паміж другім і трэцім атамамі вугляроду), этан.
- 326.** Алкіны: бутын-1 і бутын-2; алкадыены: бутадыен-1,3 і бутадыен-1,2.
- 327.** а) 4-метылпентын-2; б) 5-метылгептын-3; в) 3,4-дыметылпентын-1; г) пентын-2.
- 328.** а) бутын-2; б) бутэн-2; в) бутын-1; г) пентадыен-1,4. Ізамеры: а і в. Утрымліваюць дзве  $\pi$ -сувязі а, в, г.
- 329.** Ацетилен, прапін, бутын-1 — газы; пентын-1 — вадкасць;  $\rho(C_2H_2) = 1,161 \text{ г}/\text{дм}^3$ ;  $\rho(C_3H_4) = 1,786 \text{ г}/\text{дм}^3$ .
- 330.** Тэмпература кіпення алкінаў неразгалінаванай будовы павялічваецца з павелічэннем памеру малекул.
- 331.** Разбураюцца  $\pi$ -сувязі, таму што яны менш трывалыя і больш даступныя для рэагентаў.
- 332.** а) этилен; б) этан; в) 1,2-дыбромэтэн; г) 1,1,2,2-тэтрабромэтан.
- 333.** 1,2-дыбромпрапен, а потым 1,1,2,2-тэтрабромпропан.
- 334.** На 23 г.
- 335.** Ацетилен абясколервае бромную ваду, а этан — не.
- 336.** 40,3 % .
- 337.** 180 г.
- 338.**  $CH_3-C\equiv C-CH_3$ ,  $CH_3-CH=CH-CH_3$ .
- 339.**  $HC\equiv C-CH-CH_2-CH_3$ , 3-метылпентын-1.  

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3 \end{array}$$
- 340.** Спачатку ўтвараецца 2-хлорбутэн-2, а потым — 2,2-дыхлорбутан.
- 341.** А — этин; Б — этэн; В — этанол; Г — 1,1-дыхлорэтан.
- 342.** А —  $CaC_2$ ; Б — этин; В — этан; Г — этэн; Д — хлорэтан.
- 343.** А — этилен; Б — 1,2-дыбромэтан; В — ацетилен; Г — этаналь; Д — хлорэтэн.
- 344.** Правесці дэгідрыраванне пры награванні на каталізаторы  $Cr_2O_3$ ; дадаць хлоравадароду; падзейнічаць спіртавым растворам  $KOH$ ;

падзейнічаць бромнай вадой; падзейнічаць спіртавым растворам КОН.

- 345.** А — прапен; Б — ацэтон; В — 2-бромпрапан; Г — прапанол-2.
- 346.** 1451 г; 598.
- 347.** Паслядоўна ўтвараюцца: карбід кальцыю; ацэтылен; хлорэтэн;  $m = 20,7$  г.
- 348.** 0,2 і 0,15 моль; 57,1 % і 42,9 %; 5,5 г; 15,7 г/моль; 3,93.
- 349.** 0,1 і 0,3 моль; 2,24 дм<sup>3</sup> і 6,72 дм<sup>3</sup>; 25 % і 75 %; 8,8 г; 22 г/моль; 11.
- 350.** 26,2 г; 14,7 г/моль; 0,655 г/дм<sup>3</sup>; 59,1 % ацэтылену, 4,5 % вадароду і 36,4 % метану.
- 351.** 19.
- 352.** 8 г/моль.
- 353.** 57,1 % і 42,9 %; 1,53 г/дм<sup>3</sup>.
- 354.** 22 г/моль.
- 355.** 2 г/моль.
- 356.** 10 дм<sup>3</sup>.
- 357.** 75,0 % і 73,2 %.
- 358.** 4,48 дм<sup>3</sup>; 3,2 г; 40,0 %; 29,1 %.
- 359.** а) 8,96 дм<sup>3</sup> і 35,84 дм<sup>3</sup>; б) 12,32 г.
- 360.** 1987 дм<sup>3</sup>.
- 361.** Аб'ёмы: 24 дм<sup>3</sup> метану, 28 дм<sup>3</sup> ацэтылену, 84 дм<sup>3</sup> вадароду; аб'ёмныя долі 17,6 % метану, 20,6 % ацэтылену, 61,8 % вадароду.
- 362.** 74,1 %.
- 363.** 75 %.
- 364.** 62,5 %.
- 365.** 42,9 % этэну і па 28,6 % вадароду і этыну.
- 366.** Выход 60 %; аб'ёмныя долі: 20 % ацэтылену, 50 % вадароду, 30 % этылену.
- 367.** 162,5 дм<sup>3</sup>.
- 368.** 3,36 дм<sup>3</sup>.
- 369.** CH<sub>4</sub>; 23,5 г/моль.
- 370.** C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>.
- 371.** а) C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>; б) C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>;  
в) HC≡C—CH<sub>2</sub>—CH<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>C—C≡C—CH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>C=CH—CH=CH<sub>2</sub>.
- 372.** 1212.
- 373.** 924.

**374.** а) 24375 г/моль; б) 390.

**375.**  $C_3H_4$  і  $C_3H_6$ .

**376.** 152 г/моль.

**377.**  $C_5H_8$ .

## 2.5. Арэны

**378.**  $C_nH_{2n-6}$ \*

**379.**  $sp^2$ ; 0,140 нм;  $120^\circ$ ; у адной плоскасці знаходзяцца ўсе атамы.

**380.** Ацэтылен, этылен, бензол, этан; усе сувязі вуглярод—вуглярод аднолькавыя з-за наяўнасці сістэмы спалучэння  $\pi$ -сувязей.

**381.** а) этылбензол і 1,2-дыметылбензол; 1-метыл-4-этылбензол і ізапропілбензол; б) талуол, 1-метыл-4-этылбензол, ізапропілбензол.

**382.** Этылбензол; 1,2-дыметылбензол; 1,3-дыметылбензол; 1,4-дыметылбензол.

**383.** Прапілбензол, ізапропілбензол, 1-метыл-2-этылбензол, 1-метыл-3-этылбензол, 1-метыл-4-этылбензол, 1,2,3-трыметылбензол, 1,2,4-трыметылбензол, 1,3,5-трыметылбензол.

**384.** У выніку рэакцыі далучэння ў малекуле бензолу парушаецца ўстойлівая сістэма спалучэння  $\pi$ -сувязей; у рэакцыях утвараюцца: бромэтан і бромавадарод; 1,2-дыметылбензол; бромбензол і бромавадарод.

**385.** У рэакцыях утвараюцца: нітрабензол і вада; цыклагексан.

**386.** Першае ператварэнне ажыццяўляецца пры награванні на плацінавым каталізаторы, другое — гідрыраванне на нікелевым каталізаторы пры награванні.

**387.** Першае ператварэнне ажыццяўляецца пры награванні на каталізаторы  $C_{акт.}$ , другое — хлараванне ў прысутнасці  $FeCl_3$  у якасці каталізатора.

**388.** Першае ператварэнне ажыццяўляецца пры награванні на плацінавым каталізаторы, другое — браміраванне ў прысутнасці  $FeBr_3$  у якасці каталізатора.

**389.** Першае ператварэнне ажыццяўляецца пры моцным награванні ( $1500\ ^\circ C$ ), другое — пры награванні на каталізаторы  $C_{акт.}$ , трэцяе — нітраванне бензолу сумесцю азотнай і сернай кіслот.

**390.** 1,2-дыметылбензол і этылбензол.

**391.** У выніку рэакцыі утвараюцца: 1,2,3,4,5,6-гексахлорцыклагексан (рэакцыя далучэння); хлорбензол і хлоравадарод (рэакцыя замяшчэння).

- 392.** А — бензол; у выніку рэакцый утвараюцца: 1,2,3,4,5,6-гексахлорцыклагексан; хлорбензол і хлоравадарод.
- 393.** А — бензол; Б — гексэн-3; В — цыклагексан.
- 394.** Першае ператварэнне ажыццяўляеца пры награванні на плацінавым каталізаторы, другое — хлараванне пры награванні і інтэнсіўным ультрафіялетавым асвятленні.
- 395.** Першае ператварэнне ажыццяўляеца пры награванні на плацінавым каталізаторы, другое — нітраванне сумесцю азотнай і сернай кіслот, трэцяе — акісленне падкісленым растворам марганцоўкі.
- 396.** Утвараецца тэрэфталевая кіслата.
- 397.** 1,3,5-трыметылбензол.
- 398.** Першае ператварэнне ажыццяўляеца пры награванні на плацінавым каталізаторы, другое — хлараванне ў прысутнасці  $\text{FeCl}_3$  у якасці каталізатора, трэцяе — хлараванне пры асвятленні.
- 399.** а) 1,2-дыметылцыклагексан (дэгідрыраванне); б) талуол і  $\text{Br}_2$  пры апрамяненні; в) талуол і  $\text{Cl}_2$  у прысутнасці  $\text{FeCl}_3$ ; г) 1,4-дыметылбензол і падкісленым раствором марганцоўкі.
- 400.** а) спачатку браміруюць талуол у прысутнасці  $\text{FeBr}_3$ , а затым прадукт акісялюць падкісленым растворам марганцоўкі; б) спачатку акісялюць талуол падкісленым растворам марганцоўкі, а затым прадукт браміруюць у прысутнасці  $\text{FeBr}_3$ .
- 401.** а) спачатку браміруюць бензол у прысутнасці  $\text{FeBr}_3$ , а затым праводзяць нітраванне прадукту сумесцю азотнай і сернай кіслот; б) спачатку праводзяць нітраванне бензолу сумесцю азотнай і сернай кіслот, а затым прадукт браміруюць у прысутнасці  $\text{FeBr}_3$ .
- 402.** А — стырол; Б — 1,2-дыметил-1-фенілэтан; В — этылбензол; Г — полістырол.
- 404.** 56 дм<sup>3</sup>.
- 405.** 32,3 %.
- 406.** 33,9 %.
- 407.** 74,3 %.
- 408.** 22,0 %.
- 409.** 65,0 %.
- 410.** 70,3 %.
- 411.** 25,4 %.
- 412.** 17,2 % гексану; 33,6 % цыклагексану; 49,2 % цыклагексену.
- 413.** 55,7 % бензолу; 15,0 % цыклагексану; 29,3 % цыклагексену.

- 414.**  $C_8H_{10}$ .
- 415.** 1,3,5-трыметылбензол.
- 416.** Стырол.
- 417.** 93,6 дм<sup>3</sup>.
- 418.** 75 %.
- 419.** 10,6 г  $C_8H_{10}$  і 24,0 г  $C_9H_{12}$ .
- 420.**  $C_7H_8$  і  $C_8H_{10}$ , 528 дм<sup>3</sup>.
- 421.** 25,2 г.
- 422.** 18 г.
- 423.** 52,2 г.
- 424.**  $\varphi = 12,3\%$ ,  $\alpha = 90\%$ .

## Глава 3. КІСЛАРОДЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ

### 3.1. Спірты

- 425.** а) 3-метылпентанол-3, трацічны; б) 5,5-дыметылгексанол-3, другасны; в) 2,2,4-трыметылгексанол-1, першасны.
- 426.** Ізамеры вугляроднага шкілета: пентанол-1 і 2-метылбутанол-1. Ізамеры становішча функцыянальнай группы: пентанол-1 і пентанол-2. Міжкласавыя ізамеры: пентанол-1 і прапілэтывалавы эфір.
- 427.**  $C_6H_{13}OH$ ; восем ізамераў (без уліку энантыямеры).
- 428.** 2,3-дыметылбутанол-2.
- 429.** Напрыклад, 2-метылбутандыёл-2,3.
- 430.** Не, паколькі яны належаць да розных класаў арганічных рэчываў.
- 431.**  $C_nH_{2n+2}O$ ;  $C_nH_{2n}O$ ;  $C_nH_{2n-2}O$ ;  $C_nH_{2n-6}O$ .
- 432.** Вадародныя сувязі могуць быць у рэчывах б, в, д.
- 433.** Вадародныя сувязі з малекуламі вады могуць утвораць рэчывы а, б, в, д, е.
- 434.** Дыметылавы эфір, этанол, прапанол-1, бутанол-1.
- 435.** Для падзелу сумесі этанолу з вадой зручна скарыстацца метадам, намаліваным на малюнку 4 (пасправуйце, выкарыстоўваючы літаратурныя крыніцы, высветліць, ці можна такім способам атрымаць чисты этанол); для падзелу сумесі *n*-гексану з вадой зручна выкарыстоўваць спосаб 1.


- 438.** а) шчыльнасць этану роўная  $1,34 \text{ г/л}$ ; вуглякіслага газу —  $1,96 \text{ г/л}$ ; б) так, паколькі шчыльнасць этану менш, чым шчыльнасць вуглякіслага газу; в) не, паколькі метанол пры н. у. знаходзіцца ў вадкім стане, а не ў газападобным; г) не, наадварот, метанол будзе цяжэйшы, паколькі шчыльнасць вадкасцей значна больш шчыльнасці газаў; д) не, у даведніках можна знайсці, што шчыльнасць метанолу менш за  $1 \text{ г/мл}$ , такім чынам, ён лягчэйшы за ваду.
- 439.** б)  $2,2\%$  і  $0,03\%$ .
- 441.** У выніку ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі могуць утварацца бутэн-2 (асноўны прадукт) і бутэн-1 (у невялікіх колькасцях); у выніку міжмалекулярнай дэгідратацыі атрымаецца ды-втор-бутилавы эфір.
- 442.** б) і г) не могуць падвяргацца ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі.
- 443.** а) і г) могуць быць атрыманы гідратацыяй адпаведнага ненасычанага злучэння без змены вугляроднага шкілета.
- 444.** Прапанол-1.
- 445.** Могуць быць атрыманы бутанол-2 (гідратацыя бутэну-1 або бутэну-2) і 2-метылпрапанол-2 (гідратацыя 2-метылпрапену).
- 446.** Будзе атрымана 4 ізамерныя спірты.
- 447.** Больш актыўна ўзаемадзейнічае з натрыем будзе метанол.
- 449.** а) унутрымалекулярнай дэгідратацыяй прапанолу-2 атрымліваюць прапен, затым далучаюць бром; б) спачатку атрымліваюць прапен, затым далучаюць бромавадарод.
- 450.** Дэгідрыраваннем бутану атрымліваюць сумесь бутэну-1 і бутэну-2, іх гідратацыяй атрымліваюць бутанол-2; магчымы і іншыя варыянты.
- 451.** Спачатку ўнутрымалекулярнай дэгідратацыяй атрымліваюць прапен, затым гідратацыяй — прапанол-2.
- 452.** а) дэгідратацыяй этанолу атрымліваюць этилен, этиленгліколь утвараеца пры акісленні этилену растворам перманганату калію; б) дэгідратацыяй этанолу атрымліваюць этилен, затым у выніку далучэння хлору атрымліваюць 1,2-дыхлорэтан, пры дэгідрахлараванні якога спіртавым растворам шчолачы атрымліваюць ацэтылен; трывмерызацыяй ацэтылену пры  $450^{\circ}\text{C}$  у прысутнасці актываванага вугалю атрымліваюць бензол.
- 455.** 2-метылпрапанол-2.

- 456.** Шэсць злучэнняў: гексанол-2; гексанол-3; 3-метылпентанол-2; 4-метылпентанол-2; 3-метылпентанол-3; 2-метылпентанол-3 (у апошнім выпадку *цыс*-*, транс*-ізамеры могуць існаваць толькі для 4-метылпентэну-2, у той час як асноўным прадуктам дэідрацый будзе 2-метылпентэн-2).
- 457.** Шэсць злучэнняў: 2-метылпентанол-1; 3-метылпентанол-1; 4-метылпентанол-1; 3,3-дыметылбутанол-1; 2,3-дыметылбутанол-1; 2-этылбутанол-1.
- 458.** А — этанол; В — этылен; С — бромэтан.
- 459.** А — 2-метылпрапанол-1; В — 1-брому-2-метылпрапан; С — 2-метылпрапен; Д — 2-метылпрапанол-2.
- 460.** 2,2-дыметылпрапанол-1.
- 461.** А — прапанол-2; В — ацетон; С — 2-ёдпрапан; Д — прапен; Е — прапандыёл-1,2.
- 462.** А — вадарод; В — аксід вугляроду(II); С — метанол; Д — дыметылавы эфір.
- 463.** Дыметылавы эфір.
- 464.** 50 %.
- 465.** 16,8 дм<sup>3</sup>.
- 466.** 6,4 г.
- 467.** 80 %.
- 468.** 18,6 г.
- 469.** C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O.
- 470.** C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O.
- 471.** Прапанол-2.
- 472.** 2-метылпрапанол-2.
- 473.** 2-метылбутанол-2.
- 474.** Бутэн-2.
- 475.** Прапанол-1; 12 г.
- 476.** Прапанол-1.
- 477.** Бутанол-2.
- 478.** C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH.
- 479.** 189 г.
- 480.** Бутанол-2.
- 481.** Прапанол-2.
- 482.** 18 г прапанолу-1.
- 483.** 2-метылпрапанол-1.
- 484.** C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH.

- 485.** 2-метылбутанол-2.
- 486.** 88,5 % этанолу, 8,4 % гідраксіду натрью і 3,1 % этилату натрью.
- 487.** 14,8 %.
- 488.** 1,24 г.
- 489.** 29,6 % этанолу і 70,4 % прапанолу-1.
- 490.** Метанол.
- 491.** 690 мг.
- 492.**  $C_2H_5OH$  і  $C_4H_9OH$ .
- 493.** 85 %.
- 494.** 13,8.
- 495.** 30 %.
- 496.** 20 %.
- 497.** 30 %.
- 498.** 62,5 %.
- 499.** 65 %.
- 500.** 11  $m^3$ .
- 501.** 4 г.
- 502.** а) 37,1 г/моль; б) 19 малекул; в)  $CH_3-OH$  дымерызуеца з-за ўтварэння вадародных сувязей.
- 503.** а) -60 °C; б) -10 °C; в) альбо прыблізна 100 мл, альбо прыблізна 550 мл.
- 507.** Напрыклад, прапандыёл-1,2 і этиленгліколь.
- 508.** 43,4 г.
- 509.** 22,0 % метанолу, 27,4 % этанолу і 50,6 % гліцэрыны.

### 3.2. Фенолы

- 510.** Пары гамолагаў: 1, 3 і 2, 4; ізамеры: 1, 2, 5.
- 511.** З ізамерных метылфенолы, бензілавы спірт і метылфенілавы эфір.
- 512.** Фенолам могуць адпавядаць формулы  $C_6H_6O$ ,  $C_6H_6O_2$  і  $C_7H_8O$ .
- 513.** 10 рэчываў.
- 515.** Этанол, вада, фенол, вугальная кіслата.
- 516.** З ізамерных метылфенолы.
- 517.** 5 рэчываў.
- 518.** 236.
- 520.** А — феналят натрью; В — вуглякіслы газ; С — фенол; D — пікрынавая кіслата.
- 521.** А — феналят калію; В — фенол; С — 2,4,6-трыбромфенол.

- 522.** Напрыклад, .
- 525.** 9,4 %.
- 526.** 9,2 %.
- 527.** 10,8 г.
- 528.** 9,85 дм<sup>3</sup>.
- 529.** 10,8 г і 31,5 %.
- 530.** 18,4 г.
- 531.** 11,8 г.
- 532.** C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>, 4 ізамеры.
- 533.** 40 % фенолу і 60 % спірту; у задачы недастаткова дадзеных для вызначэння малекулярных формул.
- 534.** 14,3 г.
- 535.** 10,2 %.
- 536.** 84,1 % бензолу, 10,1 % фенолу і 5,8 % метылфенолу.
- 537.** 2,24 дм<sup>3</sup>.
- 538.** 2,3 г.
- 539.** 60 %.
- 540.** 26,8 см<sup>3</sup>.
- 541.** А — фенол, В — пікрынавая кіслата, С — пікрат натрыю.

### 3.3. Альдэгіды

- 542.** Адказ: C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub>—CHO ( $n = 1, 2$  і г. д.) або C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>O ( $n = 2, 3$  і г. д.).
- 543.** б).
- 544.** Вуглярод знаходзіцца ў стане  $sp^2$ -гібрыдызацыі; метанол, фенол, метаналь.
- 545.** Пентаналь, 2-метылбутаналь, 3-метылбутаналь, 2,2-дыметыл-прапаналь.
- 546.** Бутаналь, 2-метылпрапаналь, бутанон.
- 547.** а) 4-метылпентаналь; б) 4-метыл-3-этылгексаналь; в) 2-этылпентаналь; г) 2-метылбутаналь.
- 548.** а) 2-метылпрапаналь; б) 2-метылпрапанол-2; в) 2-метылпрапанол-1; г) бутанон. Ізамеры: а і г; б і в.  $\pi$ -сувязь маецца ў а і г.
- 549.** а) 2-метылбутаналь; д) 2,2-дыметылпрапаналь; е) прапаналь. Гамолаг а — е. Гамолаг б — г. Гамолаг в — ж. Ізамеры: а, б, д.
- 550.** Метаналь і этаналь пры 25 °C — газы, а метанол і этанол — вадкасці. Паміж малекуламі альдэгідаў не могуць утварацца вадародныя сувязі.

- 551.** Раствараельнасць памяншаецца, таму што павялічваецца памер малапалірнага вуглевадароднага радыкала. У той жа час метаналь пры  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  з'яўляеецца газам і, як любы газ, абмежавана растворыаеецца ў вадзе. Этаналь пры  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  — вадкасць (тэмпература кіпення  $21\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), змешваеецца з вадой у любых суадносінах.
- 552.** Разбураеецца  $\pi$ -сувязь, таму што яна менш трывалая і больш даступная для рэагентаў.
- 553.** Утвараюцца наступныя рэчывы: а) метанол; б) этанол; в) 2-метылбутанол-1; г) прапанол-2.
- 554.** Утвараюцца наступныя рэчывы: а) воцатная кіслата; б) вугальная кіслата, якая распадаецца на вуглікіслы газ і ваду. Дадзеная рэакцыя працякае пры награванні і з'яўляеецца якаснай рэакцыяй на альдэгідную группу — назіраеецца ўтварэнне серабра на сценках прабіркі.
- 555.** Утвараюцца наступныя рэчывы: а) воцатная кіслата; б) бутанавая кіслата. Дадзеная рэакцыя працякае пры награванні і з'яўляеецца якаснай рэакцыяй на альдэгідную группу — назіраеецца ператварэнне блакітнага асадку  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  у чырвоны асадак  $\text{Cu}_2\text{O}$ .
- 556.** А — этаналь; Б — воцатная кіслата; В — этанол.
- 559.** А — этылен; Б — этаналь; В — этанол; Г — воцатная кіслата.
- 560.** А — этаналь; Б — воцатная кіслата; В — метылавы эфір воцатнай кіслаты.
- 561.** б).
- 562.** а), в).
- 563.**  $\text{C}_3\text{H}_7\text{—CHO}$ . Бутаналь; метылпропаналь.
- 564.**  $\text{C}_2\text{H}_5\text{—CHO}$ .
- 565.**  $\text{CH}_2\text{O}$ .
- 566.**  $\text{CH}_3\text{—CHO}$ .
- 567.** Пропаналь і прапанол-1.
- 568.** А — этанол; Б — дыметылавы эфір. Этанол мае больш высокую тэмпературу кіпення, таму што паміж яго малекуламі ўтвараюцца вадародныя сувязі.
- 569.** А — карбід кальцыю; Б — ацэтылен; В — воцатны альдэгід; Г — этылен; Д — этылавы спірт; Е — дыметылавы эфір.
- 570.** Свежаасаджаны  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ . З гліцэрыйнай утвараеецца ярка-сіні раствор пры пакаёвай тэмпературы. Пры дадаванні раствору этанолу і этаналю да  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  пры пакаёвай тэмпературы зменне назіраецца, а пры награванні ўтвараюцца адпаведна чорны ( $\text{CuO}$ ) і чырвоны ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ) асадкі.




- 571.** А — 2-бромпрапан; В — прапен; С — прапанол-2; Д — ацэтон.
- 572.** А — ацэтылен; В — этаналь; С — этанол; Д — этылацэтат.
- 573.** А — нітрат медзі(ІІ); В — серабро; С — нітрат серабра; Д —  $\text{Ag}_2\text{O}/\text{NH}_3$ ; Х —  $\text{CuO}$ ; Ў — воцатная кіслата.
- 574.** Х — аксід медзі(ІІ); Ў — эталь (у ходзе рэакцыі ўтвараецца медзь); З —  $\text{Cu}_2\text{O}$  (у ходзе рэакцыі ўтвараецца воцатная кіслата).
- 575.** У ходзе рэакцыі паслядоўна ўтвараюцца рэчывы: этылен; этанол; этаналь і аднаўляецца медзь.
- 576.** У ходзе рэакцыі паслядоўна ўтвараюцца рэчывы: ацэтылен; этаналь; этанол.
- 577.** У ходзе рэакцыі паслядоўна ўтвараюцца рэчывы: прапанол-1; прапілен; прапанол-2; ацэтон.
- 578.** Х — этаналь; Ў — медзь; З — воцатная кіслата.
- 579.** 1) бутаналь і бутанол-1; 2) 2-метылпропаналь і 2-метылпропанол-1.
- 580.** Пропанол-1, пропаналь, пропанавая кіслата.
- 581.** Пропаналь і пропанол-1.
- 582.** Этаналь.
- 583.**  $\text{C}_3\text{H}_7-\text{CHO}$ .
- 584.** 2-хлорбутан.
- 585.** 0,3 г.
- 586.** 0,05 моль метанолу і 0,1 моль пропанолу-1; або 0,1 моль метанолу і 0,05 моль аднаго з наступных другасных спіртоў: пентанол-2, пентанол-3, 3-метылбутанол-2.
- 587.** 14,4 % спірту і 7,5 % альдэгіду.
- 588.**  $\text{CH}_3\text{OH}$  і  $\text{H}_2\text{CO}$ .
- 589.** 25 % метаналю і 75 % вадароду; выхад роўны 80 %.
- 590.** 15,5 % метаналю і 84,5 % вадароду, 70 %.
- 591.** 65,6 %.
- 592.**  $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ .
- 593.** Метаналь.
- 594.** а)  $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CHO}$ ; б) каталізатары:  $\text{CuCl}_2$  і  $\text{PdCl}_2$ ; в) 1 : 2; г) 35,4 г; д) 2 : 1; е) 29,0  $\text{m}^3$ ; ж) 4911 г; з) 3683 г; і) 6 (можна скарыстацца формулай для сумы геаметрычнай прагрэсіі:  $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$ , дзе  $a_1 = 2,5 \text{ m}^3$ ;  $q = 0,75$ ;  $S_n = 8,2 \text{ m}^3$ ;  $n$  — лік цыклаў).

595. а) Момант вымярэння  $V_2$  — альдегід і  $O_2$ . Момант вымярэння  $V_3$  —  $CO_2$  і  $O_2$ , які застаўся пасля рәакцыи. Момант вымярэння  $V_4$  —  $O_2$ , які застаўся пасля рәакцыи; б)  $C_2H_4O$ ;

$$\text{в)} x = \frac{V_3 - V_4}{V_1}; y = \frac{4(V_2 - V_3) - 2V_1}{V_1}.$$

### 3.4. Карбонавыя кіслоты

596.  $CH_3-CH_2-COOH$ ,  $HOOC-CH_2-COOH$ ,  $CH_2=CH-COOH$ .







599.  $C_nH_{2n+1}-COOH$  ( $n = 0, 1, 2$  і г. д.) або  $C_nH_{2n}O_2$  ( $n = 1, 2, 3$  і г. д.).

600.  $C_{15}H_{31}COOH$  і  $C_{18}H_{36}O_2$ . Састаў речыва павінен задавальняць формулам:  $C_nH_{2n+1}-COOH$  ( $n = 0, 1, 2$  і г. д.) або  $C_nH_{2n}O_2$  ( $n = 1, 2, 3$  і г. д.).


601. а) этанавая або воцатная кіслата; г) прапанавая кіслата.

602. а) 3-метылбутанавая кіслата; б) алеінавая кіслата; в) 3,4-дыметылгексанавая кіслата; г) прапенавая або акрылавая кіслата.



**605.** а) ізамеры: 1, 3; 4, 5; 4, 9; 6, 7, 8;

б) гамолаги: 1, 4; 1, 5; 1, 9; в) гамолагам 2 з'яўляеца 3.



**607.**  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$ ;  $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{14}-\text{COOH}$ ;

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}$ ;


$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}$ ;

$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}$ ;  $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{16}-\text{COOH}$ .

Гамолагамі з'яўляюцца: акрылавая і алеінавая кіслоты; пальміцінавая і стэарынавая кіслоты. Бромную воду абясколерваюць кіслоты, якія змяшчаюць двайную сувязь  $\text{C}=\text{C}$ : акрылавая, ліналенавая, лінолевая, алеінавая. Стэарынавая кіслата ўтвораеца ў выніку гідрывання лішкам вадароду ліналенавай, лінолевай і алеінавай кіслот.

**608.** Мурашына, воцатная, прапанавая кіслоты — вадкія; пальміцінавая і стэарынавая кіслоты — цвёрдыя. Тэмпературы кіпення карбонавых кіслот значна вышэй, чым у альдэгідаў з такім жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле з-за ўтворэння паміж малекуламі кіслот вадародных сувязей.

**609.** Метанол, этанол, прапанол-1, прапанол-2, этиленгліколь і гліцэрына. У малекулах гэтых рэчываюцца гідраксільныя группы.



**611.** 43.

**612.** а) метылфарміяту. Таму што ён мае такую ж малярную масу, як і воцатная кіслата, але не ўтворае дымеры ў парах; б) воцатнай кіслаты. Таму што яе пары, па сутнасці, з'яўляюцца сумесцю монамера ( $M = 60$  г/моль) і дымера ( $M = 120$  г/моль). Такім чынам,  $60 < M$  (пары воцатнай кіслаты)  $< 120$  г/моль.

**613.** а)  $D_{\text{вадарод}}(\text{HCOOCH}_3) = 30$ ;  $D_{\text{вадарод}}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 42$  г/моль; б) 150.



**614.** У 1,23 раза.

**615.** 18,1 %.

**616.** Звярніце ўвагу, што ѿ іонных ураўненнях формулу воцатнай кіслаты варта запісваць у малекулярным выглядзе, таму што гэта слабая кіслата.

**618.** У адразненні ад іншых карбонавых кіслот, мурашыная кіслата

змяшчае ѿ малекуле группу  $\text{C}=\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}$ , таксама як і альдэгіды:



**619.** Дадзеныя ператварэнні можна ажыццяўіць шляхам паслядоўнага дадавання: 1)  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $t > 140^\circ\text{C}$ ; 2)  $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2\text{SO}_4$ ; 3)  $\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$ ; 4)  $\text{NH}_3$ .

**620.** Дадзеныя ператварэнні можна ажыццяўіць шляхам паслядоўнага дадавання: 1)  $\text{KOH}$  (спіртавы раствор); 2)  $\text{H}_2\text{O}/\text{HgSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ; 3)  $\text{Ag}_2\text{O}/\text{NH}_3$ ,  $t$ ; 4)  $\text{NaOH}$ .


**621.** Дадзеныя ператварэнні можна ажыццяўіць шляхам паслядоўнага дадавання рэчываў: 1)  $\text{O}_2/\text{PdCl}_2+\text{CuCl}_2$ ; 2)  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ,  $t$ ; 3)  $\text{Cl}_2/\text{фосфор}$ ; 4)  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .

**622.** Паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: 1) ацэтылен; 2) воцатны альдэгід; 3) этылавы спірт; 4) этылен; 5) воцатны альдэгід; 6) ацэтат амонію.

**623.**  $\text{X}_1 = \text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ ;  $\text{X}_2 = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ;  $\text{X}_3 = \text{CH}_3\text{CHO}$ ;  $\text{X}_4 = \text{Cu}$ . На апошніх стадыях утвараюцца: 1) воцатная кіслата, чырвоны асадак  $\text{Cu}_2\text{O}$  і вада; 2)  $\text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ .


**624.** А — 1,2-дыбромэтан; В — ацэтылен; С — воцатны альдэгід. На апошніх стадыях утвараюцца: 1) воцатная кіслата і серабро; 2) этанол.

- 625.**  $X_1$  — 1,2-дыёдэтан;  $X_2$  — ацэтылен;  $X_3$  — воцатны альдэгід;  $X_4$  — воцатная кіслата.
- 626.** Паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: 1) бромэтан; 2) этылен; 3) бромэтан; 4) этанол; 5) этаналь.
- 627.** Паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: 1) ацэтылен; 2) воцатны альдэгід; 3) этылавы спірт; 4) этылавы эфір воцатнай кіслаты.
- 628.** Дадзеныя ператварэнні можна ажыццяўіць шляхам паслядоўнага дадавання рэчываў: 1)  $H_2SO_4$ ,  $t > 140$  °C; 2)  $O_2/PdCl_2+CuCl_2$ ; 3)  $Cu(OH)_2$ ,  $t$ ; 4)  $Cl_2$ /фосфар.
- 629.** Зыходнае рэчыва — 2-метылпрапаналь. Далей паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: 1) 2-метылпрапанол-1; 2) 2-метылпрапен; 3) 2-метылпрапанол-2 (трацічны спірт, не акісляеца  $KMnO_4$  у прысутнасці сернай кіслаты ў звычайных умовах); 4) 2-бром-2-метылпрапан; 5) 2,3-дыметылбутан.
- 630.** Зыходным рэчывам можа быць 1-хлорбутан або 2-хлорбутан. Далей паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: 1) бутэн-1 (з 1-хлорбутану) або бутэн-2 (з 2-хлорбутану); 2) бутанол-2 (другасны спірт, акісляеца  $KMnO_4$  у прысутнасці сернай кіслаты); 3) 2-бромбутан; 4) 3,4-дыметылгексан; 5) чатыры ізамерныя рэчывы саставу  $C_8H_{17}Cl$ :



- 631.** А — этылен; Б — этылавы спірт; В — вадарод; Г — мурашыная кіслата; Д — этылавы эфір мурашынай кіслаты.

- 632.** а) цыс-пентэн-2 і транс-пентэн-2;



г) 2,2-дыметылпрапанол-1; д) паслядоўна ўтвараюцца наступныя арганічныя рэчывы: 1) 2,2-дыметылпрапаналь; 2) 2,2-дыметылпрапанавая кіслата; 3) метылавы эфір 2,2-дыметылпрапанавай кіслаты; е) гексанавая кіслата.

633. 1, 2, 3, 7, 8, 9.

634. 17,0 %.

635. 14 г солі і 186 мл вады.

636. 18,4 %.

637. 32,9 %.

638. 28,7 %.

639. 204 г крышталегідрату і 296 мл вады.

640. 1205 мл.

641. 53,5 мл 90%-нага раствору кіслаты і 199,3 мл вады.

642. 25,3 %.

643. 49,2 %.

644. 26,4 л.

645. 23,8 л.

646. 116,7 г.

647. 9,5 г вады і 1,12 л альдэгіду.

648. 355 г.

649. Маса ўзрасла на 11,2 г.

650. 59,6 мл.

651. 8,0 мл.

652. 13 мл.

653. 79 мл.

654. 888 г.

655. 45 г.

656. 37,1 см<sup>3</sup>; 1,12 дм<sup>3</sup>; 10,4 %.

657. 185,6 мл віннага воцату і 21 г пітной соды.

658. 42,9 г воцатнай эсенцыі і 5,1 мл вады.

659. 3,06 % фармальдэгіду і 23 % этанолу.

660. 16 % воцатнай і 10,7 % мурашынай кіслот.

661. 18,8 % фенолу і 4,5 % воцатнай кіслаты.

662. 45,1 % воцатнай кіслаты, 17,3 % этанолу, 37,6 % ацэтальдэгіду.

663. 39,7 % мурашынай, 34,5 % воцатнай і 25,8 % шчаўевай кіслот.


664. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COOH.


665. CH<sub>3</sub>COOH.

- 666.** 20 г.
- 667.** HCOOH;  $\omega(\text{HCOOH}) = 16,7\%$ ;  $\omega(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 83,3\%$ .
- 668.**  $\omega(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 53,5\%$ ;  $\omega(\text{CH}_3\text{COOH}) = 46,5\%$ ;  $\eta = 80\%$ .
- 669.** 21 г кіслаты і 11,5 г спірту. З лішкам узята кіслата.
- 670.** 78.
- 671.** Бензойная кіслата.
- 672.**  $\text{CH}_3\text{CHO}$ .
- 673.** 20 %.
- 674.** а)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ; в) 27,3  $\text{dm}^3$ .
- 675.** а) HCOOH; 0,46 г.
- 676.** Ag.
- 677.**  $\omega(\text{Cu}) = 8\%$ ;  $\omega(\text{Al}) = 92\%$ ;  $\omega(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 5,1\%$ .



### 3.5. Складаныя эфіры. Тлушчы

- 678.** а — кетоны; б — нітразлучэнні; в, д, е — складаныя эфіры; г — карбонавыя кіслоты.
- 680.** Метылацэтат і этылфарміят.
- 681.** 2 карбонавыя кіслаты і 4 складаныя эфіры.
- 682.** У рэакцыю полімерызацыі могуць уступаць г) вінілацэтат і з) метылметакрылат.
- 683.** Напрыклад, метылацэтат.
- 685.** У рэакцыю этэрыфікацыі можа ўступаць монаацэтат этыленгліколю.
- 686.** Алей — маргарын; этыленгліколь — лаўсан і антыфрыз; тэрэфталевая кіслата — лаўсан.
- 690.** б), е).
- 691.** А — этаналь; В — этанол; С — воцатная кіслата; D — этыл ацэтат; Е — вада.
- 692.** А — трэкт-бутылфарміят; Б — мурашыная кіслата; В — 2-метылпрапанол-2.
- 693.** А — вінілацэтат; Б — этаналь; В — воцатная кіслата.
- 694.** Напрыклад, метылацэтат або этылфарміят.
- 695.** Прапілпрапанаат і ізапрапілпрапанаат.
- 696.** Прапілфарміят і ізапрапілфарміят.
- 697.** А — этылацэтат; Б — этанол; В — воцатная кіслата; Г — хлорвочатная кіслата; Д — хлоравадарод.
- 698.** А — ацэтат калію; Б — воцатная кіслата; В — метылацэтат.

- 699.** А — бутанаат натрыю; Б — бутанавая кіслата; В — этилбутанаат.
- 700.** А — прапанавая кіслата; Б — этиленгліколь; В — дыпрапанаат этиленгліколю.
- 701.** А — воцтная кіслата; Б — прапанол-1 або прапанол-2; В — ацэтат барью; Г — сульфат амонію; Д — ацэтат амонію.
- 702.** 1246.
- 703.** 2346.
- 704.** 1246.
- 707.** б), е).
- 708.** Напрыклад, А — трывалеат гліцэрыны; Б — трывтэарат гліцэрыны; В — стэарат натрыю.
- 709.** А — трывгліцэрыд, які змяшчае ў малекуле два астатакі пальмітынавай і адзін астатац алейнай кіслот; Б — пальмітынавая кіслата; В — алейная кіслата; Г — гліцэрына; Д — гідраксід медзі(ІІ).
- 710.** Трывгліцэрыд можа ўтрымліваць у малекуле альбо два астатакі алейнавай і адзін астатац стэарынавай кіслот, альбо два астатакі стэарынавай і адзін астатац лінолевай кіслот.
- 711.** З малекулы брому.
- 712.** 4 моль.
- 713.** 16,3 г.
- 714.** 8,7 г.
- 715.** 34,9 г.
- 716.** 62 %.
- 717.** Нельга, паколькі, магчыма, ён узяты з лішкам.
- 718.** 3,68 г этанолу і 4,60 г мурашынай кіслаты.
- 719.** 37,5 г.
- 720.** 89,2 %.
- 721.** 82,1 %.
- 722.** 
- 723.**  $C_6H_5CHO$ .
- 724.**  $C_4H_{10}O$ , 17,4 г.
- 725.** 78,0 г; прапанол-1.
- 726.** Метылацэтат.
- 727.** 32,5 % метылавага эфіру бензойнай кіслаты.



728. А — , Б — бутандыёл-2,3, В — бензойная кіслата.



730.  $1,2 \cdot 10^{23}$ .

731. 2,76.

732. 20 % прапанавай кіслаты і 80 % метылацэтату.

733. 16,8 г этылацэтату і 9,8 г этылпрапіанату.

734. 5,6 г.

735. 5,28 г.

736. 17,6 см<sup>3</sup>.

737. 6,0 %.

738. 0,0175 моль этылацэтату і 0,0025 моль метылпрапіанату;  
0,02 моль K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> і 0,035 моль KOH.

739. 686 г.

740. Лінолевая кіслата.

741. Трыгліцэрыд можа ўтрымліваць два астатакі лінолевай і адзін астатакі алейнавай кіслот.

742. Трыгліцэрыд можа ўтрымліваць па адным астатаку пальмітынавай, стэарынавай і алейнай кіслот.

743. Трыгліцэрыд можа ўтрымліваць два астатакі пальмітынавай і адзін астатакі алейнай кіслот.

744. Трыгліцэрыд можа ўтрымліваць тры астатакі ліналенавай кіслаты.

745. 862 г/моль.


746. 882 г/моль.

747. 876 г/моль.

748. 174 г.

**749.** б) — амілавы (пентылавы) і ізаамілавы эфіры воцатнай кіслаты.

**750.** а) 2-гідраксібензойная кіслата; б) 19,55 г; в) для атрымання аспіріну саліцылавую кіслату этэрыфікуюць воцатнай кіслатой, а метылсаліцылату — метылавым спіртам, гэта вынікае з назваў



**751.** А — прапанавая кіслата; Б — фенол; В — прапанаат амонію.

Далей з фенолу паслядоўна ўтвараюцца арганічныя рэчывы:  
1) феналят натрыю; 2) фенол; 3) 2,4,6-трыбромфенол.

### 3.6. Вугляводы

**753.** 5 рэчываў; а — глюкоза або яе прасторавы ізамер; б — фруктоза або яе прасторавы ізамер; в і г — *n*-бутан; д — *цыс*-бутэн-2; е — *транс*-бутэн-2.

**755.** 36 % малекул знаходзяцца ў  $\alpha$ -форме.

**757.** А — этанол; Б — вуглякіслы газ; В — чадны газ; Г — соль мурашынай кіслаты; Д — этылен; Е — воцатны альдэгід.

**758.** А — глюкоза; Б — сарбіт; В — прадукт замяшчэння атамамі водароду гідраксільных групп малекулы сарбіту атамамі натрыю; Г — гексаацэтат сарбіту.

**760.** У прабірцы № 1 знаходзіцца сарбіт; у прабірцы № 2 — глюкоза.

**761.** Малекулярная формула; лік гідраксільных групп у малекуле; масавая доля вугляроду ў рэчыве; здольнасць утвараць раствор васількова-сіняга колеру пры ўзаемадзеянні са свежаасаджаным гідраксідам медзі(II); абодва рэчывы з'яўляюцца гексозамі; абодва рэчывы з'яўляюцца монацукрыдамі.

**763.** А3Б3.

**764.** А1Б2В1.

**765.** Мальтоза будзе даваць якасныя рэакцыі на альдэгідную группу.

**766.** З'яўляецца поліцукрыдам; з'яўляецца прыродным палімерам; мае формулу элементарнага звяна  $C_6H_{10}O_5$ ; утвараецца ў раслінах; пры гідролізе ўтварае глюкозу; пры аднаўленні прадукту поўнага гідролізу можна атрымаць сарбіт.

- 767.** г — монацукрыд (не падвяргаецца гідролізу); а — дыцукрыд (пры гідролізе ўтвараюцца глюкоза і фруктоза); б — поліцукрыд (пры гідролізе ўтвараецца глюкоза).
- 768.** Напрыклад, глюкоза.
- 769.** А — сахароза; Б — глюкоза; В — фруктоза; Г — сарбіт; Д — этанол; Е — вуглякіслы газ; Ж — этылавы эфір бутанавай кіслаты.
- 770.** А — крухмал; В — глюкоза; С — малочная кіслата.
- 771.** Х — глюкоза; А — этанол; Б — вуглякіслы газ; В — воцатная кіслата; Г — бутылавы эфір воцатнай кіслаты; Д — феналят натрью; Е — пікрынавая кіслата.
- 772.** А — цэлюлоза; Б — глюкоза; В — глюконавая кіслата; Г — трывітрат цэлюлозы; Д — трывацэтат цэлюлозы.
- 773.** а, б, в.
- 776.** б, в, г, е, ж.
- 782.** Цукроза можа рэагаваць з мурашынай кіслатой, воцатнай кіслатой, водой і гідраксідам медзі(ІІ); мурашыная кіслата — з цукрозай, аксідам серабра і гідраксідам медзі(ІІ); воцатная кіслата — з цукрозай, аксідам серабра і гідраксідам медзі(ІІ).
- 783.**  $C_6H_{12}O_6$ .
- 784.** 47 г.
- 785.** 37,9 см<sup>3</sup>.
- 786.** 4,8 %.
- 787.** 1,1 % глюкозы і 9,5 % этанолу.
- 788.** 8 %.
- 789.** 1,53 % і 39,4 г.
- 790.** 25,65 г.
- 791.** 888 г.
- 792.** а) 511 г; б) 538 г; в) 568 г; г) 538 г.
- 793.** 15,0 м<sup>3</sup>.
- 794.** 460 кг.
- 795.** 11 кг.
- 796.** 497 кг.
- 797.** 24 %.
- 798.** 158 г.
- 799.** 85 %.
- 800.** 67,2 дм<sup>3</sup>.
- 801.** 12 г.


802. 4,50; менш.
803. б) 50 г; в) два пакецикі.
804. а) 42 м<sup>2</sup>; б) 44 м<sup>2</sup>.
805. 972 000.
806. 400 000 г/моль і 2469 астаткаў.
807. 889 кг і 552 дм<sup>3</sup>.
808. 119 г.
809. 35 % рыбозы і 65 % дэзаксірыбозы.
810. 40 %.
811. Ад 40,0 да 44,8 %.

## Глава 4. АЗОТЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ


### 4.1. Аміны

812. Бутанол-2 — другасны спірт (ОН-группа далучана да другаснага атама вугляроду).

другасны атам вугляроду



$\text{NH}_2$  — першасны амін (адзін атам вадароду ў малекуле аміяку замешчаны на вуглевадародны радыкал).



813.




Першасныя аміны	Другасныя аміны	Трацічныя аміны
$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ 	$(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ 	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$ 

814.  $C_nH_{2n+1}NH_2$  або  $C_nH_{2n+3}N$ .

815.  $C_nH_{2n-7}NH_2$  або  $C_nH_{2n-5}N$ .



816. Чатыры злученни.

817. Асноўная прычына — паміж малекуламі триметыламіну вадародныя сувязі не ўтвараюцца з прычыны адсутнасці атамаў вадароду, непасрэдна звязаных з электраадмоўным атамам азоту.



Такім чынам, у растворы метыламіну будзе шчолачнае асяроддзе.

Індыкатар	Афарбоўка індыкатара ў водным растворы метыламіну
Лакмус	сіні
Метылавы аранжавы	жоўты
Фенолфталеін	маліновы



821. а) брамід этиламонію; б) гідрасульфат метиламонію; в) сульфат метиламонію; г) метиламін.



822. Анілін, аміак, метиламін, диметиламін.

823.  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Br} + \text{NaOH}$ .







824. в, г, д, е, ж, з, і, м, н.


825. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11.

826.  $\text{HCl}, \text{O}_2, \text{Br}_2 (\text{H}_2\text{O}), \text{H}_2\text{SO}_4$ .



830. А — метиламін; Б — вуглякіслы газ; В — азот.







Пераканаеся, што масавая доля азоту ў злучэнні А сапраўды роўная 10,8 %:


$$\omega(\text{N}) = \frac{1 \cdot M(\text{N})}{M(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl})} \cdot 100 \% = \frac{14}{129,5} \cdot 100 \% = 10,8 \%.$$

**833.** А — хларыд метыламонію.


**834.** А — воцатная кіслата; Б — прапілавы спірт.




Пры атрыманні метыламіну атам азоту малекулы аміяку злучаецца з атамам вугляроду малекулы арганічнага рэчыва  $\text{CH}_3\text{X}$ . На атаме азоту ў малекуле аміяку маецца адмоўны зарад:




Такім чынам, каб такі атам азоту змог злучыцца з атамам вугляроду, неабходна, каб на атаме вугляроду меўся станоўчы зарад. Станоўчы зарад будзе ўзнікаць на атаме вугляроду, які звязаны з больш электраадмоўным атамам. Напрыклад:




Такім чынам, метыламін не можа быць атрыманы ўзаемадзеяннем аміяку з метанам, таму што на атаме вугляроду ў малекуле метану адсутнічае станоўчы зарад:




**836.** Пры ўзаемадзеянні лішку метанолу з аміякам, акрамя першасных амінаў, утвараюцца таксама другасныя і трацічныя аміны:







метыламін (першасны амін)



дыметыламін  
(другасны амін)



трыметыламін (трацічны амін)



**838.** Метылэтыламін.

**839.** Дыметыламін.

**840.**  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ , чатыры ізамеры: *n*-прапіламін, *i*запрапіламін, метылэтыламін, трыметыламін.

**841.** Метыламін: 25,6 % (0,2 моль); этиламін: 74,4 % (0,4 моль).

**842.** 0,862.

**843.** 17,8.

**844.** 77,8 %.

**845.** 5,4 г.

**846.** Спачатку праз раствор прапускають сухі хлоравадарод, пры гэтым выпадае хларыд феніламонію, нерастваральны ў бензоле, яго адфільтроўвають. На атрыманае цвёрдае рэчыва дзейнічають водным растворам шчолачы, у выніку чаго ўтвораецца анілін. Раствор фенолу ў бензоле, які застаўся, апрацоўвають водным растворам NaOH, утвораецца растворальны ў вадзе феналят натрёю, водную фазу аддзяляють, пры прапусканні праз яе вугля-кілага газу фенол выпадае ў асадак.

**847.** 8,9 %.

**848.** 20 г аніліну, 56 г бензолу і 24 г фенолу.

**849.** 5,4 г аніліну; 7,52 г фенолу; 11,08 г бензолу.

**850.** 27,9 г.

**851.** 36 г.

**852.** 125 г.

**853.** 1,88 г фенолу; 2,79 г аніліну; 35,66 г дыэтылавага эфіру.

**854.**  $\text{CH}_3\text{NH}_2$ .

**855.** б) 30.



**856.** 30  $\text{dm}^3$ .

**857.** 20  $\text{dm}^3$ .

**858.** 10,3 г.



## 4.2. Амінакіслоты

**860.** Тры злучэнні: 2-амінапентанавая або  $\alpha$ -амінавалер'янавая кіслата; 2-аміна-3-метылбутанавая кіслата; 2-аміна-2-метылбутанавая кіслата.






**862.** в), д).



**863.** Пры дабаўленні лішку раствору шчолачы да гідрахларыду аланіну будуць паслядоўна працякаць рэакцыі:




У цвёрдым астатку, атрыманым пасля выпарвання раствору, будуць утрымлівацца:





У цвёрдым астатку, атрыманым пасля выпарвання раствору, будуць утрымлівацца:




**866.** Пры дабаўленні лішку салянай кіслаты да аманійной солі гліцыну будуць паслядоўна працякаць рэакцыі:







869. Будзе атрымана чатыры дыпептыды:




Гліцылгліцын



Гліцылаланін




Аланілаланін



Аланілгліцын

870. Пептыдныя сувязі — сувязі паміж астаткамі амінокіслот. У да-  
зеным рэчыве маецца 3 пептыдныя сувязі:




**871.** 6 пептыдных сувязей.

**872.** 3 трывптыды.


**873.** в), е).

**874.** Манамерам для атрымання поліаміднага валакна капрон з'яўляецца амінакапронавая кіслата  $\text{NH}_2-(\text{CH}_2)_5-\text{COOH}$ . Пры яе полікандэнсацыі ўтвораецца сінтэтычнае валакно капрон, у якім астаткі манамера звязаны аміднымі сувязямі:




Поліэфірнае валакно лаўсан атрымліваюць полікандэнсацыяй этыленгліколю і тэрэфталевай кіслаты  $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ .


Астаткі манамераў у лаўсане звязаны складанаэфірнымі сувязямі:



Полістырол атрымліваюць у выніку полімерызацыі стыролу:




Ізапрэнавы каўчук з'яўляецца прадуктам полімерызацыі ізапрена:



**876.** 125.


**877.** Правільнимі з'яўляюцца сцвярджэнні а, б, г, ж.

а) Бялкі — высокамалекулярныя прыродныя злучэнні, пабудаваныя з астатакаў  $\alpha$ -амінкіслот, злучаных пептыднымі сувязямі.



Пептыдная сувязь

б) Другасная структура бялку — устойлівая прасторавая канфігурацыя, утвораная каркасам поліпептыднага ланцуга. Для бялкоў характэрна структура  $\alpha$ -спіралі і  $\beta$ -слоя.



З малюнка бачна, што другасная структура падтрымліваецца за кошт утворэння вадародных сувязей (вылучаны чырвоным авалам) паміж группамі  $\text{N}-\text{H}$  і  $\text{C}=\text{O}$ .

г) У састаў малекул бялкоў уваходзяць астаткі  $\alpha$ -амінакіслот.  
 ж) Бялкі падвяргаюцца кіслотнаму, шчолачнаму і ферментатыўнаму гідролізу.

Сцвярджэнні в), д) і е) — няправільныя. Ксантапратэінавая рэакцыя (утварэнне жоўтага асадку з канцэнтраванай азотнай кіслатай) даказвае наяўнасць у малекуле бялку бензольных кольцаў, а не пептыдных сувязей. Біўрэтавая рэакцыя (утварэнне чырвона-філетавага комплексу з гідраксідам медзі(ІІ)) даказвае наяўнасць у малекулах бялку пептыдных сувязей. Першасная структура бялку разбураецца ў рэакцыі гідролізу. Пры дэнатурацыі парушаецца просторавая структура малекулы бялку.

**878.** 146 г.


**879.** 240 г.

**880.** 120 г.

**881.** 0,5 моль NaCl, 1 моль NaOH і 0,5 моль  $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COONa}$ .





**882.** 2 пептыдныя сувязі, усяго шэсць злучэнняў.

**883.** Астаткі рэчыва А ўваходзяць у састаў бялкоў, што дазваляе зрабіць выснову, што А — амінакіслата. Запішам ураўненне згарання амінакіслаты:



Па ўмовах  $x = 2$ . Адсюль вынікае, што ў малекуле амінакіслаты А змяшчаецца 2 атамы вугляроду. Можна выказаць меркаванне, што гэта гліцын  $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ .

Ураўненні рэакцый, якія апісаны ў заданні:



**885.** 360 г/моль.

**886.** Гліцын.

**887.** Ала—ала—глі або ала—глі—ала.


**888.** Серын.

**889.** Лізін (46,9 %) і фенілаланін (53,1 %).

**890.** 2 астаткі фенілаланіну і 1 астатақ гліцыну.

**891.** Напрыклад, гліцын і 2-амінабутанавая кіслата.

**892.** а)  $C_5H_{11}O_2N$ ;




**893.**  $C_2H_5OH$ .

**894.**  $CH_3CONH_2$ .

**895.** Аланін.

**896.** Трэянін  $C_4H_9NO_3$ . Каментарый: падказкай з'яўляюцца суадносіны масавых долей азоту і кіслароду, якія сведчаць аб tym, што атамаў кіслароду ў малекуле ў тро разы больш, чым азоту, такім чынам, шукаемая кіслата — аксіамінакіслата, малекула якой утримлівае адзін атам азоту і троі атамы кіслароду:



**897.** г) Варта ўлічыць, што ў рэакцыю нейтралізацыі са шчолаччу з утворэннем глутамату натрыва ўступае толькі адна карбаксільная група кіслаты; д) да 50 мг.

**898.**  $C_6H_5-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ .

**899.** б)

Аланін	$  \begin{array}{c}  \text{O} \\     \\  \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{C}-\text{OH} \\    \\  \text{CH}_3  \end{array}  $
Глутамінавая кіслата	$  \begin{array}{c}  \text{O} \\     \\  \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{C}-\text{OH} \\    \\  (\text{CH}_2)_2 \\    \\  \text{COOH}  \end{array}  $

Трэянін	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{  }}{\text{C}}}-\text{OH} \\   \\ \text{CH} \\   \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{OH} \end{array}$
Лізін	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{  }}{\text{C}}}-\text{OH} \\   \\ (\text{CH}_2)_4 \\   \\ \text{NH}_2 \end{array}$
Цыстэін	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{  }}{\text{C}}}-\text{OH} \\   \\ \text{CH}_2 \\   \\ \text{SH} \end{array}$

- в) 27 злучэння;  
г) 49.

## **ЗМЕСТ**

Прадмова .....	3
<b>Глава 1. УВОДЗІНЫ Ў АРГАНІЧНУЮ ХІМІЮ</b>	
1.1. Задачы для паўтарэння .....	5
1.2. Будова атама .....	27
1.3. Хімічная сувязь .....	30
<b>Глава 2. ВУГЛЕВАДАРОДЫ</b>	
2.1. Алканы .....	35
2.2. Алкены .....	54
2.3. Алкадыены .....	73
2.4. Алкіны .....	80
2.5. Арэны .....	90
<b>Глава 3. КІСЛАРОДЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ</b>	
3.1. Спірты .....	97
3.2. Фенолы .....	114
3.3. Альдэгіды .....	121
3.4. Карбонавыя кіслоты .....	134
3.5. Складаныя эфіры. Тлушчы .....	150
3.6. Вугляводы .....	172
<b>Глава 4. АЗОТЗМЯШЧАЛЬНЫЯ АРГАНІЧНЫЯ ЗЛУЧЭННІ</b>	
4.1. Аміны .....	190
4.2. Амінакіслоты .....	204
Адказы .....	217

(Назва ўстановы адукацыі)

Наву- чальны год	Імя і прозвішча вучня	Стан вучэбнага дапамож- ніка пры атрыманні	Адзнака вучню за карыстанне вучэбным да- паможнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Вучэбнае выданне

Матуліс Вадзім Эдвардавіч  
Матуліс Віталій Эдвардавіч  
Калевіч Таццяна Аляксандраўна

**ЗБОРНІК ЗАДАЧ ПА ХІMII**

Вучэбны дапаможнік для 10 класа  
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі  
з беларускай мовай навучання  
(базавы і павышаны ўзроўні)

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела С. П. Малляўка  
Рэдактар К. А. Сакалоўская. Мастацкі рэдактар З. П. Болцікава.  
Мастак А. А. Ламанава. Вокладка мастака З. П. Болцікавай.  
Камп'ютэрная вёрстка А. М. Кісялёва.  
Карэктары Н. В. Федарэнка, Н. В. Філіповіч, Г. М. Мазіна

Падпісана да друку 10.11.2021. Фармат 60×90  $1/16$ . Папера афсетная.  
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 16,5. Ул.-выд. арк. 11,5.  
Тыраж 5625 экз. Заказ

Навукова-метадычна ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі»  
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвалініка друкаваных выданняў № 1/263 ад 02.04.2014.  
Бул. Каралія, 16, 220004, г. Мінск

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства  
«Выдавецтва “Беларускі Дом друку”».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвалініка друкаваных выданняў № 2/102 ад 01.04.2014.  
Пр. Незалежнасці, 79, 220013, г. Мінск